

дивизии. С.М.Буденный прикрепляет к нему орден Ленина, и мы со знаменем скакем полевым голопом перед строем.

В многотысячном «ура», мощном артиллерийском салюте слышалась самая сердечная благодарность всего личного состава дивизии партии и правительству, отметившим высокой наградой успехи дивизии в учении и боевой подготовке в мирное время.

После объезда строя с кратким словом к дивизии обратился Семен Михайлович. Было заметно его волнение. Да и как же не волноваться! Это выпестованная им дивизия получила самую высокую награду... В заключение состоялось торжественное прохождение частей. После парада у командира дивизии был обед, на котором Семен Михайлович и старые конармейцы вспоминали эпизоды гражданской войны, походы и отважных героев, которым не довелось дожить до наших дней...

*Друкунца са скарачэнням па кн.: Жуков Г. К. Воспоминания и размышления. М., 1974. Т. 1. С. 130—142.*

### З успамінаў А.Дз.Фаміна, былога жыхара Слуцка, які служыў у дывізіі пад камандаваннем Г.К.Жукава

Спешна перакінутая дывізія была ў вельмі складаным становішчы. Не было закончана будаўніцтва казармаў, канюшняў. Дывізію праверыў камандуючы войскамі БВА Убарэвіч, які далажыў наркому абароны Варашылаву аб стане спраў. Пасля гэтага і назначылі камдыкам Г.К.Жукава, якія пачаў наводзіць адразу ж парадак у палках. У сваіх выступленнях ён заяўляў, што дывізія павінна стаць і будзе перадавой сярод конніцы Чырвонай Арміі. Асабіста мне даводзілася з Жукавым супстракацца многа разоў, асабліва, калі дзяжурыў па палку і суправаджаў яго па казармах і канюшнях. Супстракаўся і пры іншых аbstавінах. У лютым 1935 г. я быў у яго ў рэзерве ў якасці пасрэдніка, які па трывозе ноччу паднімаў палкі. Былі сустрэчы яшчэ і восенню 1936 г. на гарнізонным стрэльбішчы, дзе праводзілася інспектарская праверка па стральбе з ручной зброі на 3000 м. Я быў дзялянурным і на працягу дня знаходзіўся з Жукавым, выконваў яго распараджэнні. У 1936 г. сталі прысвойваць вайсковыя званні: каму давялося прыбаўляць знакі адроснення, а каму — убаўляць. Узніклі пытанні, на

якія Жукаў смела адказаў: «Я таксама зняў адзін ромб, але буду Маршалам Савецкага Саюза».

### З успамінаў В.Ф.Золатавай, жыхаркі Слуцка, маці якой, Фёкла Дэмітрыеўна Скібра, была хатній работніцай у сям'і Г.К.Жукава

Маці мяне часта брала з сабой да Жукавых. Шмат яго памятаю сама, многае рассказала маці. Жылі Жукавы ў двухпавярховым доме па вул. Талстога. Абстаноўка была простая, як ва ўсіх у той час. У маці быў свой пакой. Старэйшая дачка Жукавых Эра вучылася ў СШ № 1, малодшая, Эла, нарадзілася ў Слуцку. Жонка Г.К.Жукава Аляксандра Дзееўна была вельмі добрая і прыгожая жанчына. Мама мая была ціхая, бясхірасная, нават саромелася есці разам з сям'ёй Жукавых. Але Георгій Канстанцінавіч папрасіў, каб у час яды яна была заўсёды з імі за адным столом. Быў ён вясёлы, добры, чулы, строгі, але справядлівы. Ён вельмі хацеў, каб маці ад цёткі забрала мяне да сябе жыць. Але яна саромелася, а я баялася, бо не зусім добрая поспехі былі па рускай мове. Жукаў нават прапанаваў няніць настаўніка і сам абяцаў плаціць за навучанне. Мама адмовілася.

Георгій Канстанцінавіч любіў ранкам займацца спартам. Бегаў, абліваўся халоднай вадой, выконваў практикаванні на турніку. Многа часу праводзіў на службе. У вольны час любіў чытаць. У доме было шмат кніг. Хадзіў на прагулкі з сям'ёй, добра фатаграфаваў і яшчэ любіў танцаваць. У старым будынку Дома афіцэраў па суботах і нядзелях збираліся на вечары адпачынку сем'і ваеннаслужачых. Танцы пачынаў сам Жукаў. Яго любімы танец — вальс. У 1937 г. Г.К.Жукава перавялі ў Мінск. Перад ад'ездам сям'я Жукавых падарыла нам кнігі, фотаздымкі, якія, на жаль, у гады вайны згарэлі.

У той час, калі Жукаў служыў у Слуцку, ён выбіраўся ў мясцовыя партыйныя і савецкія органы. Так, VII з'езд Саветаў раёнаў ў 1934 г. выбраў яго членам райвыканкама і кандыдатам у члены прэзідыума райвыканкама. У час святкавання 1 Мая і Кастрычніка на цэнтральнай плошчы горада адбываліся ваенныя парады, якімі камандаваў Г.К.Жукаў.

B.C.Відлога.

## Вернутыя імёны

За невялікую гісторыю існавання Савецкай дзяржавы некалькі дзесяцігоддзяў прыпадаюць на найбольш змрочныя яе часы — перыяд сталінскага таталітарызму. Рэпрэсіі, якія балышавікі прымянялі спачатку супраць палітычных і ідэалагічных праціўнікаў, паступова перакінуліся на саму партыю, а потым і на ўсё грамадства. Ва ўмовах, калі не тое што адкрытая крытыка існуючых парадкаў, але і простая незадаволенасць імі расцэніваліся як злачынства, калі падаўляліся элементарныя чалавечыя права, а атмасфера падазронасці і страху ўсё больш ахоплівала грамадства, махавік масавых рэпрэсій набіраў абароты і працаў, як адладжаны механизм. І ўсё гэта адбывалася на фоне выкazванняў аб

перамозе сацыялізму, аб клопатах партыі пра чалавека працы і г.д.

Не аблінулі рэпрэсіі і Слуцчыну. Ніжэй прыводзіцца спіс ураджэнцаў і жыхароў Слуцка і Слуцкага раёна — ахвяр палітычных рэпрэсій. Праз некалькі дзесяткаў гадоў справядлівасць у дачыненні да гэтых людзей была адноўлена: іх рэабілітавалі. Публікацыя гэтага сумнага мартыралога ў кнізе «Памяць» — адзін са шляхоў вяртання з нябыту чэсных імён нашых сучаснікаў. Безумоўна, гэты спіс далёка не поўны: у яго ўваішлі толькі тыя прозвішчы, што сталі вядомымі стваральнікамі кнігі пад час збору і апрацоўкі матэрыялаў для яе. Пошукавая работа ў горадзе і раёне працягваецца.

## Ураджэнцы і жыхары Слуцка і Слуцкага раёна, якія падвергліся палітычным рэпрэсіям і пазней былі рэабілітаваны

### ГОРАД СЛУЦК

**АДАМОВІЧ Антоній**, н. у 1890, іераманаў-абнаўленец. Арыштаваны 1.4.1933, зняволены на 5 гадоў у ППЛ. Далейшы лёс невядомы.

**АДАСЬ Фёдар Сцяпанавіч**, н. у 1901, старшы дарожны майстар 13-й дыстанцыі пушці чыгункі. Арыштаваны і расстраляны ў 1937. Рэабілітаваны 19.12.1956.

**АПШАР (АНШАР) Майсей Залманавіч**, н. у 1888. Асуджаны 17.5.1933 на высылку ў Казахстан тэрмінам на 3 гады. Рэабілітаваны 20.7.1959.

**АКУЛІЧ Васіль Фёдаравіч**, н. у 1897, шавец арцелі. Прыйгавораны 11.10.1938 да ВМП. Расстраляны 31.10.1938. Рэабілітаваны 5.1.1971.

**АЛЬФЯРОВІЧ Баніфатый Герасімавіч**, н. у 1882, справавод канцыляры пошты. Асуджаны 7.6.1933, паўторна ў 1934 на пазбаўленне права праўжывання ў пэўных населеных пунктах тэрмінам на 3 гады. Рэабілітаваны 31.3.1989.

**АНТАШЭЎСКІ Апанас Фёдаравіч**, н. 18.12.1887. Упаўнаважаны Камітэта нарыйтавак СНК БССР па Капыльскім р-не Слуцкай акругі. Асуджаны 17.12.1937. Расстраляны 21.1.1938. Рэабілітаваны 21.6.1989.

**АРЦЮШЭЎСКІ Констанцін Фаміч**, н. у 1876 у м. Койданава, санітар Слуцкага ветэрынарнага ўчастка. Асуджаны 20.12.1937. Расстраляны 28.12.1937. Рэабілітаваны 17.8.1962.

**АС Меер Абрамавіч**, н. у 1890, рахункавод торфаарцелі. Асуджаны 26.5.1938. Расстраляны 22.7.1938 у Мінску. Рэабілітаваны 21.12.1959.

**АСВЯЦІМСКІ Марк Аляксандравіч** (1886—1938). Ураджэнец Слуцка. Пасля Лютаўскай рэвалюцыі ўдзельнік з'ездаў прадстаўнікоў беларускіх нацыянальных арганізацый і партыі у Мінску ў сакавіку і ліпені 1917, адзін з кіраўнікоў слуцкай павятовай міліцыі пры мясцовым камісарыяце Часовага ўраду. У 1918 сябтар партыі беларускіх эсэраў, адзін з кіраўнікоў Слуцкага беларускага нацыянальнага камітэта. У 1919—1920 член ЦК Беларускай партыі сацыяліст-рэвалюцыянер (БПС-Р), да 1924 узначальваў яе павятовы камітэт у Слуцку. Удзельнічаў у культурніцкіх акцыях арганізацыі «Папараць-кветка». Прыхільнік збліжэння з балышавікамі. Двойчы, у 1919 і 1921, часова арыштаваўся ЧК як эсэраўскі актыўіст. У 1924, пасля ліквідацыі БПС-Р, адышоў ад палітычнай дзейнасці. У 1930-я гады працаўваў эканамістам Гомельскага тлушчкамбіната. Арыштаваны 11.2.1938, па прыгавору «тройкі» расстраляны 11.1.1938. Рэабілітаваны 13.7.1960.

**АСІПОВІЧ Іван Васільевіч**, н. у 1896, памочнік начальніка сувязі 86-га стралковага палка. Прыйгавораны да ВМП 25.7.1921. Расстраляны 27.7.1921. Рэабілітаваны 18.11.1992.

**АХРАМОВІЧ Іосіф Людвігавіч**, н. у 1889, пячнік. Прыйгавораны 28.9.1938 да ВМП. Расстраляны 9.10.1938 у Мінску. Рэабілітаваны 7.5.1958.

**АЧАПОЎСКІ Нічыпар Сямёновіч**, н. у 1863, псаломічнік Свята-Міхайлаўскай царквы. Арыштаваны 14.3.1933. Высланы на 3 гады. Лёс невядомы.

**БАГДАШЫЦ Пётр Іванавіч**, н. у 1889, планавік Слуцкага лесадрэўсця. Асуджаны 3.11.1937. Рас-

страляны 16.11.1937 у Слуцку. Рэабілітаваны 2.12.1961.

**БАГЛАЕЎ Іван Піліпавіч**, н. у 1892, удзельнік барацьбы з польскім акупантамі на Случчыне ў 1919—1920. У 1937 рэпрэсіраваны, у 1938 расстраляны.

**БАРАНАЎ Іван Фаміч**, н. у 1905 у Марілёве, начальнік 921-га дарожна-эксплуатацыйнага ўчастка. Асуджаны 22.11.1937. Расстраляны 3.12.1937 у Мінску. Рэабілітаваны 25.8.1958.

**БАРАНАЎ Фама Сцяпанавіч**, н. у 1893 у Заслаўскім р-не, аператар Слуцкай паштовай кантроры. Асуджаны 4.6.1933, паўторна 19.2.1934 на пазбаўленне права пражывання ў пэўных населеных пунктах СССР. Рэабілітаваны 31.3.1989.

**БАРАНОЎСКАЯ Ганна Паўлаўна**, н. у 1907 у в. Машчыцы, мовазнаўца, працавала мал. навуковым супрацоўнікам Інстытута літаратуры і мовы АН БССР. Арыштавана 24.8.1937, прыгаворана 29.10.1937 да ВМП. Рэабілітавана 13.9.1966.

**БАРАНОЎСКАЯ Марыя Пятроўна**, н. у 1882, хатняя гаспадыня. Асуджана 26.9.1938. Рэабілітавана 31.3.1989.

**БАРАНОЎСКІ Лаўрэнцій Фёдаравіч**, н. у 1890, калгаснік. Асуджаны 17.5.1933 на высылку ў Казахстан тэрмінам на 3 гады. Рэабілітаваны 20.7.1959.

**БАРАНОЎСКІ Мікалай Сямёновіч**, н. у 1912, рабочы будаўнічай кантроры. Асуджаны 17.12.1937. Расстраляны 21.1.1938 у Слуцку. Рэабілітаваны 19.12.1956.

**БАРТАШЭЎСКІ Аляксандар Эдуардавіч**, н. у 1882 у в. Бязверхавіцы, цясяль Слуцкага леспрамагаса. Асуджаны 10.3.1938. Расстраляны 7.4.1938 у Мінску. Рэабілітаваны 26.12.1959.

**БАТАЛІН Уладзімір Міхайлавіч**, н. у 1871, пратаяерэй, настаяцель Свята-Міхайлаўскай царквы. Арыштаваны 14.3.1933. Высланы на 3 гады ў Казахстан.

**БЕЙНЕР Іосіф Станіслававіч**, н. у 1906, брыгадзір 13-й дыстанцыі пущы чыгункі. Расстраляны ў 1937. Рэабілітаваны 19.12.1956.

**БЕЛЬСКІ Сяргей Сцяпанавіч**, н. у 1900, начальнік чыгуначай станцыі Слуцк. Асуджаны 15.2.1938. Расстраляны 28.2.1938. Рэабілітаваны 23.4.1957.

**БЕРАЗІНСКІ Франц Якаўлевіч**, н. у 1880, брыгадзір 13-й дыстанцыі пущы чыгункі. Асуджаны і расстраляны ў 1937. Рэабілітаваны 19.12.1956.

**БОНДАРАЎ Ігнат Іванавіч**, н. у 1911, брыгадзір 9-га акалодка 13-й дыстанцыі пущы. Асуджаны 14.10.1944 на 8 гадоў пазбаўлення волі і на 3 гады пазбаўлення правоў. Рэабілітаваны 23.6.1964.

**БОРТНІК Леанід Мацвеевіч**, н. у 1925, вальцоўшчык млына «Прагрэс». Асуджаны 30.11.1944 на 10 гадоў ППЛ і 5 гадоў пазбаўлення правоў. Рэабілітаваны 28.1.1958.

**БРЖАЗОЎСКІ Арсеній Пятровіч**, н. у 1906,



І.П.Баглаеў.

камандзір узвода 11-га сп. Асуджаны 25.11.1939 на 10 гадоў ППЛ. Рэабілітаваны 13.7.1960.

**БРОСЕЛЬ Вера Генрыхаўна**, н. у 1882 у Пінску, хатняя гаспадыня. Асуджана 18.3.1930 на пазбаўленне права пражывання ў пэўных населеных пунктах тэрмінам на 3 гады. Рэабілітавана двойчы: 13.7.1989 і 29.10.1992.

**БРОСЕЛЬ Міхаіл Вікенцьевіч**, н. у 1879 у Гродзенскай губ. Асуджаны ў 1930 на 3 гады пазбаўлення волі. Рэабілітаваны двойчы: 13.7.1989 і 29.10.1992.

**ВАЙШВІЛА Леанід Якаўлевіч**, н. у 1902, дарожны майстар чыгункі. Арыштаваны і расстраляны ў 1937. Рэабілітаваны 19.12.1956.

**ВАРАНЕЦКІ Іосіф Рыгоравіч**, н. у 1873. Прывогораны 26.7.1920 да ВМП. Рэабілітаваны 13.11.1992.

**ВЕЙГУЛЬ Іосіф Ягоравіч**, н. у 1890 у Латвіі, загадчык Слуцкай нафтабазы. Асуджаны 28.9.1938. Расстраляны 9.10.1938. Рэабілітаваны 15.11.1961.

**ВІЛЕНЧЫК Меер Міхелевіч**, н. у 1905, рабочы па найме. Асуджаны 10.6.1925 на высылку на Урал на 3 гады. 20.1.1928 пазбаўлены права пражывання ў пэўных населеных пунктах тэрмінам на 3 гады. Рэабілітаваны 28.5.1992.

**ВІШНЕЎСКАЯ Марыя Фамінічна**, н. у 1895 у Польшчы, хатняя гаспадыня. Асуджана 17.12.1937. Расстралянна 22.1.1938 у Слуцку. Рэабілітавана 15.6.1959.

**ВІШНЕЎСКІ Іосіф Ігнатавіч**, н. у 1891 у Польшчы, член Слуцкага акруговага суда. Асуджаны 17.12.1937. Расстралянна 26.12.1937 у Мінску. Рэабілітаваны 15.6.1959.

**ВОЛАТ Соф'я Іванаўна**, н. у 1871 у в. Замосце, хатняя гаспадыня. Асуджана 9.12.1937. Расстралянна 22.1.1938 у Слуцку. Рэабілітавана 30.3.1989.

**ВОЛКАВА (ВОЛК) Дзянісія Ксавер'еўна**, н. у 1883, піяністка кінатэатра. Расстралянна 29.11.1937 у Слуцку. Рэабілітавана 26.6.1959.

**ВУСАЎ Уладзімір Паўлавіч**, н. у 1899 у Барысаве, начальнік ДЭУ-921. Асуджаны 1.7.1938. Расстралянны 1.7.1938 у Мінску. Рэабілітаваны 27.2.1958.

**ГАПАНОВІЧ Міхаіл Пятровіч**, н. у 1904 у в. Сярэднікі, загадчык справаводства аўтатранспартнай



П. Я. Жаўрыд.

роты ў Слуцку. Асуджаны 28.11.1937. Расстраляны 11.12.1937 у Слуцку. Рэабілітаваны 28.2.1962.

**ГАЎРУК Юрый Паўлавіч**, н. у 1905 у Слуцку, дацэнт кафедры мовы і літаратуры Марілёўскага педінстытута. Арыштаваны 8.2.1935. Рэабілітаваны 27.2.1958.

**ГАЎРЫЧЭНКА Аляксей Сямёновіч**, н. у 1904 у в. Ямнае Кіраўскага р-на, майстар 2-га прарабскага пункта чыгуначнай ст. Слуцк. Асуджаны 20.11.1937. Расстраляны 10.12.1937. Рэабілітаваны 4.3.1958.

**ГАШЭЎСКАЯ Дар'я Сідаравна**, н. у 1900 у Бесарабії, прачка в/ч 6355, якая дысласцьцяравалася ў Слуцку. Асуджана двойчы: 26.9.1938 на 5 гадоў ППЛ і 11.7.1949. Рэабілітавана 20.3.1989.

**ГЕРАСІМОВІЧ Анатоль Дэмітрыевіч**, н. у 1911 у в. Устронь. Асуджаны 17.5.1933 на 3 гады ППЛ. Рэабілітаваны 5.3.1960.

**ГЕРАСІМОВІЧ Арсеній Дэмітрыевіч**, н. у 1913 у в. Устронь. Асуджаны 17.5.1933 на 5 гадоў ППЛ. Рэабілітаваны 5.3.1960.

**ПРЭЛЬ Васіль Васільевіч**, н. у 1901, рабочы чыгункі. Арыштаваны і расстраляны ў 1937. Рэабілітаваны 19.12.1956.

**ГРОМАЎ (ГРОМ) Васіль Рыгоравіч**, н. у 1902 у в. Семурядцы Тураўскага р-на, рабочы камунальнага аддзела Слуцкага гарсавета. Асуджаны 14.10.1937. Расстраляны 26.10.1937 у Мінску. Рэабілітаваны 27.3.1989.

**ГРУШЭЎСКАІ Уладзімір Лявоньевіч**, н. у 1893, працаўшы галоўным бухгалтарам Бабруйскага мяскамбіната. Асуджаны 29.10.1937. Расстраляны 15.11.1937. Рэабілітаваны 21.11.1957.

**ГРЫЦКЕВІЧ Іосіф (Іван) Адамавіч**, н. у 1895 у Польшчы, загадчы ларка арцелі інвалідаў у Слуцку. Асуджаны 26.5.1938. Расстраляны 22.7.1938 у Мінску. Рэабілітаваны 4.12.1958.

**ГУСЕВА Таццяна Сігізмундаўна**, н. у 1883 у Мазырскім р-не, повар Слуцкага ваеннага шпіталя. Асуджана 17.12.1937. Расстраляна 21.1.1938 у Слуцку. Рэабілітавана 19.12.1956.

**ДАБРАВОЛЬСКІ Аляксандар Мікалаевіч**, н. у 1895 у в. Обруб Гродзенскай вобл., завуч слуцкай СШ

№ 1. Асуджаны 7.12.1937. Расстраляны 23.1.1938 у Слуцку. Рэабілітаваны 9.5.1957.

**ДАРАШКЕВІЧ Іосіф Францавіч**, н. у 1894, рапункавод. Арыштаваны і расстраляны ў 1937. Рэабілітаваны 19.12.1956.

**ДОЎБІК Алена Аляксандраўна**, н. у 1892 у в. Грыцэвічы Клецкага р-на, сакратар 2-га ўчастка народнага суда г. Слуцк. Асуджана 17.12.1937. Расстраляна 21.1.1938 у Слуцку. Рэабілітавана 19.12.1956.

**ДУБОЎСКІ Фадэй Аляксееўіч**, н. у 1889, грузчык чыгуначнай ст. Слуцк. Арыштаваны і расстраляны ў 1937. Рэабілітаваны 19.12.1956.

**ДУБОЎСКІ Фёдар Пятровіч**, н. у 1898 у в. Барсуки Палацкага пав., упаўнаважаны Слуцкага аргутогавага АДПУ НКУС БССР. Асуджаны 1.7.1938. Расстраляны 16.9.1938 у Мінску. Рэабілітаваны 8.3.1958.

**ЖАЎРЫД Павел Якаўлевіч**, н. у 1889 у фальварку Цецяроўка Слуцкага пав., у 1909 закончыў Слуцкую гімназію, у 1917 — Віленскае ваеннае вучылішча. Працаўшы юрысконсультам Слуцкага земадзела, быў арыштаваны за «сувязь з Дзянікіным». Вызваліўся ў 1919 па амністыі і вярнуўся ў Слуцк, дзе яго абраў старшынёй Слуцкага беларускага нацыянальнага камітэта (БНК). Праводзіў актыўную работу па арганізацыі Беларускай рады Случчыны. Быў адным з кіраўніком Слуцкага паўстання 1920. Пасля пераехаў у Вільню, дзе прымая актыўны ўдзел амаль ва ўсіх беларускіх арганізацыях. У 1923 атрымаў грамадзянства БССР і пераехаў у Мінск, дзе ўладкаваўся на працу ў Белельпрамсаюз, пазней быў карэктарам у Інбелкульце, з 1929 — стыльэрдактарам газеты «Звязда». 18.7.1930 арыштаваны па спраўе «Саюза вызвалення Беларусі». Асуджаны 10.4.1931 на 3 гады ППЛ. У 1937 асуджаны на 10 гадоў ППЛ. Пакаранне адбываў у Комі АССР. Памер у лагеры. Рэабілітаваны 10.6.1988.

**ЖДАНКО Аляксандар Паўлавіч**, н. у 1902 у Слуцку, электраманцэр. Асуджаны 25.10.1938 на 5 гадоў ППЛ. Рэабілітаваны 30.7.1957.

**ЖОЛУДАЎ Карнілій Максімавіч**, н. у 1892 у Віцебску, старшыня Слуцкага акрываіканома. Асуджаны 28.6.1938. Расстраляны 28.6.1938 у Мінску. Рэабілітаваны 29.12.1966.

**ЗАБЕЛА Фёдар Іванавіч**, н. у 1865 у в. Боркі. Асуджаны 8.1.1938. Расстраляны 8.2.1938 у Мінску. Рэабілітаваны 14.4.1989.

**ЗАСІМОВІЧ Савацій**, ігумен Слуцкага Свята-Троіцкага манастыра. Арыштаваны 1.4.1933, высланы на 3 гады ў Казахстан. Лёс невядомы.

**ЗАХАРЭВІЧ Генадэй**, н. у 1868, пратоіерэй, з 1926 настаяцель Слуцкага Свята-Успенскага сабора. Арыштаваны 14.3.1933, сасланы ў Казахстан на 3 гады. Лёс невядомы.

**ЗАЯЦ Вікенцій Якаўлевіч**, н. у 1905 у в. Выніцы, каваль. Асуджаны 5.11.1936. Расстраляны 11.11.1937 ў Слуцку. Рэабілітаваны 20.11.1959.

**ЗАЯЦ** Парфірій Парфір'євіч, н. у 1879, маневрови машиnist ст. Слуцк. Асуджаны і расстряляны ў 1937. Рэабілітаваны 19.12.1956.

**ЗДАНКО** Пракоп Яўхімавіч, н. у 1879, дыякан Слуцкага сабора. Асуджаны 20.11.1929 на 3 гады ППЛ. Рэабілітаваны 26.3.1992.

**ЗІБЕРТ** Вітольд Вячаслававіч, н. у 1895 у Польшчы, тэхнік-наглядчык Слуцкай трыватажной фабрыкі. Асуджаны 3.1.1938. Расстряляны 23.1.1938 у Слуцку. Рэабілітаваны 5.5.1988.

**ЗІНДА** Ізя́ла Ісаі́леўна, н. у 1901 у Мінску, справавод Слуцкага рэйкому. Асуджана 23.9.1921 на высылку за межы Беларусі на 1 год. Рэабілітавана 6.6.1992.

**ІАСЯЛЕВІЧ** Ліза Шлёмаўна, н. у 1906. Асуджана 10.6.1925 на 3 гады высылкі. 21.8.1925 выслана ў Палесціну. Рэабілітавана 28.5.1992.

**ІАХЕЛЬСОН** Рахіль Іосіфаўна, н. у 1893, артыстка народнага тэатра г. Слуцк. Асуджана 23.9.1921 на высылку за межы Беларусі на 1 год. Рэабілітавана 6.6.1992.

**КАБЫЛЕЎСКІ** Міхail Карлавіч, н. у 1885, да рэвалюцыі служыў у паліцыі. Прывогораны 25.7.1920 да ВМП. Звестак аб выкананні прывогору няма. Рэабілітаваны 26.3.1992.

**КАЛЯДА** Васіль Захаравіч, н. у 1911, машиnist вадакачкі. Асуджаны 27.11.1937. Рэабілітаваны 16.1.1989.

**КАМЕНШТЭЙН** Саламон Давыдавіч, н. у 1895 у Белацоцкім пав., сакратар Слуцкага акруговага камітэта КП(б)Б. Асуджаны 30.10.1937. Расстряляны 31.10.1937 у Мінску. Рэабілітаваны 14.11.1956.

**КАРАЛЕЎСКІ** Канстанцін Аляксееўіч, н. у 1907. Арыштаваны 30.6.1937. Асуджаны 19.12.1937 на 10 гадоў ППЛ. Рэабілітаваны 22.4.1957.

**КАРАСІК** Мойша-Міхель Іцкавіч, н. у 1901 у Асіповічах, бухгалтар слуцкай тарфянай арцелі «Энергія». Асуджаны 26.5.1938. Расстряляны 22.7.1938 у Мінску. Рэабілітаваны 30.3.1989.

**КАРАЧУН** Аляксандr Васільевіч, н. у 1904, журналіст. Асуджаны 4.11.1933 на 5 гадоў ППЛ з заменай на высылку ў Заходнюю Сібір на той жа тэрмін. Рэабілітаваны 24.8.1956.

**КАЎШУЛЬ** Анатоль Эрнэставіч, н. у 1908 у Германіі, баец 11-га сп., які дысласцьправаўся ў Слуцку. Асуджаны 28.10.1932 на 10 гадоў ППЛ. Рэабілітаваны 26.5.1992.

**КЕДЫШ (КЕНДЫШ)** Яўхім Паўлавіч, н. у 1877 у в. Белічы, вартаўнік сяяннай базы ў Слуцку. Асуджаны 10.3.1938. Расстряляны 7.4.1938.

**КЕНДЫШ** Уладзімір Рыгоравіч, н. у 1900 у Польшчы, загадчык канцылярыі Слуцкага райвыканкама. Асуджаны 9.12.1937. Расстряляны 22.1.1938 у Слуцку. Рэабілітаваны 22.9.1958.

**КІРЭЕВА** Таццяня Паўлаўна, н. у 1925, сакратар Слуцкага райвыканкома. Асуджана 14.8.1945 на 5 гадоў ППЛ з пазбаўленнем правоў тэрмінам на 2 гады. Рэабілітавана 22.7.1969.

**КІСЕЛЬ** Адольф Мікалаеўіч, н. у 1883 у в. Барок, кур'ер Слуцкага гарсавета. Асуджаны 10.11.1933 на 10 гадоў высылкі, якую адбываў у Мінусінску. Памёр у 1949 у Слуцку. Рэабілітаваны 31.5.1989.

**КІСЯЛЕЎ** Мірафан Васільевіч, н. у 1906, дзяжурны па чыгуначнай ст. Слуцк. Арыштаваны і расстряляны ў 1937. Рэабілітаваны 19.12.1956.

**КІУЛА** Венядзікт Сідаравіч, н. у 1864, селянін-аднаасобнік. Асуджаны 14.2.1938. Расстряляны 13.3.1938 у Мінску. Рэабілітаваны 6.5.1989.

**КЛІМ** Іван Іванавіч, н. у 1903 у Дрысенскім р-не, рабочы. Асуджаны 22.11.1937. Расстряляны 3.12.1937 у Мінску. Рэабілітаваны 25.8.1958.

**КЛІМАЎ** Абрам Аляксандравіч, н. у 1899 у Пінскім пав., старшыня праўлення Слуцкага жакта. Асуджаны 17.12.1937. Расстряляны 21.1.1938 у Слуцку. Рэабілітаваны 2.6.1958.

**КЛІМАЎ** Раман Абрамавіч, н. у 1924 у Слуцку, кладаўшчык арцелі «1 Мая». Асуджаны 16.7.1949 на 25 гадоў ППЛ. Рэабілітаваны 19.10.1966.

**КЛЯШЭВІЧ** Фёдар Васільевіч, н. у 1874 у Слуцку, касір паштовай кантролі. Асуджаны двойчы: 7.6.1933 і 19.2.1934 на пазбаўленне права пражывання ў пэўных населеных пунктах СССР тэрмінам на 3 гады. Рэабілітаваны 31.3.1989.

**КОБЫЗЕЎ** Уладзімір Іванавіч, н. у 1895 у г. Грозны, начальнік дарожнага ўчастка. Асуджаны 19.10.1940 на 8 гадоў ППЛ. Памёр у зняволенні 28.7.1942. Рэабілітаваны 1.6.1965.

**КОЗЫР** Надзея Літвіна, н. у 1908 у Літве, касір чыгуначнай ст. Слуцк. Асуджана 27.5.1945 на 10 гадоў ППЛ і 5 гадоў пазбаўлення правоў. Рэабілітавана 29.8.1956.

**КОХАН** Ігнат Герасімавіч, н. у 1888, іерай, клірык Слуцкага Свята-Успенскага сабора, арыштаваны 14.3.1933. Высланы ў Паўночны край на 5 гадоў. Лёс невядомы.

**КОХАН** Іосіф Васільевіч, н. у 1905 у в. Лапацічы, возчык арцелі інвалідаў «Чырвоная Зорка». Асуджаны 21.1.1938. Расстряляны 20.2.1938 у Мінску. Рэабілітаваны 19.5.1961.

**КРЫВАДУВСКІ** Ігнат Ігнатавіч, н. у 1894, псломшчык Слуцкага Свята-Успенскага сабора з 1925. Асуджаны на 3 гады зняволены ППЛ. Лёс невядомы.

**КУДЗІНОЎСКІ** Рыгор Сцяпанавіч, н. у 1860 у засценку Смолева Слуцкага пав. Прывогораны 27.7.1920 да ВМП. Звестак аб выкананні прывогору няма. Рэабілітаваны 18.9.1922.

**КУЛАН** Іван Майсеевіч, н. у 1898 у Ганцавіцкім р-не, вартаўнік Слуцкага гарсавета. Асуджаны 19.3.1952 на высылку ў Краснайскі край. Рэабілітаваны 7.1.1960.

**КУЛІКОЎСКІ** Пётр Паліктавіч, н. у 1896 у Слуцку, бляхар. Асуджаны і расстряляны ў 1938.

**КУР'ЯНОВІЧ** Якаў Фядотавіч, н. у 1891, камендант Слуцкай будаўнічай кантролі. Асуджаны

26.9.1938. Расстраляны 7.10.1938 у Мінску. Рэабілітаваны 19.7.1958.

**ЛАЗАРЭВІЧ** Антон Кліменцьевіч, н. у 1882 у Нясвіжы. Асуджаны 14.11.1938 на 8 гадоў зняволення ў ППЛ. Памёр у зняволенні 26.2.1942. Рэабілітаваны 29.1.1959.

**ЛАПІЦЬКО** Міхайл Констанцінавіч, н. у 1896, загадчык склада канторы культтавараў. Асуджаны 11.10.1938. Расстраляны 31.11.1938 у Слуцку. Рэабілітаваны 12.3.1954.

**ЛЕШЧАНКА** Марцін Людвігавіч, н. у 1884 у в. Замосце, вартайник панчошнай фабрыкі. Асуджаны 22.10.1937. Расстраляны 1.11.1937 у Слуцку. Рэабілітаваны 21.7.1958.

**ЛІСОЎСКІ** Аляксандр Іванавіч, н. у 1872, пасломічык. Арыштаваны 14.3.1933, зняволены на 3 гады ў ППЛ. Лёс невядомы.

**ЛІХАДЗІЕЎСКІ** Іосіф Іванавіч, н. у 1909 у в. Гарохаўка. Асуджаны 12.6.1945 на 10 гадоў ППЛ. Рэабілітаваны 7.4.1960.

**ЛОБАН** Міхайл Лявонцьевіч, н. у 1896 у Капыльскім р-не, загадчык базы. Асуджаны 25.9.1938. Расстраляны 7.10.1938. Рэабілітаваны 20.9.1961.

**ЛУКАШЭВІЧ** Міхайл Лаўренцьевіч, н. у 1870 на Навагрудчыне, святар. Асуджаны 17.6.1927 на пазбаўленне права пражывання ў пэўных населеных пунктах СССР тэрмінам на 3 гады. Рэабілітаваны 21.4.1992.

**ЛУК'ЯНЧЫК** Мікалай Мікітавіч, н. у 1913 у в. Старцаўчы, трактарыст Слуцкага райдарадзела. Асуджаны 15.11.1937. Расстраляны 24.11.1937 у Слуцку. Рэабілітаваны 24.4.1959.

**ЛУК'ЯНЧЫК** Мікіта Савіч, н. у 1892 у в. Старцаўчы, вартайник. Асуджаны 5.1.1937. Расстраляны 11.11.1937 у Слуцку. Рэабілітаваны 24.4.1959.

**МАГЛЕНСКІ** Янкель Ёселявіч, н. у 1876, касір арцелі. Асуджаны 20.10.1937 на 10 гадоў пазбаўлення волі. Памёр у зняволенні ў 1938. Рэабілітаваны 29.12.1988.

**МАНДЗЕЛЬ** Матуль Мойшавіч, н. у 1906, токар. Асуджаны 19.6.1925 на высылку на Урал на 3 гады. Рэабілітаваны 28.5.1992.

**МАРДВІЛКА** Пётр Констанцінавіч, н. у 1875, царкоўны служка. Арыштаваны 14.3.1933. Сасланы ў Казахстан на 3 гады. Лёс невядомы.

**МАРКЕВІЧ** Аляксандр Паўлавіч, н. у 1896. Асуджаны 10.11.1929 на 3 гады ППЛ. Рэабілітаваны 2.3.1992.

**МАСКАЛЕНКА** Гаўрыла Максімавіч, н. у 1885, начальнік аддзела крымінальнага вышуку. Асуджаны 29.10.1921. Вызвалены, але пазбаўлены права займаць адказныя пасады на працыгу 2 гадоў. Рэабілітаваны 7.10.1992.

**МАСЛАВА** Ніна Мацвеевічна, н. у 1920 у Барысаўскім р-не, повар. Асуджана 4.10.1947 на 6 гадоў ППЛ. Рэабілітавана 22.10.1955.

**МАСЮК** Пракоп Сцяпанавіч, н. у 1899 у в. Папоўцы, рабочы. Асуджаны 20.10.1937 на 10 гадоў ППЛ. Рэабілітаваны 10.1.1959.

**МАТАЛЫЦКАЯ** Ганна Андрэеўна, н. у 1915. Асуджана 22.7.1935 на высылку за межы рэспублікі. Рэабілітавана 11.7.1962.

**МАТАЛЫЦКАЯ** Ніна Андрэеўна, н. у 1911, прыбалральщица. Асуджана 22.7.1935 на высылку за межы рэспублікі. Рэабілітавана 11.7.1962.

**МАЦКЕВІЧ** Леанід Констанцінавіч, н. у 1900 у Чэрвенскім р-не, бухгалтар канторы сувязі ў Слуцку. Асуджаны 21.9.1938. Расстраляны 1.10.1938 у Мінску. Рэабілітаваны 26.5.1958.

**МІЛАДОЎСКІ** Констанцін Антонавіч, н. у 1881 у Польшчы, кіяскёр. Асуджаны 27.9.1938. Расстраляны 7.10.1937 у Мінску. Рэабілітаваны 7.1.1958.

**МІЛЛЕР** Ванда Ігнатаяўна, н. у 1899, дырэктар гасцініцы. Асуджана 29.3.1938. Расстраляна 29.10.1938. Рэабілітавана 12.10.1960.

**МИРАНОВІЧ** Сцяфаніда Сцяпанавічна, н. у 1902, краўчыха. Асуджана 9.11.1937. Расстраляна 21.11.1937 у Слуцку. Рэабілітавана 22.10.1959.

**МІСЮЧЭНКА** Павел Васільевіч, н. у 1911 у Капыльскім р-не, экспедытар. Асуджаны 19.8.1933 на 2 гады ППЛ. Рэабілітаваны 24.8.1956.

**МІХАЙЛАЎ** Павел Лукашавіч, н. у 1893 у Польшчы, дырэктар інкубацийнай станцыі. Асуджаны 17.11.1935 на 8 гадоў ППЛ. Рэабілітаваны 16.3.1960.

**МЫСЛИЦКІ** Іосіф Серапімавіч, н. у 1892 у Капыльскім р-не, шавец інваліднай арцелі. Прыйгавораны 3.11.1938 да ВМП. Звестак аб выкананні прыйгавору няма. Рэабілітаваны 29.4.1959.

**МЫШУК** Іван Іванавіч, н. у 1882, рабочы чыгункі. Арыштаваны і расстраляны ў 1937. Рэабілітаваны 19.12.1956.

**НІЧЫПЯРОВІЧ** Соф'я Сільвестраўна, н. у 1902 у в. Баслаўцы, хатняя гаспадыня. Асуджана 22.9.1938 на 10 гадоў ППЛ. Пасля адбыцця тэрміну пакарання была накіравана на пасяленне ў Краснаярскі край. Рэабілітавана 10.9.1959.

**НОВІК** Мікалай Ануфрыевіч, н. у 1897 у Чырвонаслабодскім р-не, экспедытар. Асуджаны 17.11.1937. Расстраляны 27.11.1937 у Слуцку. Рэабілітаваны 26.10.1962.

**НОВІК** Яўхім Лаўренцьевіч, н. у 1858 на Старобінчыне, бондар. Асуджаны 8.1.1938. Расстраляны 8.2.1938 ў Мінску. Рэабілітаваны 14.4.1989.

**НЯМКОВІЧ** Леанід Міхайлавіч, н. у 1910, артыст Слуцкага калгасна-саўгаснага тэатра. Асуджаны 17.12.1937. Расстраляны 21.1.1938 у Слуцку. Рэабілітаваны 29.4.1959.

**НЯЧАЙ** Міхайл Аляксандравіч, н. у 1903, бухгалтар. Асуджаны 17.12.1937. Расстраляны 21.1.1938 у Слуцку. Рэабілітаваны 19.12.1956.

**ОДЗІН** Эдуард Андрэевіч, н. у 1896 у Латвії, ваеннаслужачы. Асуджаны 26.9.1938. Расстраляны 7.10.1938. Рэабілітаваны 15.3.1963.

**ПАЛЬЧЫК** Пётр Васильевич, н. у 1932 і 1937. Расстраляны ў 1937 у Слуцку. Рэабілітаваны.

**ПАНАМАРОЎ** Мікіта Іванавіч, н. у 1910 у Варашылаўтрападскай вобл., рабочы 116-й аўтарамонтнай майстэрні г. Слуцк. Асуджаны 8.1.1947 да пазбаўлення волі ў ППЛ тэрмінам на 8 гадоў з пазбаўленнем правоў на 3 гады. Рэабілітаваны 14.6.1961.

**ПАНЬКО** Канстанцін Канстанцінавіч, н. у 1886 у Пінскім пав., святар. Асуджаны 20.9.1938. Расстраляны 1.10.1938. Рэабілітаваны 15.10.1959.

**ПАЎЛОВІЧ** Іосіф Антонавіч, н. у 1875, пушыўскі ахбодчык. Арыштаваны і расстраляны ў 1937. Рэабілітаваны 19.12.1956.

**ПАЎЛЮКЕВІЧ** Васіль Фаміч, н. у в. Бліжнія Бандары, урач-педыятр. Рэпрасіраваны ў 1937. Лёс невядомы.

**ПАЎЛЮКЕВІЧ**, н. у 1894, калгаснік. Асуджаны 17.5.1933 на 3 гады ППЛ (умоўна). Рэабілітаваны 20.7.1959.

**ПАЦЕЙ** Дэмітрый Піліпавіч, н. у 1885, брыгадзір на чыгуначных. Арыштаваны і расстраляны ў 1937. Рэабілітаваны 19.12.1956.

**ПЕЙГАНОВІЧ** Міхаіл Сцяпанавіч, н. у 1889 у Пружанскім пав., раздатчык нафтабазы. Асуджаны 5.11.1937. Расстраляны 11.11.1937 у Слуцку. Рэабілітаваны 4.3.1958.

**ПІГУЛЕЎСКІ** Віктар Аляксандровіч, н. у 1871, іерэй, клірык Свята-Міхайлаўскай царквы. Арыштаваны 14.3.1933 і выселены ў Казахстан на 3 гады. Лёс невядомы.

**ПІСКУНОЎ** Фёдар Пятровіч, н. у 1885 у Добрушскім р-не, мулляр. Асуджаны 20.11.1940 на 10 гадоў зняволення ў ППЛ. Рэабілітаваны 23.9.1992.

**ПЛЫШЭЎСКАЯ** Тамара Фёдаравна, н. у 1926 у Любанскам р-не, ражункавод друкарні газеты «Засацьцялістичную Радзіму». Асуджана 27.6.1946 на 1 год 6 месяціў зняволення ў ППЛ. Рэабілітавана 14.10.1957.

**ПОНТУС** Аляксандар Карлавіч, н. у 1892 у в. Млынка. Асуджаны 17.12.1937. Расстраляны 21.1.1938 у Слуцку. Рэабілітаваны 29.6.1959.

**ПРАКАПОВІЧ** Кандрат Трафімавіч, н. у 1867, селянін-аднаасобнік. Асуджаны 20.10.1937 на 10 гадоў ППЛ. Памёр у зняволенні 17.4.1938. Рэабілітаваны 26.12.1959.

**ПРАХОРЧЫК** Пётр Анісімавіч, н. у 1890, дарожны майстар. Арыштаваны і расстраляны ў 1937. Рэабілітаваны 19.12.1956.

**ПУЛЯК** Антон Канстанцінавіч, н. у Чырвонаслабодскім р-не, галоўны бухгалтар Слуцкай канторы Белгандлю. Асуджаны 27.12.1937. Расстраляны 24.1.1938 у Слуцку. Рэабілітаваны 12.5.1958.

**ПЯТРОЎСКІ** Ізраіль Мордухавіч, н. у 1896, загадчык базы. Асуджаны 5.11.1937. Расстраляны 11.11.1937 у Слуцку. Рэабілітаваны 2.7.1957.

**РАДЗІЁНАЎ** Яўтраф Уладзіміравіч, н. у 1905 у Растоўскай вобл., інжынер-будаўнік. Асуджаны



В.Ф. Паўлюкевіч з жонкай і дзецьмі.

25.12.1945 на 7 гадоў пазбаўлення волі. Рэабілітаваны 2.11.1946.

**РАЖКОЎСКІ** Сцяпан Вацлававіч, н. у 1893 у Нясвіжі. Асуджаны 22.11.1937. Расстраляны 29.11.1937 у Слуцку. Рэабілітаваны 26.6.1959.

**РАЖНІЦКІ** Іосіф Аляксандравіч, н. у 1883. Арыштаваны 1.8.1941. Асуджаны 28.9.1941 на 10 гадоў зняволення ў ППЛ. Рэабілітаваны 16.6.1992.

**РАЧКОЎСКІ** Васіль Раманавіч, н. у 1873, пасломічы Слуцкай Свята-Варварынскай царквы. Арыштаваны 14.3.1933. Высланы за мяжы БССР на 3 гады. Лёс невядомы.

**РЫТВІНСКІ** Іван Андрэевіч, н. у 1899 у в. Сцяпюкоўка Грэскага р-на, галоўны бухгалтар Слуцкай акруговай канторы Белпрамгандлю. Асуджаны 5.11.1937. Расстраляны 11.11.1937 у Слуцку. Рэабілітаваны 29.4.1958.

**РЭМІЗАЎ** Аляксандар Антонавіч, н. у 1885 у Оршы, служачы паштова-тэлеграфнай канторы. Асуджаны 7.6.1933 і 19.2.1934 на пазбаўленне права пражывання ў пэўных населеных пунктах СССР тэрмінам на 3 гады (умоўна датэрмінова вызвалены). Рэабілітаваны 31.3.1989.

**РЭУТ** Іван Іосіфавіч, н. у 1887 у Лепелі, інструктар слуцкага УВБР-94. Асуджаны 9.12.1937. Расстраляны 22.1.1938 у Слуцку. Рэабілітаваны 29.4.1958.

**САРОКА** Іван Нічыпаравіч, н. у 1916 у в. Малышэвічы, шафёр. Асуджаны 7.8.1937 на 8 гадоў зняволення ў ППЛ. Рэабілітаваны 27.3.1989.

**САСНОЎСКІ** Серафім Францішак, н. у 1874, сакратар арцелі інвалідаў. Асуджаны 2.11.1938 на высылку ў Казахстан на 5 гадоў. Рэабілітаваны 19.10.1959.

**СЛАБODNІK** Ісаак Майсеевіч, н. у 1891 у м. Петрыкаў. Асуджаны 18.3.1930 на 3 гады высылкі ў Паўночны край. Рэабілітаваны 12.7.1989 і ў 1992.

**СТАШЭНІН** Якаў Мікалаевіч, н. у 1898 у с. Дзяніскавічы Слуцкага пав., дзесятнік будканторы. Асуджаны 3.1.1938. Расстраляны 23.1.1938 у Слуцку. Рэабілітаваны 28.3.1958.



М.У.Чыžек.

**СТАШЭНІНА** Марыя Антонаўна, н. у 1904 у Бабруйскім пав., загадчыца дзіцячага садка Слуцкага акруговага аддэла НКУС БССР. Асуджана двойчы: 15.8.1938 на 5 гадоў зняволення ў ППЛ і 1.6.1949 да высылкі ў Краснаярскі край. Рэабілітавана 3.4.1956.

**СУЧОК** Цімафей Іванавіч, н. у 1900 у в. Агароднікі, электраманцёр. Асуджаны 27.9.1938. Расстраляны 7.10.1938. Рэабілітаваны 24.9.1959.

**ТРАЦЦЯК** Антон Аляксееўіч, н. у 1875 у в. Заракаўцы Капыльскага р-на. Арыштаваны двойчы: 24.7.1935 і 23.8.1937. Расстраляны ў Слуцку 20.10.1937. Рэабілітаваны 30.4.1989.

**ТРУХАН** Лука Трафімавіч, н. у 1884 у в. Замошча, інкасатар акруговага спажыўсаюза. Асуджаны 2.12.1937 на 10 гадоў зняволення ў ППЛ. Рэабілітаваны 29.4.1957.

**ТУРАВЕЦ** Вольга Іванаўна, н. у 1900 у Польшчы, загадчыца дзіцячых ясляў. Асуджана 17.12.1937. Расстраляна 22.1.1938 у Слуцку. Рэабілітавана 6.7.1959.

**ТУРКО** Michaіl Фёдаравіч, н. у 1900 у Польшчы, грузчык леспрамгаса. Асуджаны 14.11.1933 на высылку ў Паўночны край на 3 гады; 14.11.1938 зноў асуджаны на 8 гадоў зняволення ў ППЛ. Памер у зняволенні 18.1.1942. Рэабілітаваны 7.1.1960.

**УГОРЫЦ-АЛЕКСАНДРОВІЧ** Рахіль Беркаўна, н. у 1898 у Віцебску, прадавец. Асуджана 3.9.1929 на 3 гады пазбаўлення права працьвавання ў пэўных населеных пунктах СССР. Рэабілітаваны 14.3.1992.

**УМІНСКІ** Уладзімір Людвігавіч, н. у 1894, пучыць абходчык. Арыштаваны і расстраляны ў 1937. Рэабілітаваны 19.12.1956.

**ХАЦЕНКА** Мікалай Пятровіч, н. у 1912 у в. Сярэднікі, цясляр. Асуджаны 9.11.1937. Расстраляны 21.11.1937 у Слуцку. Рэабілітаваны 9.11.1959.

**ХАЦЬКО** Якаў Іванавіч, н. у 1889 у в. Іванская Агароднікі, справавод. Асуджаны 30.12.1937. Расстраляны 24.1.1938 у Слуцку. Рэабілітаваны 27.10.1989.

**ХВАЛЕБНАЎ** Аляксандар Васільевіч, пратай-рэй, настаяцель Слуцкай Свята-Васкрасенскай цар-

квы. Арыштаваны 1.7.1927. Высланы ў Марыінскія лагеры. Лёс невядомы.

**ХЛЯБЦЭВІЧ** Уладзімір Ігнатавіч, н. у 1874, псаломшчык. Арыштаваны 14.3.1933, высланы на 3 гады ў Казахстан. Далейшы лёс невядомы.

**ЦЕРНАВЕЦ** Васіль Сцяпанавіч, н. у 1886 у Харкаўскай губ., святар. Асуджаны 20.11.1929 на 3 гады зняволення ў ППЛ. Раабілітаваны 26.3.1992.

**ЦЯРНОВІЧ** Васіль Сцяпанавіч, н. у 1883. У 1923—1929 гг. служыў пры царкве Слуцкага Свята-Троіцкага манастыра. Асуджаны ў 1929 на 3 гады туромнага зняволення. Пасля вызвалення ў 1935 зноў быў арыштаваны. У 1943 пачаў служыць, быў настаяцелем царквы ў Халопенічах Крупскага р-на. Лёс невядомы.

**ЧЫГІР** Вера Аляксееўна, н. у 1923 у в. Мальшэвічы, працавала санітаркай 451-га кавалерыйскага палка, які дыслазыраваўся ў Слуцку. Асуджана 21.1.1942 на 10 гадоў зняволення ў ППЛ і 3 гады пазбаўлення правоў. Раабілітавана 6.2.1957.

**ЧЫЖ** Michaіl Уладзіміравіч, н. у 1895 у в. Вялікая Сліва, удзельнік грамадзянскай вайны, рад. 185-га пяхотнага палка. У 1919 начальнік сувязі 71-га стралковага палка. У 1920 член Слуцкага павятовага ваенрэйкома. Працаўваў загадчыкам Цэнтральнай аддэла землеўпарадкавання НКЗ Беларусі, загадчыкам земтрэста ў Ленінградзе, намеснікам дырэктара інстытута Дзіпрападтранс. Арыштаваны і расстраляны ў 1937. Раабілітаваны ў 1957.

**ШАМАНЦЛА** Барыс Мікалаевіч, н. у 1900 у сям'і святара, царкоўны служка. Асуджаны 10.11.1929 на 3 гады зняволення ў ППЛ. 28.6.1932 пасля адбыцця тэрміну зняволення высланы ў Заднінюю Сібір на 3 гады. Раабілітаваны 2.3.1992.

**ШАМАНЦЛА** Мікалай Іванавіч, н. у 1877 у в. Обрава Пінскага пав. у сям'і святара, закончыў Мінскую духоўную семінарію, потым Маскоўскую духоўную акадэмію, быў епіскапам у Слуцку. У 1926 знаходзіўся пад следствам АДПУ «за захоўванне і распаўсядожданні» верша антысавецкага эмэту, які напісаў С.Ясенін «Посланіе «евангелисту» Дем’яну». Справа была спынена. Другі раз быў арыштаваны Слуцкім ДПУ 13.3.1933. Праходзіў ён па справе контррэвалюцыйнай царкоўна-паўстанцкай арганізацыі, якая быццам бы існавала ў Магілёўскім, Крычаўскім, Чавускім, Слуцкім і іншых раёнах Беларусі. Абвінавачваўся ў арганізацыі і кіраўніцтве слуцкага філіяла гэтай арганізацыі, а таксама правядзенні актыўнай контррэвалюцыйнай агітацыі. Па справе праходзіла 48 чалавек, у тым ліку магілёўскі епіскап Вашчынскі і віцебскі епіскап Понікай. 9.6.1933 Шаманцла быў прыгавораны да 8 гадоў ППЛ. Памер 19.7.1933.

**ШАНТЫР** Фабіян Гіляравіч, н. у 1887 у Слуцку, беларускі пісьменнік, публіцыст, грамадскі дзеяч. Арыштаваны 17.4.1920. Расстраляны 25.5.1920. Раабілітаваны 23.3.1992.

**ШАХНОВІЧ Іван Уласавіч**, н. у 1898, тэлеграфіст. Асуджаны 7.6.1933 на пазбаўленне права пражывання ў пэўных населеных пунктах СССР на 3 гады. Рэабілітаваны 31.3.1989.

**ШКЛЯР Арцём Нікіфаравіч**, н. у 1897 у в. Саўчанкі Верхнядзвінскага р-на, старшыня Слуцкага райвыканкома. Рэпрэсіраваны 15.2.1938. Рэабілітаваны 8.4.1992.

**ШКЛЯРОЎСКАЯ Вольга Якаўлеўна**, н. у 1878, хатняя гаспадыня. Асуджана 11.10.1938 на 5 гадоў высылкі ў Казахстан. Рэабілітавана 18.1.1961.

**ШЫДЛОЎСКІ Іван Міхайлавіч**, н. у 1874 у в. Бокшыцы, земляроб. Прыйгавораны 23.2.1930 да ВМП. Звестак аб выкананні прыйгавору няма. Рэабілітаваны 18.7.1960.

**ШЫРЫН Іван Яўхімавіч**, н. у 1898 у в. Працаўчы, цясляр. Асуджаны 30.10.1937 на 10 гадоў зняволення ў ППЛ. Рэабілітаваны 30.4.1960.

**ШЫФМАН Іосіф Аронавіч**, н. у 1905 у Слуцку. Асуджаны 10.6.1925 на высылку на Урал на 3 гады. 20.1.1928 пазбаўлены права пражывання ў пэўных населеных пунктах СССР тэрмінам на 3 гады. 18.1.1929 атрымаў дазвол выехаць у Палесціну. Рэабілітаваны 28.5.1992.

**ЭНЧЫК Франц Адамавіч**, н. у 1882, муляр-мастак. Рэпрэсіраваны ў 1938. Рэабілітаваны ў 1989.

**ЮШКЕВІЧ Антон Адольфавіч**, н. у 1907 у м. Кублічы Ушацкага р-на, працаўчай загадчыкам кніжнага магазіна. Асуджаны 3.1.1938. Расстраляны 23.1.1938 у Слуцку. Рэабілітаваны 14.9.1960.

**ЮШКЕВІЧ Міхаіл Вікенцьевіч**, н. у 1899 у Слуцку. Арыштаваны ў маі 1937 у Кіеве. Загінуў у лістападзе 1941. Рэабілітаваны.

**ЯБРОЎ Гдалія Рафаілавіч**, н. у 1906 у Слуцку, рабочы па найме. Асуджаны 19.6.1925 на высылку ў Кіркрай на 3 гады. 21.8.1925 заменена высылкай у Палесціну, куды і выехаў у снежні. Рэабілітаваны 28.5.1992.

**ЯНОВІЧ Іван Сямёновіч**, н. у 1906 у в. Малая Сліўка, працаўчай у Слуцку справаводам аўтатранспартнай роты 4-й сд. Асуджаны 19.12.1937 на 8 гадоў ППЛ. Памёр 7.4.1939. Рэабілітаваны 29.8.1959.

**ЯНЧУК Іван Мікалаевіч**, н. у 1870 у в. Шабрына Гродзенскай губ., служачы магістрата Слуцка. Прыйгавораны 27.7.1920 да ВМП. Звестак аб выкананні прыйгавору няма. Рэабілітаваны 18.9.1992.

**ЯРХА Віця Майсеевіна**, н. у 1906 у Слуцку. Асуджана 10.6.1925 на высылку ў Кіркрай на 3 гады, якая была заменена высылкай у Палесціну. Рэабілітавана 21.8.1925.

**ЯРШОЎ Іван Фёдаравіч**, н. у 1899 у Самарскай губ., адказны за нарыхтоўку торфу на электрастанцыі. Асуджаны 27.12.1937. Расстраляны 24.1.1938 у Слуцку. Рэабілітаваны 19.6.1959.

## АКЦІЯБРСКІ СЕЛЬСАВЕТ

**АБЕЛЕЦ Манвеў Аляксееўч (Аляксандравіч)**, н. у 1891 у в. Еўлічы, дзе і пражываў, калгаснік калгаса «Чырвоны шлях». Прыйгавораны 17.12.1937 да ВМП. Расстраляны 22.1.1938 у Слуцку. Рэабілітаваны 6.7.1959.

**АМБРАЖЭВІЧ Аляксандар Іванавіч**, н. у 1897 у в. Бязверхавічы, дзе і пражываў, калгаснік. Прыйгавораны 10.10.1937 да ВМП з канфіскацыяй маёмаці. Памёр у зняволенні 15.12.1945. Рэабілітаваны 9.1.1959.

**АРАБІН Рыгор Фёдаравіч**, н. у 1909 у в. Еўлічы, дзе і пражываў, калгаснік. Прыйгавораны 17.12.1937 да ВМП. Расстраляны 22.1.1938 у Слуцку. Рэабілітаваны 6.7.1959.

**ВАЙТОВІЧ Максім Мікалаевіч**, н. у 1897 у в. Бязверхавічы, дзе і пражываў, брыгадзір у калгасе. Прыйгавораны 10.10.1937 да ВМП. Расстраляны 18.10.1937. Рэабілітаваны 9.1.1959.

**ВЕЧАР Алена Сцяпанаўна**, н. у 1896 у в. Машчыцы, дзе і пражываў, калгасніца. Асуджана 26.9.1937 на 10 гадоў ППЛ. Рэабілітавана 27.7.1963.

**ВЕЧАР Аляксандар Іванавіч**, н. у 1882 у в. Машчыцы, дзе і пражываў, старшыня калгаса «Памяць Ільіча». Прыйгавораны 11.10.1938 да ВМП. Расстраляны 31.10.1938 у Мінску. Рэабілітаваны 10.5.1961.

**ВЕЧАР Іван Мікалаевіч**, н. у 1888 у в. Машчыцы. Рэпрэсіраваны ў 1930. Рэабілітаваны 3.2.1962.

**ВЕЧАР Феафіл Міхайлавіч**, н. у 1902 у в. Машчыцы, дзе і пражываў, селянін-аднасобнік. Асуджаны 17.5.1933 на 5 гадоў ППЛ. Рэабілітаваны 20.7.1959.

**БАРАНОЎСКАЯ Ганна**, н. у в. Машчыцы. Працавала ў Інстытуце літаратуры і мовы АН БССР. Прыйгаворана ў каstryчніку 1937 да ВМП. Рэабілітавана ў 1966.

**БАРАНОЎСКІ Аляксей Васільевіч**, н. у 1888 у в. Машчыцы. Закончыў Нясвіжскую настаўніцкую семінарыю (1908) і Віленскі настаўніцкі інстытут (1914). З 1908 настаўнічаў у школах Слуцкага пав., удзельнічаў у нацыянальна-культурніцкай працы. Пасля заканчэння Вышэйшых курсаў беларусазнанства (1924) працаўчай інспектарам Аршанскаага аддзела народнай адукацыі, выкладчыкам Аршанскаага педагогічнага вучылішча. Арыштаваны 6.8.1937, а ўжо 20 каstryчніка засуджаны «за шпіёnskую дзеянасць» камісіяй НКУС і Пракуратурой СССР да расстраялу. Прысуд выкананы ў Орши 17.1.1938. Рэабілітаваны 21.1.1960.

У.В.Ляхоўскі.

**БАРАНОЎСКІ Аляксей Ільіч**, н. у 1891 у в. Машчыцы. Асуджаны 24.10.1937. Памёр у зняволенні 13.11.1941. Рэабілітаваны 23.6.1964.

**БАРАНОЎСКІ Андрэй Юльянавіч**, н. у 1895 у засценку Вялікія Машчыцы. Закончыў Слуцкую прафесійную духоўную семінарыю, у 1914 здаў экстэр-

нам экзамен на званне настаўніка. У 1919 працаваў у Слуцкім ваяенным камісарыяце спрэвадодам. З пачаткам савецка-польскай вайны январы 1919 разам з павятовым ваяенным камісарыятам эвакуіраваўся ў г. Рослаўль Смаленскай губерні. Уступіў у Беларускую партыю сацыяліст-рэвалюцынераў. Па заданні партыі вярнуўся на Случчыну, стаў ініцыятарам узnaўлення Слуцкага беларускага нацыянальнага камітэта. Пасля заканчэння Мінскіх беларускіх настаўніцкіх курсаў (1920) выкладаў беларусазнаўства ў слуцкіх школах, у якісці інструктара па нацыянальна-арганізацыйнай і культурна-асветніцкай справах часовага Беларускага нацыянальнага камітэта ў Мінску ствараў у Слуцкім павеце беларускія школы, культурніцкія арганізацыі і кааператывы. Адзін з кіраўнікоў арганізацыі «Папараць-кветка», узначальваў работу яе драматычнага гуртка, быў прыхільнікам супрацоўніцтва з бальшавікамі. Пасля ўзнаўлення ў павеце савецкай улады ў ліпені 1920 загадваў школьным аддзелам Слуцкага рэйкому. У першай палавіне 1920-х гадоў пражываў у Слуцку, працаваў настаўнікам беларусазнаўства, інспектарам акруговага аддзела народнай адукацыі, кіраўніком драматычнай секцыі. У 1921 і 1922 арыштоўваўся. Разам з Міколам Каспяровічам і Алесем Акулікам у 1923 арганізаваў у горадзе 1-ю канферэнцыю па беларусазнаўстве, а ў ліпені — агульнаадукатыўныя курсы, на якіх выкладалі Якуб Колас, Юрка Лістапад і інш. Пасля заканчэння Мінскіх вышэйшых курсаў беларусазнаўства (1924) накіраваны выкладаць у АБ'яднаную беларускую вайсковую школу (АБВШ) у Мінску, адначасова працаваў у ваяеннай камісіі Інбелкульты па складанні беларускай вайсковай тэрміналогіі, статутаў і іншай літаратуры. Адзін з удзельнікаў «ліквідацыйнага» з'езда партыі беларускіх эсэраў у 1924. З 1934 па 1938 механік у геадэзічнай майстэрні Наркамата земляробства. Арыштаваны 26.12.1938. Асуджаны камісіяй НКУС і Прокуратурой СССР да ВМП. Расстраляны 1.9.1938 у Мінску. Рэабілітаваны 4.2.1960.

У.В.Ляхоўскі.

**БОЛАЗЬ Дэмітрый Георгіевіч**, н. у 1899 у в. Бязверхавічы, дзе і пражываў, манцёр-водаправодчык Слуцкай гарбалыніцы. Прыгавораны 10.10.1937 да ВМП. Расстраляны 18.10.1937 Рэабілітаваны 20.6.1959.

**БОЛАСЬ Настасся Рыгораўна**, н. у 1905 у в. Журава, працавала на сельскай гаспадарцы, пражывала ў в. Селишча. Асуджана 17.5.1933 на пазбаўленне права пражывання ў пэўных населеных пунктах СССР тэрмінам на 3 гады. Рэабілітавана 20.7.1959.

**ГАПАНОВІЧ Аляксандар Лукіч**, н. у 1903 у в. Еўлічы, калгаснік калгаса «Ботвіна». Асуджаны 28.3.1933 на 10 гадоў ППЛ. Рэабілітаваны 28.5.1963.

**ГАПАНОВІЧ Ілья Лукіч**, н. у 1897 у в. Еўлічы, калгаснік калгаса «Ботвіна». Асуджаны 28.3.1933 на 10 гадоў ППЛ. Рэабілітаваны 28.5.1963.

**ГРЭК Павел Анісімавіч**, н. у 1878 у в. Еўлічы, дзе і пражываў, пастух калгаса імя Ільіча. Асуджаны 7.8.1937 на 10 гадоў ППЛ. Рэабілітаваны 10.8.1965.

**ДОЎБІК Ісаі Іванавіч**, н. у 1877 у в. Чалевічы. Прыгавораны 17.12.1937 да ВМП. Расстраляны 21.1.1938 у Слуцку. Рэабілітаваны 28.4.1989.

**ДОЎБІК Сцяпан Тарасавіч**, н. у 1890, аднаасобнік. Рэпрэсіраваны ў 1939. Рэабілітаваны 19.12.1989.

**КАЗАК Арсеній Рыгоравіч**, н. у 1902 у в. Еўлічы, дзе і пражываў, калгаснік. Прыгавораны 3.1.1938 да ВМП. Расстраляны 24.1.1938 у Слуцку. Рэабілітаваны 13.3.1959.

**КАЗАК Афанасій Рыгоравіч**, н. у 1892 у в. Еўлічы, дзе і пражываў, калгаснік. Прыгавораны 8.1.1938 да ВМП. Расстраляны 3.2.1938.

**КАЗАК Марыя Мікітаўна**, н. у 1899 у в. Еўлічы, дзе і пражывала, хатняя гаспадыня. Прыгаворана 17.12.1937 да ВМП. Расстраляна 21.1.1938 у Слуцку. Рэабілітавана 19.1.1959.

**КАЗАК Мікалай Акімавіч**, н. у 1896. Рэпрэсіраваны ў ліпені 1936. Рэабілітаваны ў красавіку 1989.

**КАЗАК Мітрафан Рыгоравіч**, н. у 1871 у в. Еўлічы, дзе і пражываў, пастух. Прыгавораны 17.12.1937 да ВМП. Расстраляны 22.1.1938 у Слуцку. Рэабілітаваны 6.7.1959.

**КАЗАК Прохар Іванавіч**, н. у 1899 у в. Еўлічы, дзе і пражываў, калгаснік. Прыгавораны 3.1.1938 да ВМП. Расстраляны 24.1.1938 у Слуцку. Рэабілітаваны ў 1959.

**КАХАНOWІЧ Павел Антонавіч**, н. у 1887 у в. Машчыцы. Рэпрэсіраваны ў 1930. Рэабілітаваны ў 1960.

**КОРЖЫЦ Верамей Іванавіч**, н. у 1889 у в. Бязверхавічы, дзе і пражываў, селянін-аднаасобнік. Асуджаны 27.11.1937 на 10 гадоў ППЛ. Рэабілітаваны 23.3.1989.

**КРЫШТАНОВІЧ Сяргей Конанавіч**, н. у 1895 у в. Еўлічы, дзе і пражываў, калгаснік. Прыгавораны 17.12.1937 да ВМП. Расстраляны 22.1.1938 у Слуцку. Рэабілітаваны 6.7.1959.

**КУЛЕШ Яўген Пятровіч**, н. у 1923 у в. Бязверхавічы, дзе і пражываў, калгаснік. Асуджаны 3.9.1948 на 25 гадоў ППЛ і 5 гадоў пазбаўлення правоў. Рэабілітаваны 13.8.1955.

**КУНЦЭВІЧ Ігнат Васільевіч**, н. у 1892. Рэпрэсіраваны ў 1930. Рэабілітаваны ў 1960.

**ЛЮШЫНСКІ Іван Яўстафіевіч**, н. у 1889 у в. Машчыцы, дзе і пражываў, калгаснік. Асуджаны 27.11.1937 на 10 гадоў ППЛ. Рэабілітаваны 31.3.1989.

**МАТАЛЬЦКІ Васіль Андрэевіч**, н. у 1900 у в. Волгіна, калгаснік, пражываў у в. Селишча. Асуджаны 22.7.1935 на высылку за межы БССР. Рэабілітаваны 11.7.1962.

**МІХНЕВІЧ Рыгор Мікітавіч**, н. у 1903, калгаснік. Арыштаваны ў 1930. Рэабілітаваны 28.6.1961.

**МУРАВІЦКІ** Аляксандр Юльянавіч, н. у 1886 у в. Селішча, дзе і пражываў, селянін-аднаасобнік. Прыгавораны 23.2.1930 да ВМП. Звестак аб выкананні прайгавору няма. Рэабілітаваны 18.7.1960.

**НЯДЗЕЛЬКА** Сцяпан Якаўлевіч, н. у 1897 у в. Еўлічы, дзе і пражываў, старшина калгаса «Чырвоныя шляхі». Прыгавораны 17.12.1937 да ВМП. Расстраляны 22.1.1938 у Слуцку. Рэабілітаваны 6.7.1959.

**РАЖАНЕЦ** Фёдар Іванавіч, н. у 1904 у в. Бязверхавічы, дзе і пражываў, чырвонаармеец 4-й сд. Асуджаны 26.9.1940 на 8 гадоў ППЛ. Памёр у зняволенні 31.5.1948. Рэабілітаваны 31.8.1970.

**РОГАЛЬ** Аляксандр Сямёновіч, н. у 1892 у в. Еўлічы, дзе і пражываў, калгаснік. Прыгавораны 5.11.1937 да ВМП. Расстраляны 11.11.1937 у Слуцку. Рэабілітаваны 17.12.1959.

**САКОВІЧ** Несцер Мітрафанавіч, н. у 1895 у в. Еўлічы, дзе і пражываў, калгаснік. Прыгавораны 3.1.1938 да ВМП. Расстраляны 24.1.1938 у Слуцку. Рэабілітаваны 13.3.1954.

**СКЛЯР** Мікалай Сямёновіч, н. у 1897 у Польшчы, калгаснік, пражываў у в. Бязверхавічы. Прыгавораны 10.10.1937 да ВМП. Расстраляны 18.10.1937. Рэабілітаваны 10.1.1959.

**ФІЛПОВІЧ** Афанасій Аляксееўіч, н. у 1900 у в. Еўлічы, дзе і пражываў, калгаснік. Прыгавораны 17.12.1937 да ВМП. Расстраляны 22.1.1938 у Слуцку. Рэабілітаваны 6.7.1959.

**ФІЛПОВІЧ** Ісідар (Сідар) Сямёновіч, н. у 1884 у в. Еўлічы. Арыштаваны 8.2.1937. Асуджаны 2.9.1937 на 5 гадоў ППЛ. Рэабілітаваны 22.4.1957.

**ФІЛПОВІЧ** Канстанцін Ерамеевіч, н. у 1887 у в. Машчыцы. Рэпрэсіраваны ў 1930. Рэабілітаваны ў 1980.

**ФЯДЗЮШКА** Максім Мікітавіч, н. у 1891 у в. Селішча, дзе і пражываў, дзесятнік Слуцкага гарожнага аддзела. Асуджаны 10.10.1937 на 10 гадоў ППЛ. Рэабілітаваны 22.4.1961.

**ЧУХОЛЬСКІ** Міхаіл Сафронавіч, н. у 1895 у в. Еўлічы, калгаснік калгаса «Ботвіна». Асуджаны 28.3.1933 на 5 гадоў ППЛ. Рэабілітаваны 28.5.1963.

**ЯНКОЎСКАЯ** Яўгенія Фёдарапіна, н. у 1875 у в. Машчыцы, дзе і пражывала, пенсіянерка. Прыгаворана 14.2.1938 да ВМП. Расстраляна 13.3.1938 у Мінску. Рэабілітавана 10.4.1989.

### АМГОВІЦКІ СЕЛЬСАВЕТ

**АЛЕШКА** Васіль Фёдарапівіч, н. у 1897 у в. Вясея, калгаснік калгаса «Краіна Саветаў», пражываў у в. Амговіцы. Асуджаны 3.11.1937 на 10 гадоў ППЛ. Рэабілітаваны 17.5.1958.

**БАЛАЦЕВІЧ** Лявонцій Пятровіч, н. у 1896 у в. Лопыща, працаўшчык на ўласнай гаспадарцы, пражываў у в. Астуپішча. Асуджаны 27.11.1937 на 10 гадоў ППЛ. Рэабілітаваны 29.3.1940.

**БЕЛАЗАРОВІЧ** Васіль Герасімавіч, н. у 1883 у в. Селішча Старадарожскага р-на, селянін-адна-

асобнік, пражываў у в. Хінолаўка. Прыгавораны 27.12.1937 да ВМП. Расстраляны 24.1.1938 у Слуцку. Рэабілітаваны 6.1.1961.

**БЕЛАЗАРОВІЧ** Канстанцін Герасімавіч, н. у 1879 у в. Хінолаўка, дзе і пражываў, селянін-аднаасобнік. Прыгавораны 27.12.1937 да ВМП. Расстраляны 24.1.1938 у Слуцку. Рэабілітаваны 6.1.1961.

**БЕЛАЗАРОВІЧ** Раман Мікалаевіч, н. у 1890 у в. Сліўка, дзе і пражываў, калгаснік калгаса «Другая пяцігодка». Прыгавораны 3.1.1938 да ВМП. Расстраляны 23.1.1938 у Слуцку. Рэабілітаваны 23.11.1960.

**БЕЛАЗАРОВІЧ** Фёдар Мікалаевіч, н. у 1905, селянін-аднаасобнік. Рэпрэсіраваны ў 1938. Рэабілітаваны ў маі 1989.

**БРАНАВІЦКІ** Капітон Цярэнцьевіч, н. у 1882 на х. Пчольнікі Старадарожскага р-на, калгаснік калгаса «Другая пяцігодка», пражываў у в. Старэва. Прыгавораны 14.10.1937 да ВМП. Расстраляны 24.10.1937. Рэабілітаваны 23.2.1959.

**БРАНІШЭЎСКІ** Станіслаў Піліпавіч, н. у 1892 у в. Лявішчы. Арыштаваны 22.9.1937. Расстраляны 1.10.1938 у Мінску. Рэабілітаваны 5.3.1959.

**ГУТКОЎСКІ** Васіль Аляксандравіч, н. у 1900 у в. Старэва, дзе і пражываў, калгаснік калгаса «Другая пяцігодка». Прыгавораны 14.10.1937 да ВМП. Расстраляны 24.10.1937. Рэабілітаваны 23.2.1959.

**ДУБОВІК** Мацей Фёдарапівіч, н. у 1891 у в. Старэва, дзе і пражываў, старшина калгаса «Другая пяцігодка». Прыгавораны 14.10.1937 да ВМП. Расстраляны 24.10.1937. Рэабілітаваны 23.2.1959.

**ЖАЛУНОВІЧ** Антон Іосіфавіч, н. у 1893 у м. Капыль, пражываў у в. Каліта, рабочы Кучынскага лесапільнага завода. Асуджаны 11.11.1938 на 10 гадоў ППЛ. Рэабілітаваны 31.3.1989.

**ЖАЛУНОВІЧ** Цімафей Іосіфавіч, н. у 1896 у м. Капыль, пражываў у в. Хінолаўка, старшина калгаса «Другая пяцігодка». Прыгавораны 3.1.1938 да ВМП. Расстраляны 23.1.1938 у Слуцку. Рэабілітаваны 23.11.1960.

**ЖАЎРЫД** Іван Андрэевіч, н. у 1872 у в. Хінолаўка, дзе і пражываў, селянін-аднаасобнік. Прыгавораны 27.12.1937 да ВМП. Расстраляны 24.1.1938 у Слуцку. Рэабілітаваны 6.1.1961.

**ЗАБРОДСКІ** Васіль Палікарповіч, н. у 1891 у в. Хорашава, дзе і пражываў, брыгадзір калгаса імя Шміта. Асуджаны 7.12.1937.

**ЗАБРОДСКІ** Іван Андрэевіч, н. у 1892 у в. Хорашава, дзе і пражываў, калгаснік калгаса імя Шміта. Прыгавораны 7.12.1937 да ВМП. Расстраляны 23.1.1938 у Слуцку. Рэабілітаваны 12.10.1959.

**ЗУБОВІЧ** Пелагея Пятроўна, н. у 1876 у в. Машчыцы, пражывала ў пас. Рубеж, хатнія гаспадары. Прыгаворана да ВМП. Расстраляна 24.10.1937 у Слуцку. Рэабілітавана 29.6.1959.

**ЗУБОВІЧ** Фёдар Яфімавіч, н. у 1898 у в. Старэва, дзе і пражываў, селянін-аднаасобнік. Прыга-

вораны 14.10.1937 да ВМП. Расстряны 24.10.1937. Рэабілітаваны 23.2.1959.

**ЗЯНЕВІЧ Іван Фёдаравіч**, н. у 1899 у в. Барая, пражываў у в. Сліўка, вартаўнік канторы «Заготскот». Прыгавораны 3.1.1938 да ВМП. Расстряны 23.1.1938 у Слуцку. Рэабілітаваны 18.8.1958.

**ЛАГВІНОВІЧ Іосіф Цімафеевіч**, н. у 1886 у в. Селішча Старадарожскага р-на, пражываў у в. Хінолаўка, селянін-аднаасобнік. Прыгавораны 21.1.1938 да ВМП. Расстряны 20.2.1938 у Мінску. Рэабілітаваны 16.7.1963.

**ЛОМЕЦ (ЛАМЕЦ) Дарафей Мацвеевіч**, н. у 1910 у в. Падзэр, пражываў у в. Старэва, настаўнік. Прыгавораны 14.10.1937 да ВМП. Расстряны 24.10.1937. Рэабілітаваны 23.2.1959.

**МАКАРЭНЯ Васіль Мікалаевіч**, н. у 1900 у в. Амговічы, пражываў на х. Ляхава, нарыхтоўшчык слуцкай канторы нарыхтоўшчыкаў. Прыгавораны 10.10.1937 да ВМП. Расстряны 18.10.1937 у Слуцку. Рэабілітаваны 29.4.1989.

**МАКАРЭНЯ Рыгор Сідаравіч**, н. у 1896 у в. Амговічы, пражываў на х. Ціхань, селянін-аднаасобнік. Прыгавораны 7.12.1937 да ВМП. Расстряны 23.1.1938 у Слуцку. Рэабілітаваны 12.10.1959.

**МАКАРЭНЯ Якаў Мікалаевіч**, н. у 1894 у в. Амговічы, пражываў на х. Ціхань, селянін-аднаасобнік. Прыгавораны 10.10.1937 да ВМП. Расстряны 18.10.1937 у Слуцку. Рэабілітаваны 31.3.1989.

**МАКОЎСКІ Вікенцій Міхайлавіч**, н. у 1897 у в. Каліта, дзе і пражываў, машыніст МТС. Прыгавораны 17.11.1937 да ВМП. Расстряны 27.11.1937 у Слуцку. Рэабілітаваны 11.8.1958.

**МАКОЎСКІ Рыгор Іосіфавіч**, н. у 1899 у в. Каліта, дзе і пражываў, калгаснік калгаса імя К.Лібкнекста. Прыгавораны 17.11.1937 да ВМП. Расстряны 27.11.1937 у Слуцку. Рэабілітаваны 11.8.1958.

**МІРКОЎСКІ Антон Фаміч**, н. у 1895. Арыштаваны ў 1938. Рэабілітаваны.

**МІСКЕВІЧ Іван Дэмітрыевіч**, н. у 1901 у в. Лапацічы, пражываў у в. Каліта, калгаснік калгаса імя К.Лібкнекста. Прыгавораны 20.11.1937 да ВМП. Расстряны 30.11.1937 у Слуцку. Рэабілітаваны 11.11.1961.

**МІХНЕВІЧ Іосіф Іванавіч**, н. у 1893 у в. Хорашава, дзе і пражываў, калгаснік калгаса імя Шміта. Прыгавораны 29.3.1938 да ВМП. Расстряны 25.4.1938 у Мінску. Рэабілітаваны 21.10.1960.

**МІХНЕВІЧ Павел Палікарпавіч**, н. у 1896 у в. Хорашава, дзе і пражываў, калгаснік калгаса імя Шміта. Прыгавораны 27.11.1937 на 10 гадоў ППЛ. Рэабілітаваны 21.3.1989.

**НАРУЦКІ Сцяпан Васільевіч**, н. у 1885. Арыштаваны ў 1938. Рэабілітаваны 30.9.1989.

**ПЕНЯЗЬ Андрэй Сямёновіч**, н. у 1895. Арыштаваны ў 1937. Рэабілітаваны 16.5.1990.

**ПЕНЯЗЬ Ануфрый Трафімавіч**, н. у 1897. Арыштаваны ў 1938. Рэабілітаваны 30.4.1989.

**ПЕНЯЗЬ Гаўрыла Мацвеевіч**, н. у в. Паўлаўка. Рэпрэсіраваны ў 1931. Рэабілітаваны ў 1993.

**ПЕНЯЗЬ Іван Мінаевіч**, н. у 1898 у в. Амговічы, дзе і пражываў, калгаснік калгаса «Краіна Саветаў». Прыгавораны 10.10.1937 да ВМП. Расстряны 18.10.1937 у Слуцку. Рэабілітаваны 29.4.1989.

**ПЕНЯЗЬ Кацярына Адамаўна**, н. у в. Паўлаўка. Рэпрэсіравана ў 1931. Рэабілітавана ў 1993.

**ПЕНЯЗЬ Мікіта Андрэевіч**, н. у 1894 у в. Амговічы, дзе і пражываў, калгаснік калгаса «Краіна Саветаў». Асуджаны 3.11.1937 на 10 гадоў ППЛ. Рэабілітаваны 17.5.1958.

**ПЕНЯЗЬ Фёдар Сцяпанавіч**, н. у 1900 у в. Амговічы, дзе і пражываў, калгаснік калгаса імя Кірава. Прыгавораны 7.12.1937 да ВМП. Расстряны 23.1.1938 у Слуцку. Рэабілітаваны 12.10.1959.

**САЛАНОВІЧ Даініс Сцяпанавіч**, н. у 1872 у в. Хінолаўка, дзе і пражываў, селянін-аднаасобнік. Прыгавораны 27.12.1937 да ВМП. Расстряны 24.1.1938 у Слуцку. Рэабілітаваны 6.1.1961.

**СТАСЕВІЧ Афанасій Цімафеевіч**, н. у 1897 у в. Хінолаўка, дзе і пражываў, калгаснік калгаса «Другая піцігодка». Прыгавораны 27.12.1937 да ВМП. Расстряны 24.1.1938 у Слуцку. Рэабілітаваны 6.1.1961.

**СТАСЕВІЧ Карп Мікалаевіч**, н. у 1897 у в. Хінолаўка, дзе і пражываў, калгаснік калгаса «Другая піцігодка». Прыгавораны 27.12.1937 да ВМП. Расстряны 24.1.1938 у Слуцку. Рэабілітаваны 6.1.1961.

**СТАШЭУСКІ Антон Аляксандравіч**, н. у 1898 у в. Каліта, дзе і пражываў, брыгадзір калгаса імя К.Лібкнекста. Прыгавораны 17.11.1937 да ВМП. Расстряны 27.11.1937 у Слуцку. Рэабілітаваны 11.8.1958.

**ТАРАН Дэмітрый Рыгоравіч**, н. у 1889 у в. Амговічы, дзе і пражываў, калгаснік калгаса «Краіна Саветаў». Асуджаны 3.11.1937 на 10 гадоў ППЛ. Памёр у зняволенні 24.8.1943. Рэабілітаваны 17.5.1958.

**ТАРАН Сяргей Фёдаравіч**, н. у 1895 у в. Амговічы, пражываў на х. Ляхава, калгаснік калгаса «Новае жыццё». Прыгавораны 7.12.1937 да ВМП. Расстряны 23.1.1938 у Слуцку. Рэабілітаваны 12.10.1959.

**ЦВІРКО Аляксандр Паўлавіч**, н. у 1911, пражываў у в. Старэва. Рэпрэсіраваны ў 1932. Рэабілітаваны ў 1989.

**ЦВІРКО Мікалай Пятровіч**, н. у 1896 у в. Старэва, дзе і пражываў, калгаснік калгаса «Другая піцігодка». Прыгавораны 14.10.1937 да ВМП. Расстряны 24.10.1937 у Слуцку. Рэабілітаваны 23.2.1959.

**ШЫДЛЮЎСКІ Аляксандр Іванавіч**, н. ў 1903. Высланы з сям'ёй у 1930. Рэабілітаваны ў 1992.

**ШЫЯН Усцін Рыгоравіч**, н. у 1897 у в. Амговічы, дзе і пражываў, калгаснік калгаса «Краіна Саветаў». Прыгавораны 10.10.1937 да ВМП. Расстраляны 18.10.1937 у Слуцку. Рэабілітаваны 29.10.1989.

## БЕЛІЦКІ СЕЛЬСАВЕТ

**АМЯЛЬКОВІЧ Іосіф Дамітрыевіч**, н. у 1887 у в. Балотчыцы, пражываў у в. Іванскія Агароднікі, рабочы цагельна-чарапічнага завода. Прыгавораны 17.12.1937 да ВМП. Расстраляны 21.1.1938 у Слуцку. Рэабілітаваны 28.6.1961.

**АМЯЛЬКОВІЧ Міхайл Мікалаеўіч**, н. у 1895 у в. Балотчыцы, дзе і пражываў, селянін-аднаасобнік. Асуджаны 21.9.1938 на 10 гадоў ППЛ. Рэабілітаваны 28.3.1989.

**АМЯЛЬКОВІЧ Пётр Дамітрыевіч**, н. у 1899 у в. Балотчыцы, дзе і пражываў, цяляр Слуцкай МТС. Прыгавораны 7.12.1937 да ВМП. Расстраляны 21.1.1938 у Слуцку. Рэабілітаваны 28.6.1961.

**БАРОДЗІЧ Павел Фёдаравіч**, н. у 1902 у в. Горкі. Рэпрэсіраваны ў 1932. Рэабілітаваны ў 1993.

**БОЙКА Даяніс Сцяпанавіч**, н. у 1897 у в. Белічы, пражываў у в. Млынка, возык Слуцкай каменедрабілкі. Прыгавораны 3.1.1938 да ВМП. Расстраляны 23.1.1938 у Слуцку. Рэабілітаваны 12.10.1938.

**БОЙКА Пётр Сцяпанавіч**, н. у 1872 у в. Белічы, дзе і пражываў, рабочы Слуцкай пякарні. Прыгавораны 24.9.1937 да ВМП. Расстраляны 6.10.1937 у Слуцку. Рэабілітаваны 28.12.1957.

**БРАНАВІЦКІ Фёдар Захаравіч**, н. у 1897 у в. Млынка, дзе і пражываў, рахункавод калгаса «Новыя Белічы». Асуджаны 7.6.1933 на 3 гады ППЛ. Рэабілітаваны 2.12.1961.

**БРУЙ Феадосій Аляксееўіч**, н. у 1881 у в. Чыжоўка, дзе і пражываў, конюх калгаса «Вольная праца». Асуджаны 20.10.1937 на 10 гадоў ППЛ. Рэабілітаваны 31.3.1989.

**ВАСІЛЕЎСКІ Фама (Томаш) Цімафеевіч**, н. у 1896 у в. Млынка, дзе і пражываў, калгаснік калгаса «Новыя Млынкі». Прыгавораны 20.9.1938 да ВМП. Расстраляны 1.10.1938. Рэабілітаваны 26.11.1960.

**ВЕЧАР Іван Андрэевіч**, н. у 1870 у в. Млынка, дзе і пражываў, селянін-аднаасобнік. Асуджаны 3.11.1937 на 10 гадоў ППЛ. Рэабілітаваны 20.4.1989.

**ГАЎРУК Павел Фёдаравіч**, н. у 1895. Рэпрэсіраваны. Рэабілітаваны 16.1.1989.

**ДАНІЛЕЎСКІ Аляксандар Вячаслававіч**, н. у 1899 у Ашмянскім пав., пражываў у в. Балотчыцы, шавец арцелі «Іскра». Прыгавораны 17.12.1937 да ВМП. Расстраляны 21.1.1938 у Слуцку. Рэабілітаваны 28.6.1961.

**ЖУК Аляксандар Венядзіктавіч**, н. у 1899 у в. Балотчыцы, селянін-аднаасобнік. Асуджаны 21.10.1938 на 6 гадоў ППЛ з пазбаўленнем правоў на 3 гады. Рэабілітаваны 30.4.1968.

**ІЛЫНА (МАТАЛЫЦКАЯ) Ганна Андрэеўна**, н. у 1915 у в. Балотчыцы. Рэпрэсіравана ў 1935. Рэабілітавана ў 1962.

**КАМІНСКАЯ Ганна Мікалаеўна**, н. у 1925 у в. Млынка. Асуджана 3.10.1945 на 4 гады ППЛ. Рэабілітавана 24.5.1974.

**ЛЮЦЬКО Якаў Кандрацьеўіч**, н. у 1894. Рэпрэсіраваны ў лютым 1960.

**ПАЛЫНЬ Рыгор Аляксандравіч**, н. у 1911 у в. Балотчыцы. Рэпрэсіраваны ў 1937. Рэабілітаваны ў 1992.

**ПОНТУС Іван Іванавіч**, н. у 1875 у в. Малыя Млынкі, селянін-аднаасобнік. Асуджаны 8.8.1927 на 3 гады ППЛ. Рэабілітаваны 14.5.1992.

**РЫМАШЭЎСКАЯ Ганна Язэпаўна**, пражывала ў в. Балотчыцы. Рэпрэсіравана ў 1932. Рэабілітавана ў 1962.

**ШАБЕЦЬКА Аляксей Андрэевіч**, н. у 1883. Рэпрэсіраваны ў 1937. Рэабілітаваны ў каstryчніку 1961.

**ШПАКОЎСКІ Антон Ануфрыевіч**, н. у 1882 у в. Млынка. Рэпрэсіраваны ў 1930. Рэабілітаваны ў 1993.

**ШУМСКІ Іван Вікенцьевіч**, н. у 1890. Высланы з сям'ёй у 1935. Рэабілітаваны ў 1992.

## БОКШЫЦКІ СЕЛЬСАВЕТ

**АЛЬХОВІК Макар Міхайлівіч**, н. у 1904 у в. Прошчыцы, калгаснік. Асуджаны 7.3.1933 на 10 гадоў ППЛ. Рэабілітаваны 3.11.1960.

**БАРЦЭВІЧ Піліп Мікітавіч**, н. у 1871 у в. Бокшыцы, калгаснік калгаса «Чырвоная горка». Асуджаны 27.11.1937 на 10 гадоў ППЛ. Рэабілітаваны 20.1.1962.

**БРАНАВІЦКІ Іван Лявонцевіч**, н. у 1902 у засценку Гарохавука, калгаснік калгаса «Чырвоны ўдарнік». Асуджаны 24.10.1937 на 10 гадоў ППЛ.

**ГУК Ціхан Антонавіч**, н. у 1903, калгаснік. Рэпрэсіраваны ў каstryчніку 1950. Рэабілітаваны ў снежні 1964.

**ГУРЫНОВІЧ Васіль Васільевіч**, н. у 1897 у в. Уланава, працаўшоў у калгасе «Уперад». Асуджаны 24.10.1937 на 10 гадоў ППЛ. Рэабілітаваны 12.12.1939.

**ЗАБЭЛА Соф'я Фёдаравічна**, н. у 1901, пражывала ў в. Гарохавука. Рэпрэсіравана ў 1933. Рэабілітавана ў 1993.

**ЗЕЛЯНКО Ціхан Фёдаравіч**, н. у 1900 у в. Бокшыцы, дзе і пражываў, рабочы Слуцкага леспрамага. Асуджаны 20.10.1937 на 10 гадоў ППЛ. Памёр у лагеры 22.9.1942. Рэабілітаваны 3.6.1957.

**КАЛЯДА Васіль Захаравіч**, н. у 1911 у в. Вялікая Сліва, пражываў на х. Васілінкі, машыніст вадакачкі. Асуджаны 27.11.1937 на 10 гадоў ППЛ. Рэабілітаваны 27.3.1989.

**КАПАРЫХА Цімафей Гаўрылавіч**, н. у 1902 у в. Бокшыцы, дзе і пражываў, калгаснік. Асуджаны

24.10.1937 на 10 гадоў ППЛ. Памёр у зняволенні 2.1.1942. Рэабілітаваны 19.9.1959.

**КАРСЮК Міхайл Іванавіч**, н. у 1907 у в. Бокшыцы, радавы 146-га сп 48-й сд. Асуджаны 18.12.1944 на 10 гадоў ППЛ з пазбаўленнем правоў на 5 гадоў. Рэабілітаваны 25.11.1980.

**КРАСІНСКІ Міхайл Іванавіч**, н. у 1894 у в. Бокшыцы, дзе і пражывала, конюх канторы «Заготскот». Прыйгавораны 8.1.1938 да ВМП. Расстраляны 3.2.1938 у Мінску. Рэабілітаваны 19.12.1959.

**ЛОПАНЬ Даніла Мікалаевіч**, н. у 1885 у в. Саковічы Старобінскага р-на, пражывала ў в. Малая Падзэр, ветфельчар Слуцкага ветучастка. Прыйгавораны 20.12.1937 да ВМП. Расстраляны 28.12.1937. Рэабілітаваны 10.8.1962.

**МАХЛАЙ Трафім Пятровіч**, н. у 1890 у в. Васілінкі, дзе і пражывала, калгаснік. Асуджаны 24.10.1937 на 10 гадоў ППЛ. 29.3.1940 тэрмін пакарання скарочаны да 5 гадоў. 20.8.1942 зноў асуджаны на 10 гадоў ППЛ. Рэабілітаваны 9.10.1962.

**ПАЎЛОЎСКІ Іван Іосіфавіч**, н. у 1875 у засценку Бокшыцы, селянін-аднаасобнік. Асуджаны 29.10.1921 на 3 гады ППЛ. Рэабілітаваны 7.10.1992.

**ПУЗІНОЎСКАЯ Канстанція Францаўна**, н. у 1876 на х. Забалаць, дзе і пражывала, сялянка-аднаасобніца. Асуджана 5.2.1922 на 2 гады ППЛ. Рэабілітавана 18.11.1992.

**ПУЗІНОЎСКАЯ Яўгенія Францаўна**, н. у 1891 на х. Забалаць, дзе і пражывала, сялянка-аднаасобніца. Асуджана 5.2.1922 на 3 гады ППЛ. Рэабілітавана 18.11.1992.

**СУХОЦКІ Станіслаў Аляксандравіч**, н. у 1894 у в. Гарохаўка, дзе і пражывала, калгаснік калгаса імя Дзяржынскага. Прыйгавораны 7.3.1933 да ВМП. Звестак аб выкананні прыйгавору няма. Рэабілітаваны 3.11.1960.

**УЛАШЧЫК Міхайл Іосіфавіч**, н. у 1903 у засценку Бокшыцы, дзе і пражывала, селянін-аднаасобнік. Асуджаны 29.10.1921 на 1 год ППЛ. Рэабілітаваны 7.10.1992.

**УЛАШЧЫК Яўгеній Юльянавіч**, н. у 1904. Рэпрэсіраваны ў 1933. Рэабілітаваны ў 1989.

**ШУБА Антон Пятровіч**, н. у 1899 у в. Гарохаўка, дзе і пражывала, калгаснік. Прыйгавораны 7.3.1933 да ВМП. Звестак аб выкананні прыйгавору няма. Рэабілітаваны 3.11.1960.

**ШУМАНСКІ Іван Сцяпанавіч**, н. у 1896 у в. Прошчыцы, дзе і пражывала, калгаснік. Асуджаны 24.10.1937 на 10 гадоў ППЛ. Рэабілітаваны 11.10.1956.

**ШУТ Іван Паўлавіч**, н. у 1905. Арыштаваны ў 1936. Рэабілітаваны ў 1960.

**ЯЦУК Даніла Міхайлавіч**, н. у 1894 у в. Васілінкі, дзе і пражывала, калгаснік. Прыйгавораны 1.11.1938 да ВМП. Расстраляны 22.11.1938 у Мінску. Рэабілітаваны 19.10.1959.

## ВЯСЕЙСКІ СЕЛЬСАВЕТ

**БАДЫЛІ Іван Данілавіч** (н. у 1862) і **Дар'я Аляксандраўна** (н. у 1873), пражывалі ў в. Мялешкі, высланы ў 1930. Рэабілітаваны ў 1992.

**БАЛВАНОВІЧ Рыгор Сцяпанавіч** н. у 1891 у в. Набушава, дзе і пражывала, калгаснік. Асуджаны 10.9.1937 на 8 гадоў ППЛ. Рэабілітаваны 6.6.1956.

**БАЛВАНОВІЧ Фёдар Фёдаравіч**, н. у 1915. Рэпрэсіраваны ў лютым 1934. Рэабілітаваны ў лістападзе 1960.

**БАНДАРЭВІЧ Пётр Пятровіч**, н. у 1927 у в. Вясея, дзе і пражывала, памочнік трактарыста. Асуђаны 1.9.1945 на 6 гадоў ППЛ. Рэабілітаваны 31.12.1974.

**БРЫЦЧ Міхайл Рыгоравіч**, н. у 1897 у в. Баравуха, дзе і пражывала, калгаснік. Прыйгавораны 14.10.1937 да ВМП. Расстраляны 24.10.1937 у Слуцку. Рэабілітаваны 29.6.1959.

**ВАЛАТКОВІЧ Ганна Канстанцінаўна**, н. у 1901 у в. Больвань Нясвіжскага пав., пражывала ў в. Баравуха, калгасніца. Асуджана 26.10.1937 на 10 гадоў ППЛ. Рэабілітавана 29.6.1959.

**ВАЛАТКОВІЧ Фёдар Міхайлавіч**, н. у 1898 у в. Мялешкі, пражывала ў в. Баравуха, калгаснік. Прыйгавораны 14.10.1937 да ВМП. Расстраляны 4.12.1937 у Слуцку. Рэабілітаваны 29.6.1959.

**ГУБЧЫК Аляксей Піліпавіч**, н. у 1881 у в. Вясея, дзе і пражывала, селянін-аднаасобнік. Рэпрэсіраваны ў 1931. Рэабілітаваны 24.4.1993.

**ГУБЧЫК Васіль Аляксеевіч**, н. у 1917 у в. Вясея, дзе і пражывала. Рэпрэсіраваны ў 1931. Рэабілітаваны 24.4.1993.

**ГУБЧЫК Ева Аляксееўна**, н. у 1914 у в. Вясея, дзе і пражывала. Рэпрэсіравана ў 1931. Рэабілітавана 24.4.1993.

**ГУБЧЫК Марыя Іванаўна**, н. у 1888 у в. Вясея, дзе і пражывала, селянка-аднаасобніца. Рэпрэсіравана ў 1931. Рэабілітавана 24.4.1993.

**ГУРЫНОВІЧ Фядора Фоцеўна**, н. у 1888 у засценку Ліпнікі, дзе і пражывала, калгасніца. Прыйгаворана 14.2.1938 да ВМП з канфіскацыяй асабістай маймесці. Расстраляна 13.3.1938 у Мінску. Рэабілітавана 23.5.1959.

**ДАШКЕВІЧ Васіль Дэмітрыевіч**, н. у 1886 у в. Баравуха, дзе і пражывала, калгаснік. Прыйгавораны 14.10.1937 да ВМП. Расстраляны 24.10.1937 у Слуцку. Рэабілітаваны 29.6.1959.

**ДУБОВІКІ Антон Антонавіч, Аляксандра Дзям'янаўна, Віктар Антонавіч, Павел Антонавіч**; пражывалі ў в. Ізбудзішча. Рэпрэсіраваны ў 1930. Рэабілітаваны ў 1993.

**ЖАЎРЫД Віктар Якаўлевіч**, н. у 1898 у в. Баравуха, дзе і пражывала, калгаснік. Прыйгавораны 14.10.1937 да ВМП. Расстраляны 24.10.1937 у Слуцку. Рэабілітаваны 29.6.1959.

**ЖАЎРЫД Павел Рыгоравіч**, н. у 1908 у в. Боркі. Рэпрэсіраваны ў 1937. Рэабілітаваны ў 1989.

**ЗАБРОЦКІ** Мікалай Віктаравіч, н. у 1903 у в. Набушава, дзе і пражываў, калгаснік. Прыгавораны 25.9.1938 да ВМП. Расстраляны 7.10.1938 у Мінску. Рэабілітаваны 23.4.1957.

**ЗУБОВІЧ** Пелагея Іванаўна, н. у 1876. Арыштавана ў 1937. Рэабілітавана 29.6.1959.

**ЗУБОВІЧ** Яўген Іванавіч, н. у 1876. Арыштаваны ў 1937. Рэабілітавана 29.6.1959.

**ІСКРЫЦКІ** Іміфей Георгіевіч, н. у 1901 у в. Ліпнікі, дзе і пражываў, селянін-аднаасобнік. Асуджаны 20.6.1929 на 3 гады ППЛ. Рэабілітаваны 14.3.1992.

**КАВАЛЬСКІ** Вікенцій Лявонцьевіч (Вінцук Лявонавіч), н. у 1897 у в. Набушава, дзе і пражываў, калгаснік. Прыгавораны 5.1.1938 да ВМП. Расстраляны 28.2.1938 у Мінску. Рэабілітаваны 4.2.1958.

**КАРАБЕЙКА** Аляксандар Маркавіч, н. у 1896 у в. Ізбудзішча, дзе і пражываў, селянін-аднаасобнік. Прыгавораны 23.2.1930 да ВМП. Звестак аб выкананні прайгавору няма. Рэабілітаваны 18.7.1960.

**КАРЦЕЛЬ** Агаф'я Сямёнаўна, н. у 1916 у в. Папоўцы. Рэабілітавана ў 1961.

**КРАЎЧАНКА** Адам Мартынавіч, н. у 1879. Арыштаваны ў 1938. Рэабілітаваны 19.4.1989.

**МАСКВІНА** Аляксандра Іосіфаўна, н. у 1916 у в. Папоўцы. Рэабілітавана.

**НЯРОНСКІ** Адам Сільвестравіч, н. у 1886 у в. Ліпнікі. Эпрэсіраваны 10.10.1937. Рэабілітаваны 11.1.1989.

**ПАРХІМОВІЧ** Сцяпан Сафронавіч, н. у 1898 у в. Мялецкі, пражываў у в. Баравуха, калгаснік. Прыгавораны 14.10.1937 да ВМП. Расстраляны 24.10.1937 у Слуцку.

**ПАРХІМОВІЧ** Сямён Лявонавіч, н. у 1902 у в. Баравуха, дзе і пражываў, калгаснік. Прыгавораны 14.10.1937 да ВМП. Расстраляны 24.10.1937 у Слуцку. Раабілітаваны 29.6.1959.

**ПЕНЯЗЬ** Трафім Анікеевіч, н. у 1889 у в. Амговічы, пражываў у в. Васількова, калгаснік. Асуджаны 20.10.1937 на 10 гадоў ППЛ. Памёр у зняволенні 23.10.1941. Раабілітаваны 27.2.1960.

**ПЕРАГУД** Георгій Міхайлавіч, н. у 1900 у в. Мялецкі, пражываў у в. Баравуха, калгаснік. Прыгавораны 14.10.1937 да ВМП. Расстраляны 24.10.1937 у Слуцку. Раабілітаваны 29.6.1959.

**САК** Раман Якаўлевіч, н. у 1900 у в. Вясея, дзе і пражываў, сакратар Вяскайская сельсавета. Асуджаны 28.12.1937 на 5 гадоў ППЛ. Рэабілітаваны 14.1.1966.

**САСНОЎСКІ** Іван Аляксандравіч, н. у 1896 у в. Набушава, дзе і пражываў, калгаснік. Прыгавораны 5.1.1938 да ВМП. Расстраляны 28.2.1938 у Мінску. Рэабілітаваны 4.2.1958.

**СТАСЕВІЧ** Фёдар Лукіч, н. у 1899 у в. Селішча Старадарожскага р-на, пражываў у в. Васількова, селянін-аднаасобнік. Прыгавораны 7.12.1937 да ВМП. Расстраляны 23.1.1938 у Слуцку. Раабілітаваны 12.10.1959.

**СУЧОК** Сямён Кузьміч, н. у 1894, калгаснік. Арыштаваны ў 1938. Рэабілітаваны 16.1.1989.

**ХІЛЬКЕВІЧ** Арсеній Аляксеевіч, н. у 1899 у в. Бярозаўка, дзе і пражываў, бухгалтар калгаса «Чырвоная Бяроза». Асуджаны 10.10.1937 на 10 гадоў ППЛ. Раабілітаваны 19.9.1959.

**ШТЫЦКО** Іван (Іосіф), н. у 1888 у м. Леніна, пражываў у в. Набушава, вартайнік палярнога азрадрома ў в. Набушава. Прыгавораны 10.10.1937 да ВМП з канфіскацый асаўстай маёмасці. Расстраляны 15.11.1937 у Бабруйску. Раабілітаваны 25.4.1959.

**ШЫЛОВІЧ** Навум Кузьміч, н. у 1899, рабочы саўгаса. Арыштаваны ў 1937. Рэабілітаваны.

**ЮШКЕВІЧ** Станіслаў Вацлававіч, н. у 1901 у в. Боркі, дзе і пражываў, селянін-аднаасобнік. Прыгавораны 26.7.1920 да ВМП. Звестак аб выкананні прайгавору няма. Раабілітаваны 20.8.1992.

## ГАЦУКОЎСКІ СЕЛЬСАВЕТ

**АЛЯКСЕЙЧЫК** Аляксандар Паўлавіч, н. у 1931 у в. Гацук. Раабілітаваны.

**ДАВІДОЎСКІ** Рыгор Лявонцьевіч, жыў на х. Чарцен. Высланы з сям'ёй у 1929. Раабілітаваны ў 1993.

**ЗАГАРОЎСКІ** Констанцін Герасімавіч, н. у 1881, селянін-аднаасобнік. Раабілітаваны 10.11.1986.

**ЗАГАРОЎСКІ** Станіслаў Герасімавіч, н. у 1884 у в. Захацінава, дзе і пражываў, селянін-аднаасобнік. Асуджаны 18.4.1930 на высылку ў Сібір. Раабілітаваны 10.11.1966.

**КАЗЮЧЫЦЫ** Мікалай Іванавіч і Марыя Цімафеевічы, жылі ў в. Гацук. Эпрэсіраваны ў 1930. Раабілітаваны ў 1993.

## ГРЭСКІ СЕЛЬСАВЕТ

**АКІНЧЫЦ** Антон Констанцінавіч, н. у 1901 у в. Старына, дзе і пражываў, калгаснік. Прыгавораны 8.1.1938 да ВМП. Расстраляны 3.2.1938 у Мінску. Раабілітаваны 9.8.1959.

**ВАРАНОВІЧ** Іосіф Андрэевіч, н. у 1896. Эпрэсіраваны ў сакавіку 1938. Раабілітаваны ў красавіку 1960.

**ВІТКА** Аляксандар Апанасавіч, н. у 1900, калгаснік. Эпрэсіраваны ў 1937. Раабілітаваны ў снежні 1964.

**ГАЛЯС** Іван Ільіч, н. у 1899. Расстраляны. Раабілітаваны 18.1.1962.

**ГАНЧАРЫК** Констанцін Пятровіч, н. у 1899. Раабілітаваны ў красавіку 1960.

**ГУТКОЎСКІ** Мікалай Макаравіч, н. у 1886 у в. Забелы. Арыштаваны 17.11.1937. Асуджаны 8.2.1938. Расстраляны 8.2.1938. Раабілітаваны 7.7.1993.

**ДУШЭЎСКІ** Іосіф Рыгоравіч, н. у 1900 у в. Сцяпковічы, дзе і пражываў, селянін-аднаасобнік. Асуджаны 29.10.1937 на 10 гадоў ППЛ. Раабілітаваны 27.7.1957.



Я.Я.Барысавец.

**КУДЗЕЛКА Яфім Мікалаевіч**, н. у 1902 у в. Грэск, дзе і пражываў, калгаснік. Прывавораны 26.9.1938 да ВМП. Расстраляны 7.10.1938 у Мінску. Рэабілітаваны 2.2.1978.

**ЛОСІК Дамітрый Іосіфавіч**, н. у 1899. Расстраляны 20.2.1938 ва ўрочышчы Курапаты (Мінск). Рэабілітаваны 30.4.1968.

**МІХНЕВІЧ Ілья Мікітавіч**, н. у 1892 у м. Грэск, дзе і пражываў, селянін-аднаасобнік. Асуджаны 20.10.1937 на 10 гадоў ППЛ. Рэабілітаваны 22.8.1960.

**МЯЦЕЛЬСКІ Піліп Уладзіміравіч**, н. у 1904, сталяр калгаса. Рэпрэсіраваны ў 1937. Рэабілітаваны ў 1960.

**ПІСАРЫК Васіль Сцяпанавіч**, н. у 1891 у в. Грэск. Арыштаваны 22.2.1932. Памёр 2.3.1933. Рэабілітаваны 20.11.1989.

**ПІСАРЫК Васіль Фёдаравіч**, н. у 1923 у в. Грэск. Рэабілітаваны ў 1991.

**СІВЕЦ Іосіф Антонавіч**, н. у 1905. Рэпрэсіраваны ў каstryчніку 1930. Рэабілітаваны ў жніўні 1978.

**СІДАРОВІЧ Піліп Прохаравіч**, н. у 1901 у в. Грэск. Рэпрэсіраваны ў 1937. Рэабілітаваны ў 1968.

**ЦІШКЕВІЧ Мікалай Кандратавіч**, н. у 1894, калгаснік. Рэпрэсіраваны ў верасні 1938. Рэабілітаваны ў верасні 1992.

**ЦЭЛІЦА Констанцін Уладзіміравіч**, н. у 1881 у в. Грэск. Рэпрэсіраваны ў 1937. Рэабілітаваны.

**ШЫГАЙЛА Пётр Лявонцьевіч**, н. у 1882, калгаснік. Рэпрэсіраваны ў 1938. Рэабілітаваны ў жніўні 1961.

### ЗНАМЕНСКІ СЕЛЬСАВЕТ

**АЧАПОЎСКАЯ Алена Міхайлаўна**, н. у 1929 у в. Лапацічы. Рэабілітавана ў 1997.

**БАРОДЗІЧ Антон Яфімавіч**. Рэпрэсіраваны ў верасні 1939. Рэабілітаваны ў сакавіку 1961.

**БАРЫСАВЕЦ Якаў Яфімавіч**, н. у 1895 на х. Чарнава. Рэпрэсіраваны 9.12.1937. Рэабілітаваны ў 1959.

**БАСАЛЫГА Аляксандр Іванавіч**, н. у 1899, пражываў у в. Сярэднікі, старшина калгаса. Рэпрэсіраваны ў 1937. Рэабілітаваны ў 1958.

**БАЧКО Яўген Аляксандравіч**, н. у 1915 у в. Лапацічы. Рэабілітаваны.

**БЕЙНЕР Іосіф Станіслававіч**, пражываў на ст. Сярэднікі, працаў на чыгуначы. Рэпрэсіраваны ў 1937. Рэабілітаваны ў 1956.

**ВАСІЛЕНКА Вікенцій Ігнатавіч**, н. у 1883 у в. Буслаўка, дзе і пражываў, калгаснік. Асуджаны 3.11.1938 да ВМП. Расстраляны 22.11.1938 у Мінску. Рэабілітаваны 10.5.1961.

**ГАПАНОВІЧ Ева Дамінікаўна**, калгасніца. Арыштавана ў 1937. Рэабілітавана ў чэрвені 1937.

**ГАПАНОВІЧ Марыя Фёдаравіна**, н. у 1909 у в. Аношкі Капыльскага р-на, пражывала ў в. Сярэднікі, калгасніца. Асуджана 25.9.1938 на 10 гадоў ППЛ, у 1948 выслана ў Новасібірскую вобл. Рэабілітавана 17.1.1956.

**ГАПАНОВІЧ Рыгор Сцяпанавіч**, н. у 1892 у в. Сярэднікі, дзе і пражываў, калгаснік. Прывавораны 22.11.1937 да ВМП. Расстраляны 29.11.1938 у Слуцку. Рэабілітаваны 10.9.1959.

**ГАПАНОВІЧ Якаў Пятровіч**, н. у 1895. Арыштаваны ў 1933. Рэабілітаваны 5.5.1964.

**ГЕРАСІМЕНКА Іван Пятровіч**, н. у 1911. Рэпрэсіраваны ў 1937. Рэабілітаваны ў 1989.

**ГЕРАСІМОВІЧ Уладзімір Аляксандравіч**, н. у 1889 у в. Буслаўка, дзе і пражываў, калгаснік. Асуджаны 24.10.1937 на 10 гадоў ППЛ. Памёр у зняволенні 12.3.1938. Рэабілітаваны 31.12.1960.

**ЗАВІСТОВІЧ Балыслаў Іванавіч**, н. у 1900 у в. Буслаўка, дзе і пражываў, калгаснік. Прывавораны 22.9.1938 да ВМП. Расстраляны 3.10.1938. Рэабілітаваны 29.3.1961.

**КАРУЛІС Васіль Фёдаравіч**, н. у 1904 у в. Сярэднікі, памочнік брыгадзіра трактарнай брыгады Слуцкай МТС. Прывавораны 25.12.1937 да ВМП. Расстраляны 29.12.1937. Рэабілітаваны 14.1.1960.

**КАЧКОЎСКІ Пётр Іосіфавіч**, н. у 1899 у в. Лапацічы, дзе і пражываў, брыгадзір калгаса «Пераможца». Прывавораны 21.1.1938 да ВМП. Расстраляны 28.2.1938 у Мінску. Рэабілітаваны 3.9.1959.

**КОЗЕЛ Антон Піліповіч**, н. у 1897 у в. Сярэднікі, пражываў у пас. Чырвонае Ніва, калгаснік. Прывавораны 9.12.1937 да ВМП. Расстраляны 9.12.1937 у Слуцку. Рэабілітаваны 17.12.1957.

**КОЗЕЛ Іван Мікітавіч**, н. у 1891 у в. Сярэднікі, дзе і пражываў, нарыхтоўшчык Ленінскага сельпо. Прывавораны 9.12.1937 да ВМП. Расстраляны 22.1.1938 у Слуцку. Рэабілітаваны 17.12.1957.

**КОРБУТ Іван Іосіфавіч**, н. у 1891 у в. Ужа Грэскага р-на, пражываў у пас. Міхайліўка, калгаснік. Прывавораны 29.11.1937 да ВМП. Расстраляны 11.12.1937 у Слуцку. Рэабілітаваны 25.9.1962.

**КУНТЫШ Якаў Ігнатавіч**, н. у 1904 у в. Лапацічы. Рэпрэсіраваны ў 1933. Рэабілітаваны ў 1963.

**МАТАЛЫЦКІ Аляксей Федасеевіч**, н. у 1921 у в. Сярэднікі, дзе і пражываў. Асуджаны 1.3.1944

на 15 гадоў катаргі з пазбаўленнем правоў на 5 гадоў, канфіскацыяй маёмынства і пазбаўленнем воінскага звання лейтэнант. Рэабілітаваны 26.12.1967.

**МІХАЙЛОЎСКІ Мікалай Мацвеевіч**, н. у 1900 у в. Селішча, пражывала на х. Міхайлаўка. Асуджаны 10.11.1929 на 3 гады ППЛ.

**МИХНЕВІЧ Пётр Мацвеевіч**, н. у 1901, пражывал у в. Лапацічы, аднаасобнік. Рэабілітаваны.

**ПАПКО Канстанцін Міхайлавіч**, н. у 1893, калгаснік. Арыштаваны ў 1937. Рэабілітаваны 31.3.1992.

**ПРАТАСЕВІЧ Кірыла Дарафеевіч**, н. у 1898 у в. Селішча, пражывал у пас. Міхайлаўка, селянін-аднаасобнік. Асуджаны 10.11.1929 на 3 гады ППЛ. Рэабілітаваны 2.3.1992.

**ПРАТАСЕНЯ Іван Терасімавіч**, н. у 1922 у в. Знамя. Рэабілітаваны ў 1991.

**ПРАТАСЕНЯ Павел Цімафеевіч**, н. у 1907 у в. Старцэвічы, дзе і пражывал, селянін-аднаасобнік. Асуджаны 30.3.1930 на 5 гадоў ППЛ. У каstryчніку 1950 зноў арыштаваны. Рэабілітаваны 11.5.1992.

**ПРЫБЫТАК Рыгор Іванавіч**, н. у 1902 у в. Старцэвічы, дзе і пражывал, селянін-аднаасобнік. Асуджаны 25.11.1930 на 5 гадоў ППЛ. 16.6.1934, па адбыцці тэрміну пакарання, пазбаўлены права пражывальца ў Беларусі і пагранічных раёнах тэрмінам на 3 гады. Рэабілітаваны 11.5.1992.

**РАГАЛЕВІЧ Ліза Сцяпанавна**, н. у 1926 у в. Барок. Рэабілітавана.

**РАЖАНЕЦ Андрэй Мікітавіч**, н. у 1883 у в. Старцэвічы, пражывал на х. Чарнева, калгаснік. Асуджаны 3.6.1932 на 10 гадоў ППЛ. Рэабілітаваны 10.11.1963.

**РОГАЛЬ Васіль Рыгоравіч**, н. у 1898 у в. Еўлічы, пражывал у пас. Вішнеўка, брыгадзір калгаса «Новы свет». Прывагораны 17.12.1937 да ВМП. Расстраляны 22.1.1938 у Слуцку. Рэабілітаваны 6.7.1959.

**РУДКОЎСКІЯ Канстанцін Паўлавіч** (н. у 1905) і **Соф'я Паўлаўна** (н. у 1909), пражывалі на х. Чарнева. Высланы ў 1931. Рэабілітаваны ў 1992.

**СУМАРІВІЧ Іван Нічыпаравіч**, н. у 1902 у в. Старцэвічы, дзе і пражывал, бракоўшчык Слуцкай МТС. Прывагораны 28.11.1937 да ВМП. Расстраляны 11.12.1937 у Слуцку. Рэабілітаваны 13.9.1961.

**ТАДРА Антаніна Якаўлеўна**, н. у 1903 у в. Бенькаўцы Навагрудскага пав., пражывала ў в. Ванькоўщына, калгасніца. Асуджана двойчы: 11.9.1939 на 5 гадоў ППЛ і 1.3.1950 на высылку ў Казахстан. Рэабілітавана 14.8.1956.

**УЛАСАВЕЦ Міхаіл Ігнатавіч**, н. у 1876 у в. Лапацічы. Рэпрэсіраваны ў 1937. Рэабілітаваны ў 1989.

**ХАЦЕНКА Варвара Данілаўна**, н. у 1890 у в. Сярэднікі, дзе і пражывала. Прывагорана 5.11.1937 да ВМП. Расстраляна 11.11.1937 у Слуцку. Рэабілітавана 5.10.1959.

**ХАЦЕНКА Раман Якаўлевіч**, н. у 1895 у в. Сярэднікі, пражывал у пас. Усход, рахункавод. Прывагораны 22.11.1937 да ВМП. Расстраляны 29.11.1937 у Слуцку. Рэабілітаваны 18.8.1956.

ШИЭК Якаў Барысавіч, н. у 1887 у в. Знамя. Рэпрэсіраваны ў 1932. Рэабілітаваны ў сакавіку 1993.

## ІСЕРНСКІ СЕЛЬСАВЕТ

**БУРАК Соф'я Кузьмічна**, н. у 1894 у в. Вялікае Быкава, дзе і пражывала, калгасніца. Асуджана 17.5.1933 на 3 гады ППЛ (умоўна). Рэабілітавана 20.7.1959.

**БУРАК Сцяпан Іванавіч**, н. у 1896 у в. Вялікае Быкава, дзе і пражывал, калгаснік. Асуджаны 17.5.1933 на 3 гады ППЛ (умоўна). Рэабілітаваны 20.7.1959.

**БЫЧАК Ларыён Сцяпанавіч**, н. у 1895 у в. Каты, дзе і пражывал, каваль. Прывагораны 22.8.1937 да ВМП. Расстраляны 2.9.1937 у Слуцку. Рэабілітаваны.

**ВАЛАТОВІЧ Міхаіл Рыгоравіч**, н. у 1900, пражывал у в. Малое Быкава. Рэпрэсіраваны ў 1933. Рэабілітаваны ў 1989.

**ГРАНЮК-БАЛТРАМЕЕЎ Мікалай Кузьміч**, н. у 1913 у в. Вялікае Быкава. Арыштаваны 28.12.1932. Асуджаны 17.5.1933 на 3 гады ППЛ. Рэабілітаваны 23.5.1989.

**ДУБІНА Іван Акімавіч**, н. у 1911, рахункавод калгаса. Асуджаны ў 1938. Рэабілітаваны 27.12.1985.

**КАЧУРЫ Фёдар Андрэевіч** (н. у 1910) і **Таццяяна Лук'янаўна** (н. у 1906), жылі ў в. Вялікае Быкава. Рэпрэсіраваны ў 1930. Рэабілітаваны ў 1993.

**КЕРЧЭТЫ Васіль Сцяпанавіч** (н. у 1871), **Праскоўя Іванаўна** (н. у 1865), **Ганна Васільеўна** (н. у 1918), жылі ў в. Панічы. Рэпрэсіраваны ў 1931. Рэабілітаваны ў 1993.

**КУРДЗЮКІ Апанас Фёдаравіч** (н. у 1860), **Алена Людвігаўна**, **Іван Апанасавіч**, **Сцяпан Апанасавіч**, **Уладзімір Апанасавіч**, жылі ў в. Вялікая Сліва. Рэпрэсіраваны ў 1930. Рэабілітаваны ў 1993.

**САМУСЕВІЧ Даніла Усцінавіч**, н. у 1906 у в. Каты, дзе і пражывал, селянін-аднаасобнік. Прывагораны 3.1.1938 да ВМП. Расстраляны 23.1.1938 у Слуцку. Рэабілітаваны 29.9.1956.

**ТАМКОВІЧ Адам Віктаравіч** (Вітольдавіч), н. у 1897 у в. Брончыцы Старобінскага р-на, пражывал у в. Панічы, працаваў на будоўлі. Прывагораны 25.9.1938 да ВМП. Расстраляны 6.10.1938 у Мінску. Рэабілітаваны 24.5.1961.

**ТАРАСЕВІЧ Антон Іванавіч**, н. у 1874 у в. Нежаўка, дзе і пражывал, селянін-аднаасобнік. Асуджаны 3.11.1937 на 10 гадоў ППЛ. Памёр у зняволенні 15.5.1938. Рэабілітаваны 21.4.1989.

**ЧЫЖ Андрэй Іванавіч**, н. у 1903 у в. Быкава. Асуджаны 4.11.1937 на 10 гадоў ППЛ. Рэабілітаваны 30.9.1992.

**ЯРАШЭВІЧ Іван Майсеевіч**, н. у 1908. Рэпрэсіраваны ў жніўні 1945. Рэабілітаваны ў лютым 1993.

**ЯРАШЭВІЧ Іван Пракопавіч**, н. у 1882. Рэпрэсіраваны ў 1931. Рэабілітаваны ў 1992.

## КАЗЛОВІЦКІ СЕЛЬСАВЕТ

**ВАСІЛЕВІЧ Андрэй Аляксеевіч**, н. у 1901 у в. Казловічы, дзе і пражываў, пушчав абходчык станцыі Слуцк. Прыгавораны 17.12.1937 да ВМП. Расстраляны 21.12.1938 у Слуцку. Рэабілітаваны 2.11.1959.

**ВАСІЛЕВІЧ Дэмітрый Пятровіч**, н. у 1898 у в. Бандары, пражываў у в. Казловічы, селянін-аднаасобнік. Асуджаны 17.10.1932 на 5 гадоў ППЛ. Рэабілітаваны 20.2.1960.

**ВАСІЛЕВІЧ Іван Емяльянавіч**, н. у 1891, селянін-аднаасобнік. Рэпрэсіраваны ў сакавіку 1930. Рэабілітаваны ў жніўні 1989.

**ВАСІЛЕВІЧ Лаўрэн Раманавіч**, н. у 1889 у в. Казловічы, дзе і пражываў, селянін-аднаасобнік. Асуђаны 17.10.1932 на 3 гады ППЛ. Рэабілітаваны 20.2.1960.

**ВАСІЛЕВІЧ Нічыпар Канстанцінавіч**, н. у 1889 у в. Бандары, дзе і пражываў, калгаснік. Асуђаны 10.10.1937 на 10 гадоў ППЛ. Рэабілітаваны 15.10.1960.

**ВАСІЛЕВІЧ Піліп Прохаравіч**, н. у 1896 у в. Казловічы, дзе і пражываў, калгаснік. Прыгавораны 10.10.1937 да ВМП. Расстраляны 18.10.1937 у Слуцку. Рэабілітаваны 17.11.1962.

**ГАРБУЗ Аляксей Казіміравіч**. Рэпрэсіраваны ў 1933. Рэабілітаваны ў 1987.

**ГУДКОЎСКІЯ Пётр Канстанцінавіч і Лілія Варфаламеёўна**, жылі ў в. Вілікая Сліва. Высланы ў 1930. Рэабілітаваны ў 1993.

**ГУР Навум Сяргеевіч**, н. у 1900 у в. Агароднікі, дзе і пражываў, рахункавод калгаса імя Варашилава. Асуђаны 14.11.1938 на 5 гадоў ППЛ. Рэабілітаваны 20.3.1989.

**ДУБІН Захар Апанасавіч**, н. у 1892 у в. Ісерна, пражываў у в. Валаты, калгасны вартаўнік. Асуђаны 11.9.1948 на 25 гадоў ППЛ. Рэабілітаваны 23.5.1953.

**ЖУК Пётр Дэмітрыевіч**, н. у 1896 у в. Казловічы. Рэпрэсіраваны ў 1937. Рэабілітаваны ў 1956.

**ЖЫВАГЛОД Аляксандар Канстанцінавіч**, н. у 1899 у в. Казловічы, дзе і пражываў, калгаснік. Прыгавораны 10.10.1937 да ВМП. Расстраляны 18.10.1937 у Слуцку. Рэабілітаваны 17.11.1962.

**ІГНАТОВІЧ Трафім Піліповіч**, н. у 1898 у в. Бандары, дзе і пражываў, кладаўшчык калгаса імя Кірава. Асуђаны 10.10.1937 на 10 гадоў ППЛ. Рэабілітаваны 15.10.1960.

**ІГНАТОВІЧ Яфім Сцяпанавіч**, н. у 1900 у в. Бандары, дзе і пражываў, селянін-аднаасобнік. Прыгавораны 10.10.1937 да ВМП. Расстраляны 18.10.1937 у Слуцку. Рэабілітаваны 15.10.1960.

**КАЛЯДКА Захар Фёдаравіч**, н. у 1901 у в. Ячава, пражываў у в. Лесуны, селянін-аднаасобнік. Прыгавораны 11.10.1938 да ВМП. Расстраляны 31.10.1938 у Слуцку. Рэабілітаваны 18.1.1961.

**КАЧУР Антон Васільевіч**, н. у 1893 у в. Валаты, дзе і пражываў, калгаснік. Прыгавораны 8.1.1938 да ВМП. Расстраляны 3.2.1938 у Мінску. Рэабілітаваны 16.8.1958.

**КАЧУР Раман Іванавіч**, н. у 1885 у в. Валаты, дзе і пражываў, селянін-аднаасобнік. Прыгавораны 8.1.1938 да ВМП. Расстраляны 3.2.1938 у Мінску. Рэабілітаваны 16.8.1958.

**КРЫВАДУБСКІ Леў Ануфрыевіч**, н. у 1899, пражываў у в. Лесуны. Рэпрэсіраваны ў 1930. Рэабілітаваны ў 1993.

**КУНЦЭВІЧ Вера Антонаўна**, н. у 1943 у в. Малая Сліва. Рэабілітавана ў 1997.

**КУНЦЭВІЧ Павел Сцяпанавіч**, н. у 1908. Рэпрэсіраваны ў красавіку 1937. Рэабілітаваны ў верасні 1989.

**ЛАГУН Ілья Цімафеевіч**, н. у 1891 у в. Казловічы, дзе і пражываў, калгаснік. Прыгавораны 10.10.1937 да ВМП. Расстраляны 18.10.1937 у Слуцку. Рэабілітаваны 17.11.1962.

**ЛАГУН Мікіта Кандратавіч**. Рэпрэсіраваны ў 1937. Рэабілітаваны ў 1957.

**ЛАГУН Сцяпан Цімафеевіч**, н. у 1883 у в. Казловічы, дзе і пражываў, калгаснік. Прыгавораны 10.10.1937 да ВМП. Расстраляны 18.10.1937 у Слуцку. Рэабілітаваны 17.11.1962.

**ЛАГУН Сямён Герасімавіч**, н. у 1874 у в. Казловічы, дзе і пражываў, селянін-аднаасобнік. Асуђаны 17.10.1932 на 3 гады ППЛ. Рэабілітаваны 20.2.1960.

**ЛАГУН Яфім Кандратавіч**, н. у 1893. Арыштаваны ў 1937. Рэабілітаваны ў 1957.

**ЛЯСУН Сяргей Апанасавіч**, н. у 1899 у в. Кляпчаны, пражываў у в. Казловічы, селянін-аднаасобнік. Асуђаны 17.10.1932 на 5 гадоў ППЛ. Рэабілітаваны 20.2.1960.

**МАКАРЭНКІ Дзяніс Сцяпанавіч** (н. у 1896) і **Домна Данілаўна**, пражывалі ў в. Даўнія Бандары, аднаасобнікі. Высланы ў 1930. Рэабілітаваны ў 1993.

**НОВІК Вольга Яфімаўна**, н. у 1923 у в. Бандары. Рэабілітавана.

**ПАСЮК Канстанцін Іванавіч**, н. у 1923 у в. Казловічы. Рэпрэсіраваны ў 1948. Рэабілітаваны ў 1991.

**ПАЦКАЙЛІК Ілья Ціханавіч**, н. у 1900 у в. Агароднікі, дзе і пражываў, манцёр. Асуђаны 27.11.1933 на 10 гадоў ППЛ. Рэабілітаваны 22.6.1965.

**ПАЦКАЙЛІК Майсей Парфенавіч**, н. у 1878 у в. Агароднікі, дзе і пражываў, селянін-аднаасобнік. Асуђаны 17.5.1933 на пазбаўленне права пражывання ў позўных населеных пунктах СССР тэрмінам на 3 гады. Рэабілітаваны 5.3.1960.

**РАДЗЮК Васа Кандратавіч**, н. у 1898 у в. Лесуны, дзе і пражываў, калгасніца. Асуђана 11.10.1938 на 5 гадоў ППЛ. Рэабілітавана 18.1.1961.

**РАДЗЮК Васіль Кандратавіч**, н. у 1882 у в. Лесуны, дзе і пражываў, калгаснік. Прыгавораны

11.10.1938 да ВМП. Расстраляны 31.10.1938 у Слуцку. Рэабілітаваны 18.1.1961.

**РАДЗЮК Герасім Адамавіч**, н. у 1893 у в. Лесуны, пражываў у в. Навадворцы. Асуджаны 23.10.1931 на 3 гады ППЛ. Рэабілітаваны 19.9.1991.

**РАДЗЮК Лявон Васільевіч**, н. у 1907 у в. Лесуны, дзе і пражываў, калгаснік. Асуджаны 11.10.1938 на 10 гадоў ППЛ. Памёр у зняволенні 26.8.1941. Рэабілітаваны 18.1.1961.

**САВІЦКІ Васіль Георгіевіч**, н. у 1901, аднаасобнік. Рэпрэсіраваны ў 1930. Рэабілітаваны ў чэрвені 1991.

**САВІЦКІ Рыгор Фёдаравіч**, н. у 1895, аднаасобнік. Рэпрэсіраваны ў 1930. Рэабілітаваны.

**САЛЯНСКАЯ Ніна Мікітаўна**, н. у 1925 у в. Вялікая Сліва. Рэабілітавана.

**САМУСЕВІЧ Дзяніс Іванавіч**, н. у 1883, пражываў у в. Вялікая Сліва. Рэпрэсіраваны ў 1941. Рэабілітаваны.

**САМУСЕВІЧ Ілья Сямёновіч**, н. у 1891. Рэпрэсіраваны ў сакавіку 1938. Рэабілітаваны ў красавіку 1989.

**САМУСЕВІЧ Сяргей Яўсеевіч**, н. у 1907 у в. Вялікая Сліва, аднаасобнік. Рэпрэсіраваны ў 1935. Рэабілітаваны ў 1989.

**САМУСЕВІЧ Яфрэм Яфімавіч**, пражываў у в. Вялікая Сліва. Рэпрэсіраваны ў 1930. Рэабілітаваны ў 1992.

**СІНЯГУБ Аляксей Данілавіч**, н. у 1895, аднаасобнік. Арыштаваны ў 1933. Рэабілітаваны 10.8.1963.

**СЛАВАШЭВІЧ Уладзімір Васільевіч**, н. у 1896, аднаасобнік. Арыштаваны ў 1937. Рэабілітаваны 22.8.1989.

**СТАТКЕВІЧ Міхайл Мікалаевіч**, н. у 1923 у в. Вялікая Падзэр. Рэабілітаваны.

**ТАРАСЕВІЧ Сямён Фёдаравіч**, н. у 1893. Арыштаваны ў 1930. Рэабілітаваны 16.1.1989.

**ТРАФІМОВІЧ Васіль Паўлавіч**, н. у 1911 у в. Бандары, пражываў у пас. Орэдзеж Ленінградскай вобл., настаўнік. Расстраляны ў верасні 1937. Рэабілітаваны.

**ТРАФІМОВІЧ Галіна Антонаўна**, н. у 1932 у в. Бандары. Рэабілітавана ў 1997.

**ТРАФІМОВІЧ Георгій Паўлавіч**, н. у 1909. Рэабілітаваны ў 1990.

**ТРАФІМОВІЧ Іосіф Пракопавіч**, н. у 1890 у в. Бандары, дзе і пражываў, калгаснік. Асуджаны 10.10.1937 на 10 гадоў ППЛ. Рэабілітаваны 15.10.1960.

**ТРАФІМОВІЧ Лідзія Яфімаўна**, н. у 1927 у в. Бандары. Рэабілітавана.

**ТРАФІМОВІЧ Максім Пракопавіч**, н. у 1904 у в. Бандары, ветэрынарны ўрач. Расстраляны ў верасні 1937. Рэабілітаваны.

**ТРАФІМОВІЧ Пётр Іванавіч**, н. у 1905. Рэпрэсіраваны ў 1937. Рэабілітаваны ў красавіку 1957.

**ТРАФІМОВІЧ Пётр Іванавіч**, н. у 1905 у в. Бандары, пражываў у Віцебску. Расстраляны ў верасні 1937. Рэабілітаваны.

**ТРАФІМОВІЧ Пракоп Мацвеевіч**, н. у 1917 у в. Бандары, пражываў у Ленінградзе, студэнт. Расстраляны ў верасні 1937. Рэабілітаваны.

**ТРАФІМОВІЧ Сцяпан Пракапавіч**, н. у 1897 у в. Бандары, дзе і пражываў, калгаснік. Асуджаны 10.10.1937 на 10 гадоў ППЛ. Рэабілітаваны 15.10.1960.

**ТРАФІМОВІЧ Сямён Паўлавіч**, н. у 1913 у в. Бандары, пражываў у пас. Орэдзеж Ленінградскай вобл., настаўнік. Расстраляны ў верасні 1937. Рэабілітаваны.

**ШЫЛОВІЧ Іван Антонавіч**, н. у 1934 у в. Бандары. Рэабілітаваны ў 1997.

**ЧАПУРКА Уладзімір Міхайлавіч**, н. у 1891 у в. Агароднікі, дзе і пражываў, калгаснік. Прыгавораны 15.11.1938 да ВМП. Расстраляны 29.11.1938. Рэабілітаваны 23.11.1960.

**ЧЫЖ Іван Якімавіч**, н. у 1902 у в. Вялікая Сліва, пражываў у Ленінградзе. Расстраляны ў верасні 1937. Рэабілітаваны.

**ЧЫЖ Міхail Уладзіміравіч**, н. у 1895 у в. Вялікая Сліва, пражываў у Ленінградзе. Расстраляны ў верасні 1937. Рэабілітаваны.

## **КІРАЎСКІ СЕЛЬСАВЕТ**

**АМЯЛЬКОВІЧ Іосіф Дзмітрыевіч**, н. у 1887 у в. Балотчыцы, пражываў у в. Іванскія Агароднікі, рабочы цагельна-чарапічнага завода. Прыгавораны 17.12.1937 да ВМП. Расстраляны 21.12.1938. Рэабілітаваны 28.6.1961.

**БАЛОШКА Ульяна Пятроўна**, н. у 1900 у в. Кірава, дзе і пражывала, сялянка-аднаасобніца. Асуджана 20.10.1938 на 5 гадоў ППЛ з паражэннем у правах на 3 гады. Рэабілітавана 12.9.1963.

**БАРАНОЎСКАЯ Марыя Іванаўна**, н. у 1863 у в. Працавічы, дзе і пражывала, працавала на ўласнай гаспадарцы. Асуджана 17.5.1933 на 3 гады ППЛ (умоўна). Рэабілітавана 20.7.1959.

**БАЧКО Аўдоція Рыгораўна**. Рэабілітавана ў 1991.

**БАЧКО Клаўдзія Аляксееўна**. Рэабілітавана ў 1991.

**БАЧКО Яўген Аляксеевіч**. Рэабілітаваны ў 1991.

**БЕРАЗОЎСКІ Станіслаў Адольфавіч**, н. у 1901. Рэпрэсіраваны ў 1930. Рэабілітаваны ў 1989.

**БОЛАС Настасся Рыгораўна**, н. у 1905. Рэпрэсіравана ў маі 1933. Рэабілітавана ў ліпені 1959.

**БУРАК Мікалай Іванавіч**, н. у 1900 у в. Васілінкі, пражываў у в. Навадворцы, калгаснік. Асуджаны 20.5.1933 на 3 гады ППЛ. Рэабілітаваны 24.5.1958.

**ВЕЧАР Ніна Адамаўна**, н. у 1914 у в. Навадворцы. Рэпрэсіравана ў 1931. Рэабілітавана ў 1992.

**ГАРДЗІЕВІЧ** Франц Антонавіч, н. у 1889 у в. Новы Двор, дзе і пражываў, калгаснік. Прыгавораны 25.9.1938 да ВМП. Расстраляны 7.10.1938. Рэабілітаваны 15.10.1959.

**ГЕРАСІМОВІЧ** Мацвеі Сямёновіч, н. у 1887, пражываў ў в. Устронь. Рэпрэсіраваны ў 1932. Рэабілітаваны ў красавіку 1993.

**ГЕРАСІМОВІЧ** Пракоп Трафімавіч, н. у 1901 у в. Устронь, пражываў у Ленінградзе, ветэрынарны ўрач. Расстраляны ў 1937. Рэабілітаваны.

**ГУСЦЯРНІК** Сава Данілавіч, н. у 1872 у в. Навадворцы, дзе і пражываў, селянін-аднаасобнік. Асуджаны 16.2.1938 на 3 гады высылкі. Рэабілітаваны ў 1963.

**ДАБРЫНЕЎСКАЯ** Браніслава Уладзіміраўна, н. у 1901, сялянка-аднаасобніца. Рэпрэсіравана ў 1933. Рэабілітавана ў маі 1964.

**ДАВІДОВІЧ** Ілья Сцяпанавіч, н. у 1900 у в. Кляпчаны. Рэпрэсіраваны ў 1938. Рэабілітаваны ў 1962.

**ДЗЯНІСАВА** Алена Кузьмічна, н. у 1907 у в. Кляпчаны, дзе і пражывала, аднаасобніца. Рэпрэсіравана ў 1930. Рэабілітавана 13.8.1993.

**ДЗЯНІСАВА** Вера Кузьмічна, н. у в. Кляпчаны, дзе і пражывала. Рэпрэсіравана ў 1930. Рэабілітавана 13.8.1993.

**ДЗЯНІСАВА** Ганна Якаўлеўна, н. у в. Кляпчаны, дзе і пражывала, аднаасобніца. Рэпрэсіравана ў 1930. Рэабілітавана 13.8.1993.

**ДЗЯНІСАЎ** Кузьма Ягоравіч, н. у 1879 у в. Кляпчаны, дзе і пражываў, аднаасобнік. Рэпрэсіраваны ў 1930. Рэабілітаваны 13.8.1993.

**ДЗЯНІСАЎ** Сцяпан Кузьміч, н. у 1905 у в. Кляпчаны, дзе і пражываў, селянін-аднаасобнік. Рэпрэсіраваны ў 1930. Рэабілітаваны 13.8.1993.

**ЕЗАВІТ** Емяльян Васільевіч, н. у 1887, калгаснік. Рэпрэсіраваны ў каstryчніку 1937. Рэабілітаваны ў ліпені 1992.

**ЖУК** Максім Васільевіч, н. у 1899 у в. Працавічы, дзе і пражываў, калгаснік. Асуджаны 17.5.1933 на 3 гады высылкі ў Казахстан. Рэабілітаваны 20.7.1959.

**КАДЫШ** Міхail Анікеевіч, н. у 1869 у в. Навадворцы, дзе і пражываў, калгаснік. Асуджаны 20.5.1933 на пазбаўленне права пражывання ў БССР тэрмінам на 3 гады. Рэабілітаваны 24.5.1958.

**КАРОЛІК** Фама Яфрэмавіч, н. у 1889 у в. Кляпчаны, дзе і пражываў, брыгадзір калгаса. Прыгавораны 15.10.1938 да ВМП. Расстраляны 6.11.1938. Рэабілітаваны 15.10.1959.

**КІСЕЛЬ** Нічыпар Андрэевіч, н. у 1899. Рэпрэсіраваны ў 1933. Рэабілітаваны ў 1989.

**КОБЕР** Ігнат Констанцінавіч, н. у 1905 у в. Працавічы, дзе і пражываў, калгаснік калгаса «Іскра». Асуджаны 17.5.1933 на 3 гады высылкі ў Казахстан. Рэабілітаваны 20.7.1959.

**КОХАН** Іван Андрэевіч, н. у 1894 у в. Агароднікі, пражываў у в. Ляспіча, селянін-аднаасобнік. Прыгавораны 20.9.1938 да ВМП. Расстраляны 1.10.1938 у Мінску. Рэабілітаваны 12.5.1958.

**КОХАН** Каленік Нічыпаравіч, н. у 1897 у в. Навадворцы, дзе і пражываў, калгаснік. Асуджаны 20.5.1933 на 3 гады ППЛ. Рэабілітаваны 24.5.1958.

**КОХАН** Міхail Самуілавіч, н. у 1875 у в. Навадворцы, дзе і пражываў, селянін-аднаасобнік. Прыгавораны 16.2.1933 да ВМП з канфіскацыяй маёмасці. Звестак аб выкананні прыгавору няма. Рэабілітаваны 10.8.1964.

**КОХАН** Нічышар Іосіфавіч, н. у 1861 у в. Навадворцы, дзе і пражываў, калгаснік. Асуджаны 10.5.1933 на 3 гады ППЛ (умоўна). Рэабілітаваны 24.5.1958.

**КУРЫЛЬЧЫК** Пётр Фёдаравіч, н. у 1905 у в. Працавічы, дзе і пражываў, працаваў на сваёй гаспадарцы. Асуджаны 17.5.1933 на 3 гады ППЛ. Рэабілітаваны 20.7.1959.



К.Я.Дзянісаў (сядзіц злева) і Г.Я.Дзянісава (сядзіц справа) з сям'ёй.

**ЛЮЦКО Акім Піліпавіч**, н. у 1897 у в. Працавічы, дзе і пражываў, калгаснік. Асуджаны 17.5.1933 на 3 гады высылкі ў Казахстан. Рэабілітаваны 20.7.1959.

**ЛЮЦКО Аляксандр Сямёнаўіч**, н. у 1893 у в. Працавічы, дзе і пражываў, калгаснік. Асуджаны 17.5.1933 на 3 гады высылкі ў Казахстан. Рэабілітаваны 20.7.1959.

**ЛЮЦКО Міхail Іванавіч**, н. у 1903 у в. Працавічы, дзе і пражываў, калгаснік. Асуджаны 17.5.1933 на 3 гады высылкі ў Казахстан. Рэабілітаваны 20.7.1959.

**ЛЯСУН Антон Іванавіч**, н. у 1898, машыніст вадакачкі. Рэпрэсіраваны ў снежні 1937. Рэабілітаваны ў лістападзе 1960.

**ЛЯСУН Дэмітрый Пятровіч**, н. у 1890, калгаснік. Рэпрэсіраваны ў жніўні 1938. Рэабілітаваны ў красавіку 1989.

**ЛЯСУН Сяргей Апанасаўіч**, н. у 1899, аднаасобнік. Рэпрэсіраваны ў 1932. Рэабілітаваны ў лютым 1960.

**МАГЛЫШ Пётр Мацвеевіч**, н. у 1879 у в. Кляпчаны, дзе і пражываў, селянін-аднаасобнік. Рэпрэсіраваны ў 1930. Рэабілітаваны 6.6.1991.

**МАГЛЫШ Яфім Пятровіч**, н. у 1909 у в. Кляпчаны, дзе і пражываў, селянін-аднаасобнік. Рэпрэсіраваны ў 1930. Рэабілітаваны 6.6.1991.

**НОВІК Андрэй Мацвеевіч**, н. у 1899 у в. Іграева, дзе і пражываў, старшыня калгаса «Слуцк-2». Асуджаны 17.5.1933 на 3 гады высылкі ў Казахстан. Рэабілітаваны 20.7.1959.

**НОВІК Андрэй Мікалаевіч**, н. у 1899 у с. Доры Мінскага пав., пражываў у в. Новы Двор, калгаснік. Асуджаны 21.10.1937 на 7 гадоў ППЛ і 5 гадоў з пазбаўленнем правоў. Рэабілітаваны 8.9.1965.

**НОВІК Вольга Яфімаўна**, н. у 1923 у в. Бандары. Рэабілітавана.

**ПАЦКАЛІК Аляксандр Цімафеевіч**, н. у 1903, ветэрынарны ўрач. Расстраляны ў верасні 1937. Рэабілітаваны.

**ПАЦКАЛІК Сяргей Нічыпаравіч**, н. у 1900 у в. Навадворцы, дзе і пражываў, калгаснік. Асуджаны 20.5.1933 на 3 гады ППЛ. Рэабілітаваны 24.5.1958.

**ПЕКАР Сямён Фёдаравіч**, н. у 1902 у в. Абядземль Старобінскага р-на, пражываў у в. Працавічы, калгаснік. Прывараны 22.8.1937 да ВМП. Расстраляны 2.9.1937 у Слуцку. Рэабілітаваны 9.1.1987.

**ПРАТАСЕЙ Карней Аляксееўіч**, н. у 1897 у в. Быкова, пражываў у в. Працавічы, селянін-аднаасобнік. Асуджаны 17.5.1933 на 3 гады ППЛ (умоўна). Рэабілітаваны 20.7.1959.

**ПРЫШЧЭПА Іван Сцяпанавіч**, н. у 1897 у в. Іграева, дзе і пражываў, калгаснік. Асуджаны 17.5.1933 на высылку ў Казахстан на 3 гады. Рэабілітаваны 20.7.1959.

**САМУСЕВІЧ Ілья Сямёнаўіч**, н. у 1891. Рэпрэсіраваны ў сакавіку 1938. Рэабілітаваны ў красавіку 1989.

**САРАГАВЕЦ Фёдар Кліменцьевіч**, н. у 1901 у в. Кляпчаны, дзе і пражываў, калгаснік. Асуджаны 30.6.1949 на 10 гадоў ППЛ з пазбаўленнем правоў на 3 гады. Рэабілітаваны 27.10.1954.

**СКРЫННИК Андрэй Майсеевіч**, н. у 1888. Рэпрэсіраваны ў студзені 1945. Рэабілітаваны ў ліпені 1992.

**СКУЦЭНЯ Сава Мікалаевіч**, н. у 1897 у в. Працавічы, дзе і пражываў, калгаснік. Асуджаны 17.5.1933 на высылку ў Казахстан на 3 гады. Рэабілітаваны 20.7.1959.

**СКУЦЭНЯ Сямён Сцяпанавіч**, н. у 1904 у в. Працавічы, дзе і пражываў, кравец арцелі «Прагрэсіўная праца». Асуджаны 3.11.1937 на 10 гадоў ППЛ. Рэабілітаваны 19.8.1960.

**СТАНІЛЕВІЧ Іосіф Пятровіч**, н. у 1888 у в. Новы Двор, пражываў у в. Лесіцча Слуцкага р-на, вартаўнік. Прывараны 31.5.1938 да ВМП. Расстраляны 9.8.1938. Рэабілітаваны 1.10.1957.

**ТАЛСТОЙ Яўген Сцяпанавіч**, н. у 1915 у в. Навадворцы. Рэпрэсіраваны ў 1937. Рэабілітаваны ў 1992.

**ХАЦЬКО-МАРЫН Ігнат Сямёнаўіч**, н. у 1895 у в. Іванскія Агароднікі, дзе і пражываў, калгаснік. Прывараны 30.12.1937 да ВМП. Расстраляны 24.1.1938 у Слуцку. Рэабілітаваны 29.4.1989.

**ЧЫЖ Мацвеі Нічыпаравіч**, н. у 1909, старшыня калгаса. Рэпрэсіраваны ў жніўні 1945. Рэабілітаваны ў чэрвені 1990.

**ЧЫПУРКА Уладзімір Міхайлівіч**, н. у 1891, калгаснік. Рэпрэсіраваны ў ліпені 1938. Рэабілітаваны ў лістападзе 1960.

**ШЧУКА Аляксей Акімавіч**, н. у 1907, калгаснік. Рэпрэсіраваны ў 1938. Рэабілітаваны ў маі 1989.

**ЯКІМОВІЧ Вольга Васільеўна**, н. у 1904, калгасніца. Рэпрэсіравана ў 1938. Рэабілітавана ў маі 1989.

**ЯКІМОВІЧ Дэмітрый Рыгоравіч**, н. у 1891 у в. Навадворцы, дзе і пражываў, калгаснік. Асуджаны 20.5.1933 на 3 гады ППЛ. Рэабілітаваны 24.5.1958.

**ЯКІМОВІЧ Дэмітрый Сямёнаўіч**, н. у 1891 у в. Навадворцы, дзе і пражываў, калгаснік. Асуджаны 20.5.1933 на пазбаўленне права пражывання ў буйных гарадах тэрмінам на 3 гады. Рэабілітаваны 24.5.1958.

**ЯКІМОВІЧ Рыгор Сямёнаўіч**, н. у 1865 у в. Навадворцы, дзе і пражываў, калгаснік. Асуджаны 20.5.1933 на пазбаўленне права пражывання ў буйных гарадах тэрмінам на 3 гады (умоўна). Рэабілітаваны 24.5.1958.

**ЯКІМОВІЧ Цімафей Навумавіч**, н. у 1891 у в. Навадворцы, дзе і пражываў, селянін-аднаасобнік. Асуджаны 16.2.1933 на 10 гадоў ППЛ. Памёр у зняволенні 14.12.1940. Рэабілітаваны 10.8.1963.

**ЯКІМОВІЧ Цімафей Рыгоравіч**, н. у 1898 у в. Навадворцы, бухгалтар Раваніцкага спіртзавода.

Прыгавораны 14.12.1937 да ВМП. Расстраляны 11.1.1938 у Марілёве. Рэабілітаваны 25.1.1961.

**ЯЛОВА Ніна Адамаўна**, н. у 1912 у в. Навадворцы. Рэабілітавана.

## ЛЕНІНСКІ СЕЛЬСАВЕТ

**АТЛІВАНЧЫК Андрэй Якаўлевіч**, н. у 1894 у м. Леніна, дзе і пражываў, калгаснік. Прыгавораны 3.11.1938 да ВМП. Расстраляны 22.11.1938. Рэабілітаваны 25.4.1962.

**ВАСІЛЕНКА Андрэй Пятровіч**, н. у 1857. Арыштаваны ў 1938. Рэабілітаваны 19.9.1989.

**ВАСІЛЕНКА Праскоўя Андрэеўна**, н. у 1895 у в. Нявязыцы, і двое яе маладетніх дзяцей: **Вера** — 1932 г. н., **Мікалай** — 1935 г. н. Асуджаны 28.9.1938 на 10 гадоў ППЛ. Рэабілітаваны 12.2.1940.

**ВЕЧАР Іван Антонавіч**, н. у 1912 у в. Кажушкі, дзе і пражываў, калгаснік. Асуджаны 2.6.1936 на 4 гады ППЛ. Рэабілітаваны 22.12.1966.

**ВЕЧАР Мечыслаў Антонавіч**, н. у 1915 у в. Кажушкі, дзе і пражываў, калгаснік. Асуджаны 2.6.1936 на 6 гадоў ППЛ. Рэабілітаваны 22.12.1966.

**ГУЦЬКО Ігнат Пятровіч**, н. у 1899 у в. Нявязыцы, дзе і пражываў, настаўнік. Асуджаны 10.10.1937 на 10 гадоў ППЛ. Рэабілітаваны 23.7.1960.

**ГУЦЬКО Цімафеў Ілья**, н. у 1888 у в. Нявязыцы, дзе і пражываў, калгаснік. Асуджаны 2.11.1937 на 10 гадоў ППЛ. Рэабілітаваны 31.5.1989.

**ДАШКЕВІЧ Станіслоў Станіслававіч**, н. у 1897 у в. Кажушкі, дзе і пражываў, калгаснік. Асуджаны 2.6.1936 на 5 гадоў ППЛ. Рэабілітаваны 22.12.1966.

**ДЗІЧКОЎСКІ Антон Адамавіч**, н. у 1886, загадчык малочнатаварнай фермы, калгаса імя Маркса. Арыштаваны ў 1937. Рэабілітаваны 2.6.1988.

**ДОЎБІК Аляксандр Сафронавіч**, н. у 1921 на х. Сеніца. Рэпрэсіраваны ў 1930. Рэабілітаваны 28.7.1993.

**ДОЎБІК Вольга Сафронавіна**, н. у 1929 на х. Сеніца. Рэпрэсіравана ў 1930. Рэабілітавана 28.7.1993.

**ДОЎБІК Ганна Сафронавіна**, н. у 1922 на х. Сеніца. Рэпрэсіравана ў 1930. Рэабілітавана 28.7.1993.

**ДОЎБІК Марына Сафронавіна**, н. у 1845 на х. Сеніца. Рэпрэсіравана ў 1930. Рэабілітавана 28.7.1993.

**ДОЎБІК Марыя Сафронавіна**, н. у 1925 на х. Сеніца. Рэпрэсіравана ў 1930. Рэабілітавана 28.7.1993.

**ДОЎБІК Мікалай Сафронавіч**, н. у 1926 на х. Сеніца. Рэпрэсіраваны ў 1930. Рэабілітаваны 28.7.1993.

**ДОЎБІК Сафон Яўтрапавіч**, н. у 1891 на х. Сеніца, аднаасобнік. Прыгавораны 3.9.1940 да ВМП. Рэабілітаваны 8.6.1992.

**ДОЎБІК Соф'я Андрэеўна**, н. у 1886 на х. Сеніца. Рэпрэсіравана ў 1933. Рэабілітавана 19.9.1989.

**ДОЎБІК Яўстрат Іванавіч**, н. у 1876 на х. Сеніца, аднаасобнік. Рэпрэсіраваны ў 1933. Рэабілітаваны ў 1989.

**ДОЎБІК Яфіма Андрэеўна**, н. у 1871 на х. Сеніца. Рэпрэсіравана ў 1930. Рэабілітавана 16.11.1992.

**ЖАЛЕЙКА Іван Аляксеевіч**, н. у 1886 у в. Нявязыцы, дзе і пражываў, калгаснік. Прыгавораны 10.10.1937 да ВМП. Рэабілітаваны 28.4.1989.

**КАЛЕШКА Іван Мікалаевіч**, н. у 1882 у в. Падлессе, дзе і пражываў, вартаўнік. Асуджаны 7.8.1937 на 10 гадоў ППЛ. Памёр у зняволенні ў 1944. Рэабілітаваны 6.1.1961.

**КАЛЕШКА Уладзімір Давыдавіч**, н. у 1901 у в. Падлессе, дзе і пражываў, настаўнік Баранавіцкай няпойдні сярэдняй школы. Прыгавораны 28.11.1937 да ВМП. Расстраляны 11.12.1937 у Слуцку. Рэабілітаваны 7.1.1958.

**КАНАНОВІЧ Васіль Фёдаравіч**, н. у 1894 у в. Нявязыцы, дзе і пражываў, калгаснік. Прыгавораны 17.12.1937 да ВМП. Рэабілітаваны 5.4.1989.

**КАШАНСКІ Пётр Сільвестравіч**, н. у 1891 у в. Леніна, дзе і пражываў, калгаснік. Асуджаны 5.10.1936 на 5 гадоў ППЛ. Рэабілітаваны 15.5.1959.

**КУНТЫШ Фёдар Фаміч**, н. у 1894. Рэпрэсіраваны ў маі 1933. Рэабілітаваны ў маі 1963.

**ЛЕМЕШ Іван Карлавіч**, н. у 1889. Рэпрэсіраваны ў 1937. Рэабілітаваны ў студзені 1958.

**ЛЕМЕШ Кузьма Кузьміч**, н. у 1906 у в. Падлессе, дзе і пражываў, калгаснік. Прыгавораны 9.12.1937 да ВМП. Расстраляны 22.1.1938. Рэабілітаваны 27.9.1963.

**ПРАТАСЕНЯ Рыгор Іванавіч**, н. у 1899. Рэпрэсіраваны ў 1936. Рэабілітаваны ў жніўні 1957.

**СЯРГЕЕЎ Фёдар Мікалаевіч**, н. у 1880 у в. Чудзік Ганцавіцкага р-на, пражываў у в. Дубкі, прыёмшчык на млыне калгаса імя К.Маркса. Асуджаны 1.4.1946 на 8 гадоў ППЛ. Рэабілітаваны 10.11.1961.

**ТОЛСЦІК Лідзія Акімаўна**, н. у 1918 у в. Леніна. Рэабілітавана.

**ТУРАВЕЦ Васіль Мікалаевіч**, н. у 1891, жыў у в. Леніна. Рэпрэсіраваны ў 1930. Рэабілітаваны.

**УЛАСЕВІЧ Якаў Мікалаевіч**, н. у 1880 у в. Лапацічы. Рэпрэсіраваны ў 1938. Рэабілітаваны.

**ШАХЛЕВІЧ Мікалай Аляксандравіч**, н. у 1911. Рэпрэсіраваны ў 1937. Рэабілітаваны ў снежні 1956.

**ЯРМАЛІНСКІ Сямён Мацвеевіч**, н. у 1886 у в. Нявязыцы, дзе і пражываў, аднаасобнік. Рэпрэсіраваны ў 1933. Рэабілітаваны 15.2.1995.

## МАЯЦКІ СЕЛЬСАВЕТ

**БІЛЬДЗЮКЕВІЧ Аляксандр Іосіфавіч**, н. у 1927. Рэпрэсіраваны ў 1950. Рэабілітаваны ў 1991.

**ГАЎРЫЛОВІЧ Прокар Лявонавіч**. Рэпрэсіраваны ў 1937. Рэабілітаваны ў верасні 1960.

**ГЛАДКІ Фёдар Якаўлевіч**, н. у 1890. Арыштаваны ў 1932. Рэабілітаваны 4.11.1957.

**ГУЗОЎСКІ Аляксандр Аксенцьевіч**, н. у 1902.

Арыштаваны ў 1937. Рэабілітаваны.

**МІСЮК Іван Давыдавіч**, н. у 1898 у в. Шулякі.

Рэпрэсіраваны ў 1930. Рэабілітаваны ў 1952.

**РУДАКОЎСКІ Іосіф Ігнатавіч**, н. у 1898. Арыштаваны ў 1937. Рэабілітаваны 31.3.1962.

**САНЬКО Мітрафан Іванавіч**, н. у 1898 у в. Дзюдзева, дзе і пражывалаў, возчык Грэскага сельпо. Прыгавораны 12.11.1938 да ВМП. Расстраляны 29.11.1938 у Мінску. Рэабілітаваны 25.5.1959.

**СЫЦЬКО Іван Фаміч**, н. у 1874. Арыштаваны ў 1937. Рэабілітаваны.

**ТАГАНОВІЧ Фёдар Іванавіч**, н. у 1887.

Рэпрэсіраваны ў 1937. Рэабілітаваны ў студзені 1961.

## ПАЎСТЫНСКІ СЕЛЬСАВЕТ

**АЛЯХНОВІЧ Франц Адамавіч**, н. у 1877 у в. Навінкі, пражывалаў у в. Заграддзе, селянін-аднаасобнік. Асуджаны 20.6.1929 на 3 гады высылкі ў Сібір. Рэабілітаваны 12.3.1992.

**БЫЛІНОВІЧ Франц Адольфавіч**, н. у 1889 у в. Рабак, дзе і пражывалаў. Асуджаны 20.10.1937 на 10 гадоў ППЛ. Рэабілітаваны 26.8.1997.

**ВЫСКВАРКА Вольга Іосіфаўна**, н. у 1879 у в. Вераб'ёва, пражывала ў в. Заграддзе, селянка. Асуджана 12.7.1929 на 3 гады высылкі ў Сібір. Рэабілітавана 24.5.1958.

**ВЫСКВАРКА Ганна Міхайлаўна**, н. у 1902 у в. Заграддзе, дзе і пражывала, селянка. Асуджана 12.7.1929 на 3 гады высылкі ў Сібір. Рэабілітавана 24.5.1958.

**ВЫСКВАРКА Іван Міхайлівіч**, н. у 1906 у в. Заграддзе, дзе і пражывалаў, селянін. Асуджаны 20.6.1929 на 10 гадоў ППЛ. Рэабілітаваны 12.3.1992.

**ВЫСКВАРКА Марыя Лук'янаўна**, н. у 1909 у в. Вераб'ёва, пражывала ў в. Заграддзе, селянка. Асуджана 12.7.1929 на 3 гады высылкі ў Сібір. Рэабілітавана 24.5.1958.

**ВЫСКВАРКА Мікалай Міхайлівіч**, н. у 1902 у в. Заграддзе, дзе і пражывалаў, селянін. Асуджаны 12.7.1929 на 3 гады высылкі ў Сібір. Рэабілітаваны 24.5.1958.

**ВЫСКВАРКА Mixail Васільевіч**, н. у 1879 у в. Вераб'ёва, пражываў у в. Заграддзе, селянін-аднаасобнік. Асуджаны 20.6.1929 на 5 гадоў ППЛ. Рэабілітаваны 12.3.1992.

**ГАЛАГУЦКІЯ Васіль Ільіч** (н. у 1873) і **Вольга Канстанцінаўна**, пражывалі ў в. Заграддзе. Рэпрэсіраваны ў 1931. Рэабілітаваны ў 1992.

**ДРОБЫШ Адам Сцяпанавіч**, н. у 1874 у в. Ленкі Грэскага р-на, пражываў у в. Заграддзе, селянін-аднаасобнік. Асуджаны 20.6.1929 на 3 гады ППЛ. Рэабілітаваны 12.3.1992.

**ДРОБЫШ Іван Адамавіч**, н. у 1907 у в. Заграддзе, дзе і пражывалаў, селянін. Асуджаны 12.7.1929 на 3 гады высылкі ў Сібір. Рэабілітаваны 24.5.1958.

**ДРОБЫШ Магдалена Адамаўна**, н. у 1906 у в.

Заграддзе, дзе і пражывала, селянка. Асуджана 12.7.1929 на 3 гады высылкі ў Сібір. Рэабілітавана 24.5.1958.

**ДРОБЫШ Сцяпан Адамавіч**, н. у 1900 у в. Ленкі Грэскага р-на, пражывала ў в. Заграддзе, селянін-аднаасобнік. Асуджаны 20.6.1929 на 5 гадоў ППЛ. 22.9.1933 высланы ў Паўночны край на 3 гады. Рэабілітаваны 12.3.1992.

**ДРОБЫШ Усцініна Сцяпананаўна**, н. у 1876 у в. Ленкі Грэскага р-на, пражывала ў в. Заграддзе, селянка. Асуджана 12.7.1929 на 3 гады высылкі ў Сібір. Рэабілітавана 24.5.1958.

**ЕРМАЛІЦКІ Адам Якаўлевіч**, н. у 1893 у в. Рабак, дзе і пражывалаў, селянін-аднаасобнік. Асуджаны 20.10.1937 на 10 гадоў ППЛ. Рэабілітаваны 12.5.1961.

**ЖУК Васіль Пятровіч**, н. у 1889 у в. Паўстынь, дзе і пражывалаў. Асуджаны 2.6.1933 на 5 гадоў ППЛ. Рэабілітаваны 26.8.1961.

**ЖУК Іван Дзямідавіч**, н. у 1882 у в. Паўстынь, калгаснік. Асуджаны 24.10.1937 на 10 гадоў ППЛ. Рэабілітаваны 29.6.1989.

**ЖУК Іван Сідаравіч**, н. у 1889 у в. Паўстынь, дзе і пражывалаў. Асуджаны 2.6.1933 на 3 гады высылкі. Рэабілітаваны 26.8.1961.

**ЖУК Пётр Апанасавіч**, н. у 1884 у в. Паўстынь, дзе і пражывалаў. Асуджаны на 3 гады высылкі. Рэабілітаваны 26.8.1961.

**ЗЕНЬЧЫК Павел Макаравіч**, н. у 1886 у в. Соркава (Сорковка), пражывала ў в. Заграддзе, селянін-аднаасобнік. Асуджаны 20.10.1937 на 10 гадоў ППЛ. Памёр у зняволенні 20.11.1942. Рэабілітаваны 20.10.1958.

**КАЗАК Ганна Аляксееўна**, н. у 1920 у в. Заграддзе. Рэабілітавана.

**КАЗАК Ганна Францаўна**, н. у 1879 у в. Ленкі, пражывала ў в. Заграддзе, селянка. Асуджана 12.7.1929 на 3 гады высылкі ў Сібір. Рэабілітавана 24.5.1958.

**КАЗАК Ева Мартынаўна**, н. у 1904 у в. Рудня, пражывала ў в. Заграддзе, селянка. Асуджана 12.7.1929 на 3 гады высылкі ў Сібір. Рэабілітавана 24.5.1958.

**КАЗАК Казімір Мартынаўч**, н. у 1907 у в. Заграддзе, дзе і пражывалаў, селянін. Асуджаны 12.7.1929 на 3 гады высылкі ў Сібір. Рэабілітаваны 24.5.1958.

**КАЗАК Людвіг Сцяпанавіч**, н. у 1895 у в. Рудня, дзе і пражывалаў, калгаснік. Прыгавораны 17.3.1933 да ВМП. Звестак аб выкананні прыгавору няма. Рэабілітаваны 15.5.1959.

**КАЗАК Марцін Сцяпанавіч**, н. у 1868 у в. Рудня Грэскага р-на, пражывала ў в. Заграддзе, селянін-аднаасобнік. Асуджаны 20.6.1929 на 5 гадоў высылкі ў Сібір. Рэабілітаваны 12.3.1992.

**КАЗАК Mixail Мартынаўч**, н. у 1899 у в. Гур'я Грэскага р-на, пражывала ў в. Заграддзе, селянін.

Асуджаны двойчы: 13.7.1929 і 11.3.1932 на 3 гады высылкі ў Сібір. Па адбыці тэрміну пакарання пазбаўлены права пражываць у пэўных населеных пунктах СССР тэрмінам на 3 гады. Рэабілітаваны 24.5.1958.

**КАЗАК** Пелагея Міхайлаўна, н. у 1908 у в. Дубіні, пражывала ў в. Заграддзе, сялянка. Асуджана 12.7.1929 на 3 гады высылкі ў Сібір. Рэабілітавана 24.5.1958.

**КАЗАК** Франц Міхайлавіч, н. у 1899 у в. Рудня, пражывала ў в. Заграддзе, селянін. Асуджана 20.6.1929 на 5 гадоў ППЛ. Рэабілітавана 12.3.1992.

**КАЦЕЛА** Канстанцін Ігнатавіч, н. у 1889 у в. Паўстынь. Асуджана 2.6.1933 на 3 гады пазбаўлення волі (умоўна). Рэабілітавана 26.8.1961.

**КРУКОЎСКАЯ** Еўдакія Фёдаравіч, н. у 1894. Асуджана 12.7.1929. Рэабілітавана 24.5.1958.

**КРУКОЎСКІ** Васіль Мікалаевіч, н. у 1899, пражываў на х. Сахалін. Рэпрэсіраваны ў 1929. Рэабілітаваны ў сакавіку 1993.

**ЛАБКОВІЧ** Сцяпан Адамавіч, н. у 1881 у в. Ленкі, пражывала ў в. Заграддзе, селянін-аднаасобнік. Асуджана 20.6.1929 на 5 гадоў ППЛ. Рэабілітаваны ў 1992.

**ЛЮЦКО** Ефрасіння Кандрацеўна, н. у 1890 у в. Лесуны, пражывала на х. Паўстынь, сялянка-аднаасобніца. Асуджана 11.10.1938 на 5 гадоў ППЛ. Рэабілітавана 18.1.1961.

**ЛЮЦКО** Павел Антонавіч, н. у 1881 на х. Паўстынь, дзе і пражываў, селянін-аднаасобнік. Прыйгавораны 11.10.1938 да ВМП. Расстраляны 31.10.1938 у Слуцку. Рэабілітаваны 18.1.1961.

**МАТУСЕВІЧ** Аляксандра Іванаўна, н. у 1907 у в. Рабак. Рэабілітавана.

**МАТУСЕВІЧ** Антон Мацвеевіч, н. у 1897. Высланы з сям'ёй у 1930. Рэабілітаваны ў 1992.

**МІХНЕВІЧ** Іван Сцяпанавіч, н. у 1899 у в. Сопары, пражываў у в. Рабак, калгаснік. Асуджаны 20.10.1937 на 10 гадоў ППЛ. Памёр у зняволенні 15.1.1943. Рэабілітаваны 18.12.1959.

**МІХНЕВІЧ** Лія Сцяпанавіч, н. у 1905 у в. Рабак, дзе і пражываў, калгаснік. Асуджаны 20.10.1937 на 10 гадоў ППЛ. Рэабілітаваны 15.6.1993.

**ПАРХІМОВІЧ** Іван Паўлавіч, н. у 1898 у в. Сопары, пражываў у в. Рабак, калгаснік. Асуджаны 20.10.1937 на 10 гадоў ППЛ. Рэабілітаваны 25.5.1965.

**ПІСАРЫК** Аркадзь Мартынавіч, н. у 1910 у в. Рабак. Рэпрэсіраваны ў 1934. Рэабілітаваны ў 1961.

**САЛЯНСКІ** Антон Людвігавіч, н. у 1880 у в. Ярэмічы Любанская р-на, пражываў у в. Рабак, селянін-аднаасобнік. Асуджаны 15.4.1930 на высылку ў Сібір. Рэабілітаваны 6.8.1965.

**САЛЯНСКІ** Міхail Людвігавіч, н. у 1896 у в. Сліва, пражываў у в. Рабак, селянін-аднаасобнік. Асуджаны 15.4.1930 на высылку ў Сібір. Рэабілітаваны 6.8.1965.

**СТАТКЕВІЧ** Мікалай Антонавіч, пражываў у в. Заграддзе. Высланы з сям'ёй у 1929. Рэабілітаваны ў 1992.

**СЯЎРУК** Антон Ігнатавіч, н. у 1891 у в. Рабак, дзе і пражываў, селянін-аднаасобнік. Асуджаны 20.10.1937 на 10 гадоў зняволення. Рэабілітаваны ў 1959.

**ХАЎСТОВІЧ** Іван Барысавіч, н. у 1902 у в. Паўстынь. Арыштаваны 8.2.1938. Расстраляны 26.3.1938 у Мінску. Рэабілітаваны 11.5.1963.

**ЦВІРКО** Клаўдая Антонаўна, н. у 1937 у в. Рабак. Рэабілітавана.

**ЦВІРКО** Міхail Арсеньевіч, н. у 1930 у в. Рабак. Рэабілітаваны.

**ЧАРКОЎСКІ** Антон Савіч, н. у 1898 у в. Заграддзе, дзе і пражываў, калгаснік. Расстраляны 18.10.1937 у Слуцку. Рэабілітаваны 19.5.1991.

**ЧАРКОЎСКІ** Іван Савіч, н. у 1899 у в. Заграддзе, дзе і пражываў, калгаснік. Расстраляны 18.10.1937 у Слуцку. Рэабілітаваны 19.5.1991.

**ЧАРКОЎСКІ** Мікалай Савіч, н. у 1903 у в. Заграддзе, дзе і пражываў, калгаснік. Расстраляны 18.10.1937 у Слуцку. Рэабілітаваны 19.5.1991.

**ЧАРКОЎСКІ** Сава Мікалаеўіч, н. у 1865 у в. Заграддзе, дзе і пражываў, калгаснік. Расстраляны 18.10.1937 у Слуцку. Рэабілітаваны 19.5.1991.

**ЧЫЖЫК** Алена Мікалаеўна, н. у 1927 у в. Заграддзе. Рэабілітавана.

**ШЫШКО** Аляксандар Мікалаевіч, н. у 1891, пражываў у в. Рабак. Рэпрэсіраваны ў 1937. Рэабілітаваны ў 1995.

## ПЕРШАМАЙСКІ СЕЛЬСАВЕТ

**АКУЛІЧ** Аляксандар Якубавіч, н. у 1894 у в. Навінкі. Высланы ў 1930. Рэабілітаваны ў 1992.

**АЛЯХНОВІЧ** Уладзімір Міхайлавіч, н. у 1864 у в. Навінкі, дзе і пражываў, селянін-аднаасобнік. Прыйгавораны 23.10.1937 да ВМП. Расстраляны 1.11.1937 у Слуцку. Рэабілітаваны 31.3.1989.

**АНТОНАЎ** Антон Уладзіміравіч, н. у 1893 у в. Таковішча, пражываў у пас. Крупнікі, вартайнік Слуцкага райвяенкамата. Прыйгавораны 11.10.1938 да ВМП. Расстраляны 31.10.1938 у Мінску. Рэабілітаваны 30.1.1960.

**АНТОНАЎ** Валяр'ян Уладзіміравіч, н. у 1895 у в. Крупнікі, дзе і пражываў, калгаснік. Прыйгавораны 15.11.1938 да ВМП. Расстраляны 29.11.1938. Рэабілітаваны 31.8.1959.

**БАРАНОЎСКІ** Іосіф Усцінавіч, н. у 1899 у в. Баравая, дзе і пражываў, брыгадзір калгаса «Сцяп перамогі». Прыйгавораны 26.1.1938 да ВМП. Расстраляны 7.9.1938 у Мінску. Рэабілітаваны 18.8.1958.

**БАРЫСАВЕЦ** Іван Максімавіч, н. у 1898 у в. Бранава, пражываў у в. Апаліны, старшина Грэскага валаснога выкананіцтва камітета. Прыйгавораны 3.10.1921 да ВМП. Расстраляны 14.10.1921. Рэабілітаваны 29.10.1992.

**ГРАК** Дзмітрый Нічыпаравіч, н. у 1892 у в. Гарадзішча, пражывала ў в. Ніва, калгаснік. Асуджаны 29.10.1937 на 10 гадоў ППЛ. Рэабілітаваны 18.6.1965.

**ДАБРЫНЕЎСКАЯ** Ванда Вікенцьеўна, н. у 1920 у пас. Навінкі, дзе і пражывала, сялянка-аднаасобніца. Асуджана 28.9.1938. Рэабілітавана 27.3.1989.

**ДАБРЫНЕЎСКАЯ-ЖАЎРЫД** Марыя Антонаўна, н. у 1905 у в. Шантароўшчына, пражывала ў в. Апаліны, свінтарка калгаса імя Варашылава. Асуджана 25.2.1933 на 10 гадоў ППЛ. Рэабілітавана 18.12.1959.

**ДЗЕХЦЯРЭВІЧ** Мітрафан Якаўлевіч, н. у 1901, участковы ляснічы Гольчыцкага лягаса. Арыштаваны ў 1937. Рэабілітаваны 26.10.1962.

**ЗЯНЕВІЧ** Павел Мацвеевіч, н. у 1872, калгаснік. Рэпрэсіраваны ў 1938. Рэабілітаваны ў красавіку 1989.

**КАЛЯДКА** Рыгор Акімавіч, н. у 1900 у в. Крушнік, пражывала ў Ленінградзе, аграном. Расстраляны ў верасні 1937. Рэабілітаваны.

**КАРПОВІЧ** Аляксандр Якаўлевіч, н. у 1877. Арыштаваны ў 1933. Рэабілітаваны 16.1.1989.

**КОРЗУН** Вікенцій Маркавіч, н. у 1881 у в. Клешава, пражывала ў в. Апаліны, калгаснік. Прыйгавораны 25.2.1933 да ВМП з канфіскацыяй маёмаці і высылкай сям'і за межы Беларусі на 3 гады. Рэабілітаваны 18.12.1959.

**КОРЗУН Юльян Сцяпанавіч**, н. у 1904, калгаснік. Рэпрэсіраваны ў 1938. Рэабілітаваны ў маі 1989.

**ЛАБКОВІЧ** Mіхail Iванавіч, н. у 1897 у в. Выніцы, пражывала ў в. Апаліны, калгаснік. Прыйгавораны 25.2.1933 да ВМП з канфіскацыяй маёмаці і высылкай сям'і за межы Беларусі на 3 гады.

**ЛЕШЧАНКА** Палікарп Дзмітрыевіч, н. у 1894. Рэпрэсіраваны ў каstryчніку 1937. Рэабілітаваны ў ліпені 1992.

**ЛОЙКА** Браніслаў Люцыянявіч, н. у 1899 у в. Вакшаты Капыльскага р-на, пражывала ў в. Апаліны, калгаснік калгаса імя Варашылава. Асуджаны 10.2.1933 на 10 гадоў ППЛ з канфіскацыяй маёмаці. Рэабілітаваны 18.12.1959.

**МАКОЎСКІ** Валянцін Міхайлівіч, н. у 1897, машыніст Кучынскай МТС. Арыштаваны ў 1937. Рэабілітаваны ў 1958.

**ПІСАРЫК** Марцін Фёдаравіч, н. у 1877. Рэпрэсіраваны ў 1934. Рэабілітаваны ў снежні 1960.

**УЛАСЕВІЧ** Павел Пятровіч, н. у 1919 у в. Кулікі. Рэпрэсіраваны ў 1946. Рэабілітаваны ў 1990.

**ФЕДАРОВІЧ** Іосіф Паўлавіч, н. у 1886 у в. Покрашава, пражывала ў в. Апаліны, калгаснік. Прыйгавораны 25.2.1933 да ВМП з канфіскацыяй маёмаці і высылкай сям'і за межы Беларусі на 3 гады. Рэабілітаваны 18.12.1959.

**ФЕДАРОВІЧ** Ядвіга Іванаўна, н. у 1892 у в. Выніцы, пражывала ў в. Апаліны, сялянка, праца-

вала на сваёй гаспадарцы. Асуджана 7.6.1933 на 3 гады высылкі ў Казахстан. Рэабілітавана 15.8.1958.

**ЦВІРКО** Браніслаў Іванавіч, н. у 1880 у в. Вакшаты Капыльскага р-на, пражывала ў в. Апаліны, калгаснік. Прыйгавораны 25.2.1933 да ВМП з канфіскацыяй маёмаці і высылкай сям'і за межы Беларусі на 3 гады. Расстраляны (дата невядома). Рэабілітаваны 18.12.1959.

**ЦВІРКО Іосіф Іванавіч**, н. у 1882 у в. Вакшаты Капыльскага р-на, пражывала ў в. Апаліны, селянін-аднаасобнік. Асуджаны 7.6.1933 на 3 гады высылкі ў Казахстан. Рэабілітаваны 15.8.1958.

**ЦВІРКО Марыя Іосіфаўна**, н. у 1898 у в. Караваць Старобінскага р-на, пражывала ў в. Апаліны. Асуджана 7.6.1933.

**ЮРЭВІЧ** Аляксандр Канстацінавіч, н. у 1902. Арыштаваны ў 1937. Рэабілітаваны.

**ЯЦКО Іван Аляксандравіч**, н. у 1898 у в. Жылін Брод. Рэпрэсіраваны ў 1937. Рэабілітаваны ў 1989.

## ПОКРАШАЎСКІ СЕЛЬСАВЕТ

**БУДКЕВІЧ** Адам Венядзіктавіч, н. у 1912 у в. Рубеж, пражывала ў в. Покрашава, нарыхтоўшчык Покрашава спрэзвода. Прыйгавораны 28.11.1937 да ВМП. Расстраляны 11.12.1937 у Слуцку. Рэабілітаваны 2.6.1961.

**ВОЛАТ** Антон Адамавіч, н. у 1896, селянін. Арыштаваны ў 1938. Рэабілітаваны 30.4.1989.

**ВОЛАТ** Марцін Якубавіч, н. у 1890, калгаснік. Рэпрэсіраваны ў 1937. Рэабілітаваны ў каstryчніку 1959.

**ВОЛАТ** Павел Данілавіч, н. у 1894 у в. Замосце, дзе і пражывала, калгаснік. Прыйгавораны 5.11.1937 да ВМП. Расстраляны 11.11.1937 у Слуцку. Рэабілітаваны 20.11.1959.

**ВОЛАТ** Фелікс Іосіфавіч, н. у 1893, аднаасобнік. Рэпрэсіраваны ў 1934. Рэабілітаваны ў верасні 1989.

**ВОЛАТ** Фларыян Якаўлевіч, н. у 1894, селянін-аднаасобнік. Рэпрэсіраваны ў 1930. Рэабілітаваны ў сакавіку 1962.

**ДЗМІТРЫЕНКА** Адам Міхайлівіч, н. у 1912. Рэпрэсіраваны ў 1938. Рэабілітаваны ў маі 1988.

**ДРОБУШ** (ДРОБЫШ) Антон Андрэевіч, н. у 1895 у в. Выніцы. Арыштаваны 6.8.1937. Памёр 21.3.1938 у Архангельскай вобл. Рэабілітаваны 5.6.1962.

**ДРОБЫШ** Адам Сцяпанавіч, н. у 1910-у в. Ленікі, дзе і пражывала, селянін-аднаасобнік. Асуджаны 10—11.11.1936 на 5 гадоў ППЛ з пазбаўленнем правоў на 3 гады. Рэабілітаваны 28.11.1959.

**ДРОБЫШ** Аляксандр Васільевіч, н. у 1904. Рэпрэсіраваны ў 1937. Рэабілітаваны ў 1980.

**ДРОБЫШ** Сцяпан Іпалітавіч, н. у 1893 у в. Ленікі, дзе і пражывала, селянін-аднаасобнік. Асуджаны 10—11.11.1936 на 4 гады ППЛ. Рэабілітаваны 28.11.1959.

**ЖАРСКІ Ніканор Патапавіч**, н. у 1906, аднаасобнік. Рэпрэсіраваны ў 1937. Рэабілітаваны 17.9.1957.

**ЗАЙЦ Аляксандр Якаўлевіч**, н. у 1907 у в. Выніцы, дзе і пражываў, сталяр. Прывогораны 26.2.1938 да ВМП. Расстраляны 2.4.1938 у Мінску. Рэабілітаваны 9.9.1960.

**ЗАЙЦ Андрэй Лайурэньевіч**, н. у 1882, аднаасобнік. Рэпрэсіраваны ў 1937. Рэабілітаваны ў 1989.

**ЗАЙЦ Андрэй Сцяпанавіч**, н. у 1879 у в. Ленкі, дзе і пражываў, селянін-аднаасобнік. Прывогораны 7.12.1937 да ВМП. Расстраляны 23.1.1938 у Слуцку. Рэабілітаваны 20.11.1959.

**ЗАЙЦ Вікенцій Казіміравіч**, н. у 1881. Арыштаваны ў 1937. Рэабілітаваны 27.4.1988.

**ЗАЙЦ Іван Іванавіч**, н. у 1892, аднаасобнік. Арыштаваны ў 1937. Рэабілітаваны 9.5.1959.

**ЗАЙЦ Іпаліт Сцяпанавіч**, н. у 1901, калгаснік. Рэпрэсіраваны ў 1938. Рэабілітаваны ў снежні 1959.

**ЗАЙЦ Рыгор Сцяпанавіч**, н. у 1880, калгаснік. Арыштаваны ў 1937. Рэабілітаваны 12.3.1960.

**ЗАЙЦ Сцяпан Якаўлевіч**, н. у 1897, аднаасобнік. Рэпрэсіраваны ў 1930. Рэабілітаваны ў снежні 1960.

**КАЗАК Адам Антонавіч**, н. у 1887 у в. Рудня, дзе і пражываў, калгаснік. Прывогораны 17.3.1933 да ВМП. Звестак аб выкананні прывагору няма. Рэабілітаваны 15.5.1959.

**КАЗАК Іосіф Адамавіч**, н. у 1907 у в. Рудня, дзе і пражываў, калгаснік. Прывогораны 17.3.1933 да ВМП. Звестак аб выкананні прывагору няма. Рэабілітаваны 15.5.1959.

**КАЗАК Марыя Іосіфаўна**, н. у в. Рудня. Выслана ў 1930. Рэабілітавана ў 1991.

**КАЗАК Павел Сцяпанавіч (Емяльянавіч)**, н. у 1891, калгаснік. Арыштаваны ў 1937. Рэабілітаваны 18.4.1981.

**КАЗУБОВІЧ Андрэй Іосіфавіч**, н. у 1898 у в. Ануфравічы, дзе і пражываў, селянін-аднаасобнік. Асуджаны 9.5.1933 на 3 гады высылкі на працоўнае пасяленне ў Казахстан. Рэабілітаваны 6.9.1961.

**КАЛЯДА Адам Антонавіч**, н. у 1888 у в. Выніцы, дзе і пражываў, селянін-аднаасобнік. Асуджаны 10 — 11.11.1936 на 7 гадоў ППЛ з паражэннем у правах на 3 гады. Рэабілітаваны 28.11.1959.

**КАЛЯДА Адам Іванавіч**, н. у 1899 у в. Рудня, дзе і пражываў, калгаснік. Прывогораны 20.9.1938 да ВМП. Расстраляны 1.10.1938. Рэабілітаваны 12.4.1960.

**КАЛЯДА Антон Казіміравіч**, н. у 1888 у в. Выніцы, дзе і пражываў, калгаснік. Прывогораны 7.12.1937 да ВМП. Рэабілітаваны 31.3.1989.

**КАЛЯДА Віктар Мартынавіч**, н. у 1894, аднаасобнік. Рэпрэсіраваны ў 1934. Рэабілітаваны ў верасні 1989.

**КОБЕЛЬ Сцяпан Андрэевіч**, н. у 1878. Арыштаваны ў 1937. Рэабілітаваны 21.7.1958.

**ЛАБКОВІЧ Андрэй Андрэевіч**, н. у 1885 у в. Выніцы. Рэпрэсіраваны ў 1930-я гады. Рэабілітаваны.

**ЛАБКОВІЧ Васіль Андрэевіч**, н. у 1903 у в. Ленкі, дзе і пражываў, селянін-аднаасобнік. Асуджаны 10 — 11.11.1936 на 5 гадоў ППЛ з паражэннем у правах тэрмінам на 3 гады. Рэабілітаваны 28.11.1959.

**ЛАБКОВІЧ Міхail Іпалітавіч**, н. у 1897, калгаснік. Рэпрэсіраваны ў лістападзе 1937. Рэабілітаваны ў сакавіку 1989.

**ЛАБКОВІЧ Павел Іпалітавіч**, н. у 1906 у в. Ленкі, дзе і пражываў, селянін-аднаасобнік. Асуджаны 10 — 11.11.1936 на 4 гады ППЛ. Рэабілітаваны 28.11.1959.

**ЛАБКОВІЧ Сцяпан Адамавіч**. Рэпрэсіраваны ў снежні 1937. Рэабілітаваны ў маі 1989.

**ЛЕШЧАНКА Адам Іосіфавіч**, пражываў у в. Замосце. Рэпрэсіраваны ў 1930. Рэабілітаваны ў 1993.

**ЛЕШЧАНКА Аляксандр Адамавіч**, н. у 1893. Рэпрэсіраваны ў 1930. Рэабілітаваны ў 1962.

**ЛЕШЧАНКА Аляксандр Іванавіч**, н. у 1890 у в. Замосце, дзе і пражываў, калгаснік. Прывогораны 5.11.1937 да ВМП. Расстраляны 11.11.1937 у Слуцку. Рэабілітаваны.

**ЛЕШЧАНКА Вікенцій Казіміравіч**, н. у 1883, аднаасобнік. Арыштаваны ў 1937. Рэабілітаваны 15.2.1960.

**ЛЕШЧАНКА Іван Антонавіч**, н. у 1887 у в. Покрашава, дзе і пражываў, калгаснік. Прывогораны 5.11.1937 да ВМП. Расстраляны 11.11.1937 у Слуцку. Рэабілітаваны 20.11.1959.

**ЛЕШЧАНКА Людвік Васільевіч**, н. у 1888 у в. Рудня, дзе і пражываў, калгаснік. Асуджаны 17.3.1933 на 10 гадоў ППЛ з высылкай сям'і ў Паўночны край тэрмінам на 3 гады. Рэабілітаваны 15.5.1959.

**ЛЕШЧАНКА Міхail Феліксавіч**, н. у 1897 у в. Рудня, дзе і пражываў, старшина калгаса «Чырвоны Каstryчнік». Асуджаны 17.3.1933 на 10 гадоў ППЛ. Памёр у зняволенні 9.2.1942. Рэабілітаваны 15.5.1959.

**ЛЕШЧАНКА Фелікс Пятровіч**, н. у 1902 у в. Замосце, пражываў у в. Рудня, калгаснік. Асуджаны 17.3.1933 на 10 гадоў ППЛ з высылкай сям'і ў Паўночны край на 3 гады. Рэабілітаваны 15.5.1959.

**ЛЯВОНЧЫК Мікалай Паўлавіч**, н. у 1907, рабочы. Рэпрэсіраваны ў 1938. Рэабілітаваны.

**МАЛАТОК Пётр Сцяпанавіч**, н. у 1898, калгаснік. Рэпрэсіраваны ў сакавіку 1938. Рэабілітаваны ў 1959.

**МАЛАТОК Эмілія Андрэеўна**, н. у 1893, калгасніца. Рэпрэсіравана ў сакавіку 1938. Рэабілітавана ў 1959.

**МИРОНЧЫК Іван Лявонавіч**, н. у 1901 у в. Рудня, дзе і пражываў, калгаснік. Прывогораны 17.3.1933 да ВМП. Звестак аб выкананні прывагору

няма. Сям'я выслана ў Паўночны край на 3 гады. Рэабілітаваны 15.5.1959.

**ПАНЧКОЎСКІ Сцяпан Маркавіч**, н. у 1912 у в. Вініцыцы. Рэпрэсіраваны ў 1937. Рэабілітаваны ў 1992.

**САНЬКО Павел Тамашавіч**, н. у 1891, калгаснік. Арыштаваны ў 1933. Рэабілітаваны ў маі 1959.

**СЕМЯНОВІЧ Павел Пятровіч**, н. у 1903. Арыштаваны ў 1933. Рэабілітаваны 31.5.1989.

**ТАРАСЕВІЧ Аляксандр Адамавіч**, н. у 1894 у в. Замосце, дзе і пражываў, калгаснік. Прыгавораны 20.9.1938 да ВМП. Расстраляны 1.9.1938 у Мінску. Рэабілітаваны 7.9.1959.

**ТАРАСЕВІЧ Аляксандр Аляксандравіч**, н. у 1910 у в. Замосце, дзе і пражываў, калгаснік. Прыгавораны 5.11.1937 да ВМП. Расстраляны 11.11.1937 у Слуцку. Рэабілітаваны 20.11.1959.

**ФЕДАРОВІЧ Вікенцій Феліксавіч**, аднаасобнік. Арыштаваны ў 1938. Рэабілітаваны 21.4.1989.

**ФЕДАРОВІЧ Іосіф Аляксандравіч**, н. у 1894 у в. Рудня, дзе і пражываў, калгаснік. Прыгавораны 17.3.1933 да ВМП. Звестак аб выкананні прыгавору няма. Рэабілітаваны 15.5.1959.

**ФЕДАРОВІЧ Нічыпар Дамінікавіч**, н. у 1885 у в. Покрашава, дзе і пражываў, калгаснік. Прыгавораны 28.11.1937 да ВМП. Расстраляны 11.12.1937 у Слуцку. Рэабілітаваны 7.5.1963.

**ФІЛІПОВІЧ Вікенцій Восіпавіч**, н. у 1895 у в. Рудня, селянін-аднаасобнік. Рэпрэсіраваны ў 1930. Рэабілітаваны ў 1960.

**ФІЛІПОВІЧ Пётр Іосіфавіч**, н. у 1914 у в. Покрашава. Рэабілітаваны.

**ЧАРНУШЭВІЧ Міхайл Міхайлавіч**, н. у 1900, аднаасобнік. Рэпрэсіраваны ў 1937. Рэабілітаваны ў лістападзе 1957.

**ШКУРСКІ Іосіф Адамавіч**, н. у 1897 у в. Вініцыцы, дзе і пражываў, калгаснік. Прыгавораны 28.11.1937 да ВМП. Рэабілітаваны 17.5.1961.

**ШКУРСКІ Міхайл Васільевіч**, н. у 1886. Арыштаваны ў 1934. Рэабілітаваны 16.1.1989.

**ШКУРСКІ Павел Аляксеевіч**, н. у 1899 у в. Вініцыцы, дзе і пражываў, калгаснік. Асуджаны 28.4.1933 на 3 гады прапоўнага насялення. Рэабілітаваны 26.9.1959.

**ШКУРСКІ Сцяпан Андрэевіч**, н. у 1883. Арыштаваны ў 1937. Рэабілітаваны 9.9.1960.

**ШУМЕЛЬЧЫК Павел Карпавіч**, н. у 1900, ляскнік. Арыштаваны ў 1937. Рэабілітаваны 15.6.1990.

**ШЧАРБІЦКІ Браніслаў Уладзіміравіч**, н. у 1897 у в. Покрашава, дзе і пражываў, калгаснік. Асуджаны 23.5.1933 на 3 гады высылкі ў Казахстан. Рэабілітаваны 12.3.1965.

**ШЧАРБІЦКІ Вікенцій (Вінцель) Андрэевіч**, н. у 1906, калгаснік. Рэпрэсіраваны ў 1938. Рэабілітаваны ў ліпені 1959.

**ШЧАРБІЦКІ Вікенцій (Віктар) Апанасавіч**, н.

у 1909, калгаснік. Рэпрэсіраваны ў 1938. Рэабілітаваны ў чэрвені 1989.

**ШЧАРБІЦКІ Франц Андрэевіч**, н. у 1908 у в. Покрашава, дзе і пражываў, каваль. Прыгавораны 5.11.1937 да ВМП. Расстраляны 11.11.1937 у Слуцку. Рэабілітаваны 20.11.1959.

### РАЧКАВІЦКІ СЕЛЬСАВЕТ

**БАРКОЎСКІ Іосіф Станіслававіч**, н. у 1896, пражываў у в. Прыдзіркі. Рэпрэсіраваны ў 1938. Рэабілітаваны.

**БОГДАН Рыгор Лявонцьевіч**, н. у 1882 у в. Рачкавічы, дзе і пражываў, селянін-аднаасобнік. Асуджаны 17.5.1929 на высылку за межы Беларускай ваенай акругі і Смаленскай губерні тэрмінам на 3 гады. Рэабілітаваны 28.2.1992.

**БРАНАВІЦКІ Таццяна Севасцьянанаўна**, н. у 1889 у в. Танекіцы, дзе і пражывала, селянка-аднаасобніца. Асуджана 26.7.1929 на 3 гады высылкі ў Сібір. Рэабілітавана 21.2.1992.

**ВАЛАДКОВІЧ Аляксандр Мікалаевіч**, н. у 1886, калгаснік. Рэпрэсіраваны ў сакавіку 1933. Рэабілітаваны ў лістападзе 1960.

**ВАСІЛЕНКА Андрэй Данілавіч**, н. у 1910. Рэабілітаваны ў 1962.

**ГАПАНОВІЧ Аляксандр Якаўлевіч**, н. у 1892. Арыштаваны ў 1937. Рэабілітаваны 17.10.1958.

**ГАПАНОВІЧ Дамітрый Якаўлевіч**, н. у 1886, аднаасобнік. Арыштаваны ў 1937. Рэабілітаваны 4.4.1991.

**ГАПАНОВІЧ Ефрасіння Піліпаўна**, пражывала ў в. Танекіцы. Рэпрэсіравана ў 1931. Рэабілітавана ў 1993.

**ГАПАНОВІЧ Пётр Савельевіч**, пражываў у в. Танекіцы. Рэпрэсіраваны ў 1931. Рэабілітаваны ў 1993.

**ГЕДРОЙД Расціслаў Васільевіч**, н. у 1918 у в. Новыя Рачкавічы. Рэабілітаваны ў 1991.

**ГЕРАСІМОВІЧ Рыгор Паўлавіч**, н. у 1900 у в. Танекіцы, дзе і пражываў, калгаснік. Прыгавораны 25.9.1938 да ВМП. Расстраляны 29.10.1938. Рэабілітаваны 4.4.1960.

**ДЗІЧКОЎСКІ Іларыён Якубавіч**, н. у 1907 у в. Танекіцы. Рэпрэсіраваны ў снежні 1931. Рэабілітаваны ў 1961.

**ДОЎБІК Яўстрат Іванавіч**, н. у 1876. Арыштаваны ў 1933. Рэабілітаваны 19.9.1989.

**ІСАЕНЯ Павел Лук'янавіч**, н. у 1899 у в. Малы Рожан Чырвонаслабодскага р-на, пражываў у в. Кавержыцы. Асуджаны 28.9.1938. Рэабілітаваны 30.4.1988.

**КАЛЕСНІК Іван Іванавіч**, н. у 1910, калгаснік. Рэпрэсіраваны ў жніўні 1949. Рэабілітаваны ў 1968.

**КАНАПЛЯНІК Мікіта Сяргеевіч**, н. у 1887 у в. Танекіцы. Рэпрэсіраваны ў 1937. Рэабілітаваны ў 1960.

**КАРПОВІЧ Іван Раманавіч**, н. у 1897 у в. Чаплічы, дзе і пражываў, сталяр. Прыгавораны

30.10.1937 да ВМП з канфіскацыяй асабістай маёмы. Расстраляны 1.11.1937 у Слуцку. Рэабілітаваны 24.9.1960.

**КРУКОЎСКІ** Васіль Мікалаевіч, н. у 1899 у засценку Кавержыцы, дзе і пражываў, селянін-аднаасобнік. Асуджаны 20.6.1929 на 5 гадоў ППЛ. 9.12.1932 пазбавлены права пражывання ў пэйзажных населеных пунктах СССР. Рэабілітаваны 12.3.1992.

**ЛАЗОЎСКІ** Адам Аляксандравіч, н. у 1908 у в. Бялевічы. Рэпрэсіраваны ў 1940. Рэабілітаваны ў 1958.

**ЛЕМЕШ** Апанас Іванавіч, н. у 1886. Рэпрэсіраваны ў 1933. Рэабілітаваны ў маі 1989.

**ЛЕМЕШ** Апанас Іванавіч, н. у 1885. Пражываў з сям'ёй у в. Малышэвічы. Высланы ў 1935. Рэабілітаваны ў 1992.

**ЛОБАН** Піліп Мікітавіч, н. у 1890, калгаснік. Рэпрэсіраваны ў верасні 1937. Рэабілітаваны ў снежні 1989.

**МАКАРЭЙКІ** Анатоль Аляксеевіч, Ганна Іосіфаўна, Марыя Анатольеўна, жылі ў в. Чаплічы. Высланы ў 1935. Рэабілітаваны ў 1992.

**НОВІК** Ядвіга Іосіфаўна, жыла ў в. Чаплічы. Выслана ў 1929. Рэабілітавана ў 1989.

**НОВІКІ** Якаў Патапавіч, Соф'я Сідаравна, жылі ў в. Танежыцы. Высланы ў 1935. Рэабілітаваны ў 1992.

**ПАТАЛУЕЎ** Іван Аляксандравіч, н. у 1902. Рэпрэсіраваны ў каstryчніку 1937. Рэабілітаваны ў 1961.

**ПЯТНІЦА** Яўген Паўлавіч, н. у 1921. Высланы ў 1929. Рэабілітаваны ў 1968.

**РАМАНОЎСКІ** Фёдар Сцяпанавіч, н. у 1890 у в. Пятніцы, дзе і пражываў, калгаснік. Прыватораны 30.10.1937 да ВМП. Расстраляны 1.11.1937 у Слуцку. Рэабілітаваны 8.7.1969.

**САБКО** Іосіф Антонавіч, пражываў у в. Чаплічы. Высланы з сям'ёй у 1929. Рэабілітаваны ў 1992.

**СЯЧКО** Сцяпан Давыдавіч, н. у 1893, аднаасобнік. Рэпрэсіраваны ў 1937. Рэабілітаваны ў каstryчніку 1958.

**ТАТУР** Уладзімір Адамавіч, н. у 1917. Рэпрэсіраваны. Рэабілітаваны ў 1986.

**ТУРАВЕЦ** Мікалай Васільевіч, н. у 1940 у в. Малышэвічы. Рэабілітаваны.

**УЛАСАВЕЦ** Надзея Антонаўна, н. у 1935 у в. Рачкавічы. Рэабілітавана.

**ЧЫГІР** Андрэй Іванавіч, н. у 1896. Рэпрэсіраваны ў сакавіку 1938. Рэабілітаваны ў 1965.

**ШУТ** Іван Паўлавіч, н. у 1905. Арыштаваны ў 1936. Рэабілітаваны ў 1960.

**ЮРКЕВІЧ** Іван Рыгоравіч, пражываў у в. Чаплічы. Высланы з сям'ёй у 1931. Рэабілітаваны ў 1993.

**ЯРОНСКІ** Міхаіл Андрэевіч, н. у 1893 у в. Малышэвічы. Арыштаваны 22.9.1937, расстраляны 18.10.1937 у Слуцку. Рэабілітаваны 19.10.1959.

## СОРАГСКІ СЕЛЬСАВЕТ

**АНДРУСЕВІЧ** Якаў Іванавіч, н. у 1891 у в. Сорагі, дзе і пражываў, калгаснік. Асуджаны 5.4.1933 на 10 гадоў ППЛ з высылкай у Паўночны край на 3 гады. Рэабілітаваны 11.7.1959.

**АЧАПОЎСКІ** Міхаіл Пятровіч. Рэпрэсіраваны ў красавіку 1933. Рэабілітаваны ў ліпені 1959.

**БЕЛАЗАРОВІЧ** Іосіф Мікалаевіч, н. у 1874 у в. Селішча Старадарожскага р-на, пражываў у в. Волашава. Селянін-аднаасобнік. Асуджаны 7.8.1937 на 10 гадоў ППЛ. Рэабілітаваны 22.7.1961.

**ГАРБАЧЭЎСКІ** Платон Паўлавіч. Рэпрэсіраваны ў лютым 1933. Рэабілітаваны ў студзені 1989.

**ГЕРЧЫК** Антон Рыгоравіч, н. у 1897 у в. Сорагі, дзе і пражываў, калгаснік. Асуджаны 5.4.1933 на 10 гадоў ППЛ з высылкай сям'і ў Паўночны край на 3 гады. Рэабілітаваны 11.7.1959.

**ГУРЫНОВІЧ** Палікарп Якаўлевіч, н. у 1888 у в. Сорагі, дзе і пражываў, калгаснік. Прыватораны 14.2.1938 да ВМП. Расстраляны 13.3.1938 у Мінску. Рэабілітаваны 19.12.1959.

**ДАМАРАД** Ананій Мікалаевіч, н. у 1889. Рэпрэсіраваны ў маі 1933. Рэабілітаваны ў студзені 1989.

**ЕРМАЛІНСКІ** Павел Лявонцьевіч, н. у 1895 у в. Сорагі, дзе і пражываў, калгаснік. Асуджаны 5.4.1933 на 3 гады высылкі ў Паўночны край. Рэабілітаваны 11.7.1959.

**ЕРМАЛІЦКІ** Адам Серафімавіч, н. у 1880 у в. Рачкавічы, пражываў у в. Круглае, селянін-аднаасобнік. Прыватораны 9.12.1937 да ВМП. Расстраляны 22.1.1938 у Слуцку. Рэабілітаваны 28.5.1959.

**ЕРМАЛІЦКІ** Аляксандар Якаўлевіч, н. у 1895 у в. Сорагі, дзе і пражываў, калгаснік. Прыватораны 14.2.1938 да ВМП. Расстраляны 13.3.1938 у Мінску. Рэабілітаваны 19.12.1959.

**ЕРМАЛІЦКІ** Павел Лявонцьевіч, н. у 1897. Рэпрэсіраваны ў красавіку 1933. Рэабілітаваны ў ліпені 1959.

**ЗАБРОЦКІЯ** Арсеній Васільевіч (н. у 1885), Вольга Паўлаўна (н. у 1890), жылі ў в. Астуپішча. Высланы ў 1930. Рэабілітаваны ў 1992.

**ЗАБРОЦКІ** Рыгор Паўлавіч, н. у 1898. Рэпрэсіраваны ў каstryчніку 1937. Рэабілітаваны ў лютым 1965.

**ЗЯНЕВІЧ** Андрэй Васільевіч, н. у 1889. Рэпрэсіраваны ў лютым 1938. Рэабілітаваны ў ліпені 1959.

**ЗЯНКЕВІЧ** Вячаслаў Міхайлавіч, н. у 1899 у в. Волашава, дзе і пражываў, селянін-аднаасобнік. Асуджаны 20.6.1929 на 3 гады ППЛ. Рэабілітаваны 14.3.1992.

**КАПЦЭВІЧ** Даніла Іванавіч, н. у 1904 у в. Сорагі, дзе і пражываў, калгаснік. Асуджаны 5.5.1933 на 10 гадоў ППЛ з высылкай сям'і ў Паўночны край на 3 гады. Рэабілітаваны 11.6.1959.

**КОРБУТ Гаўрыла Сямёновіч**, н. у 1891 у в. Сорагі, дзе і пражываў, калгаснік. Асуджаны 5.4.1933 на 10 гадоў ППЛ з высылкай сям'і ў Паўночны край на 3 гады. Рэабілітаваны 11.7.1959.

**МАСАКОЎСКІ Канстанцін Сцяпанавіч**, н. у 1906 у в. Сорагі, дзе і пражываў, калгаснік. Прывогараны 14.2.1938 да ВМП. Расстраляны 13.3.1938 у Мінску. Рэабілітаваны 19.12.1959.

**МІХНЕВІЧ Адам Васільевіч**, н. у 1889. Рэпрэсіраваны ў лютым 1937. Рэабілітаваны ў сакавіку 1990.

**НЯРОНСКІ Аляксандар Андрэевіч**, н. у 1900 у в. Сорагі, дзе і пражываў, калгаснік. Асуджаны 5.4.1933 на 5 гадоў ППЛ з высылкай сям'і ў Паўночны край на 3 гады. Рэабілітаваны 11.7.1959.

**НЯРОНСКІ Аляксандар Фёдаравіч**, н. у 1900 у в. Сорагі, дзе і пражываў, калгаснік. Асуджаны 5.4.1933 на 10 гадоў ППЛ з высылкай сям'і ў Паўночны край на 3 гады. Рэабілітаваны 11.7.1959.

**ПЯТРОВІЧЫ Іван Антонавіч, Марыя Нічыпараўна, Настасся Іванаўна**, жылі ў в. Мелітонава. Рэпрэсіраваны ў 1930. Рэабілітаваны ў 1993.

**СЯЎРУК Адам Ігнатавіч**, н. у 1889 у в. Сорагі, дзе і пражываў, калгаснік. Прывогараны 14.2.1938 да ВМП. Расстраляны 13.3.1938 у Мінску. Рэабілітаваны 19.12.1959.

**СЯЎРУК Андрыян Ігнатавіч**, н. у 1887. Рэпрэсіраваны ў 1938. Рэабілітаваны ў маі 1989.

**СЯЎРУК Антон Раманавіч**, н. у 1885 у в. Сорагі, дзе і пражываў, калгаснік. Асуджаны 5.4.1933 на 5 гадоў ППЛ з высылкай сям'і ў Паўночны край на 3 гады. Рэабілітаваны 11.7.1959.

**СЯЎРУК Васіль Аляксандравіч**, н. у 1898 у в. Сорагі, дзе і пражываў, калгаснік. Прывогараны 5.4.1933 да ВМП з высылкай сям'і ў Паўночны край на 3 гады. Расстраляны (дата выканання прывогару неўядома). Рэабілітаваны 11.7.1959.

**СЯЎРУК Міхail Васільевіч**, н. у 1919 у в. Сорагі. Рэпрэсіраваны ў 1946. Рэабілітаваны.

**СЯЎРУК Павел Іосіфавіч**, н. у 1892 у в. Сорагі, дзе і пражываў, селянін-аднаасобнік. Асуджаны 5.4.1933 на 10 гадоў ППЛ з высылкай сям'і ў Паўночны край на 3 гады. Рэабілітаваны 11.7.1959.

**ШУБА Іосіф Іларышэнавіч**, н. у 1895 у в. Сорагі, дзе і пражываў, калгаснік. Асуджаны 5.4.1933 на 10 гадоў ППЛ з высылкай сям'і ў Паўночны край на 3 гады. Рэабілітаваны 11.7.1959.

**ШУБА Максім Якаўлевіч**, н. у 1897 у в. Сорагі, дзе і пражываў, калгаснік. Прывогараны 5.4.1933 да ВМП з высылкай сям'і ў Паўночны край на 3 гады і канфіскацыяй маёмаці. Расстраляны (дата неўядома). Рэабілітаваны 11.7.1959.

**ШУБА Сямён Васільевіч**, н. у 1891 у в. Сорагі, дзе і пражываў, селянін-аднаасобнік. Прывогараны 14.2.1938 да ВМП. Расстраляны 13.2.1938 у Мінску. Рэабілітаваны 19.12.1959.

**ЯКАЎЛЕВІЧ Васіль Іосіфавіч**, н. у 1886 у в. Сорагі, дзе і пражываў, калгаснік. Прывогараны



Юрка Лістапад.

5.4.1933 да ВМП з высылкай сям'і ў Паўночны край на 3 гады. Расстраляны (дата неўядома). Рэабілітаваны 11.7.1959.

## СЯРАЖСКІ СЕЛЬСАВЕТ

**АНЦЫПОВІЧ Мікалай Данілавіч**, н. у 1930. Рэабілітаваны ў 1991.

**БАРЫСАВЕЦ Аляксей Іванавіч**, н. у 1889 у в. Бранава, пражываў у в. Паўлаўка, калгаснік. Асуджаны 17.11.1935 на 6 гадоў ППЛ. Памёр у лагеры. Рэабілітаваны 31.10.1968.

**БАРЫСАВЕЦ Павел Іванавіч**, н. у 1911 у в. Бранава, настаўнік. Рэпрэсіраваны ў 1937. Рэабілітаваны.

**ВІШНЕЎСКІ Сяргей Іосіфавіч**, н. у 1913 у г. Лодзь (Польшча), дарожны майстар слуцкага дарожна-эксплуатацыйнага ўчастка № 921. Прывогараны 29.3.1938 да ВМП. Расстраляны 25.4.1938 у Мінску. Рэабілітаваны 17.9.1957.

**КАЗЛОЎСКІ Антон Міхайлавіч**, н. у 1897 у в. Лучнікі, дзе і пражываў, вартавунік. Асуджаны 2.12.1937 на 10 гадоў ППЛ. Рэабілітаваны 30.4.1989.

**КАХАНОВІЧ Дамітрый Тарасавіч**, н. у 1887 у в. Бранавічы, дзе і пражываў, калгаснік. Асуджаны 27.11.1937 на 10 гадоў ППЛ. Рэабілітаваны 26.7.1958.

**КРЫВАДУБСКІ Пётр Іванавіч**, н. у 1897 у в. Бранавічы, дзе і пражываў, экспедытар. Прывогараны 26.9.1938 да ВМП. Расстраляны 7.10.1938 у Мінску. Рэабілітаваны 18.12.1958.

**КУЛЕШ Антон Фёдаравіч**, н. у 1894, калгаснік. Рэпрэсіраваны ў 1937. Рэабілітаваны 11.8.1964.

**КУЛЕШ Іван Мікалаеўіч**, н. у 1915 у в. Лучнікі, дзе і пражываў, электрамеханік. Асуджаны 10.6.1949 на 10 гадоў ППЛ з пазбаўленнем правоў на 3 гады. Рэабілітаваны 3.3.1971.

**ЛІСТАПАД Юрка (Георгій Іванавіч)**, н. у 1897 у в. Баркавічы Слуцкага пав. Закончыў настаўніцкую семінарию (1914), працаўнік настаўнікам на Случчыне. У 1918 у Мінску закончыў 1-я Беларускія педагогічныя курсы, адзначаўся педагогічнай радай курсаў за добрае валоданне беларускай мовай і веданне гісторыі Беларусі. У 1919 працаўнік на мінскіх бела-

рускіх выдавецтвах. Увосень 1919 накіраваны Беларускай школьнай радай Міншчыны школьным інструктарам (рэвідэнтам) на Случчыну, дзе з дапамонгай Андрэя Барабоўскага і іншых актыўісташаў нацыянальнага руху ствараў беларускія школы. Актыўна ўдзельнічаў у працы слуцкіх беларускіх арганізацый («Папараць-кветка» і інш.). З 1921 у Заходній Беларусі, вучыўся на Віленскіх беларускіх настаўніцкіх курсах (адначасова быў іх адказным сакратаром). Пазней інструктар беларускіх школ на Віленшчыне. З лета 1922 у Савецкай Беларусі, у 1923—1925 працаўваў выкладчыкам беларусазнаўства на Слуцкіх агульнаадукацыйных педагогічных курсах. У кастрычніку 1925 арыштаваны ГПУ па адвінавачніні ў антysавецкай дзейнасці па так званай лістападаўскай справе. Асуджаны на 5 гадоў зняволення. У 1927 вызвалены. Летам 1930 зноў арыштаваны. Але праз некалькі месяцаў выйшаў на волю. Каб пазбегнуць наступных арыштаў, у ліпені 1933 перасяліўся ў Ржэй, дзе працаўваў рахункаводам. У кастрычніку таго ж года быў арыштаваны ГПУ па справе «Беларускага нацыянальнага цэнтра» і ў студзені 1934 асуджаны на 8 гадоў ППЛ. 31 сакавіка 1938 прыгавораны «тройкай» да расстрэлу.

**ПРАТАСЕНЯ Сцяпан Рыгоравіч**, н. у 1885 у в. Бранава, дзе і пражываў, калгаснік. Асуджаны 17.11.1935 на 3 гады зняволення. Рэабілітаваны 31.10.1968.

## Гэта не забываецца

### ВЕЗЛІ МУЖЫКОЎ НА ЗЕЮ

Арыштавалі Іvana Вечара ноччу. Калі ўпіхнулі ў «варанок», там ужо сядзелі аднавіскоўцы Павел Кахановіч, Канстанцін Сіньковіч і Ігнат Кунцэвіч, такія ж сляпяне з в. Машчыцы. Усіх чацвярых аўвінавачвалі ў нейкай «контррэвалюцыйнай змове». Судзіла іх у 1930 г. «тройка» — пазасудовы орган, які ўжо набіраўся вопыту рэпрэсій. Усіх чацвярых этапавалі на Далёкі Усход. Вечара і Кахановіча загналі на залаты руднік паблізу г. Зея Хабараўскага краю — у канцлагер.

— Тры гады, — успамінае яго сын Яўген Іванавіч, — ад бацькі не было пісьмаў. А сельскія ўлады на маці, Настасцю Гаўрылаўну, глядзелі з недаверам, адмовілі ва ўступленні ў калгас, пазбавілі ўласнасці. Бедная жанчына вымушана была з сынамі хадзіць па навакольных вёсках і збіраць «кавалкі» — хто што падасць. Старэйши, Яўген, яму ішоў дзесятъ гадоў, пасвіў у в. Пятніцы кароў і карміўся па дварах.

Нарэшце ў сярэдзіне 1933 г. прыйшло

**РУСЕЦКАЯ Таццяна Іванаўна**. Рэпрэсіравана ў 1931. Рэабілітавана ў 1993.

**РУСЕЦКІ Майсей Сямёновіч**. Рэпрэсіраваны ў 1931. Рэабілітаваны ў 1993.

**САВАНОВІЧ Мікалай Пракопавіч**, н. у 1897 у в. Бранавічы, пражываў у пас. Спаскі, брыгадзір-палаўвод. Асуджаны 2.12.1937 на 10 гадоў ППЛ. Рэабілітаваны 11.6.1960.

**САВАНОВІЧ Павел Пятровіч**, н. у 1883 у в. Лучнікі, дзе і пражываў, брыгадзір калгаса. Асуджаны 15.5.1946. Высланы на Урал. Памёр у лагеры ў 1949. Рэабілітаваны 11.5.1963.

**ФЕДАРОВІЧ Адам Іванавіч**, н. у 1871 у в. Лучнікі, пражываў у в. Бранавічы, селянін-аднаасобнік. Прывяротаны 10.9.1937 да ВМП. Расстраляны 17.9.1937 у Слуцку. Рэабілітаваны 28.3.1989.

**ЦІХАМІРАЎ Валянцін Аляксандравіч**, н. у 1945 у в. Лучнікі. Рэабілітаваны.

**ЧУЙКО Фядот Савіч**, н. у 1894 у в. Сорагі, дзе і пражываў, калгаснік. Асуджаны 26.9.1937 на 10 гадоў ППЛ. Рэабілітаваны 12.2.1940.

**ЯРАШЭВІЧ Іван Пракопавіч**, н. у 1882. Рэпрэсіраваны ў снежні 1931. Рэабілітаваны ў ліпені 1992.

**ЯРАШЭВІЧ Сафрон Хірсанавіч**, н. у 1896 у в. Бранавічы, дзе і пражываў, грузчык. Асуджаны 2.12.1937 на 10 гадоў ППЛ. Рэабілітаваны 22.3.1989.

доўгачаканае пісьмо. Бацька паведамляў, што застаўся без зубоў, прасіў-маліў прыслаць хоць кавалачак сала, цыбулі. Маці сабрала пасылку. Цяпер ужо, пасля весткі ад бацькі, на яе сталі па-іншаму глядзець — дазволілі ўступіць у калгас.

— Сустрэўся я з бацькам праз 32 гады, — успамінае Яўген Іванавіч. — У 1962 г., пасля вядомай хрушчоўскай «адлігі». Бацька ў адным з пісьмаў прасіў забраць яго: «Я ўжо стары і слабы, вельмі сумую па сваёй вёсцы, па вас, дарагія сыны, унуку, хачу памерці ў сваёй хаце», — пісаў ён.

Сустрэў мяне знясілены хворы мужчына. У ім я з цяжкасцю пазнаў колішняга маладога, жлавага бацьку. Мы абняліся, расплакаліся. Потым бацька павёў мяне ў ту шахту, дзе ён здабываў золата. Спусціліся ў вузкую сырную нару, па ёй ледзь не на чацвярэньях праніклі ў пячору з мокрымі, заплянсельмі сценамі. Калі я ўявіў сабе, як там бацька гнуў па 14 гадзін у дзень спіну, мне стала не па сабе. Па яго ўспамінах, некаторыя пажылыя

шахцёры ўзімку і начавалі там на скінутых у кутку лахманах. Ахова не баялася, што яны ўцякуць — гэта ўжо былі ледзь жывыя шкілеты. Бацьку пасля адбыцця тэрміну было каля сямідзесяці гадоў, таму ён не адважыўся вяртака дамоў. Набыў хатціну, карову, кавалак зямлі і тым жыў. А рэабілітавалі яго ў 1962 г., пасля вяртання ў родную вёску. Прэзідым Мінскага абласнога суда сваім рашэннем ад 3 лютага таго ж года прызнаў пастанову «тройкі» ў адносінах да І.М.Вечара «пазбаўленай складу злачынства».

— Як адбілася на лёсе вашай сям'і высылка бацькі? — цікаўлюся ў Яўгена Іванавіча.

— Для маці — трагічна. Я ўжо гаварыў, што яе трывы гады не прымалі ў калгас. У май 43-га партызаны забралі ў нас каня. Яўна праглядваўся нейчы данос — маўляў, сям'я «ворага народа», няма чаго цырымоніцца. У той дзень забралі каня і ў нашай суседкі. Яна пайшла ў Чырвонаслабодскі раён, адшукала каня і прывяла назад. Пры сустрэчы расказала маці, што бачыла там і нашага Сіўку. Не раздумваючы, маці адправілася ў няблізкую дарогу. Але дамоў ужо не вярнулася. Пасля вайны я ездзіў у тыя мясціны, гутарыў з людзьмі, і мне сказалі, што партызаны расстрялялі маці, западозрыўшы ў шпіянаў.

А вось як склаўся лёс Яўгена Іванавіча. Служыў да вайны ў Чырвонай Арміі. У канцы чэрвеня 41-га пад Слонімам хадзіў у контратакі на німецкія танкі з бутэлькамі гаручай вадкасці. Вызваліяў Польшчу, пад Бяла-Падляскай быў паранены, пад Кёнігсбергам — кантужаны. Пасля вайны настаўнічаў у сельскіх школах. Жыў у Слуцку. Я.І.Вечар памёр у 1995 г.

М.А.Тычына.

### «ТЭРАРЫСТЫ» З БАНДАРОЎ

Хата Мікалая Дзямідавіча і Антаніны Пятроўны Васілевічай прытулілася на ўскрайку в. Дальнія Бандары. Да гаспадароў мы завіталі ў надзеі атрымаць яшчэ адзін штрых да падзеі, якія адбыліся ў 1930-я гады на Случчыне. У той час бацьку Антаніны Пятроўны — Пятра Іванавіча Трафімовіча — неабぐрунтавана рэпрэсіравалі. Узрост Мікалая Дзямідавіча і Антаніны Пятроўны дазволіў ім шмат чаго запомніць з тых трагічных дзён.

— Жылі мы на адным з хутароў, жыхары якіх пазней і стварылі цяперашнюю в. Дальнія Бандары, — успамінае Антаніна Пятроўна. — У пачатку 1930 г. бацьку як «кулацкага элемента» выслалі, і ніякіх вестак ад яго мы не атрымлівалі. Малады быў, з 1905 г. Не перадаць словамі нашу радасць, калі ў адзін з вечароў 1932 г. бацька нечакана з'явіўся ў хаце. «Тат, татачка вярнуўся!» — кінулася я да яго. А ён абняў мяне, патрымаў на руках і сказаў: «Памёр твой татка, дачушка, чуеш, памёр». Тады я не зразумела яго слоў, усяго чатыры гады мне было, але запомніла іх на ўсё жыццё...

Намнога пазней Антаніна Пятроўна даведалася, што бацьку ўдалося ўцячы з месца высылкі. Ён разумеў, што яго будуть шукак, але не мог не пабачыцца з сям'ёй. А каб маленъкая дачка нікому не прагаварылася, што ён быў дома, і сказаў ёй тыя страшныя слова, якія пазней паўтарала і маці. Колькі часу ён хаваўся, каб піхто яго не бачыў, а потым з вялікай цяжкасцю дабраўся да Ленінграда. Думаў там уладкавацца, а затым забраць да сябе сям'ю.

А.П.Васілевіч працягвала:

— Нікому не пажадаў таго, што было з намі: з сям'ёй раскулачанага. Неўзабаве нас выслелі з хаты, жылі дзе папала. Маму на працу ў калгас не бралі, давялося ёй хадзіць на чыгуночку, на 95-ы кіламетр, грузіць дровы. А што ж было рабіць? У хаце, якую ў нас забралі, ніхто не жыў, у яе ссыпалі зерне. Ужо пасля вайны мы яе выкупілі ў калгасе.

А Пятру Іванавічу затрымацца надоўга ў Ленінградзе не ўдалося, прыйшлося шукаку прытулку ў іншым месцы. Переахаў у Віцебск, уладкаваўся працеваць на вапнавым заводзе, на вывазцы торфу. Але і тут не давялося пажыць, а неўзабаве згінула апошняя надзея на сустрэчу з сям'ёй.

22 лютага 1937 г. П.І.Трафімовіча арыштавалі, а праз месяц па этапе адправілі ў Ленінград. Прыкладна ў гэты ж час былі арыштаваны таксама ўраджэнцы Бандароў браты Яўхім Кандратавіч і Мікіта Кандратавіч Лагуны.

— Сем'і братоў Лагуноў жылі ў адной хаце. Гаспадарка ў іх была добрая, прымалі некалькі кароў, іншую жывёласць мелі. Але ж і працеваці людзі, як кажуць, дай Бог, — прыпамінае Мікалай Дзямідавіч. — Здаец-

ца, у дваццаць дзеятым іх раскулачылі, жанчын з дзецьмі выслалі ў Котлас, а мужчын у іншое месца. Але да 1937 г. ім неяк удалося ўладкавацца ў Ленінградскай вобласці. Яўхім працаўці цесляром у лягасе, а Мікіта, калі не падводзіць памяць, — дырэктарам саўгаса. Таксама жылі без сем'яў...

Паўгода іх трымалі пад следствам: допыты, вочныя стаўкі, турэмныя камеры, зноў допыты... Абвінавачванне ўсім тром было прад'яўлена найцяжэйшае. Вось радкі з дакументаў па справе П.І. Трафімовіча: «...З'яўляючыся ўдзельнікам контэррэвалюцынай арганізацыі, сістэматычна праводзіў контэррэвалюцынную пра- паганду, поўнасцю падзяляў тэрарыстычныя ўстаноўкі, ухваляў падрыхтоўку тэр- актаў над Сталіным і Жданавым». З ма- тэрыялаў следства вынікала, што адным з самых актыўных удзельнікаў контэррэ- влюцынай «арганізацыі» быў Я.К. Лагун. Яго абвінавацілі ў тым, што прапанаваў «членам арганізацыі асабіста ажыццяўіць тэракт», гэта значыць, учыніць забойства Сталіна.

Зразумела, з такім абвінавачваннем на літасць разлічваць нельга было. У адзін і той жа дзень, «тэрарысты» з Бандароў былі прыгавораны да вышэйшай меры пакарання. А затым у адзін і той жа дзень, 4 верасня 1937 г., іх расстралілі ў Ленінградзе. П.І. Трафімовіч пасміротна рэабілітаваны ў 1957 г. У тым жа годзе ў судовым парадку пацверджана неабгрунтаванасць абвінавачвання братоў Лагуноў, якія таксама рэабілітаваны пасміротна.

Такім чынам, ніхто з нашых трох землякоў не быў ні ворагам народа, ні тэрарыстам. Яны загінулі бязвінна, стаўшы ахвярамі беззаконня і тэракту, ахвярамі свайго трагічнага часу, які не павінен паўтарыцца.

А. Жук.

## Я ПАМЯТАЮ ЯГО

Гэта быў вельмі добразычлівы чалавек, які ўмёў радавацца жыщю нават тады, калі яно было не такім ужо і светлым. Платон Паўлавіч Гарбачэўскі быў суседам і сябрам нашай сям'і. Жыў бедна, у невялікай хаціне, абсаджанай ліпамі і вязамі яшчэ яго продкамі. Крыху цясяльрыў, дапамагаў людзям рамантаваць жыллё, па-майстэрску плёў лапці з ліпавага лыку. Яго гонар — глыбокі калодзеж, зроблены самім гаспа-

даром з дубовых плашак. Блізкія суседзі, вяскоўцы, што жылі наводдаль, проста прахожыя бралі ваду з калодзежа і дзякавалі дзядзьку Платону за яе сцюдёнасць і чысціню.

Трывожны быў тады час. «Ворагам на- рода» мог аказацца кожны, хто не выказаў пахвалы ў адрас Сталіна, не здаў у тэрмін падатак. Па хлуслівым даносе чалавек прападаў без вестак. Асабліва пра- следваліся так званыя былыя кулакі, веруючыя і сяляне-аднаасобнікі, якія не ішлі ў калгас па сваіх рэлігійных перакана- ниях. Сем'яў аднаасобнікаў было ў в. Со- рагі каля трыццаці. У ліку іх і наша. Непас- сильныя падаткі і іншыя розныя абклады- данні даводзілі да разарэння. Акрамя гра- шовага падатку, здачи зерня і бульбы па- трэбна было здаваць сала, мяса, малако, яйкі і многія іншыя прадукты. Падаткам аб- кладваліся нават фруктовыя дрэвы. На ўсе віды гэтых абкладанняў устанаўліваўся пэўны тэрмін выканання. Парушэнне тэрмінаў давала падставу прышыць ярлык «ворага народа».

Некалькі разоў упаўнаважаныя ноччу ўрываліся ў нашу хату. Патрабавалі ху- ценька паказаць квітанцы, звязалі, ці няма пратэрміноўкі. Бацька працаўаў суткамі, каб своечасова выканаць усе абкладанні. Расказваць, хто быў ноччу і аб чым пытаў, забаранялася. Людзі аб гэтым ведалі, і амаль ніхто ні аб чым не пытаў. Сяляне страшна баяліся начыні, у асобных сем'ях пачаргова дзяжурылі каля акна. «Чорны воран» з патушанымі фарамі павольна, бышчам здань, рухаўся па цёмнай вясковой вуліцы. Калі мінаў хату, людзі хрысціліся.

У адну з такіх начыні, здаецца, у 1936 г., «воран» прыпыніўся насупраць хаты Гарбачэўскага. Тры чалавекі ў вайсковай форме ўвайшлі ў двор. Начную цішыню раптам парушыў моцны стук у акно і дзвёры. Праз мінуту ў кузай упіхнулі чалавека. Дзверцы зачыніліся, і машина знікла ў цемры. А раніцою людзі шэптам гаварылі: арыштавалі і павезлі Платона. І задавалі пытанне: за што? Паговорвалі, што бышчам бы ён служыў калісці ў гусарскім войску.

Суд над арыштаванымі вяршыўся не- падалёку ад в. Сорагі ў лясным масіве Смурашчына...

Мы захоўваем у сэрцы памяць аб гэ- тых бязвінна загінуўшых людзяx.

С. Шуба.

## **Савецка-фінляндская вайна 1939—1940 гг.**

Ва ўмовах 2-й сусветной вайны і ўзмацнення пагрозы фашистскай агрэсіі Савецкі ўрад неаднойчы спрабаваў палешышць адносіны з Фінляндыйяй. Аднак Фінляндыйя пад уплывам Англіі, Францыі, ЗША і фашистскай Германіі адхіліла прапанаваны Савецкім Саюзам дагавор аб узаемадапамозе і савецкія прапановы адсунуць на заход граніцу на Карэльскім перашыйку ў абмен на ўдвай большую тэрыторыю ў Паўночнай Карэліі. Фінляндыйя ўзмацніла работы па ўмацаванні так званай лініі Манергейма, сканцэнтравала на савецкай граніцы да 15 пяхотных дывізій. Пяхоту падтымлівалі 29 караблёў і 270 самалётаў. 30.11.1939 г. пачаліся ваенныя дзеянні. Савецкае камандаванне на фронце працягам 1500 км ад Баранцева мора да Фінскага заліва разгарнула 14-ю, 9-ю, 8-ю і 7-ю арміі. Галоўны ўдар наносіўся па Карэльскім перашыйку. 11—13.2.1940 г. савецкія войскі прарвалі абарону па лініі Манергейма. У ноч на 4 сакавіка па лёдзе Фінскага заліва абышлі і абкружиły г. Выбарг і рушылі да Хельсинкі. Гэта вымусіла ўрад Фінляндыйі прасіць міру.

## **Ураджэнцы Случчыны, якія загінулі ў час савецка-фінляндской вайны 1939—1940 гг.**

### **ГОРАД СЛУЦК**

**БАНДУРА Афанасій Аляксандравіч**, мал. палітрук, загінуў 23.2.1940.

**БАРАДЗІН Іван Пятровіч**, рад., прapaў без вестак 27.12.1939.

**БАРОДЗІЧ Мікалай Сямёновіч**, прapaў без вестак.

**ГЕСІК Бер Эльвіч**, н. у 1916, рад., загінуў 20.12.1939.

**КАРНЕВІЧ** Лаурэнцій Нічыпаравіч, н. у 1912, загінуў у 1939.

**КАРОЛЬ Фёдар Ануфрыевіч**, н. у 1907, прapaў без вестак 25.12.1939.

**КАРПЯЛЕНЯ Іван Фёдаравіч**, загінуў 25.12.1939.

**ЛЯВОНЧЫК Адам Паўлавіч**, рад., загінуў у верасні 1939.

**МЕЛЬNIK Шолам Гершавіч**, н. у 1919, лейт., прapaў без вестак.

**МЕНДЗЯЛЕВІЧ Герман Лейбавіч**, н. у 1912, рад., памёр ад ран 25.3.1940.

12.3.1940 г. у Москве быў падпісаны савецка-фінляндскі мірны дагавор. Фінляндия адсунула на Карэльскім перашыйку граніцу на 150 км ад Ленінграда, уступіла СССР шэраг астравоў у Фінскім заліве, частку тэрыторыі на паўднёвых берегах Сярэдні і Рабочы ў Баранцевым моры, пепрадала ў арэнду паўднёвую частку Баранцева мора. Дагавор забяспечваў абарону Ленінграда і Мурманскай чыгункі, гарантаваў незалежнасць Фінляндыйі.

Вайна працягвалася 105 дзён. У ходзе яе Чырвоная армія атрымала вогні ў ўмацаванага раёна ва ўмовах суроўай і снежнай зімы. Набыты баявы вогні садзейнічаў далейшаму развіццю тактыкі і аператыўнага майстэрства савецкіх Узброенных Сіл, паляпшэнню арганізацыйнай структуры войскаў, зброі і ваеннаі тэхнікі, удасканальванню кіравання войскамі і іх баявой падрыхтоўкі.

Удалося ўстанавіць прозвішчы нязначнай часткі воінаў-землякоў, якія загінулі ў гэтай вайне.

**МИRONЧЫК Гаўрыла Сямёновіч**, рад., прapaў без вестак у верасні 1940.

### **АКЦЯБРСКІ СЕЛЬСАВЕТ**

#### **ВЁСКА ЕЎЛЧЫ**

**БАРОДЗІЧ Мікалай Сямёновіч**, прapaў без вестак.

**ВАСІЛЕНКА Аляксандар Гаўрылавіч**, загінуў у 1939.

**ГУРБО Фрол Данілавіч**, н. у 1903, прapaў без вестак у 1940.

**ШЫШКО Макар Давыдавіч**, н. у 1910, прapaў без вестак у 1939.

### **АМГОВІЦКІ СЕЛЬСАВЕТ**

#### **ВЁСКА КАЛІТА**

**БЫЛІНКА Палікарп Мікалаевіч**, н. у 1910, загінуў у 1939.



В.В.Шуманскі.



Я.П.Палазнік.



Т.Л.Дубіна.



М.І.Галець.

### ВЁСКА СЛЮКА

**МІСКЕВІЧ** Мікалай Дэмітрыевіч, н. у 1904, загінуў у 1939.

### БОКШЫЦКІ СЕЛЬСАВЕТ

#### ВЁСКА ВАСЛІНКІ

**ЛЯВОНЧЫК** Адам Паўлавіч, н. у 1909, загінуў у верасні 1939.

#### ВЁСКА ГАРАДЗІШЧА

**ШУМАНСКІ** Васіль Васільевіч, н. у 1914, прапаў без вестак у 1939.

#### ВЁСКА КУХТЫ

**ПАЛАЗНІК** Якаў Пятровіч, н. у 1911, загінуў у сакавіку 1940.

#### ВЁСКА МІХЕЙКІ

**ВАЙЦАХОВІЧ** Мікалай Андрэевіч, н. у 1918, загінуў у 1940.

**ШЫЛОВІЧ** Іван Сцяпанавіч, н. у 1907, загінуў у 1940.

### ВЁСКА ПРОШЧЫЦЫ

**БАРТОШЫК** Серафім Апанасавіч, н. у 1905, загінуў у 1939.

### ВЯСЕЙСКІ СЕЛЬСАВЕТ

#### ВЁСКА КРАСНАЕ СЯЛО

**КАЛЕДЗІЧ** Максім Кірылавіч, н. у 1905, загінуў у 1939.

#### ВЁСКА МЯЛЕШКІ

**СЫЦЬКО** Васіль Андрэевіч, н. у 1904, загінуў у 1939.

#### ВЁСКА ПАПОЎЦЫ

**ЗАХАРЭВІЧ** Нікадзім Максімавіч, н. у 1914, загінуў у 1939.

**ПАЛЯЩЧУК** Іван Сямёновіч, н. у 1902, загінуў у 1939.

### ГРЭСКІ СЕЛЬСАВЕТ

#### ВЁСКА ГРЭСК

**АСТРОЎСКІ** Раман Цімафеевіч, н. у 1902, загінуў у 1939.

#### ВЁСКА МАРОЗЫ

**ДУШЭЎСКІ** Іосіф Сцяпанавіч, н. у 1919, загінуў у 1941.

#### ВЁСКА ШВЯДЫ

**ВІТКА** Анатолій Пятровіч, н. у 1902, загінуў у 1939.

#### ВЁСКА ШЫШЧЫЦЫ

**БЕНЕШ** Міхайл Іванавіч, н. у 1903, загінуў у 1939.

**ПІСАРЫК** Несцер Цімафеевіч, н. у 1903, загінуў у 1939.

### ІСЕРНСКІ СЕЛЬСАВЕТ

#### ВЁСКА ІСЕРНА

**ДУБІНА** Трафім Ляўоньевіч, н. у 1906, загінуў у 1939.

**ТАГІЛЬ** Максім Фёдаравіч, н. у 1914, загінуў у 1939.

### КАЗЛОВІЦКІ СЕЛЬСАВЕТ

#### ВЁСКА ВЯЛІКАЯ СЛІВА

**КУРДЗЮК** Фёдар Прохаравіч, н. у 1907, памёр ад ран у 1940.

## Ураджэнцы Случчыны, якія загінулі ў час савецка-фінляндской вайны

ЧЫЖЫК Аляксандар Яўсеевіч, н. у 1906, загінуў у 1939.

### ВЁСКА КАЗЛОВІЧЫ

ВАСЛЕВІЧ Георгій Данілавіч, н. у 1908, загінуў у 1940.

ГАЛЕЦ Міна Ігнатавіч, н. у 1905, загінуў у 1940.

ЖЫВАГЛОС Дэмітрый Майсеевіч, н. у 1907, загінуў у 1940.

КУЛЕШ Констанцін Іванавіч, н. у 1914, загінуў у 1940.

СІНЯГУБ Нічыпар Максімавіч, н. у 1908, загінуў у 1940.



Ф.І.Тагановіч.

### ВЁСКА ЛЕСУНЫ

КАЛЯДКА Андрэй Адамавіч, н. у 1905, загінуў у 1939.

### КІРАЎСКІ СЕЛЬСАВЕТ

#### ВЁСКА АГАРОДНІКІ

ГУР Нічыпар Мікітавіч, загінуў у 1940.

#### ВЁСКА ІВАНСКІЯ АГАРОДНІКІ

МУРАШКА Дэмітрый Васільевіч, н. у 1912, загінуў у 1940.

ХАЦЬКО Пётр Фаміч, н. у 1911, загінуў у 1940.

ЧЫПУРКА Васіль Антонавіч, н. у 1905, загінуў у 1940.

ЧЫПУРКА Мікалай Дзям'янавіч, н. у 1901.

#### ВЁСКА ІВАНЬ

НОВІК Цімафеў Рыгоравіч, н. у 1905.

#### ВЁСКА ПГРАЁВА

СУЧОК Фёдар Федасеевіч, н. у 1906.

#### ВЁСКА КІРАВА

КАРАНЕВІЧ Лаўрэн Нічыпавіч, н. у 1912, загінуў у 1939.

МІХNЮК Міхаіл Агафонавіч, н. у 1899.

МЯЛЕШКА Міхаіл Сямёновіч, н. у 1906.

#### ВЁСКА КЛЯПЧАНЫ

ГУР Аляксей Ягоравіч, н. у 1919, загінуў у 1940.

ЛЯСУН Іван Лявонцьевіч, н. у 1906, загінуў у 1940.

САРАГАВЕЦ Гаўрыла Васільевіч, н. у 1918, загінуў у 1940.

САРАГАВЕЦ Іван Васільевіч, працаў без вес-  
так у 1940.

САРАГАВЕЦ Лаўрэнцій Пятровіч, н. у 1905, загінуў у 1940.

ВЁСКА ЛЯСИЩА

ГРАЧОК Уладзімір Раманавіч, н. у 1913, загінуў у 1939.

### ВЁСКА МАГЛЫШЫ

ПЕТРАКОЎ Фёдар Іванавіч, н. у 1906, працаў без вестак.

### ЛЕНІНСКІ СЕЛЬСАВЕТ

#### ВЁСКА ЛЕНІНА

РАЦЬКО Фёдар, н. у 1910, загінуў у 1939.

СКРУНДЗІК Сяшан Андрэевіч, н. у 1904, па-  
мёр ад ран у 1939.

#### ВЁСКА НЯВЯЗЦЫ

ГУРБО Флор Данілавіч, н. у 1907, загінуў у 1939.

ГУЦЬКО Рыгор Пятровіч, н. у 1906, загінуў у 1939.

САДАЎНІЧЫ Піліп Міхайлівіч, н. у 1904, загінуў у 1939.

#### ВЁСКА ПАДЛЭССЕ

ЛЕМЕШ Міхаіл Іларыёнавіч, загінуў у 1939.

#### ВЁСКА УЛЬЯНАЎКА

ВАЙТОВІЧ Іван Нічыпавіч, н. у 1911, загінуў у 1939.

КАРПЯЛЕНЯ Іван Фёдаравіч, загінуў у 1939.

### МАЯЦКІ СЕЛЬСАВЕТ

#### ВЁСКА КЛЕШАВА

СЫЦЬКО Павел Іванавіч, н. у 1908, загінуў у 1939.

#### ВЁСКА ЛЕТКАЎШЧЫНА

ТАГАНОВІЧ Фёдар Іванавіч, н. у 1901, загінуў у 1939.

#### ВЁСКА МАЯК

ГАНЧАРЫК Парfen Прохаравіч, н. у 1906, загінуў у 1939.

ХРАМЦЭВІЧ Фёдар Дзянісавіч, н. у 1906, загінуў у 1939.



М.М. Караленка.



С.І. Тоўкач.

#### ВЁСКА МУСІЧЫ

**КАРАЛЕНКА** Міхайл Міхайлавіч, н. у 1900, загінуў у 1939.

**ТОЎКАЧ** Сяргей Ільіч, н. у 1909, загінуў у 1939.

**ХЛЕБКА** Мікалай Аляксеевіч, н. у 1895, загінуў у 1939.

#### ПОКРАШАЎСКІ СЕЛЬСАВЕТ

##### ВЁСКА АНУФРАВІЧЫ

**НЯМКОВІЧ** Міхайл Пятровіч, н. у 1909, загінуў у 1940.

##### ВЁСКА ВЫНІСЦЫ

**КУДЗЕЛКА** Андрэй Пятровіч, н. у 1915, памёр у палоне ў 1939.

##### ВЁСКА ЗАМОСЦЕ

**ЛЕШЧАНКА** Адам Іпалітавіч, н. у 1904, загінуў у 1939 у палоне.

**ЛЕШЧАНКА** Вікенцій Адамавіч, н. у 1913, загінуў у 1940.

**ТАРАСЕВІЧ** Сцяпан Іпалітавіч, н. у 1915, загінуў у 1940.

##### ВЁСКА ПОКРАШАВА

**ШЧАРБІЦКІ** Вікенцій Браніслававіч, н. у 1920, загінуў у 1939.

#### РАЧКАВІЦКІ СЕЛЬСАВЕТ

##### ВЁСКА БЯЛЕВІЧЫ

**КАЛЯДА** Ануфрый Фёдаравіч, загінуў у 1940.

**КОЎЧУР** Мітрык Рыгоравіч, н. у 1909, загінуў у 1939.

**ПРАКАПОВІЧ** Канстанцін Міхайлавіч, н. у 1903, загінуў у 1939.

**ПРАКАПОВІЧ** Мікалай Ігнатавіч, н. у 1909, загінуў у 1939.

**ПРАКАПОВІЧ** Сава Сцяпанавіч, н. у 1907, загінуў у 1939.

**СУХАН** Самсон Максімавіч, н. у 1901, загінуў у 1939.

#### ВЁСКА ЛЯДНА

**БАРЫСЕВІЧ** Уладзімір Сямёновіч, н. у 1911, загінуў у 1939.

**БОРДАК** Мікалай Міхайлавіч, загінуў у 1939.

**КАЛАЦКІ** Аляксандар Сяргеевіч, н. у 1914, загінуў у 1939.

**КАРОЛЬ** Рыгор Лук'янавіч, н. у 1913, загінуў у 1939.

**КАРОЛЬ** Фёдар Ануфрыевіч, н. у 1907, загінуў у 1939.

**МАКАЕД** Міхайл Ціханавіч, загінуў у 1939.

**САЛАНОВІЧ** Уладзімір Сяргеевіч, н. у 1910, загінуў у 1939.

#### ВЁСКА МАЛЫШЭВІЧЫ

**КАЛАЦКІ** Аляксандар Сяргеевіч, н. у 1904.

**КУХІЦКІ** Захар Цімафеевіч, н. у 1904.

**ШМАК** Міхайл Іванавіч, н. у 1915.

**ЯКУБОВІЧ** Аляксандар Цімафеевіч, н. у 1903.

#### ВЁСКА НОВЫЯ РАЧКАВІЧЫ

**ВАСІЛЕНКА** Аляксандар Гаўрылавіч.

**ДЗЯМЧУК** Мікалай Паўлавіч, н. у 1910.

**САНЮКЕВІЧ** Іван Міхайлавіч.

**ШЫРЫН** Аляксандар Іванавіч, н. у 1910.

#### ВЁСКА РАЧКАВІЧЫ

**ЗІНЬКЕВІЧ** Мікалай Данілавіч, н. у 1908.

**НАВІЦКІ** Павел Міхайлавіч, н. у 1908.

#### ВЁСКА ПЯТНІЦЫ

**ПЯТРОЎ** Васіль Іванавіч, н. у 1915, загінуў у 1939.

#### ВЁСКА ТАНЕЖЫЦЫ

**ВАЛАДКОВІЧ** Якаў Паўлавіч, н. у 1902.

**ВЕЧАР** Аляксандар Аланасавіч, н. у 1908.

**ВЕЧАР** Іван Аланасавіч, н. у 1905.

**СТАТКЕВІЧ** Іван Сцяпанавіч, н. у 1908, загінуў у 1940.

**СТАТКЕВІЧ** Павел Сцяпанавіч, н. у 1918.

**СТАТКЕВІЧ** Рыгор Сцяпанавіч, н. у 1904.

**СЯЧКО** Аляксандар Васільевіч, н. у 1904.

#### ВЁСКА ЧАПЛІЧЫ

**ВЯРШЭНЯ** Мікалай Сцяпанавіч, н. у 1896, загінуў у 1940.

## Ураджэнцы Случчыны, якія загінулі ў час савецка-фінляндской вайны

**ВЯРШЭНЯ** Уладзімір Іванавіч, н. у 1909, загінуў у 1940.

**ПАЛХОЎСКІ** Антон Іванавіч, н. у 1901, загінуў у 1940.

**УСОВІЧ** Уладзімір Піліпавіч, н. у 1926, загінуў у 1940.

**ФЯДЗЮШКА** Цімафей Сямёнаўіч, н. у 1903, загінуў у 1940.



I.B. Макарэвіч.



M.K. Бабінскі.

### ПАСЁЛАК ЧАПЛЧЫ

**ПЯТРОЎСКІ** Уладзімір Антонавіч, н. у 1914, загінуў у 1940.

### СОРАГСКІ СЕЛЬСАВЕТ

#### ВЁСКА КРУГЛАЕ

**БАНДУРА** Афанасій Аляксеевіч, н. у 1914, загінуў у 1940.



I.B. Кашукевіч.



M.A. Крот.

#### ВЁСКА СОРАГІ

**КАПЦЭВІЧ** Аляксандар Васільевіч, н. у 1909, загінуў у 1940.

**МАСАКОЎСКІ** Іван Сямёнаўіч, н. у 1914, загінуў у 1939.

**ПАРХІМОВІЧ** Пётр Якаўлевіч, н. у 1910, загінуў у 1939.

**ТАРАСЕВІЧ** Фёдар Васільевіч, н. у 1906, загінуў у 1940.

**ЦІШКЕВІЧ** Аляксандар Іосіфавіч, н. у 1908, загінуў у 1939.



A.F. Шпакоўскі.



M.Y. Астапчык.

### СЯРАЖСКІ СЕЛЬСАВЕТ


#### ВЁСКА БРАНАВІЧЫ

**КРЫВАДУБСКІ** Іван Парфір'евіч, н. у 1915, загінуў у 1940.

**КРЫВАДУБСКІ** Сцяпан Карнеевіч, н. у 1906, загінуў у 1940.

**МАКАРЭВІЧ** Іван Васільевіч, н. у 1901, загінуў у 1940.

**МАКАРЭВІЧ** Міхайл Хірсанавіч, н. у 1909, загінуў у 1940.



Г.Я. Чуйко.

#### ВЁСКА ВАРКАВІЧЫ

**БАБІНСКІ** Міхайл Кірылавіч, н. у 1912, загінуў у 1939.

**ВАЛЕТКА** Аляксей Цярэнцьевіч, н. у 1910, загінуў у 1939.

**КАСЦЮКЕВІЧ** Іван Васільевіч, н. у 1910, загінуў у 1939.

**САВАНОВІЧ** Іван Васільевіч, н. у 1920, працаў без вестак у 1940.

### ВЁСКА ЛУЧНІКІ

**ДАНІЛОВІЧ** Іван Піліпавіч, н. у 1906, загінуў у 1940.

**КРОТ** Міхаіл Аляксеевіч, н. у 1913, загінуў у 1940.

**ЛІСТАПАД** Іван Савіч, н. у 1910, загінуў у 1939.

**ШПАКОЎСКІ** Андрэй Фёдаравіч, н. у 1905, загінуў у 1940.

**ВЁСКА ПАДЛІПЦЫ**

**АСТАПЧЫК** Мікалай Якаўлевіч, н. у 1906, пра- паў без вестак у 1940.

**КОЎШ** Павел Міхайлавіч, н. у 1914, загінуў у 1940.

**ВЁСКА СЯРАГІ**

**ГРЫЦКЕВІЧ** Васіль Карнеевіч, н. у 1920, пра- паў без вестак у 1940.

**ПРАКАПОВІЧ** Іван Андрэевіч, н. у 1913, загінуў у 1940.

**ЧУЙКО** Гаўрыла Яўхімавіч, н. у 1907, загінуў у 1940.

# 1941

# 1945

## ІШЛА ВАЙНА НАРОДНАЯ

Вайна, пачатая 22 чэрвяня 1941 г. фашисцкай Германіяй супраць Савецкага Саюза, стала суровым выпрабаваннем для нашага народа, у тым ліку і для жыхароў Случчыны.

Палітычнае і ваеннае кіраўніцтва Германіі, кіруючыся авантурыстычнай дактрынай «маланкавай вайны», разлічвала магутнымі рассякаючымі ўдарамі буйных танковых і матарызаваных сіл акружыць і знішчыць галоўныя сілы Чырвонай арміі, выйсці на лінію Архангельск—Волга і за 1,5—2 месяцы пераможна закончыць вайну.

На тэрыторыі Беларусі наступала буйнейшая нямецкая група армій «Цэнтр» у складзе 4-й і 9-й палявых армій, 2-й і 3-й танковых груп; усяго 50 дывізій, у тым ліку 15 танковых і матарызаваных, 2 матарызаваныя брыгады. Яе падтрымліваў 2-і паветраны флот — 1,6 тыс. баявых самалётаў.

Случане даведаліся пра пачатак вайны ў 12 гадзін 22 чэрвяня 1941 г. з выступлення па радыё намесніка старшыні СНК, наркома замежных спраў СССР В.М. Молатава.

Згодна з пастановай ЦК КП(б)Б ад 22 чэрвяня 1941 г. «Аб задачах і мерапрыемствах у сувязі з выступленнем па радыё намесніка старшыні СНК СССР В.М. Молатава» ў горадзе і раёне былі прыняты тэрміновыя заходы

на пераводзе жыцця на ваенны лад. На ўсіх прадпрыемствах, ва ўстановах, у сельсаветах, калгасах, МТС былі праведзены мітынгі і сходы, на якіх працоўныя выказвалі гнёў і абурэнне ў сувязі з вераломнім парушэннем Германіяй пакта аб ненападзенні, упэўненасць у хуткім разгроме агрэсара.

Пачынаючы з 23 чэрвяня ў горадзе і раёне пачалася мабілізацыя ваеннаабавязаных. Але завяршыць яе, як і іншыя мерапрыемствы па перабудове народнай гаспадаркі на ваенны лад, з-за хуткага прасоўвання варожых войскаў поўнасцю не ўдалося.

Пачатак ваенных дзеянняў на тэрыторыі Беларусі для войскаў Заходняй Асобай ваеннай акругі (з 22 чэрвяня 1941 г. Заходняга фронту) разгортваўся трагічна. Ведучы абарончы баі, яны пад націскам колькасна перавышаючых сіл праціўніка (на асноўных напрамках гітлераўцы стварылі трайную, а ў некаторых месцах пяцікратную перавагу) вымушшаны былі адступаць. Абарона насыла ачаговыя харктар. Часці прыкрыцця ўступалі ў бой разрознена і неарганізавана. Паблізу напрамкаў галоўных удараў ворага не было моцных рэзерваў. Адсутнасць суцэльнага фронту давала магчымасць танковым і матарызаваным злучэнням гітлераўцаў абыходзіць вузлы супраціўлення



Помнік каля в. Кучына на брацкай магіле воінаў 14-га механізаванага корпуса, якія загінулі ў чэрвені 1941 г.

нашых войскаў і наносіць ім удары ў флангі і з тылу. У выніку гэтага часці і злучэнні Чырвонай арміі ў шэрагу вышадкаў вымушаны былі змагацца ў акружэнні ці адыходзіць на ўсход.

Слуцка-Бабруйскі напрамак прыкрывала 4-я армія Захоўняя фронту, якой камандаваў генерал-маёр А.А. Карабкоў. Але яна ўжо ў прыгранічных баях панесла цяжкія страты і яе чатыры абяскроўленыя дывізіі з баямі адыходзілі да Слуцка.

Гітлераўскае камандаванне, улічваючы важнае стратэгічнае значэнне Слуцка-Бабруйскага напрамку, сканцэнтравала тут 6 матарызаваных і 4 танковыя дывізіі 2-й танкавай групы генерала Г.Гудэрыяна, якія імкліваўся да Слуцка. Горад абаранялі абыssіленыя злучэнні 4-й арміі: 6-я і 42-я стралковыя дывізіі, з паўночнага

захаду часці 55-й стралковай дывізіі. Але ўтрымаць Слуцк і раён ад наступаючых варожых танкаў без моцнай супрацьтанкавай абароны пры адсутнасці супрацьтанкавых сродкаў і ўзбраення было немагчыма. Толькі на бліжніх подступах да Слуцка 26 чэрвеня 1941 г. праціўніка змог спыніць мотастралковы полк 30-й танкавай дывізіі палкоўніка С.І. Багданава.

Да 2 гадзін 26 чэрвеня камандны пункт 4-й арміі быў разгорнуты ў Гулевічах. Камендант Слуцкага ўмацаванага раёна палкоўнік Дзянісаў дакладваў, што ў яго распараждэнне перададзены дзве роты і батарэя, якія аховувалі ваенныя гарадкі і склады 55-й дывізіі. У горадзе, па яго словах, ходзяць чуткі, што хутка ў горад уступаць немцы. Мясцовыя ўлады часткова эвакуіраваліся, а часткова знішчаюць дзяржаўную маёmacць. Многія жыхары горада, а таксама сем'і каманднага састаўу Слуцкага гарнізона адыходзяць ля самі да Мазыра. З учарашняга вечара паўсядніца начальнікі пачаліся пажары.

Былы начальнік штаба 4-й арміі генерал-палкоўнік Л.М. Сандалаў успамінае: «Когда колонна штаба армии следовала через Слуцк, город был охвачен пожарами. Тысячи людей вместе с табунами лошадей и гуртами скота спешили к переправе через реку Случь. С чердаков домов вели стрельбу пробравшиеся в город диверсанты... Оборона на реке Случь была очень ненадежна.

Чтобы усилить ее, сделать противотанковой, Коробков приказал полковнику Тутаринову<sup>1</sup> выставить на западной окраине Слуцка, у шоссейного и железнодорожного мостов, два отряда механизированного корпуса. Остатки 30-й танковой дивизии во главе с полковником Богдановым отводились во второй эшелон за Слуцк и должны были седлать Варшавское шоссе в восьми километрах восточнее города. Туда же Ту-

<sup>1</sup>Палкоўнік І.В. Тутарынаў — начальнік штаба 14-га механізаванага корпуса.



Будынкі ў Слуцку, разбураныя нямецка-фашысцкімі захопнікамі ў чэрвень 1941 г.

таринов направил батальон пехоты, сформированный из военнослужащих, отбившихся от своих частей...

В течение дня фашистские танковые дивизии при поддержке авиации несколько раз атаковали нас в районе Слуцка, но захватить город и прорваться через реку Случь не смогли. К 18 часам большие потери в танках принудили противника прекратить атаки. Это было достигнуто прежде всего благодаря героизму и самоотверженности отрядов механизированного корпуса, возглавляемых лично Иваном Васильевичем Тутариновым. Немаловажную роль сыграли и заграждения, сооруженные под руководством полковника Прошлякова<sup>1</sup>.

В ночь на 27 июня 24-й моторизованный корпус группы Гудериана захватил северную часть Слуцка и военные городки...

С утра 27 июня противник сбил наши войска севернее и южнее Слуцка, потеснил их восточнее реки Случь и полностью овладел городом»<sup>2</sup>.

Такім чынам, абарона пад Слуцкам, нягледзячы на прыцягненне 161-та

запаснога палка і спробы выкарыстаць там рэшткі старога ўмацаванага раёна, аказалася неэфектыўнай. Пасля заходу Слуцка 3-я нямецкая танковая дывізія генерала Модэля рушыла на Бабруйск. Услед за ёй па Варшаўскай шашы праз Слуцк з разрывам у суткі прайшлі яшчэ тры дывізіі 24-га танковага корпуса 2-й танковай групы Гудэрыяна. На Случчыне ўстанавіліся змрочныя часы фашысцкай акупацыі.

У горадзе і на акупіраванай тэрыторыі раёна, як і на ўсёй захопленай тэрыторыі рэспублікі, гітлераўцы ўстановілі жорсткі акупацыйны рэжым. Асноўныя яго сэнс зводзіўся да таго, каб самымі бязлітаснымі сродкамі і мерамі не дапусціць супраціўлення нашага народа, фізічна знишчыць значную частку насельніцтва краіны, а астатніх ператварыць у паслухмяных рабоў.

Яшчэ задоўга да агрэсіі верхаводы Трэцяга рэйха адобраў распрацаваны гітлераўскім апаратам план падзелу захопленай тэрыторыі. Восенню 1941 г. падзел часова акупіраванай Беларусі быў у асноўным завершаны. Яе этнографічна цэласную тэрыторию за-

<sup>1</sup>А.І.Прашлякоў — армейскі інжынер.

<sup>2</sup>Сандалов Л.М. Пережитое. М., 1966. С. 146—151.

хопнікі гвалтоўна парэзалі на часткі, груба парушыўшы пры гэтым гісторычна склаўшуюся супольнасць тэрыторыі, мовы, культуры беларускага народа. Тэрыторыю рэспублікі па лініі Палац — Барысаў на ўсходзе, Старыя Дарогі — возера Чырвонае на поўдні, па р. Зальвянка і ўсходнім узлессі Белавежскай пушчы на захадзе вылучылі ў генеральную акругу «Беларутэнія», у склад якой была ўключаны Случчына. Плошча генеральнай акругі склаляла толькі чвэрць тэрыторыі Беларусі з насельніцтвам 3 138 256 чалавек (па стане на 4 снежня 1941 г.). Паўднёвыя раёны Гомельскай, Палескай, Пінскай, частка Брэсцкай абласцей былі ўключаны ў рэйхскамісарыят «Украіна». Беластоцкая вобласць, паўночная раёны Брэсцкай і частка Баранавіцкай абласцей адышлі да акругі «Беласток», якая далучалася да Усходняй Прусіі. Частку Ашмянскага, Свірскага, Відзаўскага, Астраўецкага, Смаргонскага і Пастаўскага раёнаў далучылі да генеральнай акругі «Літва». Віцебскую, Магілёўскую, большую частку Гомельскай і ўсходняй раёны Мінскай абласцей аднеслі да зоны армейскага тылу групы армій «Цэнтр».

Для ўзмацнення акупацыйнага рэжыму на тэрыторыі Беларусі, у тым ліку і на Случчыне, былі створаны айнзатцкаманды, зондэркаманды, тайная палявая паліцыя (ГФП), паліцыя бяспекі і СД, жандармерыя, фельдкамендатуры, ортскамендатуры і іншыя карнія органы.

Для больш эфектыўнага ажыццяўлення сваёй злачыннай палітыкі акупанты спрабавалі заручыцца падтрымкай мясцовага насельніцтва. Для надання бачнасці мясцовага самакіравання яны стварылі марыянетачную «мясцовую» ўладу — раёныя, валасныя управы, у кожнай вёсцы прызначылі старастаў.

Да верасня 1942 г. у Слуцку быў створаны павет, у склад якога ўваходзілі г. Слуцк і Слуцкі раён у складзе 20 валасцей.

У верасні 1942 г. гітлераўцы стварылі слуцкую акругу — гебітскамісарыят, у якую ўваходзілі Слуцкі, Грэскі, Старадарожскі, Любанскі, Старобінскі, Вызnenскі і Капыльскі паветы. Кіраўніцтва акругай ажыццяўлялі гебітскамісар Карл і яго намеснік Клюге.

Гебітскамісарыят складаўся з аддзелаў: прапаганды, працы, фінансаў, прамысловасці, аўтатранспартнага, забеспечэння нямецкага насельніцтва, цэнтральнага гандлёвага таварыства.

Галоўнай задачай аддзела прапаганды з'яўлялася абалваньванне людзей. У яго распараджэнні знаходзіліся група прапагандыстаў, радыёузел, рэдакцыя «Газэты Случчыны», кіно, так званая тэатральная трупа.

Аддзел працы вёў улік працаздольных жыхароў, займаўся камплектаваннем рабочай сілы для прадпрыемстваў і ўстаноў, вярбоўкай людзей у паліцыю. У яго падпарадкованні знаходзілася рамесная сталлярная школа, у якую прымусова было набрана 60 падлеткаў, і г. д. Але асноўным абавязкам гэтага аддзела з'яўлялася адпраўка працаздольных жыхароў на катаржныя работы ў Германію. Праз гэты аддзел працы было вывезена ў Нямеччыну 4500 чалавек.

Фінансавы аддзел займаўся выключна выкалачваннем з жыхароў шматлікіх падаткаў. Цэнтральнае гандлёвае таварыства знаходзілася пад непасрэдным кіраўніцтвам гебітскамісара Карла, а ўзначальваў яго былы начальнік Слуцкай будаўнічай канторы. Асноўнай задачай гэтай арганізацыі з'яўлялася не развіццё гандлю і забеспечэнне насельніцтва неабходнымі таварамі, а рабаванне жыхароў для забеспечэння нямецкай арміі харчаваннем і вывоз народнага добра ў Германію.

Слуцкую гарадскую ўправу ўзначальваў былы выкладчык нямецкай мовы педвучылішча немец па нацыянальнасці Бахман, яго намеснікам быў былы начальнік рамонтнай канторы

Слуцкага жылкіраўніцтва Ліхадзі-еўскі. У горадзе пры дапамозе гарадской управы акупантам удалось ўвесці ў эксплуатацыю электрастанцыю, пякарню, пладовавінарабочы завод, лесапільны завод, сельскагаспадарчую майстэрню, мэблевы камбінат, які быў ператвораны ў стальную майстэрню, маслазавод, млын № 6, гарбарны завод, бойню, каўбасную фабрыку і шэраг іншых дробных прадпрыемстваў. Уся прадукцыя, якая выраблялася гэтымі прадпрыемствамі, паступала толькі для забеспячэння нямецкай арміі. Варта заўважыць, што ѿсе гэтыя прадпрыемствы працавалі не на поўную магутнасць, з вялікім перабоем. Напрыклад, Слуцкі маслазырзвод да вайны перарабляў за суткі 37 т малака, а ў 1943 г. — не больш 5—6 т за суткі.

Для падтрымання свайго «парадку» і барацьбы з партызанамі і падпольшчыкамі гітлераўцы стварылі з мясцовых жыхароў, якія перайшлі да іх на службу, так званую дапаможную паліцыю парадку. Акрамя Слуцка, гарнізоны такой паліцыі былі створаны ва ўсіх буйных вёсках раёна. Вясейскі паліцэйскі ўчастак налічваў 60 чалавек, Раманоўскі — 75, Іванскаагародніцкі — 20, Маласліўскі — 19, Навадворскі — 12 чалавек.

Акрамя паліцэйскіх участкаў, былі створаны так званыя раённыя пасты:

Заградскі нямецкі пост з 20 чалавек, які размяшчаўся ў в. Заграддзе, пост на чыгуначным мосце ў раёне в. Навадворцы.

У самім горадзе Слуцку і ў былога венчаных гарадках размяшчалася да 2000 салдат і афіцэраў.

Ва ўсіх населеных пунктах былі абнародаваны загады акупантатаў з пагрозай расстрэлу за парушэнне каменданцкага часу, за ратаванне чырвонаармейцаў, дапамогу партызанам.

Гітлераўцы рабавалі прадпрыемствы горада і раёна, калгасы, сялянскія гаспадаркі. Замест разрабаваных калгасаў стварылі так званыя абшчынныя гаспадаркі. Строга сачылі за падзелам зямлі, надзяляючы ёю перш за ўсё тых, хто лаяльна ставіўся да акупацыйных улад, падтрымліваў іх. Сяляне абкладаліся вялікім падаткам збожжа, бульбы, мяса, малака, фуражу. У сярэднім кожны селянін са сваёй гаспадаркі павінен быў здаць 12—20 пудоў мяса, з гектара зямлі па 5—6 пудоў збожжа, ад кожнай каровы па 400 л малака, а калі меў дзве каровы, то ад другой па 600 л, з кожнай курыцы па 30 яек. Кожны жыхар горада і раёна абкладаўся падушным падаткам па 120—150 руб. Зямельная рэнта гарадскога жыхара складала да 400 руб., сельскага — 300 руб.

Харчовае забеспячэнне насельніцтва праводзілася па картках. Рабочы прадпрыемства атрымоўваў па 300 г



На адной з вуліц Слуцка.  
1943 г.

хлеба на дзень, а на членай сям'і па 240 г. Мяса належала па 20 г на суткі, але яно амаль ніколі не выдавалася.

Жыццё працоўных Слуцка стала жабрацкім, сярод жыхароў лютавалі голод, нястача. У горадзе знаходзілася 8000 бежанцаў, якія ўвогуле нічым не забяспечваліся для свайго існавання.

Заробак высокакваліфікованага рабочага складаў не болей 300 руб., за якія нічога нельга было купіць.

За гады свайго знаходжання ў Слуцку і раёне нямецка-фашисткія захопнікі знішчылі амаль усё, што было створана мясцовымі жыхарамі за гады савецкай улады.

З першых дзён акупацыі ў горадзе гітлераўцы стварылі два гета, куды сагналі жыхароў яўрэйскай нацыянальнасці. Адно з іх было створана ў кастрычніку 1941 г. на паўднёвай ускраіне горада ў канцы вуліцы Валадарскага і называлася «Нерабочае». У яго былі сагнаны непрацаздольныя яўрэі — інваліды і жанчыны з малымі дзецьмі. Першы расстрэл яўрэяў гета адбыўся ў кастрычніку 1941 г.

28 кастрычніка ў Слуцк прыбыў нямецкі карні атрад, у склад якога ўваходзілі літоўскія нацыяналісты. Яны прыступілі да масавых расстрэлаў яўрэйскага насельніцтва. Расстрэльвалі на вуліцах, у дварах, агародах, дамах. Карнікі хапалі старых, дзяцей, жанчын, запіхвалі ў грузавыя аўтамашыны, адвозілі за 2 км на поўдзень ад в. Селішча ва ўрочышча Гараваха. Усяго ў гэты дзень было расстряляна больш як 8 тыс. мірных жыхароў яўрэйскай нацыянальнасці. У 1957 г. на магіле пастаўлены абеліск. Астатнія вязні гэтага гета былі расстряляны вясной 1942 г.

Частку спецыялістаў з «Нерабочае» гета і членай іх сямей фашисты перавялі ў другое гета, якое мясцовыя жыхары называлі «Школішча». Яго тэрыторыя складалася з 400 дамоў па

вуліцах Парыжскай Камуны, Школьнай, Бабруйскай, Першай Працоўнай, паўночнай частцы вуліцы Манахава. Гета было агароджана калючым дротам, ахоўвалася паліцыяй. У кожным доме жыло па некалькі сямей, усяго больш за трэх тысячи чалавек.

Яўрэі павінны былі насыць адзенне з нашытай жоўтай шасціканцовой зоркай. Ім забаранялася самавольна пакідаць гета, мяняць месцажыхарства і кватэры, не дазвалялася карыстацца тратуарамі, наведваць культурныя ўстановы, школы. Жылі яўрэі ў цяжкіх умовах, на галодным пайку. Акупантамі рабавалі жыхароў гета, адбіралі золата, срэбра і іншыя каштоўнасці. Выкарыстоўвалі яўрэяў на самых цяжкіх фізічных работах, рабочы дзень для іх працягваўся па 12—14 гадзін, многія з іх паміралі з-за нечалавечых умоў жыцця і працы, з-за адсутнасці медыцынскай дапамогі.

8 лютага 1943 г. усіх жыхароў гэтага гета фашисткія каты расстрялялі ў паўкіламетры ад мукамольнага камбіната. У 1958 г. на магіле вязні пастаўлены абеліск.

Шматлікія канцлагеры, паліцэйская жандарска-участкі, фашисткія засценкі, віселіцы — вось што прынеслі з сабой нямецка-фашисткія захопнікі. Толькі з ліпеня 1941 г. да верасня 1942 г. у Слуцкім канцлагеры загінула ад голаду і розных захворванняў больш як 10 тыс. ваеннапалонных<sup>1</sup>. За трэх гады акупацыі гітлераўцы расстрялялі, закатавалі, павесілі і спалілі 26 307 савецкіх грамадзян, у тым ліку 11 150 жыхароў горада і раёна<sup>2</sup>.

Але крывавы тэрор, разгул наслідка, рабаўніцтва не зламалі волю працоўных горада і раёна да барацьбы, не пазбавілі іх веры ў хуткую перамогу.

У складаных умовах нараджаўся, рос і пашыраўся антыфашисткі рух на Случчыне. У справе арганізацыі барацьбы ў тыле ворага з першых дзён

<sup>1</sup>Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 4683. Воп. 3. Спр. 669. Л. 72.

<sup>2</sup>Тамсама. Ф. 4902. Воп. 1. Спр. 1. Л. 7.

акупацыі вялікую ролю адыгралі падпольшчыкі-адзіночкі і падпольныя групы, якія накіроўваліся ЦК КП(б)Б. Яны на першых парах узнічальні зараджэнне партызанскага руху на тэрыторыі рэспублікі, у тым ліку і на Случчыне. На тэрыторыі Слуцкага раёна са жніўня 1941 г. па ліпень 1942 г. дзеянічала такая група на чале з намеснікам дырэктара па палітасці Слуцкай МТС Новікам, якая была накіравана ЦК КП(б)Б з Гомеля. У яе склад уваходзілі намеснік дырэктара па палітчастцы Баўманскай МТС Трушко Фёдар, старшыня калгаса імя Красіна Турленя Майсей, загадчык Ісерніскага ДСК Чайкун, старшыня калгаса імя Кірава Жывагод і старшыня калгаса імя Сталіна Жаўрыд. Гэта група пад кіраўніцтвам Ф. Трушко праводзіла вялікую работу сярод жыхароў Велікасліўскага, Казловіцкага і Ісерніскага сельсаветаў. У ліпені 1942 г. члены групы, а таксама рахункавод калгаса «Чырвоны Сцяг» Радзюк па даносе здрадніка былі схоплены фашыстамі і пасля катавання расстралены.

У горадзе і вёсках раёна дзеянічалі шматлікія падпольныя групы і адзіночкі-падпольшчыкі, якія праводзілі значную работу сярод жыхароў.

У 1943 г. гітлераўцы арыштавалі кіраўніка адной з падпольных груп Кузьму Пупкевіча, яго сына і жонку. Пасля катавання ў К. Пупкевіча з сынам павялі на расстрэл. Калі фашысты загадаў яму капаць магілу і даў у руکі рыдлёўку, мужны патрыёт рыдлёўкай забіў немца і разам з сынам уцёк у партызанскі атрад. Яго жонку Юлю фашысты закатаўалі<sup>1</sup>.

У канцы 1941 г. і ў пачатку 1942 г. у Слуцку і яго наваколлі ўзнікаюць тры падпольныя партыйна-камсамольскія арганізацыі. Ініцыятарамі іх стварэння і кіраўнікамі з'яўляліся А. Дз. Фамін, М. І. Багуноў, А. Ф. Бар-

коўскі, П. Я. Маглышаў, М. І. Відзякін, Дз. В. Каўшоў. Падпольшчыкі падтрымлівалі сувязь з партызанскімі атрадамі Камарова (В. З. Каржа) Пінскага партызанскага злучэння і імя Фрунзе партызанскай брыгады імя Варашылава Мінскай вобласці. Яны мелі 2 радыёпрыёмнікі, прымалі і распаўсюджвалі зводкі Саўінфармбюро, збіралі і перадавалі партызанам звесткі пра колькасць і дыслакацыю гітлераўскіх часцей, гарнізоны, мерапрыемствы акупантаў. Падпольшчыкі забяспечвалі партызан дакументамі, вынеслі з нямецкай гарадской друкарні і перадалі партызанам друкарскі шрыфт, фарбу, паперу, пішучую машынку.

Група Фаміна і Багунова абмундзіравала, узброяла і ў лістападзе 1942 г. пераправіла да партызан больш за 20 ваеннапалонных, перадала народным мсціўцам 22 вінтоўкі, 2 пісталеты, 12 гранат і амаль тысячу патронаў. Група П. Я. Маглышава ў снежні 1942 г. і ў пачатку 1943 г. адправіла да партызан 127 ваеннапалонных, зброю, аўтамашыны. Падпольшчыкі летам 1942 г. пад кіраўніцтвам А. Ф. Баркоўскага спалілі аўтарамонтныя майстэрні разам з абсталяваннем і аўтамашынамі, якія былі на рамонце. У ноч на 5 снежня 1942 г. Дз. В. Каўшоў, М. С. Кокін і К. У. Мешчараўкоў узарвалі славы трансфарматар гарадской электрастанцыі і вузел сувязі. Вясной 1943 г. Г. Дз. Сотнікаў падпаліў склад гатовай прадукцыі Слуцкай мэблевай фабрыкі.

Пры падрыхтоўцы чарговай аперациі падпольшчыкі былі схоплены фашыстамі і пасля катавання ў расстралены. Сярод іх М. І. Багуноў, А. Ф. Баркоўскі, М. К. Барысік, браты П. Я., Н. Я. Маглыши і іх бацька Я. Дз. Маглыш, К. У. Мешчараўкоў, Н. Р. Радзюк, М. Н. Сакаловіч, К. П. Станкевіч, урач-хірург П. А. Трухан і іншыя, усяго 15 чалавек<sup>2</sup>.

<sup>1</sup>Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 4683. Воп. 3. Спр. 669. Л. 87.

<sup>2</sup>Беларусь у Вялікай Айчыннай вайне 1941 – 1945 : Энцыклапедыя. Мн., 1990. С. 566.

Ужо першыя партызанскаі групы і атрады нанеслі адчувальныя ўдары па акупантах. У ліпені 1941 г. партызаны атрада пад камандаваннем М.І.Жукоўскага ўварваліся ў г. Слуцк, разграмілі камендатуру, вывелі са строю пошту і тэлеграф, вызвалілі вялікую групу савецкіх ваеннапалонных, раздалі насельніцтву зерне, муку з млына і пра-дукты харчавання з прадуктовых складоў<sup>1</sup>.

З вясны 1942 г. партызанскі рух на Случчыне хутка пашыраўся. Пад уп-лывам перамогі Чырвонай арміі пад Москвой і актыўных баявых дзеянняў першых партызанскаіх груп і атрадаў павялічваўся прыток патрыётаў у рады народных мсціўцаў. У партызаны ішлі мясцовыя жыхары, чырвона-армейцы, якія трапілі ў акружэнне і ў сілу розных прычын засталіся на аку-піраванай тэрыторыі ці збеглі з фа-шысцкага палону. Да канца 1943 г. на тэрыторыі Слуцкага і суседніх раёнаў былі створаны і актыўна дзеянічалі 20 партызанскаіх атрадаў, якія былі аўяднаны ў 4 партызанскаі брыгады.

У жніўні 1942 г. Мінскі падпольны абком КП(б)Б накіраваў групу партыйных работнікаў на чале з сакрататром абкома партыі І.Дз.Варвашэнем у Грэскі раён з задачай распаўсюдзіць свой уплыў на Капыльскі, Слуцкі і Уздзенскі раёны. У групу ўваходзілі А.І.Сцяпанава, І.К.Жыжык, У.І.Заяц. Група пачала дзеянічаць як міжраённы камітэт КП(б)Б Слуцкай зоны (сакратар І.Дз.Варвашэн). У маі 1943 г. І.Дз.Варвашэнія выбыгў за лінію фронту і ававязкі сакратара міжрайкома выконвала А.І.Сцяпанава. Міжрайкомам была прароблена вялікая работа па арганізацыі падпольных райкомаў партыі: Грэскага, Слуцкага, Дзяржынскага, Капыльскага, Краснаслабодскага, Уздзенскага, а таксама Клецкага і Нясвіжскага райкомаў. Выкананаўши

задачу, Слуцкі міжрайком КП(б)Б у ліпені 1943 г. спыніў сваю дзейнасць.

У снежні 1942 г. міжрайком КП(б)Б на базе брыгады імя К.Я.Варашылава стварыў партызанскае злучэнне Слуцкай зоны (камандзір П.П.Капуста). Да снежня 1942 г. брыгада складалася з 9 атрадаў агульной колькасцю амаль 3 тыс. чалавек. Пры фарміраванні злучэння яна была падзелена на 3: 300-ю імя К.Я.Варашылава, 27-ю імя В.І.Чапаева і 225-ю імя А.В.Суворава.

Злучэнне дзейнічала на тэрыторыі Грэскага, Слуцкага, Капыльскага, Уздзенскага і Краснаслабодскага раёнаў.

У жніўні 1943 г. партызанскае злучэнне Слуцкай зоны было расфарміравана. Да гэтага часу яно складалася з 3 брыгад (21 атрад) агульной колькасцю больш як 4 тыс. партызан. Атрады «Баявы» і імя Аляксандра Неўскага 300-й брыгады імя К.Я.Варашылава і атрад «За Радзіму» 27-й брыгады імя В.І.Чапаева, а таксама некалькі груп з іншых атрадаў агульной колькасцю 744 партызаны былі перададзены ў склад партызанскае злучэння Беластоцкай вобласці. Асноўныя яго сілы ўліліся ў злучэнне Мінскай вобласці.

У студзені 1943 г. загадам па партызанскам злучэнні Мінскай і Палескай абласцей на базе асобных атрадаў М.М.Розава, А.І.Патрына, А.Я.Абабка-ва была створана партызанская брыгада № 64 імя В.П.Чкалава (камандзір М.М.Розаў), якая на дзень злучэння з часцямі Чырвонай арміі 30 чэрвеня 1944 г. складалася з 6 атрадаў (імя Л.М.Даватара, імя М.М.Громава, «Жа-лязняк», імя Р.І.Катоўскага, імя С.Г.Лазо, імя 14 слуцкіх партызан (агульной колькасцю 1115 партызан). Брыгада па рашэнні Мінскага падпольнага абкома КП(б)Б была замацавана за Слуцкім раёнам і несла поўную ад-казнасць за пашырэнне партызанска-

<sup>1</sup>Всенародная борьба в Белоруссии против немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. Мн., 1983. Т. 1. С. 148.

га руху, арганізацыю масава-палітычнай работы сярод насельніцтва раёна.

Рашэннем Мінскага падпольнага абкома КП(б)Б 29 сакавіка 1943 г. быў створаны Слуцкі падпольнырайком КП(б)Б. Сакратаром яго быў зацверджаны І.С. Канановіч. Райком базіраваўся ў партызанскай брыгадзе № 64 імя В.П.Чкалава.

1 верасня 1942 г. быў створаны Слуцкі падпольнырайком ЛКСМБ (сакратары Г.М.Абухаў, з 1 кастрычніка 1943 г. П.Д.Локаць), асноўная база якога знаходзілася таксама ў партызанскай брыгадзе № 64 імя В.П.Чкалава.

Значную ролю ў пашырэнні партызанскарагуруху і ўзмацненні масавапалітычнай работы сярод партызан і жыхароў раёна адыграла стварэнне друкаванага органа падпольнагарайкома КП(б)Б газеты «Народны мсцівец» (рэдактар М.Е.Дастанка), першы нумар якой выйшаў 1 красавіка 1943 г. Акрамя газеты ў яе друкарні друкавалася шмат лістовак, адозваў і іншых агітацыйна-прапагандысцкіх матэрыялаў. Сярод іх «Да паліцэйскіх», «Да моладзі», «Да працоўных Слуцкага раёна», «Пісьмо-адозва чэхаславацкіх салдат, якія перайшлі да партызан», і інш.

Усяго ў тыле ворага было выпушчана 78 нумароў газеты «Народны мсцівец» агульным тыражом 37 300 экзэмпляраў і 72 000 экзэмпляраў лістовак і адозваў.

Вакол газеты «Народны мсцівец» быў створаны значны аўтарскі калектыв, які налічваў больш за 120 чалавек. Найбольш актыўнымі сярод іх былі Канановіч, Карнеев, Абухва, Бялько, Скрылёў, Радкевіч, Радзюк, Верамейчик, Шаўцоў, Рыклін, Луцэвіч і інш. У 1943 г. рэдакція газеты выдала зборнік вершаў беларускага паэта А.Астрэйкі, які па заданні БШПР знаходзіўся ў гэты час у тыле ворага, пад назвой «Слуцкі пояс». Зборнік быў добра аформлены.

У атрадах брыгады № 64 імя Чкалава па стане на 1 ліпеня 1944 г. налічвалася больш за 150 агітатарап, якія за ўесь час барацьбы ў тыле ворага правялі 453 даклады і 750 гутарак сярод партызан на розныя тэмы. Сярод партызан брыгады сістэматычна проводзіліся калектыўныя чыткі кніг і брашур, якія дастаўляліся з савецкага тылу. Гэта «Они сражались за Родину», «Героическая молодежь Ленинграда на страже города революции», «Советская женщина», «Беларусь борется», «Смерть немецким крепостникам», «Василий Теркин», «Генерал Доватор» і інш.

Партызаны брыгады сістэматычна проводзілі масава-палітычную работу сярод насельніцтва раёна і мелі вялікі ўплыў не толькі на большасць населеных пунктаў раёна, але і на г. Слуцк і гарадскі пасёлак Урэчча. За перыяд з 1 красавіка 1943 г. па 1 ліпеня 1944 г. сярод жыхароў раёна было праведзена 837 калектыўных гутарак, 113 дакладаў, 73 мітынгі па пытаннях міжнароднага і ўнутранага становішча Савецкага Саюза, пра становішча на франтах Айчыннай вайны, захаванне ўраджаю 1943 г., зварот воінаў-беларусаў да партызан, да ўсяго беларускага народа і інш. Лепшымі агітатарамі былі партызаны Чорны, Локаць, Трафімовіч, Горны, Карнеев, Рэзникаў, Змітровіч, Конеў, Тамуркін.

Жыхары раёна былі цесна звязаны з партызанамі, бачылі ў іх асобе сваіх абаронцаў і аказвалі ім усебаковую дапамогу. Яны перадалі партызанам каля 200 вінтовак, 4 кулямёты, шмат патронаў і іншых боепрыпасаў, забяспечвалі прадуктамі харчавання і ўсім неабходным.

Адначасова з гэтым жыхары Слуцкага раёна аказвалі дапамогу ў павышэнні баяздольнасці Чырвонай арміі зборам сродкаў на пабудову танкавай калоны. Толькі ў жніўні 1943 г. яны сабралі ў фонд абароны Радзімы аблігациі дзяржаўнай пазыкі на суму

44 400 рублёў, грашыма 8200 рублёў, 70 рублёў золатам і 40 серабром. Гэтыя гроши мелі не толькі матэрыяльную каштоўнасць, але яшчэ большую маральна-палітычную, бо збіраліся яны ў глыбокім тыле ворага і за кожны ўнесены рубель жахары раёна падвяргалі сябе і членаў сваёй сям'і смяротнай небяспекі. Але нашы людзі не лічыліся з небяспекай, калі размова ішла пра дапамогу Чырвонай арміі ў хутчэйшым разгроме ворага.

Вялікая работа, якая праводзілася падпольным райкомам КП(б)Б, партызанамі, давала свае вынікі. Усенародная барацьба паstryралася і мацнела. З 20 валасцей Слуцкага павета работа нямецкіх улад амаль у паловы з іх была поўнасцю паралізавана і яны знаходзіліся пад кантролем партызан. У астатніх валасцях старшыні не знаходзіліся ў сваіх валасцях, а жылі ў Слуцку ці ў іншых буйных нямецкапаліцэйскіх гарнізонах. На тэрыторыю сваіх валасцей яны маглі з'яўляцца толькі пад аховай паліцыі ці немцаў. У Грэскім раёне амаль усе воласці знаходзіліся пад кантролем партызан.

Жыхары раёна не выконвалі загадаў акупантаў, імкнуліся не выконваць пастаўкі падаткаў, сабатавалі ўсе палітычныя, ваенныя і эканамічныя меры-прыемствы гітлераўцаў. Рабочыя праводзілі дыверсіі на прадпрыемствах, выводзілі са строю машыны і абсталяванне. 24 мая 1943 г. група працаўнікоў Слуцкага масласырзавода пад кіраўніцтвам інжынера цалкам спалілі завод і пайшлі ў партызанскі атрад. На мэблевым камбінаце рабочыя спалілі склад з гатовай прадукцыяй, у ліку якой была мэбля, вырабленая для кватэры гебітскамісара Карла. 6 разоў выводзілася са строю Слуцкая электрастанцыя, а ў маі 1943 г. пасля чарговай дыверсіі група інжынерна-тэхніч-

ных работнікаў электрастанцыі на аўтамашыне на чале з галоўным інжынерам з'ехала да партызан.

У партызаны ішлі адзінкамі, групамі і нават сем'ямі. Напрыклад, у маі 1943 г. з в. Вялікая Сліва ў адзін дзень пайшлі ў партызаны 18 чалавек, з в. Нежаўка — 8 чалавек. Толькі за жнівень 1943 г. у партызанская атрады брыгады № 64 імя Чкалava ўліліся 259 жыхароў Слуцкага раёна<sup>1</sup>. За гэты ж месяц са Слуцка і населеных пунктаў Слуцкага раёна збеглі больш за 240 сямей, якія шукалі паратунку сярод народных мсціўцаў. Гэтыя сем'і былі размешчаны ў партызанскай зоне. Для кіраўніцтва работай па захаванні насељніцтва і размеркаванні сямей, якія прыбылі ў партызанскую зону з размяшчэння варожых гарнізонаў, была створана спецыяльная камісія з прадстаўнікоў партызанскіх атрадаў. У лясах для такіх сямей былі абсталяваны зямлянкі, а шмат якія з іх расселяліся па вёсках. Да канца 1943 г. пад аховай партызанскіх атрадаў знаходзілася больш за 400 сямей, якія збеглі са Слуцка і іншых фашысцкіх гарнізонаў. Іх колькасць асабліва павялічылася ў 1944 г., калі адступаючыя нямецкія войскі ўзмацнілі тэрор у раёне, праводзілі масавы вываз людзей у Нямеччыну. 27 верасня 1943 г. толькі з аднаго Ісернскага сельсавета пераехалі ў партызанскую зону 60 сямей з усёй сваёй маёmacцю. За верасень у партызанская атрады брыгады прыбылі 110, за кастрычнік — лістапад — 285 жыхароў раёна<sup>2</sup>.

У снежні 1943 г. у партызанскую брыгаду № 64 імя Чкалava прыбылі 676 жыхароў раёна прызыўнога ўзросту, якія штабам брыгады былі падрыхтаваны і адпраўлены за лінію фронту для папаўнення часцей Чырвонай арміі<sup>3</sup>.

<sup>1</sup>Национальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 3968. Воп. 1. Спр. 2. Л. 18.

<sup>2</sup>Тамсама. Л. 25—26, 37, 42.

<sup>3</sup>Тамсама. Л. 42.

У Грэскім раёне з першых дзён акупацыі на нелегальнае становішча перайшоў загадчык ваеннага аддзела райкома КП(б)Б У.І.Заяц, які з'яўляўся адным з арганізатораў партызанска-гага руху ў раёне. У жніўні 1942 г. ён быў уключаны ў склад міжрайкома партыі Слуцкай зоны.

2 верасня 1942 г. Мінскі абком КП(б)Б, які знаходзіўся ў Маскве, накіраваў у Грэскі раён у якасці парт-арганізатора І.І.Пузевіча. Мінскі падпольны абком партыі 12 сакавіка 1943 г. зацвердзіў яго сакратаром Грэскага падпольнага райкома КП(б)Б. 28 мая 1943 г. ЦК КП(б)Б зацвердзіў сакратаром Грэскага падпольнага райкома партыі У.І.Зайца. Падпольны райком КП(б)Б базіраваўся ў партызанскай брыгадзе № 225 імя А.В.Суворава.

Друкаваным органам падпольнага райкома КП(б)Б з'яўлялася газета «Сталинец», першы нумар якой выйшаў 27 чэрвеня 1943 г. Яе рэдактарам быў зацверджаны Т.М.Беразоўскі. Усяго было выпушчана 66 нумароў газеты і 100 розных лістовак агульным тыражам 76 700 экзэмпляраў.

У снежні 1942 г. прыступіў да работы Грэскі падпольны райком камсамола. Яго сакратарамі былі да 1 лістапада 1943 г. П.Я.Папоў, а з 1 лістапада 1943 г. А.М.Сурдо.

Падзеі на фронце, перамогі Чырвонай арміі ставілі перад падпольшчыкамі і партызанамі ўсё новыя задачы. Разгорнутая бітва на Курскай дузе была актыўна падтрымана і слуцкімі партызанамі. Згодна з пастановай ЦК КП(б)Б ад 24 чэрвеня 1943 г. «Аб разбурэнні чыгункі праціўніка метадам «рэйкавай вайны» партызаны брыгады № 64 імя Чкалава толькі за жнівень 1943 г. на чыгунцы Урэчча — Слуцк перабілі 2294 рэйкі, спусцілі пад адхон 4 варожыя эшалоны, падарвалі 2 аўтамашыны, знішчылі 7 км тэлеграфна-тэлефоннай сувязі, спалілі 3 масты на гра-

veyцы, забілі 169 і паранілі 34 гітлераўцаў<sup>1</sup>.

Занепакоеная дзеяннямі партызан у тыле сваіх войскаў, нямецка-фашистская захопнікі арганізавалі супраць іх шматлікія карнія аперациі. У Слуцкім раёне акупантамі былі праведзены карнія аперациі пад кодавай называй «Свята ўраджаю I», «Свята ўраджаю II», № 6, «Люты» і інш. У ходзе іх, не дамогшыся перамогі над партызанамі, гітлераўцы палілі вёскі, знішчалі ні ў чым не павінных мірных жыхароў, рабавалі маёмасць, вывозілі людзей на катаржныя работы ў Германію. Ратаўцаў жыхароў раёна ад знішчэння і вывазу на катаргу з'яўлялася адной з важнейшых задач партызан.

Час гаспадарання гітлераўцаў на Случчыне падыходзіў да свайго канца. 23 чэрвеня 1944 г. пачалася Беларуская наступальная аперацыя Чырвонай арміі, якая мела кодавую назыву «Баграціён». Галоўныя сілы 1-га Прыбалтыйскага, 3-га і 2-га Беларускіх франтоў пасля магутнай артылерыйскай і авіяцыйнай падрыхтоўкі перайшлі ў наступленне на віцебскім, аршанскім і магілёўскім напрамках. На наступны дзень па варожых пазіцыях на барыўскім напрамку абрушылі ўдары войскі 1-га Беларускага фронту дзвюма ўдарнымі группамі. З плацдарма ў раёне Рагачоу — Жлобін рушылі на пазіцыі ворага 3-я і 48-я арміі пад камандаваннем генерал-лейтэнантаў А.В.Гарбатава і П.Л.Раманенкі. На поўдзень ад Парыч — войскі 65-й арміі пад камандаваннем генерал-палкоўніка П.І.Батава і 28-й арміі пад камандаваннем генерал-лейтэнанта А.А.Лучынскага. На гэтым напрамку савецкія войскі ў першы ж дзень наступлення дабіліся значных поспехаў, што дало магчымасць увесці ў бітву 1-ы гвардзейскі танковы корпус генерал-маёра танкавых войскаў М.Ф.Панова, а на наступны дзень конна-механізаваную

<sup>1</sup>Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 3968. Вол. 1. Спр. 2. Л. 18.

группу пад камандаваннем генерал-лейтэнанта І.А.Пліева. Конна-механізаванная группа 28 чэрвеня вызваліла Старыя Дарогі і перадавымі атрадамі выйшла на подступы да Слуцка. У цэнтры горада кругавую абарону занялі амаль два нямецкія палкі з танкамі. Досвіткам 30 чэрвеня пасля кароткай артылерыйскай падрыхтоўкі злучэнні 4-га гвардзейскага кавалерыйскага корпуса атакавалі слуцкі гарнізон праціўніка, прарвалі абарону гітлераўцаў на флангах і імкліва прасоўваліся да цэнтра горада. З усходу ў горад уварваліся танкі 219-й танковай брыгады 1-га механізаванага корпуса. Завязаўся ўпарты вулічны бой.

У 8 гадзін 30 чэрвеня да палка пяхоты гітлераўцаў пры падтрымцы артылерыі і танкаў контратакавалі савецкіх воінаў на паўднёва-ўсходній ускраіне Слуцка і адціснулі часці 9-й кавалерыйскай дывізіі да цэнтра горада. На дапамогу кавалерыстам быў кінуты артылерыйскі полк 15-й стралковай дывізіі 18-га корпуса 65-й арміі. Нямецкая контратака пацярпела паражэнне. З паўночнага ўсходу ў горад уварвалася 35-я мотастралковая брыгада 1-га механізаванага корпуса, а з поўдня Слуцк абышлі часці 3-га стралковага корпуса 28-й арміі.

Атакаваныя з некалькіх бакоў гітлерайцы не вытрымалі ўдару і, пакінуўшы на полі бою вялікую колькасць забітых і параненых, пачалі адыходзіць на захад.

Да 11 гадзін 30 чэрвеня Слуцк быў поўнасцю ачышчаны ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. 8 часцям і злучэнням (10-й гвардзейскай кавалерыйскай дывізіі, 37-й механізаванай брыгадзе, 1-й асобнай знішчальнай-супрацьтанковай брыгадзе, 218-му, 431-му і 874-му штурмавым авіяцыйным палкам, 53-му асобнаму матарызованому пантоннамаставому батальёну і 91-му інжынерна-сапёрнаму батальёну), якія вызна-

чыліся ў баях за г. Слуцк, было нададзена ганаравое найменне «Слуцкіх».

1 ліпеня 1944 г. часці 44-й гвардзейскай стралковай дывізіі 65-й арміі ва ўзаемадзеянні з партызанамі 225-й брыгады імя А.В.Суворава вызвалілі Грэск.

У вызваленні Случчыны вялікую дапамогу савецкім воінам аказвалі партызаны. Яны прадстаўлялі часцям Чырвонай арміі падрабязныя разведданні, рабілі засады на шляхах адступлення нямецкіх войскаў, знішчалі жывую сілу і тэхніку ворага, захоплівалі пераправы цераз водныя перашкоды, ва ўмовах панічнага адступлення гітлераўцаў сваімі сіламі вызывалялі населенныя пункты і ўтрымлівалі іх да падыходу савецкіх войскаў, ратавалі жыхароў ад знішчэння і вызвалу ў Германію.

З набліжэннем савецкіх войскаў да Слуцкага раёна, дзе гітлераўцы, выкарыстаўшы натуральную перашкоду — раку Случ, арганізавалі даволі мошную абарону і спрабавалі затрымаць наступленне часцей Чырвонай арміі, слуцкая партызанская брыгада № 64 імя Чкалава па ўзгадненні з савецкім камандаваннем заняла пераправу каля населенага пункта Пагост цераз р. Случ і сумесна з савецкімі воінамі павяляла наступленне на горад і разам з імі штурмам авалодала г. Слуцк<sup>1</sup>.

2 ліпеня ў Слуцку адбыўся мнагалюдны мітынг, прысвечаны вызваленню Случчыны ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. На ім прысутнічалі жыхары горада, партызаны, прадстаўнікі вайсковых часцей, якія ўдзельнічалі ў вызваленні Слуцка, — усяго больш за 3 тыс. чалавек. Мітынг адкрыў сакратар Слуцкага падпольнага райкома КП(б)Б І.С.Канановіч. На ім выступілі намеснік камандуючага 28-й арміі палкоўнік Цыбін, партызаны, партызанкі, прадстаўнікі насельніцтва і лектар палітаддзела 28-й арміі маёр Данскі. У мітынгу прыняў удзел член Ваеннага

<sup>1</sup>Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 4. Воп. 33а. Спр. 599. Л. 36.

савета 28-й арміі генерал-маёр П.Л. Печарыца.

У сваіх выступленнях жыхары горада выказвалі сардэчную падзяку сваёй вызваліцельніцы Чырвонай арміі і абязалі аддаць усе сілы і здольнасці, каб хутчэй аднавіць разбураную нямецка-фашистыкімі захопнікамі народную гаспадарку, аказаць дапамогу фронту. «Мы падымем з развалін і папялішчаў наш Слуцк, зноў заквітнеюць багатым ураджаем нашы калгасныя палі. Усе сілы і сродкі мы аддадзім на падтрымку слáўнай Чырвонай арміі, для поўнага разгрому ворага», — гаварылася ў рэзалаюці, прынятай на мітынгу<sup>1</sup>.

Гады «гаспадарання» нямецка-фашистыкіх захопнікаў на беларускай зямлі прынеслі незлічоныя страты і пакуты нашаму народу. На тэрыторыі Случчыны фашисты спалілі поўнасцю 23 і часткова 24 вёскі, знішчылі больш за 11 500 мірных жыхароў, у тым ліку 800 жанчын, 14 тыс. ваеннапалонных, вывезлі ў фашистыкіе рабства звыш 850 чалавек<sup>2</sup>.

Вялізныя страты нямецка-фашистыкія захопнікі нанеслі жывёлагадоўлі раёна. На калгасных фермах і ў гаспадарках сялян імі было знішчана 3078 коней, 7323 дойныя каровы, 4091 галаўва маладняку, 8209 свіней, 7770 авечак. Былі разрабаваны і спалены амаль усе школы, 24 бальніцы, 8 ветэрынарных пунктаў, 45 кааператыўных будынкаў, 10 мельніц, 29 клубаў, 287 кароўнікаў і канюшань. У Слуцку гітлератаўцы спалілі Дом Саветаў, разбурылі пошту, дзяржбанк, электрастанцыю, педвучылішча, 6 школ, кінатэатр, драмтэатр, летні сад, масласырзавод, пладова-вінаробчы завод, мясакамбінат, хлебапякарню, трывакатажную фабрыку і іншыя прадпрыемствы і ўстановы<sup>3</sup>.

Пасля вызвалення горада і раёна ад захопнікаў патрэбны былі вялікія на-

маганні, самаадданая праца жыхароў Случчыны, каб аднавіць разбураную акупантамі народную гаспадарку, наладзіць нармальныя ўмовы жыцця, аказаць дапамогу фронту ў хутчэйшым заваяванні Перамогі.

Адразу пасля вызвалення раёна ў Слуцку пачаў дзейнічаць райком партыі, які ўзначальваў былы сакратар Слуцкага падпольнага райкома КП(б)Б І.С.Канановіч. Разам з гаркомам КП(б)Б і выканкамам райсавета дэпутатаў працоўных яны прыступілі да аднаўлення разбуранай гітлератаўцамі за тры гады акупациі народнай гаспадаркі. На ўсе важнейшыя пасады ва ўстановы, на прадпрыемствы, у сельскія Саветы і калгасы былі накіраваны быльяя партызаны, якія самааддана ўзяліся за справу.

У першую чаргу пачалося аднаўленне органаў савецкай улады. Ужо ў першыя дні ў раёне пачалі працаваць усе раённыя арганізацыі і ўстановы, усе выканкомы сельскіх Саветаў, калгасы, якія аб'ядноўвалі 11 272 гаспадаркі. У калгасах былі адноўлены ўсе канюшні з застаўшыміся ў наяўнасці коньмі, арганізаваны 63 малочна-таварныя фермы, у якіх налічвалася 642 дойныя каровы, 68 быкоў, 37 цялушак і 375 галоў маладняку, 10 авечакагадоўчых, 2 свінатаварныя фермы. У калгаснікаў было закантрактавана 709 цялят. Калгас імя Дзяржынскага Бокшыцкага сельсавета арганізаваў птушкагадоўчую ферму з 500 кур.

З першых дзён вызвалення быў адноўлены трактарны парк раёна, пачалі працаваць 3 МТС: Слуцкая, Баўманская і Кучынская, якія мелі на першых парах 25 трактароў, 7 плугоў, 12 складаных малатарняў, 6 трактарных сеялак.

Вялікую ўвагу райком КП(б)Б і гарвыканком надавалі аднаўленню разбураных прадпрыемстваў Слуцка. Ужо

<sup>1</sup> Цэнтральны архіў Міністэрства абароны Расійскай Федэрацыі. Ф.233. Вол. 2374. Спр. 41. Л. 89.

<sup>2</sup> Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф.845. Вол. 1. Спр. 60. Л. 80.

<sup>3</sup> Тамсама. Ф. 4. Вол. 33а. Спр. 274. Л. 153.

на другі дзень пасля вызвалення, дзякуючы намаганням былых партызан, пачалі працаваць у горадзе хлебапякарня, цыбульня, баня. У хуткім часе былі адноўлены і пачалі дзейнічаць сельскагаспадарчая, шавецкая майстэрні, маслосырзавод, кравецкая арцель, майстэрня па рамонце гадзіннікаў, фатографія, адкрыты магазіны.

Важнейшай задачай гарадскіх улад з'яўлялася адноўленне электрастанцыі, дырэктарам якой быў прызначаны былы партызан Бачароў. Электрастанцыя магутнасцю 500 кВт·ч была пушчана ў кароткі тэрмін. Рыхтавалася для здачи другая, больш магутная турбіна.

Адразу ж пасля вызвалення пачаў працаваць млын «Прагрэс», які даваў 1000 пудоў муکі за суткі, хуткімі тэмпамі ішлі работы па ўводзе ў дзеянне другой чаргі млына такой жа магутнасці, адноўляўся гарбарны завод. На млыне «Усход» пачала працаваць лесапілка прадукцыяйнасцю 25 кубаметраў піламатэрыйлаў за суткі.

У горадзе пачалі працаваць паштamt, тэлеграф, тэлефонная станцыя, радыёузел на 50 радыёекропак. Была ўстаноўлена тэлефонная сувязь з 6 сельсаветамі раёна, адкрыты бальніца і паліклініка, у якіх працавалі каля 100 чалавек медперсаналу. У Слуцку былі адкрыты і прыступілі да работы 6 школ, пачаўся прыём заяў навучэнцаў у педвучылішча, у якое меркавалася прыніць 500 юнакоў і дзяўчат.

Хуткімі тэмпамі рамантаваўся будынак пад кінатэатр, рамантаваліся жылыя дамы.

З першых дзён вызвалення быў адноўлены і пачаў работу партыйны кабінет прырайкоме КП(б)Б, у якім мелася бібліятэка. Яна налічвала 10 000 экзэмпляраў розных кніг.

Былі партызаны, якія былі пасланы рапортам КП(б)Б у сельсаветы і калгасы, арганізавалі хуткую ўборку ўраджаю. Па стане на 10 верасня 1944 г.

усе калгасы раёна закончылі касавіцу, спіртаванне. На 10 верасня 1944 г. было ўбрана і абмалочана зерневых з 1833 га і намалочана 16 471 ц зерня, засеяна азімых 1348 га, падрыхтавана пад пасей 2982 га глебы.

Калгасамі раёна на гэтую ж дату было здадзена хлеба дзяржаве 11 725 ц, ці 86 працэнтаў ад плана. Палова калгасаў раёна на гэты час поўнасцю выканала свае планы здачы збожжа дзяржаве, у бліжэйшыя дні рыхтаваліся закончыць здачу і астатнія<sup>1</sup>.

Трэба мець на ўвазе, што ўсё гэта рабілася ва ўмовах, калі працягвалася цяжкая вайна з фашысцкай Германіяй і мужчыны былі на фронце. Асноўны цяжар работ у Слуцку і раёне, як і па ўсёй Беларусі, лёг на плечы жанчын і падлеткаў. Гэта ў асноўным іх рукамі, іх самаадданай працай праводзіліся першыя работы па адноўленні народнай гаспадаркі, разбуранай нямецка-фашысцкімі захопнікамі, наладжванні нармальных умоў жыцця, аказанні ўсебаковай дапамогі Чырвонай арміі ў хутчэйшым канчатковым разгроме ворага. «Усё для фронту, усё для Перамогі!» — быў галоўны лозунг таго часу.

Пад гэтым лозунгам жылі і працавалі случане, як і жыхары ўсёй Беларусі, аказваючы дапамогу фронту. Яны свядома ішлі на цяжкія выпрабаванні, нягody і ахвяры за лёс Радзімы, для дасягнення Перамогі. Рабочыя і служачыя прадпрыемстваў і ўстаноў адлічвалі штомесяц у фонд абароны Радзімы аднадзённы заробак, калгаснікі за кошт грамадскіх гаспадарак і асабістых запасаў накіроўвалі чырвоняя абозы са збожжам, бульбай, агароднінай, уносілі са сваіх асабістых зберажэнняў грошы і каштоўнасці на пабудову баявых самалётаў, танкаў.

Справай усяго народа, у tym ліку і жыхароў Слуцкага раёна, былі клопаты аб параненых воінах Чырвонай арміі. Над пілатаўмі, якія размяшча-

<sup>1</sup>Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 4. Вол. 33а. Спр. 274. Л. 162 — 163.

ліся на тэрыторыі горада і раёна, бралі шэфства арганізацыі, жанчыны і дзяўчата. Яны аказвалі дапамогу ў доглядзе за параменнымі, у іх культурным абслугоўванні, па рамонце і мышці бялізны і абмундзіравання і г.д.

Адным з праяўленняў патрыятызму жыхароў Случчыны было развіццё донарскага руху. У Слуцку 60 дзяўчата сталі актыўнымі донарамі, якія рэгулярна здавалі сваю кроў для выратавання жыцця параменых<sup>1</sup>.

Зямля Случчыны шчодра паліта крыёю сыноў і дачок усіх народаў былога Савецкага Саюза. На тэрыторыі раёна знаходзяцца больш за 70 брацкіх магіл, у якіх пахаваны звыш 1100 воінаў Чырвонай арміі, партызан, якія загінулі пры абароне і вызваленні Случчыны.

## Абарону трымалі...

### З успамінаў Віктара Эрнаставіча Шомадзі, былога камандзіра 1-й батарэі 84-га лёгкаартылерыйскага палка 55-й стралковай дывізіі генерал-маёра артылерыі ў адстаўцы

...На зыходзе 25 чэрвеня 1941 г. злучэнні 24-га матарызаванага корпуса гітлерраўцаў былі спынены часцямі 55-й стралковай дывізіі і атрадам 14-га mechanізаванага корпуса на рубяжы Слуцкага ўмацаванага раёна. Да раніцы 26 чэрвеня пасля моцнага ўдару авіяцыі танкавыя часці праціўніка прарваліся цераз баявыя парадкі 55-й стралковай дывізіі на рубяжы Слуцкага ўмацаванага раёна і атрада 14-га mechanізаванага корпуса, якія прыкрывалі Варшаўскую шашу, адцясніўшы іх на рубеж Лядна, Малышэвіч, але да 14 гадзін прасунуцца далей не змаглі. У перыяд з 14 да 15 гадзін немцы прарвалі абарону нашых войскаў на гэтым рубяжы, і атрад 14-га mechanізаванага корпуса з часткай сіл 55-й стралковай дывізіі адышлі на рубеж Сярагі (паўночная ўскраіна г. Слуцк), дзе злучыліся са зводным атрадам 28-га стралковага корпуса, а атрад 55-й стралковай дывізіі быў адкінуты на поўдзень ад шашы.

Задача абароны Слуцка з раніцы 26

Цяжкімі шляхамі вайны ў складзе Чырвонай арміі праішлі тысячы слуčан. Яны ўнеслі важкі ўклад у разгром нямецка-фашысцкіх захопнікаў і агульную перамогу над ворагам. Звыш 7 тысяч з іх аддалі сваё жыццё за свабоду і незалежнасць нашай Айчыны.

Удзячныя жыхары раёна ніколі не забудуць подзвігаў савецкіх воінаў, партызан і падпольшчыкаў, здзейсненых дзеля жыцця на зямлі. Сведчанне таго — больш за 190 помнікаў, стэл, абеліскau, пастваўленых на ўшанаванне іх памяці. З пачуццём адказнасці і пашаны мы сёння гаворым: «Нізкі паклон табе, слаўнае пакаленне Вялікай Айчынай вайны!..».

У.І.Лемяшонак.

чэрвеня была ўскладзена на камандзіра 28-га стралковага корпуса генерал-маёра В.С.Папова.

Да падыходу гітлерараўцаў да Слуцка абарону тут займалі: зводны атрад 28-га стралковага корпуса — паўночную частку горада і двухкіламетровы ўчастак на поўнач ад яго; атрад 14-га mechanізаванага корпуса разам з батальёнам (дзве роты) 161-га запаснога стралковага палка і 120-м гаубічным палком РГК утрымлівалі паўднёвую частку Слуцка, в. Казловічы; атрад 161-га запаснога стралковага палка — на поўдзень ад в. Казловічы; атрад 30-й танкавай дывізіі — у другім эшалоне на рубяжы вёсак Падарэссе, Валашэва, Сорагі.

Частка сіл 55-й стралковай дывізіі сканцэнтравалася ва Урэччы.

Штаб 28-га стралковага корпуса знаходзіўся ў в. Вясея, а 14-га mechanізаванага корпуса — у раёне в. Паўстынь.

Акрамя таго, з адступаючых груп, якія быў затрыманы 14-м mechanізаваным корпусам каля Слуцка, быў сфарміраваны

<sup>1</sup>Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 63. Воп. 16. Спр. 2. Л. 67.



В.Э.Шомадзі ў 1941 г.

атрад з чатырох рот (без артылерыі), які па ўказанні камандуючага 4-й арміяй заняў абарону на рубяжы вёсак Амговічы, Каліта і ўвайшоў у падпрацьдкованне 14-га механізаванага корпуса.

На магчымых шляхах руху праціўніка, у першую чаргу на шашы, рабіліся завалы, разбраліся масты, перакопваліся дарогі. У атрадах 14-га механізаванага корпуса для загароды прыстасоўваліся няспраўныя машыны. Для прыкрыцця найбольш важных загарод фарміраваліся невялікія групы са стралковым узбраеннем і асобнымі супрацьтанкавымі гарматамі.

У выніку прынятых мер рубяжы, якія зміналі нашы войскі, былі некалькі ўзмоцнены, і праціўнік на працягу 26 чэрвеня не змог прарваць абарону ў раёне Слуцка, нягледзячы на танкавыя атакі, якія былі падтрыманы аўтамашынамі.

У ноч на 27 чэрвеня 3-я танкавая дывізія 24-га механізаванага корпуса немцаў пасля моцных артылерыйскіх удараў і налётаў аўтамашынамі некалькі разоў атакавала нашы войскі ў раёне Слуцка і ёй удалося адкінуць атрад 28-га стралковага корпуса на ўсход і захапіць паўночную частку горада, але яго далейшае прасоўванне было затрымана на р. Случ.

Рашэннем камандуючага 4-й арміяй з астаткаў 28-га стралковага корпуса і 161-га запаснога стралковага палка быў сформіраваны зводны атрад, які на аўтамашынах быў перакінуты па Варшаўскай шашы на рубеж р. Пціч для арганізацыі там абароны. Адзін атрад 55-й стралковай дывізіі сумесна з 28-м стралковым корпусам займаў абарону на р. Пціч, а другі абараняў

раён Глуска. З гэтага часу кіраўніцтва часцямі, якія трymалі абарону на рубяжы р. Случ, было ўскладзена на начальніка штаба 14-га механізаванага корпуса палкоўніка І.В.Тутарынаў і намесніка камандзіра гэтага ж корпуса па палітычнай частцы палкавога камісара І.В.Насоўскага. Ім падпрацьдковаліся тры атрады, якія да раніцы 27 чэрвеня займалі наступныя пазіцыі: перадавы атрад у складзе трох рот, пяці гармат і двух бронеаўтамабіляў сумесна з батальёнам 161-га запаснога стралковага палка займаў абарону па р. Случ ад Варшаўскай шашы да чыгункі Слуцк — Урэчча; другі атрад у складзе чатырох рот сумесна з атрадам 22-й танкавай дывізіі арганізаваў абарону на рубяжы Амговічы — Каліта; атрад 30-й танкавай дывізіі пад камандаваннем палкоўніка С.І.Багданава, які знаходзіўся ў другім эшалоне, утрымліваў вёскі Падарэссе, Вялікая Баравая, Волашава, Сорагі. Камандны пункт атрадаў размяшчаўся ў раёне в. Каліта.

На досвітку 27 чэрвеня гітлераўцы здзейснілі некалькі моцных авіацыйных налётаў на баявыя парадкі атрадаў, якія абараняліся ў раёне Слуцка. Пасля гэтага часці 3-й танкавай дывізіі немцаў з некалькіх напрамкаў пачалі масіраваныя танкавыя атакі, якія былі падтрыманы моцным артылерыйскім і мінамётным агнём. Асобнымі групамі танкаў праціўніка ўдалося прарвацца за р. Случ, але галоўныя яго сілы былі затрыманы нашымі атрадамі. Каля 10 гадзін гітлераўцы правялі некалькі беспаспяховых атак супраць атрадаў 14-га механізаванага корпуса і 55-й стралковай дывізіі на рубяжы вёсак Амговічы — Каліта і Урэчча, але панеслі вялікія straty і прарвацца не змаглі. Тады часці 3-й танкавай дывізіі немцаў абышлі абарончы рубеж Амговічы — Каліта з поўначы і да сярэдзіны дня выйшлі цераз Падарэссе ў раён Старых Дарог. Да 18 гадзін танкі праціўніка падышлі да р. Пціч і цераз гарэўшы мост прарваліся на яе ўсходні бераг.

У жорсткіх баях у раёне Слуцка ў адной з контратак па-геройску загінуў камандзір 55-й стралковай дывізіі палкоўнік Дэмітрый Іванавіч Іванюк, і камандаванне дывізіі прыняў начальнік яе штаба падпалкоўнік Тэр-Гаспаран.

## Той незабыўны чэрвень 41-га

**З успамінаў Міхася Адамавіча Тычыны, жыхара Слуцка**

...Той доўгі і трывожны сонечны дзень помніца лепей, чым тое, што было ўчора. Яно і зразумела: мне тады ішоў пятнаццаты год, памяць была «учпістая», а падзеі — вельмі ўражлівяя і трывожныя.

Пасля школы я пагадзіўся за працадзень з чверцю пасвіць калгасных коней. У шэсць гадзін раніцы таго чэрвенскага дня маці мяне пабудзіла, і я хуценька пашыбалаў да канюшні. Недзе праз паўгадзіны стрыножаны мой табун быў ужо за вёскай. Гадзін у восем ці дзвеяць з боку Слуцка (туды ад нашай вёскі напрамкі 15 кіламетраў) пачуліся выхухі бомбаў. У неба ўтым баку пацягнуўся шнур чорнага дыму. Затым ужо і над нашай вёскай на невялічкай вышыні, — бо бачны былі жоўтыя канцы крылаў і чорныя крыжы на іх — сталі пралятаць на ўсход чацвёркі і шасцёркі двухматорных бамбардзіроўшчыкаў «Ю-88», а затым і адзіночныя самалёты. Па іх ні разу ні над чыгункай, што праходзіць за 4 кіламетры, ні над шашой-«варшаўкай», да якой 7 кіламетраў, ніхто не стравяў. А ў небе за цэлы дзень я не ўбачыў ніводнага нашага знішчальніка. Мяне, хлапчука, які верыў, што Чырвоная армія «всех сильней», а напы лётчыкі і самалёты лепышыя ў свеце, гэта здзіўляла і засмучала.

Тады ж, 26 чэрвеня, зрэдку ў небе висока праляталі на захад дзвеяткі нашых двухматорных бамбардзіроўшчыкаў «СБ» — без прыкрыцца знішчальнікаў. Гадзіны праз 2—3 назад вярталіся па 3—4 машыны.

Гадзін у 10—12 дня праз вёску ў бок Урэчча пачалі ісці адзіночныя і групамі, па 3—4 чалавекі, чырвонаармейцы — стомленыя, у мокрых ад поту гімнасцёрках. На

пытанні майго дзядулі, дзе немцы, яны адказвалі коратка: «Уже в Слуцке». У аднаго лейтэнанта разрыўной куляй раздробіла далонь, і вясковая акушэрка Надзяя Бараноўская забітавала яму рану. З размоў вайскоўцаў я падслухаў, што мост цераз Случ спалены, і яны раку пераплывали. Пазней праз вёску пацягнуўся вайсковыя абозы з параненымі, а недзе гадзін у 16—17 над Слуцкам паўстала чорная сцяна дыму, а з боку в. Вяселя сталі далаць гарматныя стрэлы, кулямётныя чэргі, з неба там пікіравалі нямецкія «Ю-87», ды так нізка, што хаваліся за лесам, што стаяў у паўночным напрамку ад нашай вёскі, а потым, адбамбіўшыся, узмывалі ў неба. Да самага вечара ўтым напрамку чулася страляніна, а потым усё сціхла.

27 чэрвеня паблізу вёсак Стары Гуткоў, Каліта, Кучына з гадзіну грымеў жорсткі бой... Я з вясковымі хлапчукамі хадзіў пазней на поле таго бою сабіраць патроны. Узбоч шашы каля пас. Кучына стаяла наша 122-міліметровая гаўбіца, побач, у канаве, блізчэлі кінутыя снарады — штук трывцаць. Непадалёку чарнелі шкілеты трох спаленых грузавікоў ЗІС-5. А на палетку, за шашой, у вочы кінуўся россып зялённых касак, процівагазовых сумак. І ўсёды — патроны ў абоймах, кулямётных лентах. Падышла жанчына і ціха прамовіла: «Вось тут, хлопчыкі, мы два дні зібраўлі забітых нашых салдацікаў — немцы загадалі». Мы ўбачылі брацкую магілу, дзе іх пахавалі. Над ёй стаяў высокі драўляны крыж. Сваіх немцы пахавалі ў адзіночныя магілы. І хоць карціна нямецкіх могілак падрадавала нашы хлапечыя сэрцы, дамоў мы вярталіся азмрочаныя ўсім убачаным.

## Подзвіг двух салдат

...26 чэрвеня раніцай перадавыя злучэнні танкавых і матарызаваных дывізій ворага ўварваліся на тэрыторыю Слуцкага раёна. Завязаліся баі каля мястэчка Леніна. Вораг падышоў упchyльную да Слуцка.

Лічачы, што ў горадзе ўжо няма савецкіх войскаў, немцы накіравалі па Праletарскай (цяпер Леніна) вуліцы бронетранспарцёры з пяхотай. З паветра іх пад-

тримлівалі эскадрыллі самалётаў-зniшчальнікаў. Вось ужо бронетранспарцёры з лягзаннем імчалі каля ахопленага поўным будынка былога педвучылішча.

Але што гэта? Уперадзе, каля цэнтра горада, маланкай бліснула польмі і амаль у той жа момант пад пярэднім бронетранспарцёрам з грукатам узрываецца артылерыйскі снарад. Ахопленая польмі машына хіліцца на бок, з яе вывальваюцца забі-

тыя і параненая салдаты. За першым узривам другі, трэці, чацвёрты... Вось ужо з трох бронетранспарцёраў, загарадзіўшых вуліцу, у блакітнае чэрвеньскае неба павалілі слупы чорнага дыму. На маставой валяюцца трупы ворага. З ідучых ззаду бронетранспарцёраў узніялася беспарафдкавая страляніна. А гармата пасылала снарад з снарадам у самую гушчыню варожай калоны...

Гэта два савецкія воіны, прозвішчы іх так і засталіся невядомымі, разварнулі на рагу вуліц Праletарскай і Валадарскага гарматы і сталі біць з яе прамой наводкай па калоне нямецкіх бронетранспарцёраў.

Сустрэўшы супраціўленне, немцы вымушаны былі прыпыніць калону і накіраваць у абход, на вуліцу Урыцкага, некалькі танкаў. Два савецкія салдаты, адзін з якіх быў паранены ў галаву, расстраляўшы снарады, працягвалі весці агонь з кулямётам да апошняга патрона, пакуль чарга з

варожага танка не абарвала жыцці мужчын абаронцаў.

Аўтару гэтага артыкула на другі дзень давялося бачыць гармату, з якой вялі агонь салдаты, і тры спаленыя бронетранспарцёры. Мужнасць апошніх абаронцаў Слуцка бачылі браты Шацілы, якія жылі тады ў цэнтры горада. Адзін з іх загінуў на фронце...

Невядомыя салдаты былі пахаваны на рагу вуліцы Праletарскай і пад'езда да Дома культуры. Усе троі гады акупацыі на магіле ляжаў снарад калібра той гарматы, з якой салдаты вялі агонь па ворагу. Вясной і летам чыясыць невядомая рука прыносіла на магілу жывыя кветкі. Пасля вайны астанкі герояў былі перанесены на брацкія могілкі. Жыхары Слуцка ніколі не забудуць мужчын абаронцаў роднага горада.

*M. Васілюк.*

*За сацыялістычную Радзіму. 1957. 13 сак.*

## Дзве сустрэчы з горадам

### З успамінаў Ю. Пограбава, удзельніка баёў за Слуцк, былога танкіста 60-га танкавага палка

Франтавыя дарогі двойчы прыводзілі мяне ў Слуцк. Першы раз у чэрвені 1941 г., другі — у чэрвені 1944 г. Дзве сустрэчы з горадам засталіся ў маёй памяці на ўсё жыццё. 25 чэрвеня 1941 г. мы, танкісты 60-га танкавага палка, з баямі адступалі на ўсход. Здалёку ўбачылі горад Слуцк у польмі пажараў. Занялі абарону. Вечарам 26 чэрвеня фашыстам удалося ўварвацца ў Слуцк. У гэтым бai танк лейтэнанта Краснова, які застаўся без гаручага і боепрыпасаў, тараніў фашысцкі танк. Наш воін знішчыў некалькі варожых салдат і машын, загінуў сам смерцю героя. А раніцай 27 чэрвеня, калі фашысты захапілі амаль увесць горад, эkipаж нашай «трэц-

цацьчацвёркі» пад камандаваннем лейтэнанта Міхаіла Жматчанкі з падбітай машины вёў бой да апошняга снарада.

З болем у сэрцы пакідалі мы родныя гарады і вёскі. Прайшлі тры цяжкія ваенныя гады, і радасны дзень настаў. Мне выпаў гонар 30 чэрвеня 1944 г. у складзе 54-й гвардзейскай стралковай дывізіі 28-й арміі генерала Лучынскага сумесна з партызанамі вызваліць Слуцк ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Мы бачылі слёзы радасці на вачах людзей, бачылі калоны палонных фашыстаў. Зусім не тымі былі цяпер ужо гэтыя «заваёўнікі свету», якія ўступілі ў Слуцк 1941 года.

## Мужнасць невядомага лётчыка

Ішоў шосты дзень Вялікай Айчыннай вайны. Па шасэ на Бабруйск, міма дагаруючых каля пасёлка Кучына танкаў і машын з крыжкамі на бартах рухаліся на ўсход матарызаваныя калоны ворага.

Раптам неба над вёскамі Немчае і Муравішчына прачарцілі пункціры трасіруючых куль, пачулася глухое ракатанне

буйнакаліберных кулямётаў. Гэта савецкі знішчальнік атакаваў 12 нямецкіх самалётаў. Завязаўся кароткі, але жорсткі бой. Нягледзячы на колькасную перавагу немцаў, савецкі знішчальнік смела атакаваў варожыя самалёты.

Вось што расказаў відавочца гэтага паветранага бою былы партызан Вялікай

Айчыннай вайны Аляксандр Тарасавіч Зубарык:

— Раніцай 28 чэрвяна 1941 г. савецкі знішчальнік завязаў бой з нямецкімі самалётамі. З першай чаргі ён падпалаў адзін з «юнкерсаў». Сцярвятык упаў у бліжэйшы лес. Праз некалькі секунд, пакідаючы хвост чорнага дыму, да зямлі пачаў падаць другі «юнкерс», потым трэці... У гэтых час у бой уступілі дзве «рамы» (нямецкі двухфюзеляжны самалёт-разведчык). Трапнай чаргой знішчальнік збіў адну «раму», другую

дагнаў і рубануў вінтом. «Рама» нязграбна закружылася і пайшла на пасадку. Але загарэўся і наш самалёт. Ён упаў ва ўрочышчы Жукава Балота ў моцна забалочаным месцы. Матор і абломкі машыны зніклі ў багне. Пасля вайны матор быў выцягнуты разам з астанкамі лётчыка. Больш нічога знайсці не ўдалося.

...Імя героя-лётчыка так і засталося невядомым...

*М.Барысевіч.*

*За сацыялістычную Радзіму. 1957. 23 чэрв.*

## Акупацыйны рэжым

Акупацыйны рэжым, што быў уста-  
ноўлены гітлераўцамі на часова захоп-  
ленай імі тэрыторыі нашай Радзімы,  
распрацоўваўся загадзя, яшчэ да нападу  
на Савецкі Саюз. Галоўныя яго на-  
кірункі былі выкладзены Гімлерам у  
сакрэтным мемарандуме «Некаторыя  
думкі пра абыходжанне з насельніцт-  
вам на Усходзе» ад 25 мая 1940 г. У ім  
указвалася, што захопленыя ўсходнія  
тэрыторыі належыць разглядаць як аб-  
'ект каланізацыі і германізацыі. Акупа-  
цыйная палітыка, гаварылася ў гэтым  
мемарандуме, павінна быць накіравана  
на тое, каб ператварыць актыўную масу  
«іншароднага насельніцтва» ў напаў-  
пісьменных рабоў.

Асноўныя палажэнні акупацыйна-  
га рэжыму былі даволі падрабязна  
выкладзены і ў шэрагу іншых сумна-  
видомых дакументаў, у тым ліку ў  
плане «Барбароса» (канчатковы вары-  
янт выкладзены ў дырэктыве вярхоў-  
нага галоўнакамандуючага ўзброенымі  
сіламі ад 18.12.1940 г.), які вызначаў  
стратэгію і тактыку нападу на СССР,  
генеральным плане «Ост» — прагра-  
ме каланізацыі тэрыторыі, германіза-

цыі, высялення і знішчэння народаў  
Усходняй Еўропы, у тым ліку і Бела-  
русы, «Інструкцыі пра асобныя воб-  
ласці» да дырэктывы № 21 плана  
«Барбароса» (13.3.1941 г.), дырэкты-  
ве па кірауніцтве эканомікай у акупа-  
ваных усходніх абласцях і інш. Гэ-  
тыя дакументы намецілі практычныя  
мерапрыемствы па ўстанаўленні акупа-  
цыйнага рэжыму на тэрыторыі, якая  
падлягала захопу. У далейшым яны  
дапаўняліся загадамі, інструкцыямі га-  
лоўнакамандавання ўзброеных сіл і  
іншых ведамстваў гітлераўскай Гер-  
маніі, у якіх масавы тэрор, рабаванні,  
гвалтаванне і забойствы ўзводзіліся ў  
ранг дзяржаўнай палітыкі.

Асноўны сэнс гэтых жорсткіх, нечал-  
лавечых загадаў і інструкцый зводзіў-  
ся да того, каб самымі бязлітаснымі  
срдкамі і мерамі не дапусціць супра-  
ціўлення нашага народа, фізічна  
знішчыць значную частку насельніцтва  
краіны. Гэтыя дакumentы поўнасцю раз-  
вязалі рукі гітлераўскім катам і забой-  
цам, вызываючы іх ад усялякай адказ-  
насці за здзейсненныя злачынствы.

*У.І.Лемяшонак.*

## Документы сведчаць

### З АДМИНІСТРАЦЫЙНАГА РАСПАРАДЖЭННЯ № 1 КАМАНДУЮЧАГА ТЫЛАМ ГРУПЫ АРМІЙ «ЦЭНТР» ГЕНЕРАЛА ПЯХОТЫ ФОН ШЭНКЕНДОРФА

7 ліпеня 1941 г.

I. Аб прызначэнні бургамістраў у валасцях

1. На пасады бургамістраў у першую чаргу павінны быць прызначаны палітычна на-  
дэйныя і кваліфікаваныя асобы, па магчымасці з ліку беларусаў.



**A N O R D N U N G**  
über Sperrstunden

Mit Zustimmung des Reichskommissars für das Ostland setze ich die Sperrzeit im Generalbezirk Weißruthenien in den Städten auf die Zeit vom Dunkelwerden bis zum Hellwerden fest.

Zivilpersonen, die während der Sperrzeit ohne zwingende Gründe auf der Straße betroffen werden, werden sofort standgerichtlich erschossen.

Für die Besucher von Theatern und sonstigen kulturellen Veranstaltungen ergeht eine Sonderregelung.

Diese Anordnung tritt am 1. November 1941 in Kraft.

Minsk, den 20. Oktober 1941  
Der Generalkommissar für Weißruthenien  
**WILHELM KUBE**

**R O Z P O R Z A D Z E N I E**  
o ograniczeniu ruchu cywilnego  
w czasie od początku zmierzchu  
do świtania

Za zgodą Komisarza Rzeczy Ostlandu zarządzam ograniczenie czasu chodzenia po miastach Generalnego Okręgu Białorusi od zmierzchu do świtania.

Osoby cywilne, które w zabronionym czasie spotka się chodząc bez powodu na ulicy, będą natychmiast doraźnym sądem rozzstrzelane.

Do odwiedzających teatr i inne kulturalne imprezy wydane zostanie odrębne uregulowanie.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 1941 r.

Minsk, 20 października 1941 r.  
Generał Komisar Białorusi  
**WILHELM KUBE**

**Р А С П А Р А Д Ж Э Ъ Н І Е**  
об ограничении хождения  
вечерней порой

С согласием Государственного Комиссара Восточной Территории постановляю:

Ограничить время хождения в городах Генерального Округа Белоруссии от вечерних сумерок до рассвета.

Люди гражданские, которые в ограниченное время без уважительной причины будут встречены на улице, будут сейчас же Военным Судом расстреляны.

Для посещения театра и другие культурные учреждения выйдет особый приказ.

Это распоряжение входит в силу с 1-го ноября 1941 г.

Минск, 20 октября 1941 г.  
Генерал Комисар Белоруссии  
**ВИЛЬГЕЛЬМ КУБЕ**

2. Бургамістр з'яўляецца прадстаўніком воласці.
3. Ён з'яўляецца службовым начальнікам над усімі асобамі, якія працавалі ў воласці. Ён прымае іх і звальняе з працы.
4. Бургамістр нясе адказнасць за фінансавыя справы воласці.
5. Усе жыхары, якія працуюць у воласці паводле становішча на 21.6.1941 г., павінны быць нанава ўлічаны і перапісаны бургамістрам.
6. Бургаміstry неадкладна павінны паклапаціца аб тым, каб усе жыхары былі забяспечаны адпаведнымі дакументамі, якія засведчваюць іх асобу: прозвішча і імя, час і месца нараджэння, месца жыжарства, склад сям'і, професія, пребыванне і род заняткаў, сацыяльнае паходжанне, веравызнанне, нацыянальнасць, падданства.
7. Бургаміstry прыщыгаюць да адказнасці вінаватых за ўчыненыя акты сабатажу ў даверанай ім воласці. Яны павінны ўсімі сродкамі прадухіляць акты сабатажу. У іх абавязкі ўваходзіць ахова прадпрыемстваў, размешчаных на тэрыторыі воласці, асабліва жыццёвых важных.

8. Бургамістраў і іх намеснікаў у населеных пунктах, якія налічваюць да 20 000 жыхароў, прызначае мясцовы камендант, а ў населеных пунктах, у якіх звыш 20 000 жыхароў, прызначае камендант палявой камендатуры.

II Аб забароне пакідання кватэр ў начны час

1. У перыяд з 21.00 да 5.00 раніцы насельніцтву забараняеца пакідаць кватэры.

2. Выключэнні дапускаюца па пісьмовым дазволе мясцовага каменданта для асоб, якія працуяць у начны час на жыццёва важных прадпрыемствах, дактарамі, акушэркамі, на машынах хуткай дапамогі.

3. Парушальнікі будуць найстражайшым чынам наказывацца мясцовымі камендантамі. Як дапаможнымі мерамі пакарання могуць быць часовы арышт з аблежаваным харчаваннем, наслінас затрыманне і прыцягненне да працы.

III. Адметныя знакі для яўрэяў і яўрэяк

1. Усе яўрэі і яўрэйкі, якія знаходзяцца на занятай рускай тэрыторыі і дасягнуўшыя 10-гадовага ўзросту, неадкладна абавязаны насыць на правым рукаве верхняга адзення і сукенкі белую павязку шырынёй да 10 см з намаляванай на ёй сіяніцкай зоркай або жоўтую павязку шырынёй да 10 см.

2. Такімі павязкамі забяспечваюць сябе самі яўрэі і яўрэйкі.

3. Яўрэям катэгарычна забараняеца вітаць.

Парушальнікі будуць найстражайшым чынам караца па мясцовым камендантам па месцы жыхарства.

VIII. Стварэнне дапаможнай паліцы

1. Для правядзення паліцыйскіх мер бяспекі бургамістрам даручана прыцягнуць у дапаможную паліцыю надзейных «фольксдойча», беларусаў і, калі такіх няма, тады палякаў і выкарстоўваць гэтую паліцыю са згоды з начальнікамі каманд паліціі бяспекі.

2. Служачыя дапаможнай паліцыі, якія працуяць у цесным кантакце з мясцовымі айн-затцкамандамі паліцыі бяспекі і СД, могуць падтрымліваць сувязь толькі з мясцовымі начальнікамі паліцыі бяспечнасці і СД або прызначанымі імі органамі.

3. Служачыя дапаможнай паліцыі носяць белую нарукавую павязку з надпісам «Дапаможная паліцыя».

4. Мясцовыя камендатуры да 20-га чысла кожнага месяца, а ўпершыню да 20.7.1941 года, паведамляюць пра колькасць і ўзбраенні дапаможнай паліцыі.

Камандуючы тылам групы армій «Цэнтр» фон Шэнкендорф, генерал пяхоты

Пераклад з нямецкай.

Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 4683. Воп. 3. Спр. 952. Л. 1—2, 4—5.

Падрыхтаваў У.І.Лемяшонак.

## ЗАГАД НАСЕЛЬНІЦТВУ

В последнее время начали повторяться случаи саботажа на железной дороге и железно-дор.станциях. При повторении случаев на бесперебойную работу железной дороги, они будут строжайшим образом пресечены. В случае необнаружения саботажников будет привлечена к ответу и штрафу та ближайшая деревня, которая будет расположена к месту происшествия.

Приказ старостам деревень, находящихся в непосредственной близости от жел.-дор.

A. 1. Всех жителей деревни зарегистрировать.

Списки жителей сдать в комендатуру, при отсутствии таковой, сдать в ближайшую деревню, где есть комендатура.

2. П р о ж и в а н и е посторонних крестьян СТРОГО ВОСПРЕЩАЕТСЯ. Обо всех случаях немедленно сообщать в комендатуру.

3. Посторонних (чужих) людей немедленно приводить или сообщать в комендатуру.

B. Староста обязан оповестить население о нижеизложенном:

1. Каждый крестьянин, подошедший меньше чем на 200 м к железной дороге, будет без предупреждения РАССТРЕЛЯН.

2. Всякая езда и движение в 200 м зоне ВОСПРЕЩАЕТСЯ.

3. Всякие полевые работы в зоне 200 м от жел. дороги ВОСПРЕЩАЮТСЯ.

В. 1. Проход в 200 м зоне и по путям разрешен только людям, работающим в Германской армии и имеющим особые повязки на рукавах с надписью и печатью, что эти люди принадлежат к Железнодорожному Корпусу.

Командующий немецкими войсками.

*Фонды Слуцкага краязнаўчага музея.*

## АБ'ЯВА НЯМЕЦКІХ АКУПАЦЫЙНЫХ УЛАД АБ ВЯРБОЎЦЫ НАСЕЛЬНІЦТВА НА РАБОТУ Ў ГЕРМАНИЮ

15 студзеня 1942 г.

Великая Германия дает русскому и белорусскому населению, независимо от пола, в возрасте от 17 до 40 лет работу и хлеб. За труд в Германии предоставляется: продовольствие, квартиры и заработка плата в достаточном размере. Кроме этого, за особенно хорошее исполнение работы предусмотрена добавка в виде табака, напитков и т.д.

Остающиеся на их родине семьи будут обеспечиваться по их заявлению и под немецким надзором городскими или волостными управлениями.

Желающие! Немедленно явитесь для приема на работу в Германию, ведь это в вашем собственном интересе.

МЕСТО ЯВКИ: Мужское и женское население города может явиться в учреждение труда бургомистра города.

Женское сельское население, которое желает в Германии поступить на сельскую работу, может явиться в управление бургомистра.

Надзиратель ВЕЙГАНТ

Генерал-лейтенант

*Фонды Слуцкага краязнаўчага музея.*

## НАЙБОЛЬШ БУЙНЫЯ КАРНЫЯ АПЕРАЦЫИ НЯМЕЦКА-ФАШЫСЦКІХ ЗАХОПНІКАЎ СУПРАЦЬ ПАРТЫЗАН І МІРНАГА НАСЕЛЬНІЦТВА НА СЛУЧЧЫНЕ

Назва аперацыі ці яе нумар	Час і месца правядзення аперацыі	Назва воінскіх часцей, якія праводзілі аперацыі. Колькасць знішчаных саўецкіх грамадзян
№ 6 (у некаторых документах № 10)	Жнівень 1942 г. Любанскі, Слуцкі раёны Мінскай, Бабруйскі раён Магілёўскай вобл.	3 батальёны 203-й ахоўнай дывізіі
«Свята ўраджаю- I»	Студзень 1943 г. Пухавіцкі, Слуцкі раёны Мінскай вобл.	11 нямецкіх паліцэйскіх і ахоўных бата- льёнаў, батальён СС Дзірлэнвангера. Забіта больш за 2 тыс. чалавек, пагнана ў Германію больш за 1 тыс. чалавек
«Свята ўраджаю- II»	Студзень—люты 1943 г. Капыльскі, Слуцкі, Уздзенскі раёны Мінскай вобл.	13-ы нямецкі паліцэйскі полк СС, айнзатцгруппа Вільке. У ходзе аперацыі забіта 2325 чалавек, каля 300 чалавек захоплена для адгону на фашысцкую катаргу
«Люты»	Люты 1943 г. Лунінецкі, Ляхавіцкі раёны Брэсцкай вобл., Жыткавіцкі раён Гомельскай вобл., Слуц- кі, Салігорскі, Капыль- скі, Нясвіжскі раёны Мінскай вобл.	3 нямецкія паліцэйскія палкі СС, 4 ахоўныя батальёны, батальён СС Дзірлэнвангера. Каля 13тыс. савецкіх грамадзян расстрэляні і па-зверску закатавалі фашысты ў ходзе аперацыі. Захаплі каля 17 тыс. галоў жывёлы, разбурылі і спалілі 1900 хат

*Нямецка-фашистскі генацыд на Беларусі (1941—1944). Мн., 1995. С. 359, 365—366.*

**НАСЕЛЕННЫЯ ПУНКТЫ СЛУЦКАГА РАЁНА, ЗНІШЧАНЫЯ  
РАЗАМ З ЖЫХАРАМІ І АДНОЎЛЕННЫЯ ПАСЛЯ ВЯЛІКАЙ  
АЙЧЫННАЙ ВАЙНЫ**

Назва населенага пункта	Колькасць напярэдадні вайны		Колькасць знішчаных		Дата знішчэння
	двароў	населніцтва	двароў	населніцтва	
Адамова	52	223	52	213	люты 1943
Чырвоная Старонка	29	111	24	75	люты 1943
Палікараўка	38	124	38	96	люты 1943
Руднаўка	13	60	13	54	люты 1943

**НАСЕЛЕННЫЯ ПУНКТЫ СЛУЦКАГА РАЁНА, ЗНІШЧАНЫЯ  
З ЧАСТКАЙ НАСЕЛЬNІЦТВА І АДРОДЖАННЫЯ ПАСЛЯ  
ВЯЛІКАЙ АЙЧЫННАЙ ВАЙНЫ**

Назва населенага пункта	Колькасць напярэдадні вайны		Колькасць знішчаных		Дата знішчэння
	двароў	населніцтва	двароў	населніцтва	
Апаліны	48	192	48	31	сакавік 1943
Баравая	17	68	16	7	красавік 1943
Вараб'ёва	20	217	20	33	студзень 1943
Вярбішчына	6	30	6	7	люты 1943
Гольчыцы	201	804	115	24	верасень 1943
Гутніца	27	110	27	6	красавік 1943
Жылін Брод	11	44	11	5	ліпень 1942
Каліта	41	178	36	2	чэрвень 1941
Кошышча	9	35	9	1	снежань 1943
Навінкі	22	89	22	1	люты 1943
Ніва	73	238	72	1	красавік 1943
Новы Гуткоў	52	223	52	2	люты 1944
Падстарэва	7	35	7	6	люты 1943
Паўлаўка	28	134	28	31	люты 1943
Пільня	17	68	17	6	люты 1943
Рудня	70	279	68	25	люты 1943
Стары Гуткоў	41	188	39	2	чэрвень 1941
Старэва	28	131	28	43	люты 1943
Строхава	50	195	50	2	сакавік 1943
Хорашава	23	94	22	—	люты 1943

Нямецка-фашистыкі генацыд на Беларусі (1941 – 1944). Мн., 1995. С. 40 – 279.

## Сёстры Хатыні

### Населенныя пункты Слуцкага раёна, спаленыя разам з жыхарамі ў гады Вялікай Айчынной вайны і не адроджаны ў мірны час

**Беразінец, Першамайскі сельсавет.** Знаходзілася за 1 км на поўнач ад в. Жылін Брод. Да пачатку вайны жылі 37 чалавек. 23 лютага 1943 г. нямецка-фашистыкія карнікі загубілі 22 жыхары, вёску (9 двароў) спалілі. Увекавечана ў мемарыяльным комплексе Хатынь.

**Гондарава, Амговіцкі сельсавет.** Знаходзілася за 3 км на поўнач ад в. Ціхань. Да пачатку вайны жылі 76 чалавек. 23 лютага 1943 г. нямецка-фашистыкія карнікі загубілі 60 жыхароў, вёску (16 двароў) спалілі.

Увекавечана ў мемарыяльным комплексе Хатынь.

**Задоўба, Першамайскі сельсавет.** Пасёлак знаходзіўся за 3 км на поўнач ад в. Жылін Брод. Да пачатку вайны жылі 9 чалавек. 23 лютага 1943 г. нямецка-фашистыкія карнікі загубілі 9 яе жыхароў, пасёлак (4 двары) спалілі. Увекавечаны ў мемарыяльным комплексе Хатынь.

**Захацінава, Гацукоўскі сельсавет.** Да пачатку вайны жылі 54 чалавекі. У лютым 1943 г. нямецка-фашистыкія карнікі



На гэтым месцы была  
в. Крушнік.

загубілі 2 яе жыхароў, вёску (14 двароў) спалілі.

**Кабыліна Балота, Першамайскі сельсавет.** Да пачатку вайны жылі 6 чалавек. 22 лютага 1943 г. нямецка-фашысцкія карнікі загубілі 65 жыхароў, хутар (2 двары) спалілі.

**Краснае, Першамайскі сельсавет.** Да пачатку вайны жылі 17 чалавек. 23 лютага 1943 г. нямецка-фашысцкія карнікі загубілі 5 жыхароў, пасёлак (6 двароў) спалілі.

**Крушнік, Першамайскі сельсавет.** Вёска знаходзілася за 2 км на поўдзень ад в. Палікараўка. Да вайны жыў 41 чалавек. 23 лютага 1943 г. нямецка-фашысцкія карнікі загубілі 15 жыхароў, вёску (14 двароў) спалілі.

**Лазараў Бор, Амговіцкі сельсавет.** Да пачатку вайны жылі 32 чалавекі. 23 лютага 1943 г. нямецка-фашысцкія карнікі загубілі 20 жыхароў, вёску (8 двароў) спалілі.

**Лявішча, Амговіцкі сельсавет.** Вёска знаходзілася за 1,5 км на паўднёвы захад ад в. Чырвоная Старонка. Да пачатку вайны жылі 63 чалавекі. 23 лютага 1943 г. нямецка-фашысцкія карнікі загубілі 50 жыхароў, вёску (12 двароў) спалілі. У 1982 г. на месцы былога вёскі пастаўлена стэла. Увекавечана ў мемарыяльным комплексе Хатынь.

**Перавалока, Покрашаўскі сельсавет.** Да пачатку вайны жылі 30 чалавек. 23 лютага 1943 г. нямецка-фашысцкія карнікі загубілі 5 жыхароў, вёску (7 двароў) спалілі.

**Пераходы, Першамайскі сельсавет.** Вёска знаходзілася за 1,5 км на поўдзень ад в. Жылін Брод. Да пачатку вайны жыў 131 чалавек. 23 лютага 1943 г. нямецка-фашысцкія карнікі загубілі 116 жыхароў, вёску (26 двароў) спалілі. На месцы былога вёскі ў 1979 г. пастаўлены помнік — на насыпным невысокім кургане скульптура жанчыны ў жалобе. На месцы былога хат — помнікі з прозвішчамі загінуўшых. Увекавечана ў мемарыяльным комплексе Хатынь.

### З успамінаў Паўла Антонавіча Жураўскага, былога жыхара в. Пераходы

23 лютага 1943 г. на досвітку, калі людзі яшчэ спалі, немцы ўрываліся ў кожны дом, расстрэльвалі сялян, а затым падпальвалі будынак. Усё трашчала і палыхала, чуліся енкі. Так загінулі і мае дзеці, а старэйшую дачушку карнікі жывой кінулі ў агонь. Так знішчылі яны ўсю вёску. Жудасна, і цяпер часта паўстае перад вачымі тая страшная карціна...

### З успамінаў Сцепаніды Мікалаеўны Дардынскай, былой жыхаркі в. Пераходы

...У мяне было шасцёра дзяцей, іх усіх немцы расстрялялі. У гэты страшны час на руках я трymала самага меньшанікага. Куля пранізала дзіцятка і паараніла мяне ў плячо. Ад жаху, болю рухнула я на падлогу і страціла прытомнасць. Фашысты запалі хату. Апрытомнела я, калі агонь ужо

бушаваў ва ўсю. Неяк мне ўдалося выпаўці. Твар і валасы абгарэлі, але, сабраўши ўсе сілы, дапаўзла да лесу. Там мяні ўжо заўважылі свае людзі і падабралі.

**Фадзееўка, Першамайскі сельсавет.**  
Знаходзілася за 1 км на ўсход ад в. Палі-

караўка. Да пачатку вайны жылі 33 чалавекі. 23 лютага 1943 г. фашистыкі карнікі загубілі 9 жыхароў, вёску (11 двароў) спалілі. У 1975 г. на месцы былой вёскі пастаўлена стэла.

### З прамовы А.Н.Цыбулькі на антыфашисткім мітынгу

Аляксей Нічыпаравіч Цыбулька нарадзіўся ў 1907 г. у в. Белічы. Быў першым сакратаром Беліцкай камсамольскай ячэйкі. Працаўнік настаўнікам, зачучам у Слуцку. Яму прысвоена званне «Выдатнік народнай асветы». Памёр у 1986 г.

11 кастрычніка 1942 г. у Маскве адбыўся ўсесаюзны антыфашисткі мітынг настаўнікаў. Ад Беларусі выступаў А.Н.Цыбулька. Быў прыняты зварт да ўсіх настаўнікаў свету — актыўна змагацца з фашисткімі захопнікамі, уступаць у партызанскія атрады, не даваць фашистам спакою ні днём, ні ноччу. Сярод іншых стаяў і подпіс нашага земляка.

Тэкст прамовы А.Н.Цыбулькі быў змешчаны 13 кастрычніка 1942 г. ва «Учительскай газете». Мы друкуем яго ў скрачэнні ў перакладзе на беларускую мову.

#### Дарагія таварышы!

Я — беларускі настаўнік. Гневам і нянявісцю напаўняеца маё сэрца, калі я думаю аб тым, што брудны бот нямецкага фашиста ганьбіць зямлю роднай Беларусі.

Незлічоныя пакуты прынеслі майму народу гітлераўскія разбойнікі. Разбурэнні, смерць пануюць у раней прыгожых і квітнеючых гарадах Беларусі. Спалены і апустошаны вёскі, горкі палын расце на палях. Тысячы людзей расстряляны, павешаны. Тысячы вывезены ў фашисткую Германію на рабскую, катаржную працу.

Фашистыкі вандалы глумяцца над рэліквіямі беларускай нацыянальнай культуры. Яны варварскі разбурылі і спалілі лепшыя нашы музеі, бібліятэкі, разрабавалі інстытуты, ператварылі школы ў казармы для салдат, у канюшні для коней. Народ ненавідзіць фашистыкіх захопнікаў. Ён ніколі не скарыща акупантам і па-герой-

ску змагаеца з імі, не баючыся пагроз, на-  
сілля, тэрору.

Я ганаруся тым, што ў гэтай мужнай барацьбе разам з усім народам актыўна ўдзельнічаюць беларускія настаўнікі. Тысячы іх партызаніць у лясах Беларусі, многія з'яўляюцца кіраунікамі партызанскіх атрадаў і сваімі смелымі раптоўнымі налётамі наводзяць паніку на нямецкія гарнізоны. Настаўнікі актыўна працуяюць сярод насельніцтва, выкryваючы хлуслівія абязцанні гітлераўскіх «правіцеляў». Настаўнікі расказваюць народу праўду аб барацьбе Чырвонай арміі з ворагамі, умацоўваюць у масах гарачую веру ў хуткае вызваленне ад крывавых акупантаў.

Гітлераўцы адчуваюць сілу беларускага настаўніцтва, яны стараюцца схіліць яго на свой бок, запрашаюць настаўнікаў на работу, зрабілі спробу адкрыць некалькі школ, але з гэтага нічога не выйшла.

Страціўшы надзею ў магчымасць ператварыць настаўнікаў у сваіх прыслужнікаў, фашисты спрабуюць запалохаць іх зверскімі рэпрэсіямі...

Але ніякія пакуты і сама смерць не спыняюць герояў-настаўнікаў у іх барацьбе з ненавісным ворагам.

Няхай мой голас пачуюць настаўнікі-партызаны, якія мужна змагаюцца ў тыле ворага. Таварыши, яшчэ больш бязлітасна знішчайце фашистыкіх звяроў! Узнімайце ўесь народ на свяшчэнную барацьбу. Верце, не далёка час вызвалення нашай роднай Беларусі ад праклятага немца...

### Документы сведчаць

#### З АКТА АБ ЗЛАЧЫСТВАХ НЯМЕЦКА-ФАШЫСЦКИХ АКУПАНТАЎ У СЛУЦКУ І СЛУЦКІМ РАЁНЕ

29 ліпеня 1943 г.

Мы, нижеподпісаныеся, представитель партизанского отряда тов. Пичулевский Николай Андреевич бригады им. Чкалова и граждане гор. Слуцка Крутелев Максим Тимофеевич, Личман Борис Афанасьевич, Лимина Александра Александровна, Подымова Александра Алекс. составили настоящий акт в нижеследующем:



Месца масавых расстрэлаў вязняў Слуцкага лагера ваен-напалонных.

Немецко-фашистские мерзавцы с первого дня своего кровавого хозяйничания на временно оккупированной ими территории начали производить кровавую расправу и произвол над мирным населением нашей Белорусской Советской Социалистической Республики. За период своего хозяйничания гитлеровские бандиты зверски замучили и расстреляли сотни и тысячи ни в чем не виновных советских граждан — стариков и детей...

...Немецко-фашистские бандиты за период с 26 июня 1941 г. по 28 июля 1943 г. в г. Слуцке и районе произвели следующее:

1. Сожжено живьем военнопленных — 6200 человек.
2. Расстреляно и повешено мужчин и женщин, стариков и детей — 14 350 человек.
3. Угнано<sup>1</sup> в рабство в Германию с города и района — 41 000 человек.

Отправка в рабство производилась насильственным путем через органы жандармерии и полиции. Первым приемным пунктом несчастных граждан, отправляемых в фашистскую неволю, была Слуцкая тюрьма. Здесь невольники проходили карантин... Затем их отправляли на автомашинах под охраной в Минск для погрузки в телячья вагоны.

4. Так, например, только 7 и 8 февраля 1943 г. сожжено живьем 2340 человек и расстреляно 1800 человек. Таким образом только за два дня уничтожено фашистскими катами 4140 человек. Из них мужчин 1000, женщин 1830, стариков 760, детей 550 чел.

Во время этого злодейского акта сожжено и разрушено 124 жилых дома в северо-западной части города.

5. 6 июля 1943 г. совершенна невинную женщину, жительницу гор. Слуцка Усович Татьяну Константиновну и ее 6-летнего сына Леонтия следователь Слуцкой жандармерии Рунчик и его переводчик негодяй Бодеев вывезли на автомашине за город в район дер. Журово и там их подвергли чудовищным пыткам, а потом убили. Татьяне Усович с левой руки сорвали 4 ногтя, вырвали почти все волосы, затем выстрелили в живот. Мальчику ударом палки переломали правую ногу, а затем отрезали уши в присутствии матери, ожидая ее признания... Изуродованных их бросили на поле, через 2 дня приехали фашистские мерзавцы и зарыли трупы.

6. Тысячи крестьян других районов, приезжавших на базар и по другим делам в г. Слуцк, вылавливались жандармерией и полицией якобы партизаны, заключались в Слуцкую тюрьму, а затем вывозились за город на автомашине и расстреливались.

7. Шеф МТС (ныне ремонтные мастерские) избивает рабочих палкой и угрожает отослать на работы в Германию. 14 апреля 1943 г. он избил Новикова Степана, затем ранил в живот. 19 апреля Новиков скончался.

<sup>1</sup>В документе «отослано».

8. Шеф мебельного комбината (ныне его владелец) избивает рабочих палкой, а затем натравливает свою собаку...

9. Шеф электростанции избивает палкой жителей города за несвоевременный взнос платы за пользование электроэнергией. 26 июля с.г. была избита до потери сознания гражданка г. Слуцка Шараметьева Евдокия на ее же квартире за то, что она пользовалась электроотоплением, не имея на это немецкой санкции.

Таким образом за этот период гитлеровские бандиты по гор. Слуцку и району уничтожили 50 процентов жилых и общественных построек, убили и сожгли живьем 24 690 чел., из них стариков 3400, детей 4896 чел., угнали на катогр в Германию из г. Слуцка и Слуцкого района 41 000 чел., заключили в тюрьму и концлагеря 11 500 чел.

В виду производства массового убийства и сожжения тысяч советских граждан приложить подробные списки не представляется возможным.

В чем и составили настоящий акт.

Подписи.

Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 3968. Вон. 1. Спр. 3. Л. 21–22.

Падрыхтаваў У.І.Лемяшонак.

### З АКТАЎ КАМІСІІ ПА ЎСТАНАЎЛЕННІ І РАССЛЕДАВАННІ ЗЛАЧЫНСТВАЎ НЯМЕЦКА-ФАШЫСЦКІХ ЗАХОПНИКАЎ У СЛУЦКУ

18 верасня 1944 г.

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе: председателя комиссии – начальника Слуцкого горотдела НКВД Михалькевича Каспира Бонифатьевича; заместителя председателя горсовета депутатов трудящихся гор. Слуцка Черного Алексея Васильевича; врача-хирурга Слуцкого Горздрава Мурашко Игната Прохоровича; сотрудника Минской областной чрезвычайной комиссии Утенкова Бориса Митрофановича; ст. землеустроителя Слуцкого района Плещевича Николая Петровича составили настоящий акт на нижеследующее:

Нами обследовано место массового расстрела и захоронения немцами советских граждан вблизи военного городка гор. Слуцка, где обнаружены две большие ямы-могилы размерами: первая – длина 18 метров, ширина 3 метра; вторая – длина 10 метров, ширина 4 метра.

Вскрытиями ям-могил установлено: ямы полностью заполнены человеческими трупами и скелетами. Врачебно-медицинской комиссией установлено:

- трупы захоронены в 1942–44 гг.;
- среди общей массы трупов есть трупы детей и женщин;
- у большинства трупов в черепах имеются сквозные пулевые отверстия. Все трупы в обеих ямах-могилах расположены в хаотическом состоянии.

Исходя из этого, комиссия пришла к выводу, что все захороненные были расстреляны.

Для определения численности расстрелянных и захороненных нами была определена глубина и кубатура обеих ям-могил, исходя из расчета 5 трупов на кубометр, подсчитано: в двух ямах-могилах захоронено 1410 расстрелянных немцами советских граждан.

На что составлен настоящий акт.

Зав. специностью Бобруйского облисполкома (Л.Алферова)

21.VI-48 г.


Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 845. Вон. 1. Спр. 60. Л. 38.

\* \* \*

19 верасня 1944 г.

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе: председателя комиссии: начальника Слуцкого гор. отдела НКВД Михалькевича Каспира Бонифатовича;

Члены: 1. Зам. председателя городского Совета депутатов трудящихся гор. Слуцка – Черного Алексея Васильевича, 2. Врача-хирурга Слуцкого Горздрава – Мурашко Игната Прохоровича, 3. Сотрудника Минской областной Чрезвычайной Комиссии Утенкова Бориса Митрофановича, 4. Ст. землеустроителя Слуцкого Райзо – Плещевича Николая Петровича составили настоящий акт на нижеследующее: Нами обследована окрестность бывшего лагеря военнопленных, который устроили фашисты в расположении военного городка гор. Слуцка. Обследованием установлены две большие ямы-могилы размерами: 1-я – длина 160 метров, ширина 4 метра, 2-я – длина 53 метра, ширина 4 метра. Обе ямы-могилы вырыты в бывшем тире для стрельбы в 200 метрах от военного городка.



Помнік загінуўшым ваенапалонным на гарадскіх могілках.

Для установления численности захороненных нами вскрыты в нескольких местах обе ямы-могилы, в которых по всей площади обнаружены человеческие скелеты в несколько рядов. Врачебно-медицинской экспертизой установлено: трупы захоронены в 1941—1943 гг.

Численность захороненных комиссия установила исходя из рассчёта на 1 куб/м пять трупов. Таким образом в двух общих ямах-могилах захоронено 12 780 трупов, из которых в первой яме-могиле размерами 160 x 4 x 3 — 9600 трупов, во второй яме-могиле размерами 53 x 4 x 3 — 3180 трупов.

Все захороненные умерли в лагере военнопленных в гор. Слуцке от голода и эпидемии сыпного тифа.

Кроме этого, комиссией установлено: в 1942 г. немцы внутри лагеря сожгли барак с больными сыпным тифом русскими военнопленными. В бараке помещалось около 600 человек.

Всего в лагере военнопленных гор. Слуцка за период с 1941—1944 гг. было замучено, расстреляно, умерло с голода и эпидемии свыше 14 000 человек, что подтверждается показаниями свидетелей.

На что составлен настоящий акт, к акту прилагаются показания свидетелей, план местности и расположение могил.

Председатель комиссии:

Члены: Черный, Мурашко, Утенков, Плешевени

Настоящий акт заверяем:

Председатель Гор. Совета Депутатов трудящихся  
Отв. Секретарь.

*Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 845. Вон.  
1. Спр. 60. Л. 40.*

\* \* \*

19 верасня 1944 г.

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе: председателя комиссии — начальника Слуцкого горотдела НКВД Михальевича Каспира Бонифатовича; зам. председателя городского Совета депутатов трудящихся Черного Алексея Васильевича; врача-хирурга Слуцкого горздрава Мурашко Игната Прохоровича; сотрудника Минской областной чрезвычайной комиссии Утенкова Бориса Митрофановича; ст. землеустроителя Слуцкого райизо Плешевени Николая Петровича составили настоящий акт на нижеследующее:

Нами обследовано место массового расстрела немцами советских граждан в г. Слуцке по ул. Монахова в саду больничного городка.

При обследовании нами обнаружено пять мест захоронения расстрелянных советских граждан, из них две ямы-могилы размерами: первая — длина 20 метров, ширина 3 метра; вторая — длина 10 метров, ширина — 2 метра; три остальных места захоронения являются зигзагообразными щелями, предназначенными для укрытия от воздушных налетов. Размерами: первая — длина 20 метров, ширина 1 метр; вторая — длина 15 метров, ширина 1 метр, третья — длина 9 метров, ширина 1 метр.

Раскрытием ям-могил и щелей комиссией установлено:

Глубина ям-могил равна 2 метрам. Ямы-могилы заполнены трупами на 1,5 метра. Глубина щелей равна 1,75 метра, щели заполнены трупами на 1 метр по всей длине.

Численность захороненных в двух ямах-могилах равна 710 трупам. В щелях захоронено 130 трупов.

Врачебно-медицинской экспертизой установлено: трупы в ямах-могилах и щелях захоронены в 1941 году в хаотическом порядке. У большинства трупов в черепе имеются сквозные пулевые отверстия, следовательно, все захороненные были расстреляны из огнестрельного оружия.

Комиссией установлено: всего в саду больничного городка немцами расстреляно 840 советских граждан, что подтверждается вскрытием ям-могил и щелей, расположенных в саду, и показанием свидетелей...

Председатель комиссии: Михалькевич

Члены: Черны, Мурашко, Утенков, Плещевеня

Верно: зав. спецчастью Бобруйского облисполкома (Л.А.Алферова)

Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 845. Вон. 1. Спр. 60. Л. 39.

Падрыхтавала В.С.Відлога.

### ЗАПІСКА НЕВЯДОМАЙ 19-ГАДОВАЙ дзяўчыны СА СЛУЦКА, НАПІСАННАЯ ў 1944 ГОДЗЕ\*

«Бора, нас ноччу заб'юць, паганыя адчуваюць, што ім хутка канец. Я ім у твар сказала, што наша восьме. Бора, ты мяне прабач, што я цябе агарчыла. Ведаеш, не заўсёды так гаворыш і робіш, як хочацца, а я цябе так КАХАЮ, што не ўмою сказаць. Бора, я цяпер прытулілася да цябе, і нічога мяне не палохае, хай вядуць. Учора, калі вельмі білі, я пра сябе паўтарала: «Боранька, я ім нічога не сказала — не хачу, каб яны чулі тваё імя. Боранька, ты бывай, дзякую табе за ўсё».

### З АКТА РАЁННАЙ КАМІСІІ ПА ЎСТАНАЎЛЕННІ I РАССЛЕДАВАННІ ЗЛАЧЫНСТВАЎ НЯМЕЦКА-ФАШЫСЦКІХ ЗАХОПНИКАЎ У ВЁСЦЫ ЛЕНІНА СЛУЦКАГА РАЁНА

27 верасня 1944 г.

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

Председатель комиссии: начальник Слуцкого ГО НКВД Михалькевич Каспир Бонифатович.

Члены: 1. Зам. пред. Райсовета депутатов трудящихся Воробей Адам Антонович.

2. Врач-хирург Слуцкого Горздрава Мурашко Игнатий Прохорович.

3. Землеустроитель Слуцкого райземотряда Голуб Юрий Иванович.

Составили настоящий акт на нижеизложенное:

Нами обследована яма-могила, расположенная в Глинницах, рядом с русским кладбищем, м-ко Ленино Слуцкого р-на.

Обследованием установлена одна яма-могила размером длина 7 метров, ширина 4 метра.

Для установления численности захороненных нами была вскрыта яма-могила, в которой были обнаружены неразложившиеся человеческие трупы.

Врачебно-медицинской экспертизой установлено: трупы захоронены в 1942 г.

Численность захороненных комиссия установила исходя из расчета 1 куб. метр на 5 трупов. Таким образом в яме-могиле 140 трупов.

Яма-могила 7 x 4 x 1 x 5 = 140 трупов.

Среди расстрелянных обнаружены трупы женщин, детей и мужчин. У большинства трупов в черепе имеется сквозное пулевое отверстие. Следовательно, все захороненные были расстреляны из огнестрельного оружия.

На что составлен настоящий акт. К акту прилагаются показания свидетелей, план местности и расположения могил...

Настоящий акт заверяем: Пред. Слуцкого райсовета депутатов трудящихся Розов

Отв. Секретарь Финке

Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 845. Вон. 1. Спр. 60. Л. 43.

### З АКТА РАЁННАЙ КАМІСІІ ПА ЎСТАНАЎЛЕННІ I РАССЛЕДАВАННІ ЗЛАЧЫНСТВАЎ НЯМЕЦКА-ФАШЫСЦКІХ ЗАХОПНИКАЎ НА ТЭРЫТОРЫІ ІВАНСКААГАРОДНІЦКАГА СЕЛЬСАВЕТА СЛУЦКАГА РАЁНА

29 верасня 1944 г.

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе: председатель комиссии: начальник Слуцкого ГО НКВД — Михалькевич Каспир Бонифатович;

\*Запіска была напісана на лістку, вырваным са сыштка. Упершыню была надрукавана ў газеце «Комсомольская правда» 1 студзеня 1945 г. Потым у зборніку «Гавораць загінуўшыя героі».

Члены: 1. Зам. пред. Райсовета Депутатов Трудящихся — Воробей Адам Антонович. 2. Врач-хирург Слуцкого Горздрава — Мурашко Игнатий Прохорович. 3. Землеустроитель Слуцкого Райземотдела — Голуб Юрий Иванович.

Составили настоящий акт на нижеизложенное:

Нами обследовано место массового расстрела немцами советских граждан в урочище «Горовара» Ив. Огородницкого сельсовета Слуцкого р-на.

Расследованием установлено 7 ям-могил размерами: 1-я — длина 40 метров, ширина 3 метра; 2-я — длина 51 метр, ширина 3 метра; 3-я — длина 25 метров, ширина 6 метров; 5-я — длина 9 метров, ширина 3 метра; 6-я — длина 34 метра, ширина 3 метра; 7-я — длина 26 метров, ширина 3 метра.

Все ямы-могилы вырыты в глинищах и кустарнике на расстоянии от 40 до 150 метров от Екатерининского тракта.

Для установления численности захороненных, нами были вскрыты все ямы-могилы, в которых по всей площади обнаружены человеческие трупы, сложенные в несколько рядов в глубоком залегании.

Врачебно-медицинской экспертизой установлено: трупы захоронены в 1941—1942 гг.

Численность захороненных трупов комиссия установила исходя из расчета 1 куб./м на 6 трупов. Таким образом в 7-ми ямах-могилах захоронено 8712 человек, из которых в 1-й яме — 144 чел., 2-й — 1836 трупов, в 3-й — 1800 трупов, в 4-й — 1152 трупа, в 5-й — 324 трупа, в 6-й 1224 трупа, в 7-й — 936 трупов.

Комиссией установлено, что у большинства трупов в черепе имеются сквозные пулевые отверстия. Следовательно, захороненные расстреляны из огнестрельного оружия. Среди общей массы трупов есть трупы женщин и детей.

Кроме этого, в силоносной яме дер. Селище немцы сожгли около трех тысяч советских граждан. На месте сожжения остались железные бочки из-под горючего. Таким образом, в районе Ив. Огородницкого с-совета в урочище «Горовара» и силоносной яме немцами расстреляно и сожжено 11 712 советских граждан.

На что составлен настоящий акт. К акту прилагаются показания свидетелей, план местности и расположения ям-могил.

Председатель комиссии:

Члены:

Настоящий акт заверяем: Пред. Райсовета Депутатов Труд. (Розов)

Отв. Секретарь:

Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 845. Воп. 1. Спр. 60. Л. 42.

Падпрыхтавала В. С. Відлога.

### З АКТА РАЁННай КАМІСІІ ПА ЎСТАНАЎЛЕННІ І РАССЛЕДАВАННІ ЗЛАЧЫНСТВАЎ НЯМЕЦКА-ФАШЫСЦКИХ ЗАХОПНІКАЎ НА ТЭРЫТОРЫІ БЫЛОГА ГРЭСКАГА РАЁНА

30 сакавіка 1945 г.

Мы, нижеподписавшиеся, члены комиссии по расследованию и установлению злодеяний немецко-фашистских захватчиков в их составе председателя комиссии секретаря Гресского РК КП(б)Б т. Заяц Владимир Иванович, зам. председателя комиссии — председатель Гресского райисполкома т. Коледа Анатолий Матвеевич, члены комиссии: начальник Гресского РО НКВД т. Болонов Александр, военком Гресского райвоенкомата т. Кореньков Семен Тарасович, начальник Гресского НКГБ т. Наталов, зав. Гресским Райзо т. Корончик Пётр Федорович, зав. Гресским райздравотделом т. Брановец Степан Иванович, редактор районной газеты «Сталинец» т. Березовский Тарас Михайлович, ответственный секретарь комиссии, секретарь Гресского Райисполкома т. Тишкевич Александр Александрович составили настоящий акт в нижеизложенном:

Материалами следствия комиссия установила: немецко-фашистские захватчики, вторившие в Гресский район и подобрав себе из местных предателей сообщников, занялись поголовным истреблением советских граждан разного возраста, пола и национальности. Методы истребления применялись разные: расстрел, повешение, сожжение. Наравне со взрослыми зверскому истреблению подвергались и дети.

Очевидец варварских действий немецко-фашистских захватчиков и их сообщников по истреблению советских граждан показывает:

1. Свидетель Юнец Михаил Васильевич из дер. Бор Пуховского с/с рассказывает: В феврале м-це 1942 г. в колхоз «Случь» Поликаровского с/с приехал отряд немцев и погибельских, которые оцепили дер. Рудновку, Вербицкую, Переяловку, Адамова, Поликаровку и, собрав жителей этих деревень и загнав их в колхозные постройки, подожгли их вместе с живыми людьми. Из горевших построек слышны были страшные крики горевших мужчин, женщин, стариков и детей. Этот раз немецкими варварами было сожжено живыми 235 чел. советских граждан.

2. Свидетели Острейко Надежда Николаевна дер. Фадеевка Поликаровского с/с рассказывают: В 1942 г. я была арестована немцами вместе со своей семьей и когда нас конвоировали в м. Гресск мимо дер. Поликаровка, которая в это время горела, я сама видела как немцы расстреливали стариков и детей и трупы их бросали в огонь, а малых ребятишек заживо на штыках бросали в огонь. Такую же картину я видела в дер. Адамова. В этих двух деревнях было только сожжено немецкими извергами 241 человек советских граждан.

Комиссия считает, что по Гресскому району немецко-фашистскими властями было сожжено ни в чем неподобных советских граждан, стариков, женщин и детей до 585 человек (пятьсот восемьдесят пять) и расстреляно 1124 человека советских граждан.

Немецкими властями Гресского района путем облав насильственно вывезено в немецкое рабство 570 человек советских граждан Гресского района.

Председатель комиссии Заяц

Зам. пред. комиссии Колета

Члены комиссии: Кореньков, Болонов, Наталов, Корончик, Барановец, Березовский.

Отв. секретарь комиссии Титкович.

Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 845. Воп. 1. Спр. 60. Л. 24.

Падрыхтаваў У.І.Лемяшонак.

**РАШЭННЕ ВЫКАНКОМА СЛУЦКАГА РАЁННАГА САВЕТА ДЭПУТАТАЎ ПРАЦОЎНЫХ АБ ВЫНІКАХ РАБОТЫ ПА ЎДАКЛАДНЕННІ ЗВЕСТАК АБ ЗЛАЧЫСТВАХ НЯМЕЦКА-ФАШЫСЦКИХ ЗАХОПНИКАЎ НА ТЭРЫТОРИІ РАЁНА Ў 1941—1944 ГГ.**

3 чэрвеня 1969 г.

Рассмотрев материалы комиссий по уточнению преступлений немецко-фашистских захватчиков на территории района в период Великой Отечественной войны, исполнком районного Совета депутатов трудящихся

Р Е Ш А Е Т:

1. Считать установленным, что на территории Слуцкого района немецко-фашистскими захватчиками в 1941—1944 годах:

а) полностью уничтожено деревень — 23, в них дворов — 705, населения — 792 чел., угнано в рабство — 25 человек;

б) частично сожжено — 24 деревни, уничтожено в них населения — 396 человек, угнано в рабство — 90 человек;

Кроме указанного в остальных 177 населенных пунктах сожжено 411 дворов, уничтожено жителей — 293 чел., угнано в рабство — 46 чел.

в) на фронтах Великой Отечественной войны погибло 4498 чел. уроженцев Слуцкого района, в партизанских отрядах и в подполье погибло 250 человек.

Председатель исполнкома Райсовета депутатов трудящихся В.Голуб

Секретарь исполнкома Райсовета депутатов трудящихся М.Смельчук

Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 4683. Воп. 3. Спр. 764. Л.1.

**З ДАКЛАДНОЙ ЗАПІСКІ СТАРШАГА НАВУКОВАГА СУПРАЦДОЎНІКА ІНСТИТУТА ГІСТОРЫИ ПАРТЫІ ПРЫ ЦК КПБ У.І.ЛЕМЯШОНКА НАМЕСNIКУ ДЫРЭКТАРА ІНСТИТУТА П.П.ЛІПІЛУ**

29 чэрвеня 1969 г.

с 20 по 26 июня 1969 г. выезжал в командировку по уточнению населенных пунктов Минской области, которые были уничтожены немецко-фашистскими оккупантами вместе с их жителями и не восстановлены в настоящее время<sup>1</sup>.

<sup>1</sup>Гэты матэрыял рыхтаваўся па заданні першага сакратара ЦК КПБ П.М.Машэрава для падрыхтоўкі мемарыяльнага комплекса Хатынь.

... В Слуцком районе таких деревень четыре: Гондарево, Переходы, Березинец, Лявище. В дер. Гондарево жителей сжигали в каждом доме отдельно. Здесь же на пепелищах они и похоронены. Могилы огорожены и на них родственники поставили памятники с именами погибших. Вот надпись на одном из них: «Довнар Г. 74 г., Довнар М. 72 г., Довнар Л. 26 г., Алиновская М. 37 г., Гутковская Я. 22 г., Гутковская А. 9 г., Алиновский Л. 7 г. В 1943 г. убиты немцами».

На одном из памятников стоит дата 23/1-1943 г. Три могилы без памятников — старые кресты сгнили.

Дер. Левище сожжена вместе с жителями в феврале 1943 г. Имеется памятник, на котором написано: «д. Левище сожжена немецко-фашистскими захватчиками в 1943 г. Одновременно зверски убиты и сожжены семьи: Аранович Казимир Адамович, семья и родные — 10 человек.

Денисевич Мартий Яковлевич, семья — 4 человека.

Яскевич Константин Казимирович, семья 4 человека.

Неглюй Александр, семья 6 человек.

Неглюй Адам Филимонович, семья — 2 человека.

Паходня Юстин Кондронович, семья — 6 человек.

Вечная память погибшим».

Деревня Переходы уничтожена вместе с жителями 23 февраля 1943 г. Жители сжигались отдельно в каждом доме. Здесь же, на месте пепелищ, они и захоронены. Четко выделяются возвышения на местах бывших домов, посреди которых огороженные могилы, на каждой стоит массивный дубовый столб с вырезанными именами погибших.

Вот надпись на одном из них:

«Зверски убиты и сожжены немецко-фашистскими оккупантами:

Тарасевич Елена Бонифацевна

Тарасевич Иван Вас. 53 г.

Тарасевич Михаил Васильевич 42 г.

Тарасевич Софья Ипполитовна 32 г.

Тарасевич Иван Иванович 13 л.

Тарасевич Нина Ивановна 9 л.

Тарасевич Наталья Михайловна 7 год

Тарасевич Шура Михайловна 5 год

Тарасевич Михаил Иванович 3 года

Тарасевич Таня Михайловна 2 года

Трухановская Софья Ивановна 70 год».

В конце бывшей улицы деревни насыпан курган и сооружен обелиск.

Деревня Березинец. На месте бывшей деревни общая огороженная могила с крестом. Метрах в 200-х сейчас находится Слуцкий лесозавод.

...Хорошо сохранившиеся пепелища деревень Переходы Слуцкого района и Хадыка Солигорского района можно было бы использовать для создания мемориального комплекса.

В.Лемешонок.

*Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 4683. Воп. 3. Спр. 771. Л. 147—154.*

## Крылавы час

**З успамінаў Айзіка Майсеевіча Рывіна, 1911 г.н.,  
і Рыгора Юдалевіча Шмярковіча, 1900 г.н.,  
былых жыхароў Слуцка**

Мы абодва нарадзіліся і выраслі ў Слуцку. Працавалі ў родным горадзе. Да пачатку Вялікай Айчыннай вайны ў Слуцку шмат пражывала яўрэяў, дзесяці каля 14 тысяч чалавек. Каля пачалася вайна, эвакуіравацца змаглі нямногія. У першыя дні акупацыі ў горадзе фашыстамі было створана гета, куды была сагнана большая ча-

стка яўрэйскага насельніцтва, якое бязлітасна расстрэльвалі. Ужо на трэці дзень акупацыі на базарнай плошчы яны забілі 15 чалавек.

Першы масавы расстрэл яўрэйскага насельніцтва адбыўся ў пачатку кастрычніка 1941 г., каля з так званага «Рабочага гета», што размяшчалася па вуліцы Вала-

дарскага, было вывезена ў Гараваху (лясок непадалёку ад Слуцка) звыш 500 чалавек. У асноўным гэта былі старыя, якіх там расстрялялі. Вывезлі іх падманным шляхам. Жандары перад тым, як пагрузіць іх на машыны, сказаі, што паедуць капаць за горадам бульбу. І ўсе каштоўныя рэчы (залатыя пярсцёнкі, часы, бранзалеты) яны павінны па спісу здаць на захоўванне. На машыны фашисты ўскінулі рыдлёўкі і кашы. Аднак з гэтай «бульбы» нікто не вярнуўся.

У канцы гэтага ж месяца адбыўся яшчэ адзін расстрэл. Каля будынка гарадскога Савета фашисты выстралі цэлую калону накрытых грузавікоў, пачалі хапаць яўрэяў і заганяць на машыны. Іх таксама завезлі ў Гараваху, дзе былі ўжо выкананыя ямы. Людзей раздзелі дагала. Лепшае адзенне адкідалася асобна ад горшага. У гэты дзень было расстряляна каля 5, а можа і больш 5 тысячаў дарослых, старыкоў і дзяцей.

У красавіку 1942 г., гэта было якраз вялікае яўрэйскае свята, з рабочага гета (вул. Валадарскага) пешшу пагналі людзей у лес. Іх было многа, некалькі соцень. Па дарозе многія падалі, іх дабівалі.

Але самы вялікі расстрэл яўрэяў пачаўся ў лютым 1943 г. На гэты раз было знішчана гета, якое размяшчалася ў раёне цяперашняй сярэдняй школы № 6 аж да фабрыкі хімчысткі. Тут знаходзілася звыш 3 тысяч чалавек. Яўрэям, якія маглі працаўцаць, у дзень выдавалі паёк — 200 грамаў хлеба, а на ўтрыманца ўсяго толькі 50. Мы добра памятаем, што раніцай 8 лютага да варот гета пачалі з'язджацца грузавікі. Фашисты акружылі яго з усіх бакоў. Людзей пачалі выводзіць і, як быдла, заганяць на машыны. Чуўся плач, стогны, стрэлы. На гэты раз іх завезлі ў в. Мохарты, дзе да вайны быў квасільны пункт. У першай палове дня туды было адпраўлена звыш 500 чалавек. А пасля абеду фашисты падпалілі гета. Крывавае зарывае паднялося над Слуцкам. Гарэлі дамы разам з людзьмі. А той, хто хацеў выбегчы, папа-



Помнік на магіле ахвяр фашизму ва ўрочышчы Гараваха.

даў пад кулямётныя чэргі. Тры дні бушаваў пажар. Потым тое, што засталося ад нячасных, вывезлі на санях у Сёлкі, дзе да вайны была звалка. Людскія косці доўга ваяліся аж да вясны. Толькі вясной фашисты распараціліся закапаць астанкі людзей.

Для рабочых гета быў устаноўлены так званы «крылавы час». Пасля працы людзей строілі каля банка (на вуліцы Урыцкага) і бягом гналі да вуліцы Валадарскага. Там яны расчышчалі пляцоўку, потым зноў бягом — на насілках з яўрэйскіх могілак неслі помнікі на фундаменты. Людзі не вытрымоўвалі, падалі. На іх пускалі сабак, білі... Вось які «новы парадак» устанавілі карнікі на нашай роднай зямлі.

## Документы сведчаць

### З РАПАРТА КАМІСАРА СЛУЦКАЙ АКРУГІ КАРЛА ГЕНЕРАЛЬНАМУ КАМІСАРУ БЕЛАРУСІ В.КУБЭ АБ ЗНІШЧЭННІ ЯЎРЭЯЎ У СЛУЦКУ

30 кастрычніка 1941 г.

Что касается самого способа проведения акции, я должен с глубоким прискорбием отметить, что он граничил с садизмом. Сам город во время акции представлял собой ужаса-

ющую картину. С неописуемой жестокостью, как со стороны немецких полицейских, так и со стороны литовских партизан, еврейское население, а также немало белорусов, были выведены из домов и согнаны в одно место. Повсюду в городе была стрельба, и на некоторых улицах валялись трупы евреев. Мало того, что с еврейским населением, в том числе и с ремесленниками, обращались по-зверски прямо на глазах у белорусского населения, но и само белорусское население точно также подвергалось избиению резиновыми дубинками и прикладами. Вырваться из облавы белорусам удавалось лишь с большим трудом. О еврейской акции я уже не говорю, скорее это напоминало революцию. И сам я, и все мои подчиненные весь день были в гуще происходящего, пытаясь спасти хотя бы некоторых. Неоднократно мне приходилось буквально с пистолетом в руке выгонять с предприятий немецких полицейских и литовских солдат. Такое же задание я дал и своим жандармам, однако из-за сильной стрельбы им часто приходилось покидать улицы, чтобы не попасть под пули. Вообще, вся картина была более чем ужасной. После полудня на улицах, тут и там, осталось множество подвод с лошадьми без хозяев, так что я должен был поручить городским властям немедленно позаботиться о повозках. Как впоследствии было установлено, это были повозки евреев, получивших от вермахта задание возить амуницию. Амуницию попросту вынули из телег и увезли, а о самих повозках забыли.

При расстреле, производившемся за городом, я не присутствовал. Поэтому о жестокостях, имевших место там, я ничего не скажу. Отметчу только, что в течение долгого времени после того, как могилы были засыпаны землей, оставшиеся в живых пытались из них выбраться. Относительно экономического ущерба замечу, что сильнее всего пострадала кожевенная фабрика. Здесь работали 26 специалистов. 15 лучших специалистов из этого числа было расстреляно, 4 других спрыгнули на ходу с машины и скрылись, еще 7 бежали и не были пойманы. Предприятие ныне едва может продолжать работу. В тележной мастерской работало 5 тележников. Из них четверо расстреляны, и теперь поддерживать производство должен один человек. Не осталось таких ремесленников, как столяры, кузнецы и т.д. До сего дня я так и не смог получить полного отчета. Как я уже упомянул вначале, семьи ремесленников следовало пощадить. Однако сегодня, по-видимому, почти во всех семьях не хватает по несколько человек. Отсюда поступают сообщения, из которых очевидностью следует, что в одних семьях нет самого ремесленника, в других — нет жены, в третьих отсутствуют дети. Так что почти все семьи пострадали. Сомнительно, чтобы в этих обстоятельствах оставшиеся ремесленники работали с охотой и качество их работы было соответствующим, тем более что их успели жестоко избить. Белорусское население, чье полное доверие мы завоевали, пребывает в растерянности. Хотя люди напуганы и не отваживаются открыто высказывать свое мнение, есть основание полагать, что этот день не забыт. Я считаю, что пройдет еще немало времени, прежде чем мы вернем утраченное доверие населения.

В заключение считаю нужным указать на то обстоятельство, что полицейский батальон в ходе акции занимался неслыханным грабежом, причем не только в еврейских, но и в белорусских домах. Все пригодное как, например, сапоги, кожу, ткань, золото и прочие ценности полицейские (литовские партизаны) забирали с собой. По сведениям, полученным от солдат вермахта, у евреев часто прямо на улицах срывали с рук часы, жесточайшим образом снимали кольца с пальцев. Главный казначей сообщил, что у одной еврейской девушки полиция потребовала 5000 рублей за освобождение ее отца. Эта девушка должна была обежать весь город, чтобы раздобыть деньги. В самом гетто есть отдельные бараки, которые гражданские власти заполнили вещами евреев и забили гвоздями, но полиция взломала и разграбила эти бараки. Даже в казарме, где расквартирована воинская часть, были выломаны для костра оконные рамы в двери. Хотя я во вторник, в первой половине дня, имел по поводу грабежей объяснение с адъютантом командира и в ходе этих переговоров мне было обещано, что ни один полицейский более не появится в городе, спустя несколько часов я был вынужден арестовать двух литовских партизан в полном вооружении, застигнутых за грабежом. В ночь со вторника на среду батальон покинул город и двинулся в направлении Барановичей. Население воспряло духом только тогда, когда весть об этом распространилась по всему городу.

Доклад окончен. В скором времени я прибуду в Минск, чтобы изложить дело устно. В настоящее время я больше не в состоянии проводить еврейские акции. Сначала все должно успокоиться. Я надеюсь, что в самом скором времени нам удастся установить порядок и,

несмотря на все трудности, снова оживить экономику. Я прошу только об одном: чтобы меня навсегда избавили от встреч с этим полицейским батальоном.

Карл.

*Трагедия евреев Белоруссии в 1941—1944 гг. Сборник материалов и документов. Второе исправленное и дополненное издание. Минск, 1997. Л. 90—91.*

## ЗАГАД НАЧАЛЬНИКА ПАЛІЦЫ БЯСПЕКІ І СД БЕЛАРУСІ АБ ЗНІШЧЭННІ ЯЎРЭЯЎ У СЛУЦКУ

Мінск, 5 лютага 1943 г.

8 и 9 февраля 1943 г. наша служба производит в г. Слуцке переселение<sup>1</sup> проживающих там евреев. В этой операции примут участие персонально названные ниже сотрудники службы...

Руководит операцией оберштурмфюрер СС Мюллер.

Участники операций собираются 7 февраля 1943 г. в 11.15 в нижнем коридоре служебного здания для отъезда, который состоится в 11.30. Обед — в 10.30.

Автоколонну будет возглавлять штурмбанфюрер СС Бредер. Из состава отделов в операции участвуют следующие офицеры, унтер-офицеры и солдаты.

Отделы I — II

оберштурмфюреры СС Кауль и Бербах, гауптштурмфюреры СС Мадекер и Шнейдер, унтерштурмфюреры СС Верхольц, Мюллер, Юнкер, Шмидт, Вихерт, штурмшарфюреры СС Краузе, Цемани, шарфюрер СС Краузе, роттвахмайстер Альтман, роттенфюреры СС Николь, Гайгер, Грюнер, Штрессингер, Эттер, Фишер, обершарфюрер СС Гениерт, рядовой СС Крафт, вахтмайстеры Кранке, Мишке.

Отдел III

гауптштурмфюреры СС Шлегель, Фридрих, унтерштурмфюрер СС Экк, гауптшарфюрер СС фон де Гольц, роттенфюрер СС Шрамм, переводчики Юлик и Кроветц.

ТERRITORIЯ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ

На территории переселения имеются две ямы. У каждой ямы работает по одной группе из 10 офицеров и солдат, которые меняются каждые 2 часа: 8—10, 10—12, 12—14, 14—16.

Яма I

1-я группа

штурмбанфюрер СС Бредер (руководитель), оберштурмфюреры СС Кауль и Мербах, гауптштурмфюрер СС Шнейдер, унтерштурмфюреры СС Верхольц. Мюллер, Юнкер, штурмшарфюрер СС Фритц, роттенфюреры СС Гайгер и Грюнер.

2-я группа

гауптштурмфюрер СС Шлегель, обершарфюреры СС Бургер, Зекингер, Брандлмайер, гауптшарфюрер СС Хюттнер, обершарфюрер СС Веллер, унтершарфюрер СС фон Толь, шарфюрер СС Рексхаузер, цугвахмайстер Эксмер, унтершарфюрер СС Хермер.

Яма II

1-я группа

оберштурмфюрер СС Мюллер, унтерштурмфюрер СС Экк, гауптштурмфюрер СС Фридрих, вахмайстер Кранке, гауптшарфюрер СС фон дер Гольц, роттенфюреры СС Шрамм, Штрессингер, Эттер, Цемани, Фишер.

2-я группа

оберштурмфюрер СС Освальд, гауптшарфюрер СС Рюбе, унтерштурмфюрер СС Шмидт, гауптшарфюрер СС Крайманн, обершарфюреры СС Шут, Герсбергер, Поклер, унтершарфюрер СС Штратманн, обершарфюрер СС Крамер, унтершарфюрер СС Гетман.

Охрану территории переселения обеспечивает унтерштурмфюрер СС Пирр... За автотранспорт в период подготовки в Минске, на пути в Слуцк и во время перевозки евреев из гетто до территории переселения отвечает унтерштурмфюрер СС Вихер. Одновременно он же обеспечивает доставку боеприпасов. На месте переселения патроны выдают рядовой СС Крафт и роттвахмайстер Альтман.

Отдел IV

оберштурмфюрер СС Мюллер, штурмшарфюрер СС Фритц, гауптшарфюрер СС Эриг, обершарфюреры СС Бухнер, Кремер, Бургер, Зекингер, Гетман, унтершарфюреры СС фон

<sup>1</sup> Так фашысцкія каты называлі расстрэл яўрэяў.

Толь, Рексхаузер, Зернер, оберштурмфюрер СС Освальд, обершарфюры СС Румшевитц, Брандлмайер, унтершарфюрер СС Штратманн, переводчики Зиссас, Соколовский, Натаров, Айзене, Горшков, Михельсон, техперсонал: Бунте, Замтиц, Томсоне, Зипельс, Мешак, Ренис, Эглитис, Кубулинс, Аушкане, Викенс.

Отдел V

гауптшарфюры СС Крайманн, Цойшель, Кюттер, обершарфюры СС Веллер, Гербергер, Шут, Поклер, гауптшарфюрер Рюбе, переводчик Красковский, вспомогательные рабочие Озольс и Плаукс.

Проведение операции в Слуцке.

Гетто

Оцепление и охрана гетто осуществляются полицией порядка. За сбор имущества евреев отвечает гауптштурмфюрер СС Мадекер, которому придаются в помощь два сотрудника (Крузе, Бухнер), два переводчика (Михельсон, Натаров)...

Сбором евреев в гетто руководит штурмбанфюрер СС Грааф. Ему придается пять отрядов... Отрядами руководят: Краузе, Николь, Генкерт, Эриг, Беллер, Цойшель. Транспортировка евреев к месту переселения производится на шести грузовых машинах... Размещением и питанием офицеров и солдат ведает оберштурмфюрер СС Кауль.

Штраух, оберштурмбанфюрер СС.

*Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 845. Воп. 1. Спр. 206. Л. 44—47.*

### З ДЗЁННИКА ГАЎПШТУРМФЮРЭРА СС ВІЛЬКЕ

Воскресенье 7.2.43. 11.30 выезд всего отряда в Слуцк на 24 машинах.

16.30 прибытие — размещение в нар. школе (Рыночная ул.)

18.00 — переговоры об операции в гетто. Новое распределение отряда до 2-х часов ночи.

Понедельник 8.2.43. 4 часа подъем, 4.30 построение. 4.45 выступление, 5 часов начало операции в гетто. Очень хорошее начало. Выгоняется 1300 евреев (говорят, что их 3100), после обеда г.к. (гебитскомиссар) Карл решается на сожжение. (Примерно 300—400 евреев выходят из своих бункеров). Майор д-р Куфриту удален из гетто.

Бригаденф (юрер) фон Готтберг в гетто, оберфюрер Гартманн.

20 часов выступление в обратный путь. Спал как убитый.

*Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 845. Воп. 1. Спр. 206. Л. 54.*

Падрыхтаваў У.І.Лемяшонак.

## Гісторыя газетным радком

### Па старонках газеты «Народны мсцівец», органа Слуцкага падпольнага РК КП(б)Б

11 красавіка 1943 г.

РЭЖЫМ РАБСТВА, ТЭРОРУ

I НАСІЛЛЯ

Нельга пералічыць зверскія ўчынкі гітлераўскіх кравапі́щаў, нельга пералічыць імёны наших людзей, якія загінулі ад рукі нямецкіх катаў. Яны, ап'янеўшы ад народнай крыві, шукаюць новых повадаў, каб знішчыць беларускі народ.

У акуніраваных немцамі раёнах ходзіць эпідэмія тыфусу. Усё насельніцтва, захварэўшае на тыф, немец бязлітасна знішчае. Так, у г. Слуцку ім спалена каля 2000 чалавек.

Сэрца сціскаеца ад болю, калі бачыш, што робіць вораг з нашым народам...

25 красавіка 1943 г.

НА ПРАВАХ РАБОЙ

У германскую няволю мяне забралі прымусова. Мы ехалі тыдзень. Вагонаў ніхто не адкрываў. Харчавання не давалі. Толькі калі няволінкі, разламаўшы вагон, уцякалі, тады ў вагон, як звяры, урываліся немцы і білі да паўсмерці тых, хто застаўся.

Нас завезлі ў горад Хэмнес. У лагеры ўжо было 9 тысяч мужчын, жанчыны былі ў другім лагерах. Ён быў агароджаны калючым дротам, кругом стаялі куляметы, ноччу лагер асвялялі пражэктары.

Спалі на сырой зямлі ў сваім адзенні. У 5 гадзін раніцы ўсіх паставілі ў калону

і пад канвоем пагналі на работу — вазіць на сабе тачкі зямлі. Такая катаржная работа працявалася да 7 гадзін вечара.

Абясіленыя, збітыя гумавымі палкамі, пад вартай звярталіся мы ў лагер. Па дарозе многія гублялі сілы, падалі і больш не ўставалі: іх прыстрэльвалі. Увесь час галадалі. На суткі выдавалі па 230 грамаў хлеба, спечанага з сушаных буракоў і бульбяной шкарлупы, і конаўку гарачай вады. Ад такой працы штодзённа памірала 50—70 чалавек. Так загінулі Васіль Белавус, Статкевіч і Барысенка з Любанишчыны. На правах рабоў, катаржнікай жывуць і працуюць нашы браты і сёстры, прымусова увезеныя ў Германію.

З рызыкай для жыцця мне ўдалося ўцячы з фашысцкай няволі. Зараз са зброяй у руках знішчуа праклятага ворага за зверскія здзекі над нашым народам.

В. Несцераў, партызан.

3 чэрвеня 1943 г.

### ТАКІМ СТАЎ СЛУЦК

... Зусім другім стаў Слуцк цяпер. Фашысцкія варвары разбурылі, зруйнавалі прыгожыя пабудовы горада. Глядзіш і не верыші сваім вачам, што гэта ранейшы Слуцк. Замест прыгожых дамоў — груды развалін, руіны, папялішчы, заросшыя бур'янам і чартапалахам.

Горад абязлюдзеў. Сотні людзей кінуты ў турмы, многія расстраляны, павешаны і спалены. Тысячы случан увезены ў нямецкае рабства. Астаўшыся ў жывых гараджане церпяць голад, здзекі і пабоі фашысцкіх катоў.

Слуцк стаў горадам смерці, голаду. У пакутах і мухах случане ні па мінute не трацяць надзеі на вызваленне ад фашысцкіх разбойнікаў. Многія з іх уходзяць у партызанская атрады, каб бязлітасна знішчаць немчуру.

Паддымай.

6 чэрвеня 1943 г.

### РАБСКАЯ ПРАЦА

120 чалавек рабочых працуюць на слуцкім мэблевым камбінаце. Большасць з іх гэта падросткі 14—16 гадоў. Гаспадар камбіната немец Саксамаер немаверна здзекуеца з рабочых. У гэтага ката ёсьць сабака аўчарка. За малейшы праступак, а часта і без віны, ён забівае рабочых, сабака кусае іх. Нядайна Саксамаер забіў рабочага Алісейчыка Пятра, аўчарка парвала воп-

ратку і пакусала яго. 7 дзён Пётр не мог падняцца.

Па спіне кожнага рабочага паходзіў кнут...

М. Курасава.

13 чэрвеня 1943 г.

### НОВЫЯ НАМЕРЫ ЛЮДАЕДАЎ

... На Случчыне фашысты ўжо закатавалі і забілі дзесяткі тысяч нявінных людзей. Сляды сваіх крывавых злачынстваў яны імкнунца захаваць. Але ад народы нічога не захаваеш, ён ведае ўсё. Яму вядома, што больш як тысячы савецкіх грамадзян забілі і закапалі фашысцкія каты ў саўгасе Вясея (маёнтак Махорты), тысячы людзей закатавалі, расстралялі і закапалі жывымі ў Жураўскім лесе, у Слуцку на двары быўших дзетясяткі па Манаҳавай вуліцы, у ціры 11 палка, каля скотабазы, у Бязверхавічах, на амговіцкіх могілках і г.д.

Зараз у Слуцку фашысцкія людаеды рыхтуюцца да новага масавага знішчэння людзей. Яны ўжо пабудавалі гета каля шашы Масква — Варшава, абрарадзілі яго дротам у 7 радоў, пакапалі ямы-рвы для новых нявінных ахвяр.

Свае каварныя намеры гітлераўцы хочуць скрыць, для чаго яны праводзяць у горадзе мітынгі, пускаюць у ход хлусню, ашуканства і правакацыю...

Іван К.

20 чэрвеня 1943 г.

### У ЗАСЦЕНКАХ ФАШЫСЦКАЙ ТУРМЫ

Камеры слуцкай турмы заўсёды перапоўнены. Німецкія бандыты штодзённа сюды кідаюць лепшых сыноў і дачок Случчыны, каб пасля зверскіх распраў і нечалавечых здзекаў спыніць іх жыццё. Кожны дзень гітлераўскія галаварэзы вывозяць з турмы дзесяткі людзей у Журава і там іх расстрэльваюць. Знішчэнне людзей гітлераўцы ўсякімі способамі ўкрываюць. Яны гавораць, што увезеныя з турмы людзі адпраўлены ў Германію ці на далейшае следства ў Мінск і г.д.

Мне нядайна ўдалося вырваша ад смерці з фашысцкіх кіпцюроў. За час знаходжання ў турме я перанёс многа пабояў, здзекаў, увесь час галадаў. Кат турмы Калантай штодзённа ўрываеца ў камеры і гумавай палкай забівае да паўсмерці нявольнікаў. Я з'яўляўся сведкай, калі кат-

бандыт збіў да непрытомнасці слуцкага папа Шахновіча, урача Трухана...

Гітлераўцы ўялі такі парадак, што кожны нявольнік за катаванні і здзекі плаціць фашисткам катам па 10 рублёў у суткі....

Барыс М.  
4 ліпеня 1943 г.

... Над Случчынай распрастэрлі свае крывавыя рукі гітлераўскія бандыты. Акруговы камісар Карл, яго разбойніцкая банда, розныя эзесы, саксамаеры, капитайны, грынервельдэры, бірманы п'юць кроў слуцан, уводзячы «новы парадак».

... Нядыўна фашистская душагубы наляцелі на вёску Кублішча і па-бандыцку расстралілі 8 сялянскіх сямей — 35 неўноўных старыкоў, жанчын і дзяцей.

На месцы стаяўшых дамоў вёскі Адамова — папялішчы, на якіх стаяць крыжы. У агні згарэла 274 чалавекі.

У Грэскім раёне немцы спалілі ў агні 350 сялян з вёскі Палікараўка, 70 сялян вёскі Фадзееўка, насельніцтва вёсак Беразінец і Жылін Брод.

Згарэўшыя ў агні не могуць нам расказаць аб сваіх муках. Але мы знаем, як маленькаі дзееці абнімалі маленькамі ручкамі шыю мацеры і як маці ўжо з загарэўшыміся на галаве валасамі апошні раз прыціскала да грудзей малютку, развітваючыся з ёй у полымі агню...

17 кастрычніка 1943 г.

... З вёсак Вяліка-Сліўскага сельсавета немцы забралі 358 кароў, 104 свінні, 137 авец, 442 куры, 117 тон хлеба, 353 тонны бульбы, 57 каней. Бандыты пазайздросцілі на наша адзенне, абутак. Ад сялян забрана 100 кажухоў і аўчын, 12 адзеялаў, 150 цёплых шапак, 10 жаночых мехавых пальто, 225 жаночных плацяў.

Раней у вёсцы была школа, бальніца, радзільны дом, клуб. Зараз іх няма. Усё знішчана разбойнікамі-немцамі.

Васіль С., селянін.

\* \* \*

... Нямецкія драпежнікі да паследняй ніткі абраставалі калгас, жыхароў вёскі ... забралі 142 каровы, 27 авец, 17 свіней, 223 птушкі, 167 тон хлеба, 342 тонны бульбы, 14 лепшых каней, 12 калёс. Не размінуліся грабежнікі і з маёмасцю сялян. Яны забралі 17 веламашын, 182 аўчыны, 21 кажух і іншае адзенне, абутак... Па-зверску рас-

правіліся з 58-гадовым Фёдарам Жываглод, Пятром Жываглод, Райкіс, Мендэлевіч, Віннік Я. Угналі з родных мясцін у нямецчыну 13 чалавек...

Барыс В.,  
селянін вёскі Казловічы

\* \* \*

... Слуцк ператвораны ў разбойніцкае логава, у пляц шыбеніц і расстрэлаў. Многія будынкі ператвораны ў турмы. Шмат-павярхове памяшканне педагогічнага тэхнікума кожны дзень папаўняеца ні ў чым не павіннымі слuchанамі.

19 снежня 1943 г.

Днямі гітлераўскія мярзотнікі ўтварылі новае злачынства над мірным насельніцтвам вёскі Крученікі. Нямецкія душагубы ўварвалі ў вёску, забралі ўсе рэчы і маёмасць, сялян пагрузілі на машыны, на вуліцу выгналі ўсё насельніцтва. Пад пагрозай смерці гітлераўцы пасадзілі на машыны мужчын, жанчын, старыкоў, дзяцей і вывезлі з вёсکі.

Каля Слуцка людаеды па-зверску расправіліся з бязвінным мірным насельніцтвам. Старыкоў і дзяцей расстралілі, а працаздольных угналі на катаргу ў Германію.

11 ліпеня 1943 г.  
ФАШЫСЦКІЯ МАХЛЯРЫ

... У Слуцку створана фашистская «ўстанова», названая «Акруговая біржа працы». На справе гэта не біржа працы, а біржа ганебнага ашуканства насельніцтва Случчыны, біржа прымусовай пастаўкі рабоў на катаржныя работы ў Германію. Я працаўваў на гэтай біржы круговым «вербайшчыком», і мне вядомы ўсе жульніцкія прадзелкі махляроў фашистской біржы.

Нас, работнікаў біржы, на сакрэтнай нарадзе немцы папярэдзілі, каб мы распаўсюджвалі хлусню аб tym, што народу ў Германіі жывеца бацата і шчасліва.

Мне і Казубскаму Барысу было даручана выяўляць фізічна здаровых людзей, складаць на іх спіскі і накіроўваць у паліцыю і пры яе дапамозе вылаўліваць моладзь і адпраўляць у Германію. З інструктажа я даведаўся, што на катаргу ў Германію павінна быць адпраўлена 25 працэнтаў працаздольнага насельніцтва Случчыны.

Ужо адпраўлена са Слуцкага раёна толькі за 1943 г. 2400 хлопчы і дзяўчат. Уся адпраўка ўтваралася прымусова.

«Завербаваныя» ведалі, што яны едуць на катаргу, пагэтаму многія стараліся адкупіцца. Рабапрадавец, галоўны махляр біржы Геккер бярэ падкупы золатам, гаўзлакай, салам...

А.Лемеш.

18 ліпеня 1943 г.

.. Нібы на медагляд, немцы выклікалі ў Слуцк 35 чалавек з Вялікай Слівы і 11 чалавек з Нежаўкі. Добра знаючы намеры

фашистскіх разбойнікаў, сяляне гэтых вёсак на медпункт не пайшлі. Тады нямецкі афіцэр разам са старастай Вяліка-Сліўскай воласці зрабілі аблаву на сялян гэтых вёсак, прыехаўшых на базар. Злавілі 15 чалавек і загналі ў турму для адпраўкі ў Германію.

Такія аблавы ў Слуцку бываюць часта.

Дзіма К.

## Змагаліся ў тыле ворага

На акупіраванай нямецка-фашистскімі захопнікамі Случчыне ўжо ў першыя месяцы вайны, як і прадугледжвала дырэктыва ЦК КП(б)Б, пачалі ўзнікаць падпольныя і баявыя групы для барацьбы з акупантамі. «Новы парадак» гітлератаў, здзекі, рабаванне і знішчэнне людзей паскорылі гэтыя працэс. І ўжо ў хуткім часе ў горадзе і на тэрыторыі раёна дзеянічала добра наладжаная сістэма патрыятычнага падполья, разгарнулася партызанская барацьба.

### МЕЖРАЙОННЫЙ КОМИТЕТ КП(б)Б СЛУЦКОЙ ЗОНЫ (8.1942—7.1943)

В августе 1942 года Минский подпольный обком КП(б)Б направил группу партийных работников во главе с секретарем обкома партии И.Д.Варвашеней в Грэсский район с задачей распространить свое влияние на Копыльский, Слуцкий и Узденский районы. В группу входили: А.И.Степанова, И.К.Жижик, В.И.Заяц. Группа стала действовать как межрайонный комитет КП(б)Б Слуцкой зоны<sup>1</sup>.

В марте 1943 года межрайком КП(б)Б утвердил И.К.Жижика секретарем Копыльского райкома КП(б)Б. Вместо него в состав межрайкома был введен командир партизанской бригады им. К.Е.Ворошилова Ф.Ф.Капуста.

В мае 1943 года И.Д.Варвашеня выбыл за линию фронта.

В июне 1943 года обязанности секретаря межрайкома партии исполняла А.И.Степанова.

Межрайком КП(б)Б Слуцкой зоны 7

апреля 1943 года утвердил состав организованных им подпольных райкомов партии: Грэсского, Дзержинского, Копыльского, Краснослободского, Слуцкого, Узденского, а также Клецкого и Несвижского и уполномоченного межрайкома по Ляховичскому району Барановичской области.

Межрайком КП(б)Б прекратил свою деятельность в июле 1943 года

### СОСТАВ МЕЖРАЙКОМА КП(б)Б

Секретарь — Варвашеня Иван Денисович («В.Петров»; 8.1942—4.1943).

И.о.секретаря — Степанова Александра Игнатьевна (6.1943—7.1943).

Члены межрайкома: Жижик Иван Климентьевич (8.1942—20.3.1943), Заяц Владимир Иванович (8.1942—7.1943), Степанова Александра Игнатьевна (8.1942—7.1943), Шестопалов Николай Анисимович (21.12.1942—7.1943), Капуста Филипп Филипович (20.3.1943—7.1943).

Печатный орган межрайкома КП(б)Б — газета «Патріот Родины».

Выпускалась с 1 января 1943 года. Решением Минского подпольного обкома КП(б)Б от 26 июня 1943 года издание газеты прекращено. Материальная ее часть (типография и др.) передана Копыльскому райкому.

Редактор — Клюйко Константин Николаевич.

Подпольные партийные органы Компартии Белоруссии в годы Великой Отечественной войны (1941—1944): Краткие сведения об организации, структуре и составе. Мн., 1975. С. 155—156.

<sup>1</sup>Состав межрайкома КП(б)Б был представлен на утверждение в ЦК КП(б)Б В.И.Козловым 30 августа 1942 года.

### СЛУЦКИЙ ПОДПОЛЬНЫЙ МЕЖРАЙКОМ ЛКСМБ (18.7.1942—22.11.1943)

18 июля 1942 года ЦК ЛКСМБ сформировал в советском тылу и направил через линию фронта в Минскую область межрайонный подпольный комитет для руководства комсомольской работой в городе Слуцке, Греческом, Копыльском, Красносlobодском, Любанско, Слуцком, Старобинском, Стародорожском и Узденском районах. На месте Слуцкий межрайком пополнился новыми членами.

В ноябре 1943 года межрайком был упразднен. Комсомольской работой в Слуцкой зоне стал руководить Минский подпольный обком комсомола.

Межрайком базировался в партизанских формированиях Слуцкой зоны.

#### СОСТАВ ПОДПОЛЬНОГО МЕЖРАЙКОМА ЛКСМБ

Секретари: Попов Петр Емельянович<sup>1</sup> (18.7.1942—22.11.1943), Пармон Сергей Игнатьевич (1.1.1943—22.11.1943).

Члены межрайкома: Клезович Иван Андреевич — заместитель секретаря (18.7.1942—22.11.1942), Обухов Генрих Михайлович<sup>2</sup> (1.8.1942—1.2.1943), Богушевич Николай Семенович (21.3.1943—22.11.1943), Чижов Николай Александрович (1.2.1943—22.11.1943).

Связной ЦК ЛКСМБ с межрайкомом — Дешевой Николай Федорович (18.7.1942—1.3.1943).

*Подпольные комсомольские органы Белоруссии в годы Великой Отечественной войны (1941—1944): Краткие сведения об организации, структуре и составе. Мин., 1976. С. 191—192.*

### СЛУЦКИЙ ПОДПОЛЬНЫЙ РАЙКОМ КП(б)Б (29.3.1943—30.6.1944)

Образован Минским подпольным обкомом КП(б)Б 29 марта 1943 года. Секретарем его был утвержден И.С.Кононович.

Райком КП(б)Б базировался в партизанской бригаде № 64 им. В.П.Чкалова (комбриг Н.Н.Розов, сентябрь 1943 — март 1944 года П.И.Смирнов; комиссар А.В.Львов, с июня 1943 года И.С.Кононович).

#### СОСТАВ ПОДПОЛЬНОГО РАЙКОМА КП(б)Б

Секретарь — Кононович Ипполит Сильвестрович (29.3.1943—30.6.1944).

Члены райкома: Львов Алексей Васильевич (29.3.1943—26.8.1943), Степанова Александра Игнатьевна (29.3.1943—10.1943), Ковалев Сергей Иванович (14.4.1943—15.6.1943), Гуринович Семен Иванович (20.4.1943—30.6.1944), Короневич Степан Федорович (17.8.1943—31.12.1943), Воротников Владимир Андреевич (31.12.1943—30.6.1944), Достанко Николай Евкович (23.4.1944—30.6.1944).

Печатный орган подпольного райкома КП(б)Б — газета «Народны мсцівець».

Редактор — Достанко Николай Евкович.

*Подпольные партийные органы Компартии Белоруссии в годы Великой Отечественной войны (1941—1944): Краткие сведения об организации, структуре и составе. Мин., 1975. С. 175—176.*

### СЛУЦКИЙ ПОДПОЛЬНЫЙ РАЙКОМ ЛКСМБ (1.9.1942—30.6.1944)

С августа 1942 года комсомольской работой в районе руководили уполномоченный ЦК ЛКСМБ по Слуцкому району П.И.Урбан и его помощник И.Н.Стесик. Комсомольским организатором в Слуцком районе с июня 1942 года работал П.Д.Локоть. Подпольный райком комсомола приступил к работе 1 сентября 1942 года. Его основная база находилась в 64-й партизанской бригаде им. В.П.Чкалова (командиры Н.Н.Розов, П.И.Смирнов, комиссары А.В.Львов, И.С.Кононович) в Слуцком районе.

#### СОСТАВ ПОДПОЛЬНОГО РАЙКОМА ЛКСМБ

Секретари: Обухов Генрих Михайлович (1.9.1942—1.10.1943), Локоть Петр Демьянович (1.10.1943—30.6.1944), секретарь по пропаганде — (1.9.1942—1.10.1943), Трофимович Алексей Алексеевич — секретарь по пропаганде (1.10.1943—30.6.1944).

Члены райкома: Урбан Петр Иванович (1.9.1942—1.12.1942), Радкевич Михаил Михайлович (12.4.1943—30.6.1944), Шепель Анатолий Дмитриевич (12.4.1943—30.6.1944), Жук Петр Семенович (12.4.1943—1.8.1943), Тамуркин Николай Тимофеевич (1.6.1943—30.6.1944).

*Подпольные комсомольские органы Белоруссии в годы Великой Отечественной войны (1941—1944): Краткие сведения об организации, структуре и составе. Мин., 1976. С. 213—214.*

<sup>1</sup>П.Е.Попов одновременно работал секретарем Греческого подпольного райкома ЛКСМБ.

<sup>2</sup>Г.М.Обухов одновременно являлся секретарем Слуцкого подпольного райкома комсомола.

## Партызанскія фарміраванні, якія дзеінічалі на тэрыторыі раёна

### ГРЕССКИЙ ПОДПОЛЬНЫЙ РАЙКОМ КП(б)Б (12.3.1943—29.6.1944)

В 1941 году на нелегальное положение перешел заведующий военным отделом райкома КП(б)Б В.И.Заяц, который явился одним из организаторов партизанского движения в Гресском районе. В августе 1942 года он был включен в состав межрайкома партии Слуцкой зоны.

2 сентября 1942 года Минский обком КП(б)Б (в Москве) направил в Гресский район парторганизатором И.И.Пузевича. Минский подпольный обком партии 12 марта 1943 года утвердил его секретарем Гресского подпольного райкома КП(б)Б. 28 мая 1943 года ЦК КП(б)Б утвердил секретарем Гресского подпольного райкома партии В.И.Заяца.

Подпольный райком КП(б)Б базировался в партизанской бригаде им. А.В.Суворова (комбриг Л.П.Стефанюк, с июня 1943 года И.В.Арестович, с сентября А.М.Коледа; комиссар П.И.Разувакин, с июня 1943 года И.М.Рожков, с августа В.И.Заяц).

#### СОСТАВ ПОДПОЛЬНОГО РАЙКОМА КП(б)Б

Секретари: Пузевич Иосиф Иванович (12.3.1943—28.5.1943), Заяц Владимир Иванович (28.5.1943—29.6.1944).

Члены райкома: Басакович Антон Михайлович (12.3.1943—17.8.1943), Коледа Анатолий Матвеевич (12.3.1943—12.5.1943, 30.6.1943—29.6.1944), Разувакин Павел Ильич (12.3.1943—30.6.1943), Юдицкий Иван Сафонович (12.3.1943—29.6.1944), Арестович Иван Васильевич (12.5.1943—29.6.1944), Скивицкий Григорий Александрович (12.5.1943—29.6.1944), Минович Антон Тимофеевич (17.8.1943—29.6.1944), Пузевич Иосиф Иванович (30.6.1943—29.6.1944).

Печатный орган подпольного райкома КП(б)Б — газета «Сталинец».

Редактор — Березовский Тарас Михайлович.

*Подпольные партийные органы Компартии Белоруссии в годы Великой Отечественной войны (1941—1944): Краткие сведения об организации, структуре и составе. Мин., 1975. С. 162—163.*

### Партызанскія фарміраванні, якія дзеінічалі на тэрыторыі Слуцкага раёна

#### 64-Я БРИГАДА им. В.П.ЧКАЛОВА

Создана в январе 1943 г. приказом по партизанскому соединению Минской и

### ГРЕССКИЙ ПОДПОЛЬНЫЙ РАЙКОМ ЛКСМБ (1.12.1942—1.7.1944)

До создания подпольного райкома комсомола комсомольской работой в районе руководил (с августа 1942 года) Слуцкий подпольный межрайком комсомола, секретарь которого П.Е.Попов одновременно являлся уполномоченным ЦК ЛКСМБ по Гресскому району и секретарем Гресского подпольного райкома комсомола. На этой должности П.Е.Попов оставался до ноября 1943 года. Уполномоченным ЦК ЛКСМБ по Гресскому району работал также П.И.Урбан (8.1942—12.1942). Гресский подпольный райком комсомола как коллегиальный орган приступил к работе в декабре 1942 года. Его основная база находилась в 225-й партизанской бригаде им. А.В.Суворова (командиры Л.П.Стефанюк, И.В.Арестович, А.М.Коледа, комиссары П.И.Разувакин, И.М.Рожков, В.И.Заяц) в Гресском районе.

#### СОСТАВ ПОДПОЛЬНОГО РАЙКОМА ЛКСМБ

Секретари: Попов Петр Емельянович (1.12.1942—1.11.1943), Сурдо Аркадий Николаевич (1.11.1943—1.7.1944), Березовский Тарас Михайлович — секретарь по пропаганде (1.12.1942—29.6.1943), Юрьев Тимофей Игнатьевич — секретарь по пропаганде (29.6.1943—1.7.1944).

Члены райкома: Сурдо Аркадий Николаевич (1.1.1943—1.11.1943), Березовский Тарас Михайлович (29.6.1943—1.7.1944), Юрьев Тимофей Игнатьевич (12.1942—29.6.1943), Урбан Петр Иванович (1.12.1942—1.1.1944), Гавrilovich Pavel Anisimovich (19.4.1943—1.7.1943), Крицкий Казимир Люцианович (19.4.1943—30.5.1943), Лях Дмитрий Митрофанович (4.1943—5.9.1943, погиб).

*Подпольные комсомольские органы Белоруссии в годы Великой Отечественной войны (1941—1944): Краткие сведения об организации, структуре и составе. Мин., 1976. С. 200—201.*

Полесской областей на базе отдельных отрядов Н.Н.Розова, А.И.Патрина, А.Е.Абаккова. Позже они соответственно

названы им. М.М.Громова, им. Л.М.Доватора, «Железняк». В мае—августе 1943 г. организованы отряды им. Г.И.Котовского, им. С.Г.Лазо, им. 14-ти слуцких партизан.

Бригада действовала в Любанском, Слуцком, Стародорожском и Старобинском районах.

Соединилась с частями Красной Армии 30 июня 1944 г. в составе 6 отрядов общей численностью 1115 партизан.

Командиры бригады: Розов Николай Николаевич (январь 1943—сентябрь 1943, март 1944—июнь 1944), Смирнов Петр Иванович (сентябрь 1943—март 1944, и.о.).

Комиссары: Львов Алексей Васильевич (январь 1943—июнь 1943), Кононович Ипполит Сильвестрович (июнь 1943—июнь 1944).

Начальник штаба — Воротников Владимир Андреевич (январь 1943—июнь 1944).

### Отряд им. Л.М.Доватора

Организован в августе 1941 г. из партийно-советского актива Любанского района и группы советских военнослужащих, попав-

шей в окружение. В конце 1941 г. к отряду присоединились группы Н.Я.Шикунова и А.Т.Чайковского. 24 августа 1943 г. ему присвоено имя Л.М.Доватора. До января 1943 г. действовал самостоятельно.

На день соединения с частями Красной Армии насчитывал 135 партизан.

Командиры отряда: Патрин Алексей Иванович (август 1941—август 1943), Буев Владимир Степанович (август 1943—март 1944), Баранов Григорий Яковлевич (март 1944—июнь 1944).

Комиссары: Чайковский Корней Тихонович (сентябрь 1942—январь 1943), Жуков Иван Николаевич (январь 1943—август 1943), Кореневич Степан Федорович (август 1943—июнь 1944).

Начальники штаба: Буев Владимир Степанович (август 1942—август 1943), Попов Петр Иванович (август 1943—июнь 1944).

### Отряд им. М.М.Громова

Образован в сентябре 1941 г. в Любанском районе из группы военнослужащих, местных коммунистов и комсомольцев. В декабре 1941 г. к нему присоединилась



Партизаны бригады імя Чкалава ў час адпачынку.

## Партызанская фарміраванні, якія дзеінічалі на тэрыторыі раёна

группа военнослужащих П.И.Столицы. 14 августа 1943 г. отряду присвоено имя Героя Советского Союза летчика Михаила Михайловича Громова. До января 1943 г. действовал самостоятельно.

На день соединения с частями Красной Армии насчитывал 307 партизан.

Командиры отряда: Розов Николай Николаевич (сентябрь 1941 – январь 1943), Смирнов Петр Иванович (январь 1943 – сентябрь 1943), Кудашев Алексей Иванович (сентябрь 1943 – март 1944), Столица Петр Иосифович (апрель 1944 – июнь 1944).

Комиссары: Львов Алексей Васильевич (ноябрь 1941 – январь 1943), Столица Петр Иосифович (январь 1943 – апрель 1944), Мысливчик Николай Григорьевич (апрель 1944 – июнь 1944).

Начальники штаба: Стекленев Николай Фомич (январь 1943 – август 1943), Ковалев Сергей Иванович (август 1943 – сентябрь 1943), Романов Николай Константинович (сентябрь – июнь 1944).

### Отряд «Железняк»

Создан в июле 1942 г. на базе инициативной группы, выделенной в июне 1942 г.

отрядом Н.Н.Розова, и из патриотов Любансского района. 24 августа 1942 г. отряду присвоено имя «Железняк». До января 1943 г. действовал самостоятельно.

На день соединения с частями Красной Армии насчитывал 200 партизан.

Командиры отряда: Абабков Анатолий Ефремович (июль 1942 – октябрь 1943), Тараканов Владимир Сергеевич (октябрь 1943 – ноябрь 1943, и.о.), Никитин Анатолий Леонидович (ноябрь 1943 – июнь 1944).

Комиссары: Тараканов Владимир Сергеевич (июль 1942 – сентябрь 1943), Шепель Анатолий Дмитриевич (сентябрь 1943 – январь 1944), Шевцов Федор Степанович (январь 1944 – июнь 1944).

Начальники штаба: Чеглаков Василий Павлович (июль 1942 – ноябрь 1943), Королев Михаил Никифорович (ноябрь 1943 – июнь 1944).

### Отряд им. Г.И.Катовского

Сформирован в мае 1943 г. из жителей д. Переспа Любансского района и инициативной группы, выделенной бригадой в марте 1943 г.



Уручэнне ўзнагарод партызанам атрада імя Катоўскага брыгады імя Чкалава. 1943 г.

На день соединения с частями Красной Армии насчитывал 145 партизан.

Командир отряда — Букий Дмитрий Дмитриевич (май 1943 — июнь 1944).

Комиссар отряда — Корнеев Дмитрий Корнеевич (май 1943 — июнь 1944).

Начальник штаба — Веревкин Николай Григорьевич (май 1943 — июнь 1944).

#### Отряд им. С.Г.Лазо

Организован в августе 1943 г. из жителей дд. Пласток Любансского и Уречье Слуцкого районов.

На день соединения с частями Красной Армии насчитывал 121 партизана.

Командиры отряда: Стекленев Николай Фомич (август 1943 — апрель 1944, погиб), Кузнецов Илларион Андреевич (апрель 1944 — июнь 1944).

Комиссары: Кузнецов Илларион Андреевич (сентябрь 1943 — апрель 1944), Гришков Иван Филиппович (апрель 1944 — июнь 1944).

Начальники штаба: Кобзарь Макар Филиппович (август 1943 — октябрь 1943), Чеглаков Василий Павлович (ноябрь 1943 — июнь 1944).

#### Отряд им. 14-ти слуцких партизан

Образован в августе 1943 г. из партизанских групп Н.Д.Белько и М.И.Луцевича, которые действовали с начала 1942 г. в дд. Иссерно, Процавичи Слуцкого района, и жителей окрестных деревень.

На день соединения с частями Красной Армии насчитывал 155 партизан.

Командиры отряда: Белько Николай Данилович (август 1943 — апрель 1944, погиб), Корако Прохор Ефимович (апрель 1944 — июнь 1944).

Комиссар — Змитрович Федор Ефимович (август 1943 — июнь 1944).

Начальник штаба — Новицкий Александр Иванович (август 1943 — июнь 1944).

#### 225-я БРИГАДА им. А.В.СУВОРОВА

Создана в декабре 1942 г. приказом штаба партизанского соединения Слуцкой зоны на базе отрядов им. А.В.Суворова, им. С.М.Буденного и им. М.В.Фрунзе бригады им. К.Е.Ворошилова. Позже организованы отряды им. Ф.Э.Дзержинского, им. С.М.Кирова, им. Н.А.Островского, им. К.К.Рокоссовского, им. В.П.Чкалова и им. 26-летия Октября. В конце сентября 1943 г. отряды им. С.М.Кирова, им. Ф.Э.Дзержинского, им. С.М.Буденного, им. К.К.Рокоссовского переданы на формирование 95-й бригады им. М.В.Фрунзе.

Бригада действовала в Грэсском и Слуцком районах.

Соединилась с частями Красной Армии 29 июня 1944 г. в составе 5 отрядов общей численностью 1040 партизан.

Командиры бригады: Стефанюк Леонид Петрович (декабрь 1942 — июнь 1943), Арестович Иван Васильевич (июнь 1943 — сентябрь 1943), Коледа Анатолий Матвеевич (сентябрь 1943 — июнь 1944).

Комиссары: Разувакин Павел Ильич



Партизаны бригады імя Суворава прымаюць прысягу. 1942 г.

## **Партызанська фарміраванні, якія дзейнічалі на тэрыторыі раёна**

(декабрь 1942 – июнь 1943), Рожков Иван Митрофанович (июнь 1943 – август 1943), Заяц Владимир Иванович (август 1943 – июнь 1944).

Начальники штаба: Прыгунов Кузьма Андреевич (февраль 1943 – сентябрь 1943), Тимошенко Митрофан Матвеевич (сентябрь 1943 – июнь 1944).

### **Отряд им. А.В.Суворова**

Образован в июле 1942 г.

В мае 1942 г. по заданию Минского подпольного обкома КП(б)Б из отряда М.П. Константина выделилась организаторская группа во главе с В.И. Зайцем, которая в июле на базе подпольных групп, действовавших в Гресском районе с 1941 г., создала отряд. До 9 декабря 1942 г. отряд действовал в составе бригады им. К.Е. Ворошилова.

На день соединения с частями Красной Армии насчитывал 209 партизан.

Командиры отряда: Стефанюк Леонид Петрович (июль 1942 – декабрь 1942), Шпаковский Владимир Евстафьевич (декабрь 1942 – январь 1944), Шпаковский Иван Федорович (январь 1944 – июнь 1944).

Комиссары: Заяц Владимир Иванович (июль 1942 – август 1942, июнь 1943 – сентябрь 1943), Качков Петр Васильевич (август 1942 – ноябрь 1942), Емельянов Нил Денисович (ноябрь 1942 – июнь 1943), Богушевич Николай Семенович (сентябрь 1943 – июнь 1944). Начальники штаба: Шпаковский Владимир Евстафьевич (август 1942 – декабрь 1942), Тимошенко Митрофан Матвеевич (январь 1943 – август 1943), Меньшиков Анатолий Иванович (сентябрь 1943 – декабрь 1943), Соколовский Юлиан Иосифович (декабрь 1943 – июнь 1944), Кулем Иван Устинович (июнь 1944).

### **Отряд им. М.В.Фрунзе**

Сформирован в октябре 1942 г. в результате объединения прибывших по заданию ЦК КП(б)Б и советского тыла отряда «Истребитель» (организован в июле 1942 г.; командир – Степанов Николай Степанович, комиссар – Минович Антон Тимофеевич) и групп: диверсионных Пузевича, И.Г. Филимоненко, А.А.Хоняка, инициативной И.В. Арестовича, выделенной бригадой им. К.Е. Ворошилова, и див-

версионно-разведывательной Н.А. Куприянова. До 8 декабря 1942 г. отряд действовал в составе бригады им. К.Е. Ворошилова.

На день соединения с частями Красной Армии насчитывал 318 партизан.

Командиры отряда: Арестович Иван Васильевич (октябрь 1942 – июнь 1943), Айларов Алексей Андреевич (июнь 1943 – ноябрь 1943), Прыгунов Кузьма Андреевич (ноябрь 1943 – июнь 1944).

Комиссары: Куприянов Н.А. (октябрь 1942 – февраль 1943), Коледа Анатолий Матвеевич (февраль 1943 – сентябрь 1943), Прыгунов Кузьма Андреевич (сентябрь 1943 – ноябрь 1943), Корончик Петр Федорович (ноябрь 1943 – февраль 1944), Юдицкий Иван Софонович (февраль 1944 – июнь 1944).

Начальники штаба: Тороп Кирилл Степанович (октябрь 1942 – ноябрь 1942, и.о.), Прыгунов Кузьма Андреевич (ноябрь 1942 – февраль 1943), Минович Антон Тимофеевич (февраль 1943 – июнь 1943), Сертаков Сергей Степанович (июнь 1943 – июнь 1944).

### **Отряд им. Н.А.Островского**

Создан 3 августа 1943 г. в Гресском районе на базе инициативной группы во главе с Б.И. Богдановичем, А.Березовским, Г.К. Светицким (погиб), выделенной бригадой 28 мая 1943 г.

На день соединения с частями Красной Армии насчитывал 168 партизан.

Командиры отряда: Богданович Борис Иванович (август 1943 – сентябрь 1943), Шпаковский Иван Федорович (сентябрь 1943 – январь 1944), Шпаковский Владимир Евстафьевич (январь 1944 – июнь 1944).

Комиссары: Шпаковский Иван Федорович (август 1943 – сентябрь 1943, и.о.), Михайлов Алексей Михайлович (сентябрь 1943 – февраль 1944), Корончик Петр Федорович (февраль 1944 – июнь 1944).

Начальник штаба: Ходосов Анатолий Афанасьевич (август 1943 – июнь 1944).

### **Отряд им. В.П.Чкалова**

Организован 1 сентября 1943 г. из партизан, выделенных отрядом им. А.В. Суворова.

На день соединения с частями Красной Армии насчитывал 116 партизан.

Командир отряда — Забудько Василий Григорьевич (сентябрь 1943 — июль 1944).

Комиссары: Столер Семен Яковлевич (сентябрь 1943 — декабрь 1943), Царик Игнатий Николаевич (декабрь 1943 — июнь 1944).

Начальники штаба: Тимошенко Митрофан Матвеевич (сентябрь 1943), Филиппов Сергей Михайлович (сентябрь 1943 — декабрь 1943), Лизюков Евгений Ильич (декабрь 1943 — февраль 1944), Гапонов Тимофей Яковлевич (февраль 1944 — июнь 1944).

#### Отряд им. 26-летия Октября

Образован в начале декабря 1943 г. на базе инициативных групп, выделенных 30 сентября 1943 г. отрядами им. А.В.Суворова, им. В.П.Чкалова, им. Буденного.

На день соединения с частями Красной Армии насчитывал 204 партизана.

Командир отряда — Гаврилович Павел Анисимович (сентябрь 1943 — июнь 1944).

Комиссар — Столер Семен Яковлевич (декабрь 1943 — июнь 1944).

Начальники штаба: Яроцкий Михаил Михайлович (декабрь 1943 — март 1944), Витко Антон Афанасьевич (март 1944 — июнь 1944).

#### 95-я БРИГАДА им. М.В.ФРУНЗЕ

Создана 27 сентября 1943 г. приказом штаба партизанского соединения Минской области из отрядов им. С.М.Кирова, им. Ф.Э.Дзержинского, им. С.М.Буденного, им. К.К.Рокоссовского, выделенных 225-й бригадой им. А.В.Суворова. Позже образован отряд им. А.М.Матросова.

Бригада действовала в Гресском и Слуцком районах.

Соединилась с частями Красной Армии 29 июня и 2 июля 1944 г. в составе 5 отрядов общей численностью 1032 партизана.

Командир бригады — Арестович Иван Васильевич (сентябрь 1943 — июнь 1944).

Комиссар — Минович Антон Тимофеевич (сентябрь 1943 — июнь 1944).

Начальник штаба — Потапенко Семен Петрович (сентябрь 1943 — июнь 1944).

#### Отряд им. С.М.Буденного

Образован в марте 1942 г. группой партийно-советских работников и молодежи д. Прусы Копыльского района. До мая 1942 г. действовал самостоятельно, затем — в составе бригады им. К.Е.Ворошилова. С декабря 1942 по сентябрь 1943 гг. — в составе 225-й бригады им. А.В.Суворова.

На день соединения с частями Красной Армии насчитывал 207 партизан.

Командиры отряда: Изюмский Михаил Николаевич (март 1942 — август 1943), Коновалов Гавриил Андреевич (август 1943 — июнь 1944).

Комиссары: Янковский Михаил Григорьевич (март 1942 — октябрь 1942), Разувакин Павел Ильич (октябрь 1942 — декабрь 1942), Скивицкий Григорий Александрович (декабрь 1942 — апрель 1944), Лукашевич Федор Викентьевич (апрель 1944 — июнь 1944).

Начальники штаба: Забудько Василий Григорьевич (март 1942 — июнь 1942), Скивицкий Григорий Александрович (июнь 1942 — декабрь 1942), Баричев Алексей Федорович (декабрь 1942 — август 1943), Кругликов Герасим Литманович (август 1943 — декабрь 1943), Панчук Георгий Андреевич (декабрь 1943 — май 1944).



Помнік каля в. Ленькі на месцы бою группы партизан (са жніўня 1943 г. — атрад імя М.А.Астроўскага), якія 10.6.1943 г. знішчылі нямецкі дот, яго варту, захапілі зброю і боепрпасы.

## Партізанська фарміраванні, якія дзейнічали на тэрыторыі раёна

1944), Ясючена Ніколай Харитонович (май 1944 – іюнь 1944).

### Отряд им. Ф.Э.Дзержинского

Сформирован 19 июня 1943 г. в 225-й бригаде им. А.В.Суворова из партизан 2-й роты отряда им. М.В.Фрунзе.

На день соединения с частями Красной Армии насчитывал 236 партизан.

Командир отряда: Лизюков Евгений Ильич (июнь 1943 – декабрь 1943), Kochanov Ivan Ignat'evich (декабрь 1943 – июнь 1944), Aylarov Aleksey Andreevich (июнь 1944).

Комиссары: Минович Антон Тимофеевич (июнь 1943 – сентябрь 1943), Юдицкий Ivan Софонович (сентябрь 1943 – декабрь 1943), Кругликов Герасим Литманович (декабрь 1943 – июнь 1944).

Начальники штаба: Просеной Андрей Павлович (июнь 1943 – октябрь 1943), Махлай Михаил Тимофеевич (октябрь 1943 – декабрь 1943), Цветков Михаил Алексеевич (декабрь 1943 – июнь 1944).

### Отряд им. С.М.Кирова

Организован 19 июня 1943 г. в 225-й бригаде им. А.В.Суворова из партизан 3-й роты отряда им. М.В.Фрунзе.

На день соединения с частями Красной Армии насчитывал 266 партизан.

Командир отряда – Макаревич Николай Иванович (июнь 1943 – июнь 1944).

Комиссар – Артеменко Иван Федотович (июнь 1943 – июнь 1944).

Начальники штаба: Барейченок Андрей Германович ((июнь 1943 – март 1944, погиб), Бусел Владимир Павлович (март 1944 – июнь 1944).

### Отряд им. К.К.Рокоссовского

Создан 19 сентября 1943 г. на базе инициативной группы (12 чел.), выделенной 225-й бригадой им. А.В.Суворова 5 июня 1943 г., и из жителей Гресского района. 27 сентября 1943 г. включен в состав 95-й бригады им. К.К.Рокоссовского.

На день соединения с частями Красной Армии насчитывал 160 партизан.

Командир отряда – Фомин Александр Дмитриевич (сентябрь 1943 – июнь 1944).

Комиссар – Родченко Виктор Дмитриевич (сентябрь 1943 – июнь 1944).

Начальник штаба – Конник Александр Кузьмич (сентябрь 1943 – июнь 1944).

### Отряд им. А.М.Матросова

Образован в декабре 1943 г. из партизан, выделенных отрядами им. С.М.Кирова и им. Ф.Э.Дзержинского.

На день соединения с частями Красной Армии насчитывал 125 партизан.

Командир отряда – Локонцев Иван Семенович (декабрь 1943 – июнь 1944).

Комиссары: Лукашевич Федор Викентьевич (декабрь 1943 – апрель 1944), Скивицкий Григорий Александрович (апрель 1944 – июнь 1944).

Начальники штаба: Лапец Иван И. (декабрь 1943 – апрель 1944), Чесаков Александр Дмитриевич (апрель 1944 – июнь 1944).

### БРИГАДА им. К.Е.ВОРОШИЛОВА

Создана в мае 1942 г. на базе отдельных отрядов им. С.И.Буденного, им. Г.И.Котовского, им. Н.А.Щорса, им. В.И.Чапаева. Позже организованы отряды им. Г.К.Жукова, им. М.В.Фрунзе, «Боевой» и влит отдельный отряд им. А.В.Суворова. В декабре 1942 г. на основании распоряжения начальника ЦШПД Слуцкий подпольный межрайком КП(б)Б развернул бригаду в партизанское соединение Слуцкой зоны, а из ее отрядов создал новые бригады: 300-ю им. К.Е.Ворошилова, 225-ю им. А.В.Суворова и 27-ю им. В.И.Чапаева.

Бригада действовала в Узденском, Дзержинском, Копыльском, Гресском, Слуцком, Краснослободском районах.

На день расформирования насчитывала около 3 тыс. партизан. Командир бригады – Капуста Филипп Филиппович (май 1942 – декабрь 1942).

Комиссар – Жижик Иван Климентьевич (июль 1942 – декабрь 1942).

Начальник штаба – Игнащенко Петр Захарович (май 1942 – декабрь 1942).

### 101-я БРИГАДА им. АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

Создана в июне 1943 г. на основании приказа штаба партизанского соединения Минской области из отдельных отрядов В.Т.Меркуля (позже им. И.В.Сталина) и Д.Т.Гуляева (позже им. Д.Т.Гуляева), 4-го (позже им. Н.И.Бондаровца), им. И.Н.Хорссеева. Одновременно были организованы отряды им. П.С.Ломейко, им. Н.Петренко. Позже создан отряд им. И.М.Бондаренко.

Командиру бригады Д.Т.Гуляеву присвоено звание Героя Советского Союза.

Бригада действовала в Старобинском районе.

Соединилась с частями Красной Армии 1 июля 1944 г. в составе 4 отрядов общей численностью 1300 партизан.

Командиры бригады: Гуляев Дмитрий Тимофеевич (июнь 1943—сентябрь 1943, погиб), Курильчик Николай Демьянович (сентябрь 1943—июль 1944).

Комиссар — Меркуль Василий Тимофеевич (июнь 1943—июль 1944).

Начальники штаба: Поляков Сергей Михайлович (июль 1943—сентябрь 1943, погиб), Игнащенко Петр Захарович (сентябрь 1943—июль 1944).

#### ОТДЕЛЬНЫЙ ОТРЯД М.И.ЖУКОВСКОГО

Образован в июле 1941 г. в Краснослободском районе из партийно-советского актива во главе с секретарем райкома КП(б)Б М.И.Жуковским и группы пограничников, попавших в окружение. От-

ряд насчитывал около 60 партизан. В боях с противником понес большие потери и в ноябре перестал существовать.

Командир отряда — Жуковский Максим Иванович (июль 1941—сентябрь 1941, погиб).

#### ОТДЕЛЬНЫЙ ОТРЯД М.П.КОНСТАНТИНОВА

Сформирован в июле 1941 г. из группы партийно-советского актива Греческого района во главе с В.И.Зайцем и не вышедшей из вражеского тыла группы военнослужащих под руководством М.М.Либенкова. В сентябре 1941 г. к отряду присоединилась группа военнослужащих во главе с генерал-майором М.П.Константиновым. Вначале действовал самостоятельно, в марте 1942 г. влился в партизанское соединение Минской области.

В октябре 1942 г. расформирован.

Командиры отряда: Либенков Михаил Михайлович (июль 1941—сентябрь 1941), Константинов Михаил Петрович (сентябрь 1941—март 1942), Коновалов Павел Михайлович (март 1942—июль 1942), Склляр Даниил Абакумович (июль 1942—).

Комиссар — Заяц Владимир Иванович (июль 1941—май 1942).

#### ОТДЕЛЬНЫЙ ОТРЯД «АРТУР»

Начал организовываться в апреле 1942 г. на базе диверсионно-разведывательной группы (9 чел.) И.Ф.Золотаря, прибывшей из советского тыла.

Отряд действовал в Борисовском, Смолевичском, Крупском, Толочинском, Оршанском районах и в г.Минске.

Соединился с частями Красной Армии 2 июля 1944 г. общей численностью более 300 человек.

Командир отряда — Золотарь Иван Федорович («Артур») (апрель 1942—июль 1944).

#### ОТДЕЛЬНЫЙ ОТРЯД «МЕСТНЫЕ»

20 марта 1942 г. в тыл противника вышла диверсионно-разведывательная группа (23 чел.). Прибыв в Логойский район, она пополнилась местными партизанами и развернулась в отряд.

Командиру отряда С.А.Ваупшасову присвоено звание Героя Советского Союза.



Помнік каля в. Панічы на месцы гібелі Дз.Ц.Гуляева.

## Арганізатары і кіраўнікі падполья і партызанска груху на Случчыне

Отряд действовал в Логойском, Смолевичском, Борисовском, Червенском, Пуховичском, Узденском районах Минской области.

Соединился с частями Красной Армии в июле 1944 г.

Командир отряда — Ваушасов Станислав Алексеевич (март 1942 — июль 1944).

### ОТДЕЛЬНЫЙ СЛУЦКИЙ ОТРЯД

Организован в июле 1941 г. из партийно-советского актива Слуцкого и Копыльского районов. В декабре 1941 г. группа отряда (50 чел.) вышла за линию фронта.

Командир отряда — Пашун Ф. А. (июль 1941 — декабрь 1941).

*Партизанские формирования Белоруссии в годы Великой Отечественной войны (июнь 1941 — июль 1944). Краткие сведения об орг. структуре партизанских соединений, бригад (полков), отрядов (батальонов) и их личном составе. Мин., 1983. С. 408; 414—417, 425—428, 440; 446—448; 509—510.*

### ГРУПА ПАЛІТРУКА КУРГАНАВА

Арганізавана ў ліпені 1941. Дзейнічала ў раёне в. Жылін Брод Слуцкага р-на. Была звязана з падпольнай групай Грэскай бальшыцы, яку ўзначальваў Ю. Войчык. Камандзір группы старши палітрук В (У). С. Курганаў, які загінуў у лістападзе 1941 у бай каля в. Переходы.

## Арганізатары і кіраўнікі падполья і партызанска груху на Случчыне

**АРАСТОВІЧ Іван Васільевіч**, нарадзіўся 4.12.1909 г. у в. Рабак. У Чырвонай Арміі з 1931 г. Удзельнік вызвалення Захадній Беларусі ў 1939 г. З чэрвеня 1941 г. на Захаднім фронце. У жніўні 1941 г. па заданні Мінскага падпольнага аблкома КП(б)Б займаўся арганізацыяй партызанска атрада. З чэрвеня 1942 г. кіраўнік дыверсійнай групы, памочнік камандзіра. З кастрычніка 1942 г. камандзір партызанска атрада, у чэрвені — верасні 1943 г. — партызанская брыгады 225-й імя А. В. Суворава, у верасні 1943 г. — чэрвені 1944 г. — партызанская брыгады 95-й імя М. В. Фрунзе, адначасова член Грэскага падпольнага РК КП(б)Б. У 1944—1963 гг. быў на савецкай і гаспадарчай рабоце. Узнагароджаны ордэнамі Чырвонага Сцяга, Чырвонай Зоркі (двойчы), Айчын-

### ГРУПА ЛЕЙТЭНАНТА ФУРМАНАВА

Створана ў ліпені 1941 з ліку воінаў Чырвонай Арміі, трапіўшых у акружэнне. Дзейнічала ў Слуцкім раёне. Камандзір лейтэнант Фурманаў. У лістападзе 1941 г. накіравалася на ўсход з мэтай прабрацца да фронту.

### СПЕЦГРУПА «ЮЖНЫЕ» НКДБ БССР

Пачынала фарміравацца ў кастрычніку 1943 г. у Маскве. Дзейнічала на акупіраванай тэрыторыі Слуцкага, Грэскага, Капыльскага і Старадарожскага раёнаў з 13 кастрычніка да 1 ліпеня 1944 г. Базіравалася пры партызанская брыгаде імя В. П. Чкалава. Налічвала 17 чалавек. Камандзір — капітан Левых Мікалаі Ксеняфонтавіч, нам. камандзіра па дыверсійнай рабоце Ц. Я. Ермаловіч. Група займалася ў першую чаргу зборам разведданых, праводзіла дыверсійную работу, інфармавала насельніцтва аб стане на франтах. Членамі групы былі падарваны троі паравозы, бронемашына, танк, 6 грузавых аўтамашын, троі масты, 1250 м чыгуначнага палатна, знішчана 70 фашистаў, з іх 7 афіцэраў. 1 ліпеня 1944 г. злучылася з часцямі Чырвонай Арміі.

*Фонды Слуцкага краязнаўчага музея.*

най вайны I ступені, медалямі. Памёр 30.7.1978 г.

**ВАЙЦАХОВІЧ Сяргей Рыгоравіч**, нарадзіўся 20.3.1903 г. у в. Сярагі. У 1932 г. закончыў Камуністычны ўніверсітэт Беларусі. Быў на партыйнай рабоце, з красаві-



С.Р. Вайцаховіч.



У.І.Заяц.



І.С.Кананович.



А.І.Сцяпанава.



А.Дз.Фамін.

ка 1941 г. сакратар Пінскага абкома КП(б)Б. З 23.4.1943 г. да ліпеня 1944 г. другі сакратар Пінскага падпольнага абкома КП(б)Б. У 1944—1947 гг. сакратар Пінскага абкома КП(б)Б. Яго імем названа вуліца ў Пінску. Памёр 3.9.1977 г.

**ЗАЙЦ Уладзімір Іванавіч**, нарадзіўся 22.9.1911 г. у в. Гацук. З 1930 г. на партыйнай і гаспадарчай работе. З ліпеня 1941 г. у тыле ворага, арганізатар і кіраўнік Грэскага партыйна-камсамольскага падполля, адначасова камандзір партызанскай групы, з ліпеня 1941 г. камісар атрада, у жніўні 1942 г. — ліпені 1943 г. член Слуцкага падпольнага міжрайкома КП(б)Б, у маі 1943 г. — чэрвені 1944 г. сакратар Грэскага падпольнага РК КП(б)Б, у жніўні 1943 г. — чэрвені 1944 г. камісар партызанскай брыгады 225-й імя А.В.Суворава. Пасля вайны да 1964 г. знаходзіўся на партыйнай, савецкай, адміністрацыйна-гаспадарчай работе. Узнагароджаны ордэнамі Леніна, Чырвонага Сцяга, Айчыннай вайны I ступені, медалямі. Памёр 5.7.1980 г.

**КАЛЯДА Анатоль Мацвеевіч**, нарадзіўся 13.3.1905 г. у в. Шышчыцы. Быў на

савецкай работе ў Грэскім раёне. З чэрвеня 1941 г. у Чырвонай арміі. У жніўні 1942 г. камандзір аддзялення ўзвода ў партызанскім атрадзе, з лютага 1943 г. камісар атрада. У верасні 1943 г. — чэрвені 1944 г. камандзір партызанскай брыгады 225-й імя Суворава. Адначасова член Грэскага падпольнага РК КП(б)Б. У 1944—1979 гг. быў на савецкай і адміністрацыйна-гаспадарчай работе. Узнагароджаны ордэнамі Чырвонага Сцяга (двойчы), Айчыннай вайны I і II ступеней, медалямі.

**КАНАНОВІЧ Ішаліт Сільвестравіч**,

нарадзіўся 21.4.1908 г. у в. Кукавічы Каўпильскага раёна. Скончыў ВПШ пры ЦК КПСС (1953). З 1935 г. на савецкай і партыйнай работе. З лістапада 1941 г. на фронце. У лістападзе 1942 г. — ліпені 1944 г. член Мінскага падпольнага абкома КП(б)Б. З сакавіка 1943 г. упаўнаважаны БШПР, у сакавіку 1943 г. — чэрвені 1944 г. сакратар Слуцкага падпольнага РК КП(б)Б, адначасова з чэрвеня 1943 г. камісар партызанскай брыгады 64-й імя В.П.Чкалава. Пасля вайны сакратар Слуцкага райкома, Бабруйскага абкома КП(б)Б, старшыня Гродзенскага аблвыканіка, намеснік старшыні камісіі дзяржжаўнага кантролю Савета Міністраў БССР. З 1963 г. на прафсаюзной работе. Член ЦК КП(б)Б у 1952—1966 гг., член Рэвізійнай камісіі КПБ у 1949—1971 гг. Дэпутат Вярхоўнага Савета СССР у 1958—1962 гг., Вярхоўнага Савета БССР у 1951—1959 гг. Памёр 2.10.1974 г. Імем І.С.Канановіча названа вуліца ў Слуцку.

**СЦЯПАНАВА Аляксандра Ігнатаўна**, нарадзілася ў 1906 г. у Ленінградзе. Да Вялікай Айчыннай вайны працавала другім сакратаром Слуцкага райкома КП(б)Б, была членам Мінскага абкома партыі. З ліпеня 1941 г. член Мінскага падпольнага абкома партыі. Са жніўня 1942 г. па ліпень 1943 г. член міжрайкома КП(б)Б Слуцкай зоны. У чэрвені — ліпені 1943 г. выконвала абавязкі сакратара міжрайкома, з сакавіка па каstryчнік 1943 г. адначасова член Слуцкага падпольнага райкома КП(б)Б. У пасляваенныя гады на партыйнай і савецкай работе. Узнагароджана ордэнамі Леніна, Чырвонага Сцяга, Айчыннай вайны I ступені, медалямі. Памерла ў 1973 г.

**ФАМИН Аляксандр Дэмітрыевіч**, нарадзіўся ў 1911 г. у г. Вятлуга Ніжагород-

скай вобл., Расія. У 1929 г. закончыў мясцовую школу. Працаўаў намеснікам сакратара райкома камсамола, служыў у Чырвонай арміі. Быў камандзірам узвода, батарэі, начальнікам штаба асабнага конна-артылерыйскага дывізіёна. У свой час яму давялося служыць у дывізіі, якой камандаваў Г.К.Жукаў (у 1933—1937 гг. дывізія дыслациравалася ў Слуцку). У Вялікую Айчынную вайну адзін з кіраўнікоў партыйна-камсамольскай падпольнай групы ў Слуцку. З лістапада 1942 г. камандзір партызанскага атрада імя К.К.Ракасоўскага

партызанскай брыгады імя М.В.Фрунзе.

У пасляваенны час актыўна ўдзельнічаў у аднаўленні разбуранай гаспадаркі Случчыны. Быў намеснікам старшыні райвыканкома, намеснікам дырэктара па палітчастцы Слуцкай МТС, старшынёй калгаса «Праўда», дырэктарам гархарчпрамкамбіната. У 1982 г. пайшоў на адпачынак, але прымаў актыўны ўдзел у грамадской работе. Узнагароджаны ардэнамі Чырвонага Сцяга, Айчынной вайны II ступені, многімі медалямі. Памёр у 1986 г.

## **Документы сведчаць**

### **З ПАВЕДАМЛЕННЯ САВЕЦКАГА ИНФАРМБЮРО АД 18 ЖНІЎНЯ 1941 г.**

Партизанские отряды, действующие в зоне г. Слуцка, оккупированного немцами, создают исключительные трудности для фашистов. Изо дня в день партизаны уничтожают немецкие транспорты с боеприпасами, горючим и продовольствием, истребляют немецких разведчиков, связистов, отставших от своих частей немецких солдат и даже отдельные подразделения фашистской армии. Немецкое командование неоднократно предписывало военному коменданту Слуцка ликвидировать партизанские отряды как «совершенно нетерпимые, особенно в районе прохождения важнейшей шоссейной магистрали». Меры, принимавшиеся комендантом, ни к чему не привели. В начале августа фашистский комендант был вынужден доложить командованию, что «партизанские отряды растут количественно, вооружение их улучшается: нападение на наши транспорты и войска совершаются в самых неожиданных местах и своим отчаянным характером опрокидывают всякое представление о нормальных военных операциях». Получив это донесение, германское командование вновь обязало коменданта в «девятидневный срок полностью ликвидировать все партизанские отряды, чего бы это ни стоило».

*Сообщение Советского информбюро. М., 1944. Т. 1. С. 154.*

### **ПАСТАНОВА БЮРО СЛУЦКАГА ГАРКОМА КПБ АБ ПРЫЗНАННІ ДЗЕЙНАСЦІ ПАРТЫЙНА-КАМСАМОЛЬСКИХ ПАДПОЛЬНЫХ ГРУП У СЛУЦКУ Ў 1941—1943 гг.**

**22 студзеня 1976 г.**

Бюро горкома КПБ отмечает, что на основании воспоминаний непосредственных участников и документов, имеющихся в архивах, установлено, что в г. Слуцке в период его временной оккупации немецко-фашистскими захватчиками действовали подпольные группы, созданные в д. Новодворцы, на авторемонтных мастерских, узле связи и городской электростанции.

Инициаторами создания подпольных групп в г. Слуцке явились коммунисты А.Д.Фомин, М.И.Богунов, А.Ф.Борковский, комсомольцы П.Я.Маглыши, Н.И.Видякин и Д.В.Ковшов.

В октябре 1941 года сформировалось ядро подпольной группы в прилегающей к городу деревне Новодворцы во главе с коммунистами А.Д.Фоминым и М.И.Богуновым, в которую затем вошло 18 человек. Эта группа действовала до марта 1943 года.

С декабря 1941 года по март 1943 года на авторемонтных мастерских действовала комсомольская группа П.Я.Маглыши в составе 8 человек.

С декабря 1941 года по декабрь 1942 года на узле связи и городской электростанции действовала партийно-комсомольская группа, созданная Н.И.Видякиным и Д.В.Ковшовым в составе шести человек.

Общее руководство деятельностью подпольных групп осуществлялось главным образом командованием партизанского отряда Комарова (В.З.Коржа) через А.Д.Фомина, который лично знал и имел связь с руководителями других групп П.Я.Маглыши и Н.И.Видякиным.

В то же время каждая группа в отдельности имела связь с партизанскими отрядами, дислоцировавшимися в лесах Слуцкого и соседних районов.

Бюро горкома КПБ постановляет:

1. Признать деятельность подпольных групп в г. Слуцке, созданных в д. Новодворцы, на авторемонтных мастерских, на узле связи и городской электростанции.

2. Считать непосредственными руководителями групп:

— партийно-комсомольской, созданной в д. Новодворцы, — Фомина Александра Дмитриевича и Богунова Максима Ивановича;

— комсомольской, действовавшей на авторемонтных мастерских, — Маглыша Петра Яковлевича;

— партийно-комсомольской, действовавшей на узле связи и городской электростанции, — Видякина Николая Ивановича и Ковшова Дмитрия Витальевича.

3. Утвердить справку о деятельности и списки состава подпольных групп, представленные комиссией содействия сбору воспоминаний участников событий времен Великой Отечественной войны.

4. Просить Минский обком КПБ утвердить настоящее постановление.

Секретарь Слуцкого горкома КПБ А.Мартынюк

*Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 4902. Воп. 1. Спр. 1. Л. 5—6.*

**ПАСТАНОВА БЮРО МІНСКАГА АБКОМА КПБ АБ СЛУЦКАЙ  
ПАДПОЛЬНАЙ ПАРТЫЙНА-КАМСАМОЛЬСКАЙ АРГАНІЗАЦЫІ  
(каstryчнік 1941 — сакавік 1943 гг.)**

**26 каstryчніка 1976 г.**

1. Признать на основании документов и материалов, представленных Слуцким горкомом КПБ, Слуцкую подпольную партийно-комсомольскую организацию (октябрь 1941 — март 1943 гг.).

2. Направить материалы о деятельности подпольной организации и списки ее членов в партийный архив Института истории партии при ЦК КПБ.

3. Поручить Слуцкому горкому КПБ продолжить работу по уточнению списочного состава подпольной организации.

Секретарь Минского обкома КП Белоруссии И.Поляков

*Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 4902. Воп. 1. Спр. 1. Л. 1.*

**З ДАВЕДКІ РАЁННАЙ КАМІСІП АБ ДЗЕЙНАСЦІ ПАДПОЛЬНЫХ  
ПАРТЫЙНА-КАМСАМОЛЬСКИХ ГРУП У г. СЛУЦКУ Ў ПЕРЫЯД  
ЯГО ЧАСОВАЙ АКУПАЦЫІ 1941—1944 гг.**

...К концу 1941 г. и в начале 1942 г. в городе, а затем и в деревнях района возникают подпольно-патриотические организации.

Инициаторами создания их в г. Слуцке явились коммунисты А.Д.Фомин, М.И.Богунов, А.Ф.Борковский, комсомольцы П.Я.Маглыш, А.И.Видякин и Д.В.Ковшов...

**ПАДПОЛЬНАЯ ПАРТЫЙНО-КОМСАМОЛЬСКАЯ ГРУППА  
ПОД РУКОВОДСТВОМ А.Д.ФОМИНА И М.И.БОГУНОВА  
(октябрь 1941 г. — март 1943 г.)**

В июле 1941 г. часть, в которой служил А.Д.Фомин, попала в окружение в районе г. Могилева... Фомин решил идти в Слуцк, где жила его теща...

В середине сентября 1941 г. в поисках связи с партизанами А.Д.Фомин со своим соседом Дубинко Василием отправляется в д. Летковщина к родственникам Дубинко — Липницкому Антону Леопольдовичу, коммунисту, бывшему работнику Вилейского облисполкома.

Через несколько дней в д. Летковщина к Липницкому пришел бывший зав. военным отделом Гречского РК КПБ Заяц Владимир Иванович, оставленный в районе для организации подпольной и партизанской борьбы. Липницкий познакомил А.Д.Фомина с В.И.Зайцем.

В.И.Заяц порекомендовал А.Д.Фомину пока оставаться в г. Слуцке, подбирать надежных людей для подпольной работы и отправки в партизаны...

В конце сентября Фомин встретил своего бывшего сослуживца по 21-му казачьему

кавалерийскому полку Богунова Максима Ивановича («Митяй»)... Богунов М.И. сообщил Фомину, что в д. Козловичи живут знакомые им обоим командиры Советской Армии Трофимович Алексей Алексеевич и Лобанов Константин.

Примерно в то же время Фомин встретил оставшегося в г. Слуцке бывшего военнослужащего Сотникова Георгия Дмитриевича, а в октябре 1941 г. Барковского Александра Федоровича, которые также изъявили желание вести активную борьбу с оккупантами.

В ноябре 1941 г. на квартире у Барковского А.Ф. собрались коммунисты: Фомин А.Д., Богунов М.И., Барковский А.Ф., Хирин П.И. На этом совещании обсудили вопрос об организации подпольной работы. Общее руководство подпольной работой было возложено на Фомина А.Д. На Богунова было возложено руководство подпольщиками в д. Новодворцах. Фомину также было поручено к весне 1942 г. еще раз встретиться с В.И. Зайцем и договориться с ним о приеме в партизанский отряд группы патриотов, подготовленной подпольной организацией.

В октябре 1941 г. М.И. Богунов знакомит А.Д. Фомина с семьей Станкевичей, проживающей в д. Новодворцы. Станкевич Константин Павлович, его жена Надежда Михайловна, и ее сестра Морозова Нина Михайловна дают согласие войти в подпольную организацию, а их квартира становится конспиративной квартирой организации. Второй конспиративной квартирой была квартира А.А. Трофимовича в д. Козловичи.

В конце 1941 г. Богунов М.И. познакомил А.Д. Фомина с комсомольцем Радюком Николаем Герасимовичем, который к этому времени создал вокруг себя группу патриотов из комсомольцев и молодежи д. Новодворцы...

Таким образом уже к середине октября 1941 г. сформировалось ядро организации в составе А.Д. Фомина, М.И. Богунова, А.Ф. Барковского, К.П. Станкевича, В.М. Кадыша...

В декабре 1941 г. на квартире у К.П. Станкевича в Новодворцах происходит встреча А.Д. Фомина с Ф.Ф. Дубовиком, прибывшим в г. Слуцк по поручению начальника разведки партизанского отряда В.З. Коржа (Комарова) Гаврилы Петровича Стешница. После этой встречи устанавливаются постоянные прочные связи с партизанским отрядом В.З. Коржа.

В декабре 1941 г. на квартире у Барковского происходит встреча и знакомство А.Д. Фомина с Петром Яковлевичем Маглышем, руководителем подпольной комсомольской организации в г. Слуцке, ядро которой составляли рабочие бывшей машинно-тракторной мастерской...

В феврале 1942 г. была попытка установить связь с Минским подпольем. С этой целью туда посыпался Григорий Орел, но эта попытка не увенчалась успехом...

К лету 1942 г. в состав подпольной организации входило 18 человек, в т. ч. членов и кандидатов в члены партии – 5, членов ВЛКСМ – 7, беспартийных 6 человек.

Таким образом, по своему составу это была партийно-комсомольская подпольная организация.

Осенью 1941 г. К.П. Станкевич, работавший на немецких военных складах в д. Новодворцы, познакомился с одним из военнопленных, работавших на этих складах. Это был Пак Абрам Борисович (псевдоним Шпак Владимир Петрович). А.Б. Пак был руководителем большой группы военнопленных (до 20 человек), которые искали связи с партизанами с целью перехода в партизанский отряд...

В течение зимы военнопленные раздобыли два пистолета и шесть гранат. Ядро группы Пака А.Б. составляли Стрелец Иван Данилович – политрук, Максименко Иван (он же Шер Аркадий) – лейтенант, Бектемиров Николай – лейтенант, Зелинский Евгений.

Группа под руководством Н. Радюка собрала 22 винтовки, 2 пистолета, 12 гранат и около 1000 патронов. Все это пошло на вооружение тех патриотов, которые направлялись в партизанские отряды.

Подпольной организации удалось в 1942 г. и в начале 1943 г. осуществить несколько диверсионных актов. А.Ф. Барковский работал автомехаником в немецких авторемонтных мастерских.... Летом 1942 г. он и его товарищи сожгли помещение мастерских вместе с оборудованием и находившимися в ремонте автомашинами...

В ночь с 6 на 7 ноября 1942 г. А.Д. Фомин, А.Ф. Барковский и А.А. Трофимович вывесили в Слуцком городском парке Красный флаг, который развивался на 4-метровом шесту до полуночи 7 ноября...

Весной 1943 г. подпольщик Сотников Г.Д. поджег склад с готовой продукцией на Слуцкой мебельной фабрике...

Летом 1942 г. в целях получения информации о предполагаемых карательных и иных мероприятиях полиции и оккупантов подпольная организация приняла решение послать на работу в Слуцкую полицию подпольщиков Николая Радюка и Михаила Соколовича. Выполняя задание подпольной организации, они проделали большую работу, своевременно информировали организацию о мероприятиях полиции, о дислокации и численности немецких гарнизонов, доставая бланки необходимых документов...

В полиции Н.Радюк «прослужил» до марта 1943 г., а затем во избежание ареста ушел в партизанский отряд Губина. Погиб в бою с оккупантами 19 ноября 1943 г. в д. Колки Гомельской области. М.Соколович по донесу предателя был арестован и расстрелян оккупантами вместе с М.И.Богуновым, П.Я.Маглышем и др. по пути из Слуцка в Минск.

Большую патриотическую работу проводил член подпольной организации Александр Романович Прохоров, который работал переплетчиком Слуцкой городской типографии, открытой немецкими властями...

Патриотическая деятельность Прохорова продолжалась до мая 1944 г., когда он был арестован, а затем отправлен на каторжные работы во Францию...

22 ноября 1942 г. подпольщики вывели из Слуцка большую группу (более 20 человек) военнопленных и доставили их в партизанский отряд В.З.Коржа. Вместе с этой группой в отряд ушел и А.Д.Фомин. Руководство оставшимися подпольщиками возглавил М.И.Богунов...

По заданию командования партизанского отряда В.З.Коржа подпольщики совместно с группой П.Я.Маглыши готовили крупную диверсию с целью уничтожения верхушки оккупационных властей в Слуцке, в т. ч. гебитскомиссара, начальника жандармерии, начальника окружной полиции и других... Но операция сорвалась. Начались аресты. Сначала был арестован Врублевский, затем П.Я.Маглыш, М.Н.Соколович, А.Ф.Борковский, а позднее почти все члены подпольной организации П.Маглыша.

Избежавшие ареста подпольщики М.И.Богунов, К.П.Станкевич, А.М.Станкевич, Н.М.Морозов, Н.Г.Радюк ушли в партизаны... М.И.Богунов решил вернуться в Новодворцы, чтобы вывезти в партизанскую зону семью В.М.Кадыша. Но по пути из Новодворцев попал на полицейскую засаду и был арестован вместе с женой и двумя детьми Кадыша, а затем расстрелян вместе с группой П.Я.Маглыши у д. Самохваловичи по пути в Минск.

После этого в Слуцке остались и продолжали работу лишь Г.Д.Сотников, А.Р.Прохоров, П.И.Хирин, с которыми А.Д.Фомин продолжал поддерживать связь и направлять их работу. В мае 1943 г. ушли в партизанский отряд Г.Д.Сотников и П.И.Хирин, а в мае 1944 г. был арестован А.Р.Прохоров.

Будучи в партизанских отрядах слуцкие подпольщики также проявили себя настоящими патриотами. А.Д.Фомин командовал партизанским отрядом им. Рокоссовского бригады им. Фрунзе и был награжден орденом Красного Знамени.

А.А.Ходосов был начальником штаба отряда им. Н.Островского бригады им. Суворова и награжден орденом Отечественной войны I степени.

Орденом Отечественной войны I степени был награжден также В.М.Кадыш.

А.А.Трофимович был партизаном, а затем секретарем Слуцкого подпольного РК ЛКСМБ. Награжден медалью «За отвагу» и «Партизану Отечественной войны» I степени.

А.Б.Пак был командиром взвода разведки отряда. Награжден орденом Красной Звезды.

Г.Д.Сотников был партизаном отряда им. Н.Островского бригады им. Суворова. Награжден тремя медалями.

Медалями были награждены ставшие партизанами подпольщицы А.М.Станкевич и Н.М.Морозова.

### КОМСОМОЛЬСКАЯ ГРУППА П.Я.МАГЛЫША (декабрь 1941 г. — март 1943 г.)

Великая Отечественная война застала Петра Яковлевича Маглыши под г. Белостоком, где он проходил службу в армии... Будучи раненым попал в плен, но вскоре бежал. В октябре или в начале ноября 1941 г. появился в г. Слуцке и устроился на работу в немецкие авто-



Сям'я Маглышаў. Стайць  
справа П.Я.Маглыш.

ремонтные мастерские (на базе Слуцкой МТС), где работал его отец Я.Д.Маглыш... П.Я.Маглыш включается в подпольную борьбу. Первыми его помощниками становятся отец и сестра Надежда...

В начале 1942 г. П.Я.Маглыш устанавливает связь с партизанским отрядом Дунаева (Тараховича И.Н.) и в марте 1942 г. проводит совместно с группой партизан операцию по экспроприации Слуцкого банка... Во время этой операции было захвачено награбленное фашистами золото, серебро, большое количество советских денег. Все это затем было отправлено на «Большую землю» в фонд обороны страны. На эти средства была построена авиаэскадрилья «Партизан Слуцка».

В мае 1942 г. П.Маглыш вместе с А.Д.Фоминым осуществляют поездку в Старобинский район в дер. Сухая Миля, где лично встречаются с В.З.Коржом и начальником разведки отряда Стешицем...

В феврале 1942 г. группа П.Маглыша осуществила крупную диверсию — поджог немецкого автогаража...

В декабре 1942 г. П.Маглыш на трех немецких автомашинах отправляет в партизанский отряд 32 военнопленных, которые благополучно прибыли туда и стали партизанами.

В начале 1943 г. еще одна большая группа военнопленных была освобождена на разъезде 95-го километра и отправлена вместе с захваченными автомобилями в партизанский отряд им. Фрунзе.

В ноябре 1942 г. группа Маглыша осуществила взрыв склада на мелькомбинате...

#### ПАРТИЙНО-КОМСОМОЛЬСКАЯ ГРУППА Н.И.ВИДЯКИНА — Д.В.КОВШОВА, ДЕЙСТВОВАВШАЯ НА ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ И УЗЛЕ СВЯЗИ (декабрь 1941 г. — декабрь 1942 г.)

К началу декабря 1941 г. начала складываться подпольная группа на узле связи. Здесь работали расквартированные военнопленные радиотехники Дмитрий Ковшов, Леонид Голов, Владимир Нилус...

Вскоре Д.В.Ковшов знакомится с бывшим летчиком Н.И.Видякиным, который бежал из лагеря военнопленных и жил нелегально под фамилией Боколенков. Видякин входил в группу, которая готовилась уйти к партизанам. Руководил группой старший политрук, фамилию которого установить не удалось. В состав группы входило до 20 человек... К концу января 1942 г. все приготовления были закончены... Но из-за какой-то случайности часть членов группы, в их числе и старший политрук, провалилась. Последовали аресты и расстрелы. Н.И.Видякину и Д.В.Ковшову пришлось на время вернуть работу. Летом 1942 г.



М.І. Відзякін.



Д.В. Каўшоў.

Видякин устроился работать механиком на табачную фабрику....

В конце ноября 1942 г. в г. Слуцк вместе с М.Д.Пшеничновым прибыла связная М.И.Батурина и передала Д.В.Ковшову задание подпольного обкома КП(б)Б взорвать электростанцию и узел связи. Для этой цели она привезла 7 магнитных мин...

Видякин поручил произвести минирование основных узлов электростанции дежурному технику главного щита Н.С.Кокину и технику химической очистки воды К.В.Мещерякову... 5 декабря 1942 г. все мины были заложены. Как и предусматривалось, две мины были поставлены под силовые трансформаторы, одна — на коленчатый вал дизеля и одна — под цистерну с нефтью.

На узле связи Д.В.Ковшов заложил две мины в аккумуляторную, добавив к ним 8 кг толу...

...Гебитскомиссар Слуцка доносил в Минск генеральному комиссару Белоруссии Кубэ: «В ночь с 6 на 7 декабря 1942 года в Слуцке произошло два взрыва: около 20 часов сильный взрыв и около 1 часа ночи взрыв меньшей мощности. Взрывы произошли на электростанциях. Обе сильно повреждены. Трансформаторная подстанция полностью разрушена...

В докладной, очевидно, умышленно изменялась дата проведения операции и не упоминается, что полностью разрушен также и узел связи.

На следующий день начались аресты. Инженера электростанции Пикуса и работников почты А.Голова и В.Нилуса, которые не ушли в партизаны, расстреляли без всякого расследования их вины...

Н.И.Видякин до января 1943 г. был связным партизанского отряда им. Кирова бригады им. Фрунзе. 8 февраля 1943 г. прибыл в партизанскую бригаду им. Суворова. В октябре 1943 г. был отправлен на «Большую землю», зачислен в 142-й гвардейский штурмовой авиационный полк и погиб в бою 1 июля 1944 года...

#### Выводы:

На основании вышеизложенного районная комиссия содействия сбору воспоминаний участников событий времени Великой Отечественной войны делает заключение, что в городе Слуцке и прилегающей к нему деревне Новодворцы в 1941—1943 годах действовали как наиболее организованные три подпольные группы:

- партийно-комсомольская группа под руководством А.Д.Фомина и М.П.Богунова (октябрь 1941—март 1943 гг.);
- комсомольская группа П.Я.Маглыша (декабрь 1941—март 1943 гг.);
- партийно-комсомольская группа Н.И.Видякина и Д.В.Ковшова (декабрь 1941—декабрь 1942 гг.)...

Предлагаемую справку комиссия считает документом, в сжатой форме отражающим действия трех наиболее организованно оформленных подпольных групп в городе Слуцке.

#### Комиссия:

Криваль М.С. — зав. отделом пропаганды и агитации райкома КПБ.

Дубовик В.В. — секретарь райкома ЛКСМБ

Ляпустин А.А. — зам. председателя горисполкома

Коледа Н.В. — зам. председателя райисполкома

Никольский М.А. — директор ШРМ № 1 г. Слуцка

Кирюхин Г.А. — научный сотрудник краеведческого музея

Стукalo П.К. — начальник IV отделения горвоенкомата

Пронович П.К. — работник райотдела КГБ

Тишкевич В.Н. — зам. редактора районной газеты «Шлях Ильича».

Секретарь Слуцкого райкома КПБ А.Мартынюк

*Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 4902. Воп. 1. Спр. 1. Л. 7—28.*

**СПІС ЧЛЕНАЎ ПАДПОЛЪННЫХ ГРУП, ЯКІЯ ДЗЕЙНЧАЛИ  
У СЛУЦКУ ў 1941—1943 гг.**

**1. ПАРТИЙНО-КОМСОМОЛЬСКАЯ ГРУППА А.Д.ФОМИНА —  
М.И.БОГУНОВА**

1. БОГУНОВ Максим Иванович, р. в 1914 г. в д. Поповка Кошарского р-на Ростовской обл., русский, член КПСС с 1940 г., военнослужащий.

Октябрь 1941 год. Вместе с А.Д.Фоминым был одним из организаторов и руководителей подпольной организации. Проводил патриотическую работу среди молодежи в д. Новодворцы. Вместе со Станкевичем слушал и распространял сводки Совинформбюро, помогал отправлять красноармейцев, бежавших из лагеря военнопленных в партизанский отряд. В марте 1943 г. попал на полицейскую засаду у д. Козловичи, когда вез семью Кадыша в партизанский отряд, был арестован и расстрелян гитлеровцами.

2. БОРКОВСКИЙ Александр Федорович, р. в 1907 г. в д. Веска Краснослободского р-на Минской обл., белорус, член КПСС с 1930 г., военнослужащий.

Октябрь 1941 год. Работал в немецких авторемонтных мастерских, распространял среди рабочих советские газеты и листовки. Осуществлял диверсионные акты. В июне 1942 года участвовал в поджоге мастерских. В марте 1943 года арестован гитлеровцами и расстрелян по дороге в г. Минск.

3. КАДЫШ Василий Минович, р. в 1909 г. в д. Новодворцы Слуцкого р-на, белорус, кандидат в члены КПСС с 1940 г., рабочий вагоно-ремонтного завода в г. Минске.

Октябрь 1941 г. Работал на немецких продовольственных складах в Новодворцах рабочим, вступил в связь с группой советских военнопленных (А.Б.Пака), передавал им сводки Совинформбюро, готовил их к уходу в партизанский отряд. Принимал участие в приобретении радиоприемника. С лета 1942 года на его квартире была явка для партизанских связных. 2 февраля 1943 г. ушел в партизанский отряд В.Губина.

4. МОРОЗОВА Нина Михайловна, р. в 1913 г. в д. Новодворцы Слуцкого р-на, белоруска, беспартийная, домохозяйка.

Октябрь 1941 г. Вместе со своей сестрой Станкевич Н.М. являлась хозяйкой явочной квартиры. Во время встреч подпольщиков и работы радиоприемника обеспечивала охрану дома от проникновения посторонних. В марте 1943 года вместе с семьей Станкевич ушла в партизанский отряд Губина.

5. ПАК Абрам Борисович, р. в 1918 г. в с. Купель Волочисского р-на Винницкой обл., еврей, член ВЛКСМ, военнослужащий.

Декабрь 1941 год. Участвовал в распространении сводок Совинформбюро среди военнопленных, работавших на складе, и в организации их ухода в партизанский отряд. В ноябре 1942 года вместе с группой военнопленных убыл в партизанский отряд им. Ленина.

6. ПРОХОРОВ Александр Романович, р. в 1910 г. в г. Осиповичи Могилевской обл., белорус, беспартийный, столяр-переплетчик Слуцкого гарнизонного Дома Красной Армии,

Декабрь 1941 год. Работая в немецкой типографии переплетчиком, Прохоров А.Р. снабжал подпольщиков бумагой, шрифтом, мастикой, которые затем переправлялись партизанам. Кроме того, передавал фамилии авторов антисоветских статей, печатавшихся в оккупационной газете, бланки паспортов, продовольственные талоны. Передал Фомину канцелярскую печатную машинку. В мае 1944 года был арестован и направлен на работу в Германию, а затем во Францию.

7. РАДЮК Александр Герасимович, р. в 1922 г. в д. Новодворцы Слуцкого р-на, белорус, член ВЛКСМ с 1938 г., рабочий.

В феврале 1942 года в составе подпольной комсомольской группы Н.Радюка вошел в состав организации. Принимал активное участие в сборе оружия, распространении сводок Совинформбюро и листовок среди жителей д. Новодворцы. Подготовил к уходу в партизаны патриотов — жителей д. Новодворцы Бобуревич И.Е., Кулик С.П., Хиль В.И. В мае 1943 года ушел в партизанский отряд.

8. РАДЮК Николай Герасимович, р. в 1924 г. в д. Новодворцы Слуцкого р-на, белорус, член ВЛКСМ с 1939 г., учащийся.

Октябрь 1941 г. Создал подпольную группу в составе 5 человек, которая в феврале 1942 года вошла в состав подпольной партийно-комсомольской организации. Связь с группой поддерживалась через М.И.Богунова. По заданию организации поступил служить в слуцкую полицию, получал там необходимую информацию о действиях полиции, которая затем

передавалась в партизанский отряд Комарова. Распространял советские газеты, листовки, сводки Совинформбюро. 1 марта 1943 года ушел в партизанский отряд Губина Полесского соединения. Погиб в бою 19 ноября 1943 г.

9. РАДЮК Евгений Герасимович, р. в 1927 г. в д. Новодворцы Слуцкого р-на, беспартийный, колхозник.

В июле 1942 г. вместе с братьями вошел в подпольную организацию. Принимал активное участие в сборе оружия и распространении сводок Совинформбюро и выполняя поучения по связи между подпольщиками. В марте 1943 года ушел в партизанский отряд. Умер в 1964 году.

10. РАДЮК Леонид Герасимович, р. в 1929 г. в д. Новодворцы Слуцкого р-на, белорус, беспартийный, учащийся.

В июле 1942 года вместе с братьями вошел в подпольную организацию. Принимал участие в сборе оружия, распространении сводок Совинформбюро и др. советских материалов. В марте 1943 года ушел в партизанский отряд.

11. СТАНКЕВИЧ Константин Павлович, р. в 1905 г. в д. Шуляки Слуцкого р-на, белорус, беспартийный, военнослужащий.

Октябрь 1941 г. Работал среди советских военнопленных на немецких складах, обеспечил их подготовку и отправку в партизанский отряд. С мая 1942 года на его квартире находился радиоприемник, через который принимались, записывались, а затем распространялись сводки Совинформбюро и другие сообщения советского радио. С июня 1942 г. на его квартире была явка для связных партизанских отрядов Комарова и Губина. Погиб в бою 24 января 1944 года.

12. СТАНКЕВИЧ Надежда Михайловна, р. в 1910 г. в д. Новодворцы Слуцкого р-на, белоруска, беспартийная, домохозяйка.

Октябрь 1941 г. Вместе с мужем Станкевичем К.П. принимала активное участие в работе подпольной организации. Являлась хозяйкой явочной квартиры, где также хранился радиоприемник. Во время совещаний руководителей организации и их встреч с партизанскими связными обеспечивала охрану дома от проникновения посторонних. Ушла в партизанский отряд Губина вместе с мужем и детьми в марте 1943 года.

13. СОТНИКОВ Георгий Дмитриевич, р. в 1918 в г. Покотиловка Талды-Курганской обл., русский, член ВЛКСМ, военнослужащий.

Октябрь 1941 г. После установления связи с А.Д.Фоминым достал радиоприемник и установил его на квартире Александра Федоровича, где жил сам. Принимал сводки Совинформбюро и распространял их среди населения. Летом 1942 г. по заданию Фомина купил в еврейском гетто второй радиоприемник за 1500 марок, который был установлен сначала на чердаке производственного здания завода «Пролетарий» («Металлист»), а затем в квартире Станкевича К.П. В мае 1943 г. организовал поджог склада готовой продукции мебельной фабрики. В мае 1943 г. убыл в партизанский отряд им. Островского.

14. СОКОЛОВИЧ Михаил Никитович, р. в 1919 г. в д. Новодворцы Слуцкого р-на, белорус, член ВЛКСМ с 1936 г., военнослужащий.

Будучи в рядах Советской Армии попал под Киевом в окружение и в ноябре 1941 г. пришел на родину в д. Новодворцы, где через А.Радюка в феврале 1941 года был привлечен к подпольной работе, а затем вместе с А.Радюком направлен на работу в Слуцкую полицию. В начале марта 1943 года был арестован и расстрелян.

15. ТРОФИМОВИЧ Алексей Алексеевич, р. в 1916 г. в д. Козловичи Слуцкого р-на Минской обл., белорус, член ВЛКСМ с 1936 г., военнослужащий.

Октябрь 1941 г. Проводит агитационно-массовую работу среди патриотически настроенной молодежи д. Козловичи. В мае 1942 г. вместе с А.Д.Фоминым ходил на связь в партизанский отряд Комарова (Коржа В.З.) в д. Сухая Миля. С мая 1942 г. на его квартире была установлена явка, куда приходили партизанские связные (Александр Шаула и др.). В январе 1943 г. ушел в партизансскую бригаду им. Чкалова.

16. ФОМИН Александр Дмитриевич, р. в 1911 г. в г. Ветлуга Горьковской обл., русский, член КПСС с 1939 г., военнослужащий — офицер Советской Армии.

Октябрь 1941 г. Руководитель подпольной партийно-комсомольской организации, один из ее организаторов. Выбыл 22 ноября 1942 года в партизанский отряд Коржа В.З. (Комарова) в Старобинский район. В течение 1943 года по заданию командования партизан неоднократно приходил в г. Слуцк на связь с подпольщиками.

17. ХИРИН Петр Иванович, р. в 1911 г., русский, член КПСС, военнослужащий.

Октябрь 1941 г. Вместе с Прохоровым А.Р. достал пишущую машинку, передавал руководителям подпольной организации бумагу, типографскую краску, шрифты. Ушел в партизанский отряд им. Суворова в сентябре 1943 года.

18. ХОДОСОВ Анатолий Афанасьевич, р. в 1916 в г. Красная Стрелица Хомутовского р-на Курской обл., член ВЛКСМ с 1934 г., военнослужащий.

Май 1942 г. Занимался сбором оружия (раздобыл две винтовки с патронами) и подготовкой советских патриотов к уходу из города в партизанский отряд. В феврале 1943 года убыл в партизанский отряд Комарова (Коржа В.З.).

## II. КОМСОМОЛЬСКАЯ ГРУППА П.Я.МАГЛЫША

19(1). БОРИСИК Мария Кузьминична, р. в 1924 г. в д. Михейки Слуцкого р-на, белоруска, член ВЛКСМ с 1940 г., учащаяся.

Август 1942 г. Член подпольной группы. Распространяла сводки Совинформбюро, листовки, осуществляла связь между подпольщиками. Арестована и расстреляна оккупантами в марте 1943 года.

20(2). МАГЛЫШ Петр Яковлевич, р. в 1919 г. в д. Ворковичи Слуцкого р-на, белорус, член ВЛКСМ с 1936 г., военнослужащий.

Декабрь 1941 г. Руководитель и организатор подпольной антифашистской группы в авторемонтных мастерских (МТМ). Арестован и расстрелян оккупантами в марте 1943 года.

21(3). МАГЛЫШ Яков Дмитриевич, р. в 1888 г. в д. Ворковичи Слуцкого р-на, белорус, беспартийный, рабочий Слуцкой машинно-тракт. маст. (МТМ).

Декабрь 1941 г. Активный участник подпольной антифашистской группы. Вместе с сыном участвовал в проведении многих диверсий против оккупантов (поджог автомобильного гаража, освобождение и отправка советских военнопленных к партизанам и др.). Арестован и расстрелян оккупантами в марте 1943 года.

22(4). МАГЛЫШ Надежда Яковлевна, р. в 1912 г. в д. Ворковичи Слуцкого р-на, белоруска, член ВЛКСМ с 1928 г., служащая.

Декабрь 1941 г. Активный член подпольной группы. Вместе с братом участвовала в организации антифашистской борьбы, подборе единомышленников, доставала и переправляла к партизанам медикаменты, с декабря 1942 года осуществляла связи с партизанским отрядом Коржа. Убита оккупантами при аресте 9 марта 1943 года на улице Ленина в г. Слуцке.

23(5). МАГЛЫШ Екатерина Тимофеевна, р. в 1891 г. в д. Ворковичи Слуцкого р-на, белоруска, беспартийная, домохозяйка.

Декабрь 1941 г. Хозяйка явочной квартиры, в которой с октября 1942 года по февраль 1943 года находился радиоприемник и проходили встречи подпольщиков и партизанских связных. В марте 1943 в связи с разгромом подпольной группы прекратила работу.

24(6). ТРУХАН Павел Алексеевич, р. в 1910 г. в д. Сельцо Старобинского р-на Минской обл., белорус, беспартийный, врач Слуцкой горбольницы.

Август 1942 г. Член подпольной группы. Передавал медикаменты и перевязочные материалы для партизанского отряда Коржа, давал фиктивные справки о болезни гражданам города с тем, чтобы освободить их от угона на фашистскую катогу. Арестован и расстрелян оккупантами в марте 1943 года.

## III. ПОДПОЛЬНАЯ ПАРТИЙНО-КОМСОМОЛЬСКАЯ ГРУППА Н.И.ВИДЯКИНА – Д.В.КОВШОВА

25(1). ВИДЯКИН Николай Иванович, р. в 1914 г. в с. Дегилевка Рузаевского р-на Мордовской АССР, русский, член ВЛКСМ, военный летчик, мл. лейтенант.

Руководитель и организатор подпольной группы. Принимал участие в разработке всех операций. Проводил широкую устную антифашистскую пропаганду, организовывал распространение листовок в городе. Подготовил исполнителей диверсии на электростанции, лично инструктировал их о порядке проведения операции. После ухода непосредственных исполнителей диверсии в партизансскую бригаду им. Калинина стал связанным партизанского отряда им. Кирова, бригады им. Фрунзе. В ноябре 1943 года был переправлен на «Большую землю», зачислен в 142 гвардейский штурмовой авиационный полк и погиб в бою 15 июля 1944 года.

26(2). ЕВДОКИМОВА (ГУЗ) Анна Михайловна, р. в 1917 г. в д. Верхняя Якшинского р-на Кемеровской обл., русская, член ВЛКСМ, дежурная щитового управления.

Июнь 1942 г. — член подпольной группы. К подпольной работе была привлечена Ко-киным Н.С., который работал на электростанции дежурным техником на главном щите управ-ления. Распространяла листовки в городе, вела устную антифашистскую пропаганду, через знакомых добывала соль, бумагу, керосин, медикаменты, мастику, которые затем через Ко-кина и других лиц переправлялись в партизанский отряд.

Принимала активное участие в проведении диверсий на электростанции в сентябре и в декабре 1942 года. Затем была связной партизанских отрядов им. Лазо и им. Громова бригады им. Чкалова.

27(3). КОВШОВ Дмитрий Витальевич, р. в 1920 г. в д. Истра Московской обл., русский, член ВЛКСМ, техник Московского радиоцентра Купавна.

Июнь 1942 года — руководитель группы. Руководил подпольной группой с июня по декабрь 1942 года. Работал техником на узле связи, слушал радиопередачи из Москвы, рас-казывал подпольщикам их содержание, распространял листовки и советские газеты, лично отремонтировал и передал два радиоприемника в партизанские бригады им. Чапаева и им. Фрунзе. Лично пронес магнитные мины на территорию электростанции и передал их Кокину и Мещерякову, сам же осуществил диверсию на узле связи. Затем ушел в партизан-ский отряд им. Пархоменко бригады им. Калинина.

28(4). КОКИН Николай Степанович, р. в 1913 г. в г. Смоленск, русский, канд. в члены КПСС, военный техник 2-го ранга.

Июнь 1942 года — член подпольной группы из числа военнопленных, работал дежур-ным техником распределительного щита на электростанции, вовлечек в подпольную группу Видякиным Н. В свою очередь привлек к подпольной работе Гуз А.М., у которой некоторое время жил на квартире. Передавал ей листовки и газеты для распространения в городе, вел устную антифашистскую пропаганду, передавал партизанам через Видякина Н.И. меди-каменты, бумагу, керосин, мастику и др. 5 декабря 1942 года заминировал два силовых транс-форматора, цистерну с нефтью, коленчатый вал двигателя вспомогательной электростанции. После совершения диверсии вместе с другими участниками ушел в партизанский отряд им. Пархоменко, бригады им. Калинина.

29(5). МЕЩЕРЯКОВ Константин Владимирович, р. в 1919 г. в г. Бийск Алтайского края, русский, член ВЛКСМ, не установлено.

Мещеряков К. В. из числа военнопленных, работал техником химической очистки воды на электростанции. К подпольной работе привлечен Видякиным Н.И. Вместе с Кокиным Н.С. в сентябре 1942 г. слили масло из емкостей, предназначенное для доливки трансфор-маторов, что привело к остановке электростанции. 5 декабря 1942 года заложил четыре магнитные мины на электростанции и после совершения диверсии вместе с другими уча-стниками ушел в партизанский отряд им. Пархоменко бригады им. Калинина. Погиб в бою 10 июля 1943 года.

30(6). РОДЧЕНКО Надежда Дмитриевна, р. в 1912 г. в д. Ныхаевка Миловского р-на Ворошиловградской обл., украинка, беспартийная, повар столовой в г. Слуцке.

Июнь 1942 г. — член подпольной группы. Распространяла листовки в г. Слуцке, осуще-ствляла сбор информации среди населения города, вела наблюдение за местами дислокации вражеских гарнизонов. Способствовала установлению связи группы с партизанским отрядом им. Суворова.

#### КОМИССИЯ:

М. Криваль — заведующий отделом пропаганды и агитации РК КПБ

В. Дубовик — секретарь райкома ЛКСМБ

А. Ляпustin — заместитель председателя горисполкома

Н. Коледа — заместитель председателя райисполкома

Г. Кирюхин — научный сотрудник краеведческого музея

М. Никольский — директор ШРМ № 1 города Слуцка

П. Пронович — работник райотдела КГБ

П. Стукало — начальник IV отделения горвоенкомата

В. Тишкевич — зам. редактора районной газеты «Шлях Ільіча»

Секретарь Слуцкого Райкома КПБ (А. Мартынюк)

Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 4902. Воп. 1. Спр. 1. Л. 30—38.

**З УСПАМІНАЎ АЛЯКСАНДРА ДЗМІТРЫЕВІЧА ФАМІНА,  
БЫЛОГА ПАДПОЛЬШЧЫКА СЛУЦКА, КАМАНДЗІРА  
ПАРТЫЗАНСКАГА АТРАДА ІМЯ К.К.РАКАСОЎСКАГА**

8 сакавіка 1945 г.

**О СЛУЦКОМ ПОДПОЛЬЕ**

26 июня 1941 года немецко-фашистские войска захватили город Слуцк.

Внезапный захват города не позволил многим советским людям эвакуироваться в советский тыл или вступить в ряды действующей Советской Армии. Кроме того, в городе нашло себе приют большое количество убежавших из плена военнослужащих, а также раненые бойцы и командиры, которых укрывали от немцев жители города. Убийство и массовые расстрелы советских людей начались с первых дней хозяйничания немцев в городе. Сначала немцы расстреливали людей в самом городе, около тюрьмы на ул. Монахова, затем перенесли место расстрела на урочище Гореваха в 7 км западнее города. На каждом телеграфном столбе, домах и заборах немцами были расклеены тысячи объявлений, которые грозили каждому смертной казнью, кто не будет выполнять приказы немецких властей, кто будет укрывать солдат и командиров Советской Армии, кто вздумает бороться против немецкой армии. В январе м-ца 1942 г. неизвестный советский человек вошел в жандармское управление города Слуцка, увидел одного жандарма, ударил кулаком, свалил его с ног и начал его избивать с возгласами: «Вот вам Москва», «Вот вам Россия», «Отступайте, проклятые фашисты». На другой день нападающий был повешен на телеграфном столбе с привязанной к нему дощечкой с надписью: «Я наказан за то, что поднял руку против немца».

С наступлением весны в лесах вокруг города Слуцка партизанская борьба стала более активной. Почти ежедневно в бывшую мебельную артель города поступают от немцев заявления на изготовление гробов.

В апреле м-ца 1942 г. немцы направляют в Любанский район крупные военные части, двигающиеся на фронт на борьбу против партизан. Свыше двадцати дней немцы прочесывали, окружали и блокировали леса — но тщетно и безрезультатно. Все же для устрашения и для показа населению, что они жестоко расправились с «любанскими бандитами», немцы взяли где-то на складе несколько подвод струженного оружия, провезли его по городу и показали несколько пленных, колхозников, взятых из лесных деревень.

В начале мая м-ца 1942 г. на Пролетарской улице города было повешено свыше 30 человек советских граждан, у каждого повешенного на груди висела дощечка с надписью «Я — партизан», «Я помогал партизанам», «Я укрывал партизан».

Обеспокоенные развернутой партизанской борьбой немцы этими виселицами хотели устрашить народ, ослабить его волю к борьбе против захватчиков. Но не разгадали душу советского человека фашисты. Тerror и виселицы еще больше поднимали ненависть к захватчикам и не устрашили людей. Десятками уходили они в леса, в партизанские отряды.

Еще в самом начале оккупации в городе и районе существовали многочисленные подпольные группы, некоторые из них имели радиоприемники, принимали сводки Совинформбюро, распространяли их среди населения. Но группы действовали разрозненно — многие не могли найти связи. Более активной подпольной организацией была группа, в которую входили Маглыш Петр, Борковский Александр, Дубович Федор, Станкевич Константин, Богунов Дмитрий, Кадыш Василий и я, Фомин Александр. Маглыш и я в июне м-ца 1942 года в Старобинском районе, уйдя из города в лес, в р-не д. Сухая Миля встретились с представителями отряда Комарова (Корж). Рассказав о положении в городе и районе, о том, что многие хотят с оружием в руках бороться против немецко-фашистских захватчиков, но еще никак не могут найти себе применение, командование предложило нам вернуться в район города и развернуть там более активную подпольную работу. Представители отряда для связи с нами периодически будут проникать в город и посыпать нашу яичную квартиру, которая была установлена в г. Слуцке на Колхозной улице, № 13, — квартира Маглыша Петра. Кроме этого, Маглыш был научен простейшим способом диверсионной работы. Пришлося вернуться обратно в район гор. Слуцка, взяв с собой партизанской литературы. Вскоре, через несколько дней, на квартиру Маглыша прибыл представитель отряда Комарова сельский врач д. Долгое Старобинского р-на Кучинская и партизан отряда Васильева Александр Шауло. Кроме диверсий, которые нужно было организовать Маглышу, мне было поручено войти в связь с военнопленными и организовать их побег в партизан-

ский отряд. Через Богунова и Станкевича пленным мною было переправлено несколько листовок и газета «Известия» за 29 июня 1942 г. Побег был организован, и в ночь с 21 на 22 ноября пленные прибыли в Орликовские леса, захватив с собой даже со склада оружие. Через два дня побег совершили в этом же направлении военнопленные, работающие в расположении Слуцкого моторо-ремонтного завода, которые разгромили их охрану, взяли с собой оружие, завели три автомашины и прибыли в лес. После побега военнопленных немецкий комендант города собрал всех ранее отпущенных и не успевших убежать военнопленных и утнад из Слуцка в Барановичи.

На 7 ноября 1942 г. нашей подпольной группой были вывешены несколько красных флагов, и один минированный с двухметровым полотнищем на четырехметровом древке мною был поставлен в центре города на городском стадионе, который развевался до 12 часов дня 7 ноября. На флаге было написано на белорусском и немецком языках «Да здравствует Советская Белоруссия!», «Смерть немецким оккупантам!».

### ГИБЕЛЬ ПОДПОЛЬЩИКОВ

После побега военнопленных оставаться в городе и в деревнях района мне было слишком трудно и опасно.

С несколькими товарищами пришлось уйти в отряд и оттуда руководить подпольем. Маглыш собирался уйти в лес, в партизаны, наделав в городе много шума. Им уже была ранее сожжена авторемонтная мастерская и склад, готовился поджог и вывоз документов из гебиткомиссариата и жандармерии. Все для этого было подготовлено. Но главная фигура этой операции, работающая в полиции «капралом», Ворублевский, который должен быть начальником караула в гебиткомиссариате, перед заступлением на пост передал не вполне надежным и проверенным «полицаям» листовки с обращением Правительства БССР ко всем, кто служит немцам, о переходе на борьбу с немцами. Полицаи передали листовки начальнику полиции, после чего операция и организация была провалена. Начались аресты. Арестован Маглыш Петр и его отец, врач-хирург Трухан, Ворковский и другие, всего 15 человек. Вскоре всех их повезли в город Минск на военно-полевой суд. Недоеzzкая до г. Минска, на шоссе в Самохваловичах Маглышу удалось развязать себе руки и нескольким товарищам, броситься на охрану, но силы оказались неравные. Слуцкие подпольщики, возглавляемые Петром Маглышем, погибли в неравной борьбе.

Но партизанам связь с городом необходима. Из города для партизан необходимо доставить нужное для борьбы оружие, боеприпасы, медикаменты, сведения о противнике, его намерениях, а также помочь вырваться советским людям. В городе также нужно было противопоставить наглой фашистской агитации свою, советскую, правдивую о положении на фронте, в Советском Союзе, чего ждут тысячи горожан.

С прибытием в партизансскую бригаду им. Суворова Греческим подпольным райкомом партии была мне поставлена задача, — выполняя Постановление февральского Пленума ЦК КП(б)Б о более смелом проникновении в город, создать в Слуцке новую подпольную организацию, которая бы работала по заданию подпольного райкома. Кроме этого, секретарь райкома т. Заяц обязал меня во что бы то ни стало добиться в Слуцке типографского шрифта, мастики и бумаги для развертывания работы многотиражного органа подпольного райкома газеты «Сталинец». Задание райкома я сумел быстро выполнить. Вследствие провала подпольной организации Маглыша необходимо было учесть уроки и давать подпольщикам отдельные задания, не знакомя их с другими, также работающими по заданиям партизан. В немецкой типографии работал рабочим советский гражданин Прохоров. Он дал мне подпись, что будет работать на партизан и выполнять их любое задание. За пять дней после получения задания Прохоровым было похищено у немцев 20 кг. шрифта, 20 килограмм мастики и 100 кг. бумаги, которую пришлось на подводе доставить в партизансскую бригаду им. Суворова. В течение целого года Прохоровым направлялась в лес бумага, так необходимая для развертывания агитационной работы.

Выполняя постановление райкома КП(б)Б о создании нового партизанского отряда мною принимались все меры для ведения большой агитационной работы в г. Слуцке и деревнях, прилегающих к городу. Город регулярно получал советские газеты, тысячи листовок, которые наклеивались на видных местах, передавались из рук в руки.

Когда в Слуцк прибыла словацкая дивизия, буквально через несколько дней в ее часть было направлено множество листовок, возвзваний и обращений к словацким солдатам, по-

ле чего большое количество словацких солдат пошли в партизаны, а дивизия в целом отказалась бороться против партизан и была вскоре отправлена в Словакию.

Поражение немецких войск на советско-германском фронте поколебало немецких вояк. Осенью 1943 г. в бригаду им. Фрунзе прибыло поодиночке три немца и среди них офицер по фамилии Баэр (инженер в прошлом) родом из Кельна. Свой приход в партизанский отряд им. Рокоссовского немец Баэр ознаменовал пригоном грузовой автомашины с 10 тысячами винтовочных патронов, доставил 25 ручных гранат, 2 автомата, 4 винтовки, 800 кг бензина и др. Командование отряда проверило его на одной боевой операции. Около м. Уречье партизаны отряда, используя знание немецкого языка и офицерскую выправку Баера, захватили без единой потери ДЗОТ, уничтожили его гарнизон, захватили все оружие и боеприпасы.

*Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 4683. Воп. 3. Спр. 654. Л. 1—6.*

### ВСТРЕЧА СО СЛОВАКАМИ

В мае месяце 1943 г. из Хойник прибыла словацкая дивизия с целью борьбы с партизанами. Разместилась она в основном в 14-м военном городке и других. Жители Слуцка сообщили, что таких солдат они еще не видели: очень хорошо относятся к нашему народу, в открытую ругают немцев, проходя строем по городу, распевают нашу песню «Катюша». В большинстве городков г. Слуцка, в детском отделении произошло первое знакомство со словаками. Они доложили, что в Хойницком районе, где они стояли, много словаков ушло в партизаны. Ушел и их начальник штаба полка. Боясь ухода других, их перебросили в Слуцк. Я об этом подробно доложил подпольному райкому партии, был составлен текст-воззвание к словацким солдатам. Вскоре словацкие из этих листовок узнали, что в этих местах много партизан и сказали, что их борьба с партизанами будет очень пассивной: «Действуйте, мы вас не тронем». И действительно, когда все словацкое соединение вышло на борьбу с партизанами в район Уречья, мимо их позиций прошли сотни партизан — огня по ним они не открывали. Вскоре десятки словаков ушли из Слуцка, ушли в партизанские отряды, готовились к переходу целий батальон, но, боясь полного разложения, немцы по тревоге подняли словацкое соединение и перебазировали в район Минска. От словацких солдат мы получили много оружия, включая автоматы, а также много патронов и гранат. Уход их со Слуцка не позволил нам выполнить ряд мероприятий.

*Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 4902. Воп. 1. Спр. 1. Л. 120—121.*

*Падрыхтаваў У.І.Лемяшонак.*

### ДАНЯСЕННЕ КАМАНДАВАННЯ ПАРТЫЗАНСКАЙ БРЫГАДЫ ІМЯ А.В.СУВОРАВА ПРА ДЫВЕРСІЮ ПАДПОЛЬШЧЫКА НА МАСЛАСЫРАЗАВОДЗЕ Ў СЛУЦКУ 23 МАЯ 1943 г.

**Не раней 1 ліпеня 1944 г.**

Начальником штаба отряда им. Островского Ходосовым Анатолием Афанасьевичем через связных были завербованы работники маслосырзавода в г. Слуцке механик завода Асветимский, пом. механика Шишкин и слесарь-электрик Сидоренко работать на партизан и выполнять задания командования отряда.

В момент, когда эти работники Асветимский, Шишкин и Сидоренко подозревались немецкими властями в работе с партизанами, начальником штаба отряда Ходосовым была поставлена задача взорвать завод и переходить в партизанский отряд. Для выполнения этого задания им через связных была передана маломагнитная мина. Диверсия совершилась путем короткого замыкания линии высокого напряжения при помощи часовового механизма. Всего было сделано 18 точек короткого замыкания в более уязвимых местах завода. Кроме того, под водонапорной башней была установлена магнитная мина электрического действия с целью взорвать водонапорную башню и убить немецкого шефа, квартира которого находилась рядом с водонапорной башней.

По уходу рабочих с завода механик Асветимский, пом. механика Шишкин, слесарь-электрик Сидоренко остались на заводе под предлогом проверки водонапорной сети. В это время места каждой точки (точки были подготовлены раньше) замыкания полили бензином для лучшего воспламенения и установили часы. Часовой механизм был установлен на 23.00 23 мая 1943 года, а сами с завода вышли в 20.00.

Ровно в 23.00 23 мая 1943 г. произошел взрыв, водонапорная башня обрушилась, в каждой точке возникли очаги пожаров.

В результате диверсии маслосырзавод сгорел, все механическое оборудование выведено из строя.

Асветимский, Шишкін, Сидоренко, выполнив задание, 24 мая 1943 г. прибыли в партизанский отряд.

*Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 3500. Вол. 4. Спр. 183. Л. 18, 38, 41.*

*Падрыхтавала В. С. Відлога.*

## Баявыя памочнікі партызан

С первыми заморозками в родной дом явился Митрофан Филимонович Герасимович с двумя пистолетами, топографической картой. Глухими стежками пришел он из глусских лесов, где попал в окружение. Патриоты стали тянуться к нему. Он предложил им приступить к активной борьбе с немцами и их прихвостнями.

Договорились печатать листовки и распространять их среди населения. На складе бывшей МТС подобрали металлические валики, шестеренки, затем сделали деревянный стол, раму, выгравировали текст «Смерть фашистам» с карикатурой на Гитлера.

Выгравировать доску оказалось делом несложным. Петр Герасимович\* был профессиональным художником и мастером деревянной гравюры. Быстро нашлась сухая груша. Заготовили торцевые доски. В мастерских бывшей МТС нашлась хорошая сталь. Из нее изготовили гравировальные штихи. Отыскалась и краска — остатки от политотдельской типографии. Готов был и печатный станок. Можно было начинать работу. Однако чертеж станка был неточен, допущены ошибки в расчетах. Пробный оттиск получился растянутым. Стол и верхний валик двигались с разными скоростями. Пришлось станок спрятать в огороде, прикрыв разным хламом. Ничего не оставалось другого, как печатать листовки вручную. Первую, вторую и третью партии листовок, оттиснутых вручную в гумне Николая Герасимовича, отца Петра, отнесли в Слуцк. Митрофан Герасимович передал пачку листовок Петру Феофиловичу, Александру Федоровичу и Виктору Федоровичу Амельковичам. Часть из них он распространял среди военнопленных и в гарнизоне словацкой воинской части...

Весной 1942 года полицейские нагрянули в деревню Старчицы, произвели повальный обыск и нашли радиоприемник. Арестовали бывшего замполита Танежицкой МТС Михаила Ивановича Кунчевского и по дороге в Красную Слободу расстреляли. Иван Курлович, прятавший радиоприемник, избежал расстрела.

К этому времени число патриотов-единомышленников увеличилось. Фельдшер Михаил Семенович Гапанович, житель деревни Чаплицы Константин Алексеевич Герасимович и тракторист бывшей Танежицкой МТС Терентий Тимофеевич Засадыч, как и другие, обзавелись оружием. Кроме пистолетов добыли несколько винтовок, гранат, ракетницу, бинокль, чистые бланки слуцкой управы, паспорта, образцы печатей разных немецких организаций.

В апреле 1943 года над патриотами нависла угроза ареста. Внезапно в деревню Танежицы нагрянула слуцкая полиция. Она оцепила дом Митрофана Филимоновича и, не застав его на месте, потребовала указать, где он. Выскользнув незаметно из дома, шестилетний племянник Володя быстро примчался к сестре Митрофана Анне, где он в это время находился, и сообщил, что полиция оцепила дом и требует его. Огородами Митрофан Филимонович пробрался на другой конец деревни, затем в Старчицы, а оттуда в лес.

В тот же день в деревне Чаплицы схватили Константина Алексеевича Герасимовича. Через несколько дней арестовали и Михаила Семеновича Гапановича. Не ожидая ареста, ушли в лес патриоты из Слуцка Петр Феофилович, Александр Федорович и Виктор Федорович Амельковичи, а также Терентий Засадыч из Танежиц. В Танежицах остались Петр Герасимович и

\*Герасимович Пётр Мікалаевіч, вядомы беларускі мастацтвазнаўца і графік, нарадзіўся ў в. Танежыцы.

Василий Гапанович. Они скрывались недалеко от дома.

Прошла неделя, вторая. Полиция не являлась. Значит предатель назвал не все фамилии. Петр и Василий оставались связными. Они по-прежнему выполняли поручения Митрофана Герасимовича, который часто с ними встречался.

30 мая 1943 года патриоты были потрясены гибелью группы партизан во главе с Митрофаном Герасимовичем. Группа нарвалась на засаду старобинской полиции. В бою погибли Митрофан Филимонович Герасимович, Петр Феофилович, Александр Федорович и Виктор Федорович Амельковичи, Терентий Тимофеевич Засадыч и Нина Антоновна Новик. Утром родные подобрали тела убитых и похоронили.

С приходом в зону Красносlobодского района 12-й кавалерийской бригады имени Сталина для танежицких патриотов начался новый период. Однажды бригада расположилась в деревне Танежицы. Начальник особого отдела Григорий Николаевич Ладутько и уполномоченный особого отдела 755-го отряда Алексей Михайлович Варыгин установили связь с Петром Герасимовичем и Василием Гапановичем и дали поручение им — подыскать надежных людей в Слуцке, Малышевичах, Семежеве и других населенных пунктах, расположенных вдоль варшавского шоссе. Петр и Василий активно взялись за работу и вскоре установили тесные контакты с врачами из Слуцка Ольгой Васильевной Макаревич и Яниной Францевной Энчик, бывшим бухгалтером горфо Александром Дlugашевским, столяром бывшей Слуцкой МТС Виктором Губчиком и его женой Надеждой; из Чаплицкого поселка — с Дмитрием Моторкиным; из деревни Малышевичи — с Владимиром Войткевичем; с бухгалтером немецкого имения в деревне Старчицы — Степаном Аполайко.

Перед этими товарищами стояла задача — выявлять вражескую агентуру в зоне городских поселков Красная Слобода, Старобин, города Слуцка, местечка Семежево, собирать сведения о передвижении противника по железной дороге Осиловичи — Барановичи и шоссе Москва — Варшава, а также о гарнизонах противника, их вооружении и укреплении. В целях предотвращения и провала связь с каждым в отдельности поручили осуществлять

только Петру Герасимовичу и Василию Гапановичу.

Нам нужны были подлинные документы фашистских оккупационных властей. Александр Дlugашевский отлично справился с этой задачей, добыв чистые бланки слуцкой управы, гебитскомисариата и управления Небенштеле (управление государственными сельскохозяйственными имениями) с помощью знакомых девушек, работавших в этих организациях. Ему же удалось достать образцы круглых печатей и красную мастику, которой, как правило, пользовались немцы. Петр Герасимович с образцов изготовил печати. Оттиски их даже через лупу нельзя было отличить от оригиналов. Теперь можно было снабжать необходимыми документами товарищей, направлявшихся в опасный путь...

В середине октября в Танежицы приехал уполномоченный особого отдела 755-го отряда Алексей Варыгин и встретился с Герасимовичем и Гапановичем. Он передал им листовки и газеты, письмо от Григория Ладутько. Варыгин попросил их попутно с разведкой и распространением листовок добыть для бригады немного соли.

Ольга Васильевна Макаревич и Янина Францевна Энчик работали в Слуцкой больнице, обслуживавшей гражданское население. Медикаментов отпускалось в обрез. В городе аптек не было. Количество больных не уменьшалось, а с каждым днем все увеличивалось. Выход один — накапливать постепенно. Сегодня — йодная настойка, завтра — вата, бинты, пластырь, на третий день — сульфицин, марганцовокислый калий, на четвертый — глюкоза, стрептоцидовая пудра и другое. Нашлись немецкие врачи, готовые поменять медикаменты на яйца, мед, сало. Приходилось покупать и на оккупационные марки, которыми снабжал разведчиков особый отдел бригады.

Когда через неделю Моторкин и Герасимович приехали в Слуцк, Ольга Васильевна и Янина Францевна подготовили коробки с медикаментами. Разведчики передали слуцким товарищам листовки и газеты, уложили в солому коробки с медикаментами, прикрыли их сверху немецкими брошюрами и двинулись в обратный путь. Проехали благополучно.

Друкунца паводле кн.: М альце в С.И. Когда опасность рядом. 2 изд. Мн., 1977. С. 185—195.

## «Прачытай і перадай другому»

Пад такім грыфам з'яўляліся ў гады Вялікай Айчыннай вайны лістоўкі, звароты да насельніцтва, падпольныя газеты і іншыя выданні на Случчыне. Іх чакалі ўсе. З 1 студзеня 1943 г. пачала выходзіць газета «Патрыёт Радзімы» — орган Слуцкага міжрайкома партыі. У красавіку таго ж года Слуцкім падпольным райкомам партыі быў наладжаны выпуск раённай газеты «Народны мсцівець». Рэдактарам быў М. Е. Дастанка.

У вераб'ёўскіх лясах вясной 1943 г. пачала выходзіць газета «Сталінец» — орган Грэскага падпольнага райкома партыі. Спачатку рэдактарам быў П. С. Цвірка, потым Т. М. Беразоўскі. З чэрвеня 1943 г. газета пачала выходзіць рэгулярна, адзін раз у тыдзень. Яе тыраж быў 1000—1500 экзэмпляраў. Праз дзень-два выпускаліся лістоўкі з паведамленнямі Саўніфармбюро.

Для выдання ў партызанскіх друкарняў выкарыстоўвалася любая папера. На звычайнym лістку вучнёўскага сыштка надрукаваны быў зварот «Да моладзі Грэскага раёна», а на вокладцы сыштка — лістоўка «Моладзь Случчыны». Пускаліся ў ход абгортачная папера, шпалеры, розныя бланкі і г. д.



Партызанская друкарня. Куток экспазіцыі Слуцкага краязнаўчага музея.

На старонках партызанскіх газет змяшчаліся матэрыялы з заклікамі да ўсенароднай барацьбы супраць захопнікаў, матэрыялы, якія раскрывалі звярынную сутнасць акупантаў. «Зверсты гітлераўцаў» — пад такім загалоўкам у газете «Народны мсцівець» пісалася: «...У вёсцы Белічы нямецкія каты на 6 аўтамашын набралі мірных жыхароў як заложнікаў, лёс іх застаўся невядомы. У вёсцы Цараўцы гітлераўскія людаеды расстралілі 85-гадовага Мікіту Карапевіча і 65-гадовую Вольгу Карапевіч». Змяшчаліся таксама загады, прамовы членаў урада, весткі з фронту і інш. У газете «Народны мсцівець» было надрукавана пісьмо ўрэцкіх партызан да працоўных Случчыны. У ім рассказвалася аб крывавых здзеях фашыстаў над мірнымі жыхарамі Урэчча.

Не толькі гранатай і куляй білі ворага народныя мсціўцы. Яны білі фашыстаў трапным словам, карыкатурай, вострым партызанскім гумарам. На старонках газеты «Народны мсцівець» змяшчаліся карыкатуры-малюнкі партызана А. Залатога, якія, як правіла, суправаджаліся трапнымі радкамі:

Эх, прыйшло Адольфу гора,  
Хоць з Еўропы кінесь ў мора,  
Яно хутка так і будзе,  
Досьць свет капціц паскудзе!

Друкаваліся вершы беларускіх паэтав — Я. Куналы, Я. Коласа, А. Астрэйкі і іншых, а таксама народных мсціўцаў, якія спрабавалі свае сілы ў літаратуры. Партызан атрада «Жалязняк» В. Харытонаў пісаў:

Врагу, случчанин, дерзко мсти  
Свой несокрушимой силой!  
Лютому зверю на пути  
Пусть будет Случчина  
могилой!

Вялікае месца ў прапагандзе і агітацыі займалі лістоўкі, простыя і даступныя, яны хутка адгукаліся на тэму дня. Толькі ў друкарні газеты «Народны мсцівець» іх было выпушчана 72 тыс. экзэмпляраў.

Партызанскі друк адыграў вялікую ролю ў барацьбе з фашызмам.

B. C. Відлога.

## Лістоўка клікала на подзвіг

Праз нялёткія выпрабаванні ў час вайны давялося праісці Аляксандру Раманавічу Прохараву, але ён застаўся верны свайму абавязку.

Складалася так, што А.Р.Прохараў застаўся ў Слуцку, занятым фашистамі. Сустрэча з бытым ваеннаслужачым П.Хірыным, якога Прохараў ведаў яшчэ да вайны, дапамагла яму знайсці сваё месца ў той грозны час. Прохараў уладкаваўся на работу ў друкарню, праз некоторы час з дапамогай Хірына сустрэўся з А.Дз.Фаміным, і была ўстаноўлена сувязь з партызанамі.

## Гісторыя газетным радком

### На старонках газеты «Сталінец», органа Грэскага РК КП(б)Б

8 верасня 1943 г.

Поспехі Чырвонай Арміі на франтах Айчыннай вайны, герайчныя і бессмяротныя подзвігі яе байкоў і камандзіраў натхняюць партызан атрада Барыса\* на баявыя подзвігі ў барацьбе з ворагам.

Група партызан пад кіраўніцтвам тав. Т. замініравала дарогу Слуцк — Урэчча. На падложеную партызанамі міну ўз'ехала нямецкая аўтамашына. У выніку ўздымаўшася аўтамашына, 2 жандары і 3 паліцэйскія, якія ехалі на ёй.

Другая група партызан гэтага атрада пад кіраўніцтвам камсамольца тав. П. таксама замініравала дарогу, па якой праходзіла аўтакалона машын ворага. На міне ўзарвалася адна аўтамашына з каштоўнымі ваеннымі грузамі.

Сурдо,  
нам. камісара па камсамолу.

\* \* \*

Натхнёныя поспехамі Чырвонай Арміі на франтах Вялікай Айчыннай вайны нашы аднасяльчане імкнущыя як найлепш закончыць гаспадарчы год. Мы ўжо закончылі ў асноўным уборку і часткова абмаланацілі ўраджай. Наступіла пара сеяць. І сеяць трэба як найбольш, бо новы ўраджай будзе з убіраць без страху перад нямецкімі акупантамі. Яны дажываюць апошнія дні, і недалёка той час, калі фашистыскую погань наша Чырвоная Армія выгнаніць з Беларусі.

Гітлераўцы збліся з ног, але так і не змаглі даведацца, як трапілі лістоўкі ў горад. Праўда, яны зварнулі ўвагу на паперу: такая была ў друкарні. Учынілі допыт А.Прохараву, які працаў там, але нічога не маглі даведацца, і адпусцілі яго.

Не адна лістоўка была надрукавана на паперы, якую здабываў А.Прохараў. Удзельнік партызанскай барацьбы А.І.Бродскі расказваў, што матэрыялы і папера з друкарні траплялі і на Катыльшчыну.

Г.Яўсееў.

Цяпер у нас разгарнулася падрыхтоўка глебы і сеў азімых. Мы заклікаем усіх сялян нашага раёна засеяць у тэрмін і як найбольш азімых. Застаўшыся ад пасеву хлеб патрэбна захаваць для Чырвонай Арміі і партызан. Мы на агульным сходзе пастанавілі — ні грама хлеба немцам.

Павел І., Доніс Т., Лазар Л.,  
Віктар Л., Лёдзя Л., Павел Т.,  
сяляне вёскі Б.

### 18 кастрычніка 1943 г. РЫХТУЕМСЯ ДА СУСТРЭЧЫ З РОДНАЙ ЧЫРВОНАЙ АРМІЯЙ

Поспехі Чырвонай Арміі на франтах Айчыннай вайны натхняюць партызан атрада імя Фрунзе на яшчэ большую барацьбу з азяярлай немчурой. Камандзір аддзялення Васіль К. з групай партызан на дарозе Урэчча — Кучын знішчылі нямецкую аўтамашыну, матацыкл і забілі 14 немцаў, у tym ліку дваіх афіцэраў.

\* \* \*

Партызаны і партызанкі атрада імя Суворава, прачытаўшы зварт Мінскага Абласнога Камітэта КП(б)Б да партызан і партызанак, да ўсіх працоўных часова акупіраванай немцамі Мінскай вобласці, прызвалі партызан і партызанак нашай зоны падрыхтаваць падарункі да свята, мацней біць па тылах ворага.

Абавязацельствы партызан падмацоўваюцца канкрэтнымі справамі. Камандзір

\*Маецца на ўвазе атрад імя М.А.Астроўскага 225-й брыгады імя А.В.Суворава.

аддзялення Васіль Л. з групай партызан у 5 чалавек на дніх замініраваў адзін участак шашы Слуцк — Мінск. На міне ўзарвалася німецкая аўтамашына з салдатамі.

Група партызан Уладзіміра Ч. парвала 3400 метраў сувязі, ўзяла з сабой 800 метраў палявога кабеля, узарвала мост на дарозе Слуцк — Мінск і перакапала шашу. У выніку праведзенай аперациі рух немцаў быў спынены на 10 гадзін.

Партызаны і партызанкі атрада жывуць баявым жыццём, яны днём і ноччу наносяць удары па ворагу. Народныя мсціўцы заяўляюць: «Мы прыкладаем усе сілы, каб яшчэ больш помсіць ворагу, гэтым мы дапаможам наступаючай Чырвонай Арміі наблізіць час вызвалення нашай Беларусі ад німецка-фашистскіх акупантаў».

Т.Беразоўскі.

## Грэскае партыйна-камсамольскае падпольле

Дзейнічала з ліпеня 1941 г. да чэрвеня 1944 г. у Грэскім раёне пад кіраўніствам Грэскага падпольнага РК КП(б)Б (з сакавіка 1943). Арганізатар і кіраўнік У.І.Заяц. Каля 80 чалавек, у т. л. 10 камуністаў і 4 камсамольцы, 4 групы: у бальніцы в. Грэск — кіраўнік Ю.Г.Войчык, в. Стараседле — А.В.Вадан'ян, в. Гацуц — Заяц, в. Вобчае (Сялецк) — І.І.Каско. Падпольшчыкі вялі сядрот насељніцтва палітычную работу, распаўсюджвалі зводкі Саўніфармбюро, перадавалі партызанам звесткі пра рух варожага транспарту, папярэджвалі іх пра карнья аперациі акупантатаў, памагалі зброяй, медыкаментамі. Сістэматычна парушалі тэлефонную сувязь праціўніка, спалілі некалькі мастероў на

\* \* \*

Моладзь вёскі С. аказвае вялікую дапамогу народным мсціўцам у іх барацьбе з ворагам. Яна перадае звесткі аб прасоўванні праціўніка, аб яго намерах і планах. Акрамя гэтай работы маладыя хлопцы і дзяўчыны гэтай вёскі перадалі партызанскаму атраду 48 вінтовак, 4 кулямёты, 6 бінокляў, 100 пар аблумндзіравання...

Пяркоўскі.

\* \* \*

У нас пакуль яшчэ арудуюць немцы і паліцэйскія, якія гавораць, што немцы і надалей будуць тут. Але мы гэтаму не верым, мы верым, што скора нас вызваліць Чырвоная Армія ад гэтай пакуты. У глыбокім тыле, хаваючыся ад немцаў, мы падрыхтоўваем падарункі воінам Чырвонай Арміі і дастойна іх сустрэнем.

Дуня К., жыхарка м. Грэск.

Падрыхтавала В.С.Відлога.

шашэйных дарогах, напалі на апорны пункт акупантатаў у в. Вобчае, захапілі абоз з прадуктамі і пераправілі партызанам 3 т збожжа, 4,5 т бульбы, 6 пудоў солі, пусцілі пад адхон эшалон з жывой сілай і тэхнікай ворага.

У барацьбе з ворагам загінулі: Аляксандр Аляксандравіч Бурак, Анатоль Аляксандравіч Бурак, А.М.Бурак, Е.І.Бурак, Ю.Г.Войчык, А.А.Дземідовіч, Л. Кавалёва, А.А.Калядзя, А.В.Калядзя, Ю.М.Калядзя, А.М.Каспяровіч, А.В.Клебановіч, І.В.Клебановіч, В.А.Нямковіч, У.І.Рухлевіч, Ф.Р.Тарасевіч, А.П.Хацько.

А.Б.Рогаў.

*Беларусь у Вялікай Айчыннай вайне 1941—1945: Энцыклапедыя. Мн., 1990. С. 181.*

## Канстанцінаўцы

У жніўні 1941 г. у Вароніцкіх балотах была ўтворана партызанская група. Яе арганізаваў былы загадчык аддзела Грэскага РК КПБ В.І.Заяц. У групу ўваходзіў таксама былы інструктар Грэскага РК КПБ Т.М.Беразоўскі. Неўзабаве група партызан напаткала групу байцоў і камандзіраў на чале з генерал-маёрам Міхаілам Пятровічам Канстанцінавым. Генерал Канстанцінаў быў у першыя дні вайны паранены і аказаўся ў тыле ворага. Калі кры-

ху падлячыўся, з групай байцоў рушыў на ўсход. Гэтая дарога і прывяла іх да першых грэскіх партызан.

Аб'яднаная група налічвала 17 чалавек. Амаль усе мелі зброю. Размясціліся на ўзвышшы, якое акружалі балоты. Былі зямлянкі, назіральны пункт, адкуль праглядваліся ўсе падыходы. Падтрымлівалася цесная сувязь з жыхарамі навакольных вёсак, якія забяспечвалі групу прадуктамі.

Праз Т.М.Беразоўскага была ўстаноў-

лена сувязь з падпольнай антыфашистскай арганізацыяй у Грэску, якой кіраваў урач Юрый Войчык. Актыўнай памочніцай яго была медсёстра Ірына Каліноўская. Падпольшчыкам удалося накіраваць у лес дзесяткі чалавек, многія з якіх сталі потым героямі партызанскай барацьбы. Гэта кулямётчык Іван Чалыгін, разведчык Аркадзій Малчанаў, Пётр Лахно, Анатолій Нікалаеў і інш. Па ініцыятыве бальнічай падпольнай арганізацыі ў грэскіх лясах з ліку парапеных салдат Савецкай Арміі быў створаны партызанскі атрад «Бальнічны». Узначаліў яго палітрук Віктар Курганаў. Атрад трymаў цесную сувязь з падпольшчыкамі праз Ірыну Каліноўскую.

Восенню 1941 г. у падпольную арганізацыю акрамя Войчыка і Каліноўской уваходзілі медсёстры Феня Тарасевіч, Марыя Пяткевіч, Ліда Кавалёва, Зіна Маскалевіч. Сярод іх быў і афіцэр Савецкай Арміі М.М.Лебянкоў. Пасля выздараўлення ён быў перапраўлены ў групу Канстанціна.

У пачатку лютага 1942 г. у Грэск прыбылі гестапаўцы, а ўслед за імі — карны атрад. Гестапаўцам удалося арыштаваць Феню Тарасевіч, Ліду Кавалёву, Галю Жук. Пасля жудаснага здзеку падпольшчыц расстралаляі. Юрый Войчык быў арыштаваны ў Слуцку 11 чэрвеня 1942 г. Ен ехаў за медыкаментамі для партызан. Праз два дні яго ў ліку 32 іншых патрыётаў гітлераўцы расстралаляі. Ірына Каліноўская пайшла ў групу генерала Канстанціна.

Дзейнасць групы генерала Канстанціна не давала спакою немцам ні днём, ні ноччу. Фашысты пачалі пошуки партызан. Даведаўшыся, што адзін з партызан — Тарас Беразоўскі — бывае ў сваіх бацькоў, фашысты пайшли на хітрыкі. Калі Т.М.Беразоўскі прыйшоў да бацькоў за прадуктамі, у хату зайшлі два чалавекі, апранутыя ў цывільную вопратку. Яны назваліся партызанамі з Капыльскага раёна, гаварылі, што іх атрад разбіты немцамі, і прасілі праз Беразоўскую звязацца з мясцовымі партызанамі. Беразоўскі западозрыў нядобрае, адказаў, што пра партызан нічога не ведае. Тады яго панрасілі, каб ён правёў іх у суседнюю вёску. Па дарозе Беразоўскі заўважыў у прыдарожных кустах узброеных людзей, многія з якіх былі апрануты ў нямецкую форму. Яны



М.П.Канстанцінаў.

растлумачылі, што апранутыы многія ў нямецкую форму для маскіроўкі. Але Беразоўскі здагадаўся, што гэта ворагі. І калі адзін закурыў і працанаваў Беразоўскому, той прыпыніўся, узяў цыгарэту. Нямецкі прыслужнік чыркнуў запальніцай і паднёс яе да цыгаркі Беразоўскага. Беразоўскі з усей сілы ўдарыў ворага і кінуўся наўцек да лесу. Правакацыя не ўдалася.

Тады гітлераўцы вырашылі знішчыць групу Канстанціна з дапамогай права-



Помнік калія в. Крывая Града ў гонар партызанскага атрада М.П.Канстанціна.

катара. Аперацыю па ліквідацыі групы партызан немцы назначылі на 14 лютага 1942 г. На досвітку з Грэска выйшаў атрад немцаў. Ворагі рухаліся па дарозе Асіповічы — Бабоўня. Дайшоўшы да в. Палікараўка, яны павярнулі на лясную дарогу, у той бок, дзе, на іх думку, размяшчалася партызанская група. Немцы былі апрануты ў белыя халаты, а іх праваднік, здраднік і правакатар — у простую якковую вопратку.

Партызанскі назіральнік, які амаль пастаянна сядзеў на хвоі, паведаміў пра

набліжэнне ворагаў. Партызаны падрыхтаваліся да сустрэчы, падпусцілі немцаў на блізкую адлегласць і адкрылі агонь. Ніводнаму гітлераўцу не ўдалося выратавацца ад трапных партызанскіх куль.

Неўзабаве пасля гэтага група Канстанціна пакінула грэскія лісіны і перайшла ў Любансki раён, дзе ўлілася ў адзін з атрадаў партызанскаага злучэння Мінскай вобласці.

У. Кулік.

*Шлях Ільіча. 1967. 12 снеж.*

## У семнаццаць юнацкіх гадоў

Грозны 1941 год. Разбурэнні, смерць, голад прынеслі захопнікі на Случчыну.

Аляксею Караку тады было семнаццаць. Цёмнай ноччу ў хаце Каракі збіраліся аднагодкі Аляксея. Часта прыходзілі сюды камсамольцы Іван Капацэвіч, Міша Карака. Хлопцы шчыльна завешвалі посцілкамі вокны, дамаўляліся, што рабіць.

Расла сям'я камсамольцаў-падпольщыкаў у в. Ісерна. Няраз, калі вёску ахутвала цемень, ціха скрыпелі вароты гумна, што стаяла крыху наводышыбе ад хаты Іосіфа Пекара. Тут збіраліся подпольщицы. Месца зручае — побач рэчка, хмызнякі.

— Першае наша заданне, — сказаў Мікалай Бялько, — дастаць зброю, што ў рацэ Случ каля моста. Потым будзем выконваць даручэнні партызан.

Часта ісернскіх подпольщицы наведвалі лясныя салдаты.

Камсамольцаў Мікалая Бялько, Аляксея Караку, Іосіфа Пекара, Івана Капацэвіча, Сяргея Бялько, Мікалая Караку, Мікалая Самусевіча, Віктара Караку, Мішу Караку, Івана Шаблыку ведалі многія

жыхары, але пра іх падпольную дзейнасць толькі здагадваліся.

Фашысцкія агенты напалі на след.

— Цяпер, хлопцы, наша дарога ў партызаны, заставаща ў вёсцы небяспечна, — сказаў Мікалай Бялько.

На лясной паляне сабраліся юныя падпольщицы. Тут былі і многія аднавяскі. Усе згадзіліся арганізаваць новы партызанскі атрад. Назвалі яго імем 14 слуцкіх партызан. Камандзірам стаў Мікалай Бялько.

Пачаліся вогненнія дарогі партызанскаага атрада. Білі фашыстаў і ў Слуцкім, і ў Любанскім, і ў Старобінскім, і ў Старадарожскім раёнах. Мужнасцю заўсёды вызначаўся камандзір атрада Мікалай Данілавіч Бялько. Толькі незадоўга перад вызваленнем Беларусі жыщё партызанскаага камандзіра абарвала варожая куля.

За смерць баявога сябра жорстка помсцілі ворагу партызаны. Многія з атрада імя 14-ці слуцкіх партызан дайшлі з баямі да Берліна, штурмавалі рэйхстаг...

У. Цішкевіч, М. Сейрук.  
*Шлях Ільіча. 1967. 28 кастр.*

## Ямпальскія патрыёты

Гарбуноў Віктар, два браты Габа — Аляксей і Іван, Жукавы Дэмітрый і яго жонка, Каплан Соф'я, Кулыгін Ігнат, Белы Мікалай, Федаркоў Мікалай, Салавей Надзея — усе яны з Ямпalia. Нянавісць да гітлераўцаў прывяла іх у рады баракаў-тоў з ворагам. Лясным салдатам добра была вядома падпольная дзейнасць хутарскага хлопчыка Колі Федаркова. Ён дасцяўляў народным мсціўцам друкарскі

шрыфт, фарбу, паперу і ўсё іншае для выпуску падпольнай газеты. Трынаццацігадовы Коля Федаркоў праславіўся як выдатны лясны салдат.

Патрятамі Радзімы на хутары былі таксама сястра Федаркова — Ніна Андрэеўна са сваім мужам Аляксеем Антонавічам Габа і інш. А што ведаюць у нас пра гэта, або аб трагедыі, якая здарылася на гэтым хутары ў верасні 1943 г.?

... Астраўком у вялікім калгасным садзе выглядаў хутар з некалькіх доўгіх драўляных дамоў. Стук у шыбы вокнаў па начах не палахаў жыхароў. Яны ведалі, што гэта просіць дапамогу хто-небудзь з цярпейшых бедства людзей. Нікому з іх не адмаўлялі ў дапамозе, хоць ведалі, якой небяспечы падвяргаюць сябе.

Многія з жыхароў хутара былі падпольшчыкамі. Яны падтрымлівалі сувязь з гарадамі, працуночы па заданні партызанскаага атрада імя Ракасоўскага. Здабывалі і перадавалі віントоўкі, патроны, іншыя боепрыпасы. Акрамя таго, накіроўвалі ў лес акружэнцаў і тых, хто вырваўся з палону, зрабілі свае кватэрны месцамі сувязі партызан са Слуцкім падполлем.

Былы камандзір партызанскага атрада імя К.К. Ракасоўскага А.Дз. Фамін расказаў пра тое, як 3 мая 1943 г. з партызанамі Анатолем Афанасьевічам Ходасавым і Рыгорам Кандратавічам Свянціцкім на х. Ямпаль узялі ў палон трох паліцаў, якія былі ў поўным узбраенні.

Знікненне паліцаў выклікала перапалох у ворагаў. Хтосьці данёс, што іх схапілі на хутары. Абстаноўка складалася такая, што далей заставацца партызанскім сувязным у Ямпалі было нельга. У адну з ліпеніцкіх начэй 1943 г. 8 жыхароў хутара, абышоўшы гітлераўскія засады і пасты, раніцай апынуліся ў размяшченні партызанскага атрада імя Ракасоўскага.

Не вярнуліся ў родныя хаты з вайны Ігнат Кульгін, Аляксей Габа, Дэмітрый Жукаў, Фёдар Лысенка, Мікалай Белы. Іх прозвішчы ў мармуры і граніце помнікаў. Адзінай жывая сведка ямпальскай трагедыі была партызанка Вялікай Айчынай вайны, інвалід першай групы Надзея Іванаўна Салавей расказвае:

— Пасля таго як мужчыны падаліся ў партызаны, хутар усё больш часта сталі наведваць паліцаі. Карнікі нечакана наляяцелі на Ямпаль, акружылі дамы і нікога не выпускалі адсюль. Усіх жыхароў сагналі да месца стаяўшых трох аўтамашын і сілком пагрузілі ў кузавы. На кожнай па баках сядзелі са зброяй напагатове ворагі.

У туго раніцу мяне дома не было. Начавала ў сяброўкі і, калі выйшла ад яе і накіравалася на хутар, на цяперашній вуліцы 14 партызан сустрэла машыну з людзьмі. «Нашы!» — крикнула я і пабегла за імі. Сястра Аня са слязамі крикнула

мене: — «Усіх забралі, усіх! Запомні гэты дзень! Адпомсці!»

Адзін з паліцаў вытрашыў прайвіць да мяне «добрая пачущі» і стаў адрываць мае руکі ад кузава, гаворачы: «Шалёная, адышлі, табе жыць надаела?»

Сэнс гэтых слоў я зразумела пазней, калі следам за машынамі пабегла да турмы, якая паглынула маіх сяцёў з маленькімі дзецьмі на руках, старых жанчын Сцефаніду і Марыю Гарбуновых, маладых жанчын Ганну і Ніну Габа, Соф'ю Каплан і іншых. Калія дваццаці чалавек жыхароў Ямпalia былі кінуты ў гэты дзень за турэмныя краты, а пазней расстрэляны.

Праз расчыненыя вароты Надзяя ўбачыла на турэмным двары акрываўленую Матрону Салавей, жанчыну, якая замяніла ёй маці. Надзі і году не было, калі асірацела. Бацька — Іван Іванавіч пасля смерці жонкі ажаніўся з Матронай. Яна і выгадавала Надзю і яе трох сяцёў, а калі настаў час ў школу пайсці, дзяўчынка пераехала жыць у Ямпаль.

Як толькі на Случчыне пачалі дзейнічаць партызаны, Матрону са сваім мужам сталі сувязнымі. Матрону схапілі паліцаі на Мінскай шашы, калі яна ішла з даручэннем камандавання партызан атрада імя Ракасоўскага да ямпальскіх патрыётаў, і кінулі ў турму. Колькі гітлераўцы ні катавалі жанчыну, нічога ад яе пра партызан не даведаліся. Івана Іванавіча Салаўя схапілі жандары ў час баявой аперацыі. Яго і жонку Матрону павесілі ў адзін дзень.

— З дапамогай сувязных народных мсціўцаў, — працягвала расказ Надзея Іванаўна, — я 28 верасня 1943 г. стала радавой партызанскага атрада імя Ракасоўскага брыгады № 95 імя Фрунзе. Мяне прызначылі ў гаспадарчу роту.

Знясіленая горам дзеўчына пасля працтуды доўга хварэла. У в. Ржаўка, дзе стаяла партызанская ахова, яна праляжала больш за месяц. І калі абставіны складваліся так, што не хапала людзей для выканання тэрміновых заданняў, Надзея Салавей становілася ў баявых рады. У ліпені 1944 г., калі родную Беларусь ачысцілі ад гітлераўцаў і партызаны злучыліся з часцямі Чырвонай арміі, Надзея Салавей пачала працаўваць у народнай гаспадарцы...

С. Дубярштэйн.

Шлях Ільіча. 1976. 1 вер.

## Шлях да партизан

Нелегок был путь к партизанам и медицинской сестры Ирины Гордеевны Калиновской, моей первой помощницы. Родилась она в местечке Старосельцы Белостокской области. Каторжной была жизнь белоруссов под гнетом помещичье-буржуазной Польши. Тяжело было белорусским детям получить образование, еще труднее — найти работу. Родители Ирины решили наперекор всем трудностям вывести дочь «в люди». Способная девочка окончила Старосельскую среднюю школу, поступила в фельдшерское училище в Вильно. За учебу надо было платить, а денег родители не имели. Ирина пошла работать санитаркой в городскую больницу.

Несмотря на все трудности, Ирина успешно окончила фельдшерское училище, поступила работать в Белостокскую городскую больницу, а перед самой войной перешла в военный госпиталь. Самым большим событием в жизни молодого фельдшера было установление советской власти в районах бывшей Западной Белоруссии. Теперь она наконец смогла забрать к себе родителей, зажить счастливо. Но счастье это было недолгим. Началась война. В первый же день в госпиталь стали поступать раненые, а 26 июня был получен приказ эвакуироваться.

Ирина сопровождала машину с ранеными в Минск. Были уже недалеко от города, когда узнали страшную весть: в столице враг, дорога перерезана немецкими танками. Те, кто мог самостоятельно передвигаться, ушли через леса и болота на восток. Но в машине были и тяжелораненые. Ирина решила остаться с ними, разделить их участь.

Захватив машину, немцы направили ее в Слуцк. Так они очутились в селе Шищцы. Здесь добрые люди накормили раненых и их смелую проводницу, переодели всех в гражданскую одежду и посоветовали Ирине везти людей в Гресскую больницу. Сказали, что главврач больницы Юрий Георгиевич Войчик в беде не оставит.

Ирина послушалась совета. Юрий Георгиевич действительно тепло принял раненых, разместил их по палатам вместе с больными местными жителями. Предложил работать Ирине в больнице санитар-

кой. Жить она стала у медсестры Фени Тарасевич, матери трех детей. Работала самоотверженно, делала все, чтобы поскорее поставить на ноги своих раненых. Но позже стала выполнять и другие обязанности.

Юрий Георгиевич Войчик создал подпольную группу, куда кроме Ирины вошли и другие медработники: Лида Ковалева, Аня Соболевская, Феня Тарасевич, Мария Паткевич, Галина Жук, Иван Клебанович со своей семьей. Подпольщики стали понемногу активизировать свои действия.

В обязанности Ирины входило держать связь с людьми, которые доставали оружие для бойцов, направляемых после выздоровления к партизанам. Винтовки и боеприпасы она получала в деревне Поликаровка у подпольщиков Виктора Тишкевича и Василия Матусевича. Оружие приносila домой в разобранном виде. А ночью приходили выздоравливающие, собирали его и уносили в больницу. Ирине не раз приходилось спать на койке, где под матрацем лежало оружие.

В сентябре 1941-го бывшие раненые организовали под Гресском партизанский отряд. Командиром стал Виктор Курганов. В армии он был политруком. Комиссаром — Алексей Тишкевич. С этим небольшим отрядом Ирина держала постоянную связь, информировала его о всех намерениях и делах фашистов в гресском гарнизоне.

В начале октября немцы привезли в больницу тяжелораненого лейтенанта Михаила Михайловича Лебенкова. Прикрывая отход партизан, он был ранен в грудь и руку, потерял сознание и был схвачен фашистами. Положение раненогоказалось безнадежным. Несколько суток он не приходил в сознание, но каждый день немцы справлялись о состоянии лейтенанта. Они надеялись получить от него сведения о расположении партизанского отряда и его численности. Весь персонал больницы ухаживал за Лебенковым, делал все, чтобы спасти ему жизнь. И он выжил, стал поправляться. А в своих докладах немецкому офицеру главврач сообщал, что раненый в плохом состоянии, вот-вот умрет.

Когда лейтенант пришел в себя, Юрий Георгиевич рассказал ему о подпольной

группе, попросил помочь установить связь с партизанским отрядом. Лебенков дал пароль для явки, указал местонахождение отряда. На встречу с комиссаром была направлена Ирина. Встретились они в деревне Гацуки. Ирина рассказала комиссару о том, что Лебенков у них в больнице, поправляется, но не сегодня-завтра немцы могут взять его на допрос..

Тут же был разработан план возвращения Лебенкова в отряд. Ирина должна была переправить его из больницы в деревню

Камень. Лебенков благополучно вернулся к своим.

На следующий день главврач доложил немцам, что больной убежал. Гитлеровцы заподозрили неладное. Они установили слежку за Ириной. Чтобы отвести подозрение от остальных членов группы, Юрий Георгиевич разрешил ей уйти в партизаны. Решение оказалось своевременным.

*Другуецца паводле кн.: Друян И. Клятву сдержали. Мн., 1975. С. 115—118.*

## Байер раскрывает тайны

Как-то командир одного из отрядов Александр Фомин получил записку. «Шефа машинно-тракторной станции обер-лейтенанта Байера словно подменил кто, он начал лояльно относиться к местным жителям», — писала слуцкая подпольщица Валентина Алейник. Фомин, в недавнем прошлом армейский офицер, отнесся к сообщению подпольщицы настороженно. Посоветовался с Арестовичем. Тот сказал, что надо присмотреться к немцу. В Слуцк послали партизан-связных. Они передали подпольщикам задание командира бригады — как можно ближе познакомиться с Байером, выяснить его взгляды и намерения.

Валентина Алейник работала в местной больнице. Ей приходилось часто обращаться к шефу машинно-тракторной станции по разным делам: то помочь в заготовке дров, то достать нужные лекарства, то выделить для врача автомашину. Таким образом они познакомились. Байер не скрывал страха, когда говорил о наступлении советских войск, которые начали освобождать восточные районы Белоруссии. Как-то он высказал даже мысль, что навряд ли Германии удастся остановить наступление Красной Армии.

— Пропала Германия, — с отчаянием проговорил он.

— А стоит ли об этом жалеть, господин обер-лейтенант? — спросила подпольщица.

— Вам, конечно, нечего жалеть. Вы рады. А каково мне?

— Вы никогда не задумывались, что вместо нынешней Германии может быть создана другая, не похожая на эту?

— Какая же?

— Ну хотя бы такая, которая не будет больше посыпать вас в чужие страны...

Байер долго молчал, опустив голову.

— Народ устал, — наконец сказал он. — Никому нет дела до новой Германии.

— Напрасно вы так считаете. Настоящие немецкие патриоты думают иначе.

— Я не знаю таких патриотов.

Подпольщица, усмехнувшись, сказала:

— Вам могут помочь найти к ним дорогу.

Байер только пожал плечами.

Ночь Алейник провела у соседей, опасаясь, что обер-лейтенант арестует ее. Но Байер не собирался этого делать. Назавтра он позвал Валентину к себе и, когда подпольщица переступила порог кабинета, приветливо пригласил ее сесть.

— Я мог бы передать вас в руки оккупационных властей, — начал он задумчивым голосом, — но ваша смерть не спасет ни меня, ни мою Германию. Кто же будет ее строить?

— Есть патриоты, которые поведут за собой немецкий народ. Присоединяйтесь к ним, господин обер-лейтенант. Тогда вам не придется с тревогой думать о завтрашнем дне.

Вскоре подпольщица передала в штаб бригады новую записку: «Байер дал согласие на встречу».

В Слуцк отправился Александр Фомин. Встреча была назначена в доме № 13 по улице Вечеркевича. После короткого знакомства обер-лейтенант сказал Фомину:

— Мое решение перейти на вашу сторону обдумано до конца, и я хочу доказать это делом. Так вот, меня переводят отсюда: я назначен на должность руково-

водителя хозяйства, которое раньше принадлежало Киселевичской МТС, что рядом с Бобруйском. Дайте мне шоффера, и мы попробуем что-нибудь привести партизанам.

В Бобруйск Байер поехал с Николаем Анохиным. А вскоре, как и было условлено, обер-лейтенант «случайно» наскочил на партизанскую засаду у деревни Кучино, и наши бойцы взяли его в плен. В качестве трофея партизанам досталась автомашина, груженная оружием, боеприпасами и продуктами питания.

В штабе бригады Байер рассказал, что в районе Кельна, где он недавно побывал в отпуске, видел большое военное строительство. Знакомые офицеры говорили ему, что там возводятся стартовые площадки для обстрела Лондона «чудо-снарядами». Идут разговоры о том, что новые снаряды-ракеты будут применены и на Восточном фронте. Обер-лейтенант передал также сообщение о том, будто Гитлер готовит специальный десант для нападения на Тегеран, где в скором времени собираются руководители союзных держав.

Сообщение Байера вскоре подтвердил и другой немецкий военнослужащий — Рудольф М., инженер по образованию. До того как попасть в Белоруссию, Рудольф М. служил в ракетных войсках на территории Германии. Он многое знал и о стартовых площадках снарядов-ракет «ФАУ-2», и о самих ракетах.

Подпольный обком партии передал ценные сведения начальнику Центрального штаба партизанского движения П.К. Пономаренко. Байера и Рудольфа М. самолетом отправили в Москву.

Но фронт требовал от партизан не только разведанных. По указанию штаба Западного фронта народные мстители провели ряд операций по разрушению мостов на дорогах. Так, за пять дней августа 1942 г. было взорвано шесть мостов на Варшавском шоссе и на шоссе Осиповичи — Бобовня. Был также взорван железнодорожный мост на участке Слуцк — Уречье. В сентябре того же года партизаны уничтожили восемь мостов через реки Случь и Весейку, а в ночь на 5 декабря Коновалов, Шестиков, Осокин, Носов и Сурда спалили мосты у Красной Горки и Бокшиц, что на шоссе Минск — Слуцк.

В 1943 г. партизаны Арестовича приня-

ли участие в «рельсовой войне». В соответствии с планом, который был разработан штабом нашего соединения, бригада совершила тяжелый переход к своему участку на железной дороге Брест — Москва. На рассвете 11 августа партизаны заняли позиции вдоль перегона между станциями Фаниполь и разъездом Волковичи. Смелой атакой была выбита из дзотов охрана дороги. Минёры подложили под рельсы взрывчатку. Загремели взрывы. Около тысячи рельсов были выведены из строя. Троє суток понадобилось гитлеровцам, чтобы восстановить движение на этом участке железной дороги.

Партизаны-фрунзенцы ни на один день не давали покоя врагу. Иван Васильевич Арестович был сторонником небольших по масштабу, но дерзких и стремительных налетов на противника. И нередко он комплектовал до десятка групп по несколько человек и рассыпал их на задания во все концы района. Случалось, что в один и тот же день в одном месте взрывался мост на шоссе, в другом горел вражеский продовольственный склад, в третьем партизанская засада уничтожила автомашины неприятеля, в четвертом появлялись листовки во вражеском гарнизоне. Все это сильно тревожило фашистов. Немецкий комендант Слуцка не раз доносил в Минск о большом скоплении партизан в грессских лесах, хотя там действовали две средние по размерам бригады — имени Фрунзе и имени Суворова. Вот несколько выдержек из боевого журнала фрунзенцев.

28 ноября 1942 г. Рота под командованием Н.Макаревича разгромила фашистский гарнизон на торфозаводе «Радичево» близ Слуцка, захватила продовольственный склад и освободила 38 советских военнопленных. Роты под командованием Е.Лизюкова и Н.Степанова разгромили немецкое имение в деревне Бесея Слуцкого района, захватили большое количество скота — коров, лошадей, овец, свиней. Часть скота была роздана населению.

5 декабря 1942 г. Группа партизан проинкала в Слуцк и сожгла склад мельницы «Прогресс».

15 декабря 1942 г. Рота под командованием Георгия Авдюкевича устроила засаду на дороге Уречье — Кучино. В бою было уничтожено 15 гитлеровцев, в том числе 5

офицеров, сожжены легковая и грузовая автомашины, захвачены трофеи.

8 ноября 1943 г. Группа партизан во главе с начальником штаба Прыгуновым проникла во вражеский гарнизон в деревне Горки, сняла ночные караулы и уничтожила немало фашистов. 14 гитлеровцев было захвачено в плен.

19 января 1943 г. Рота Е.Лизюкова совершила налет на языльский гарнизон. Вскоре налет был повторен и гарнизон полностью разгромлен.

Гитлеровское командование не могло примириться с поражениями и большими потерями. Несколько раз предпринимались крупные карательные экспедиции против партизан. В конце января 1943 г. для

блокады леса были брошены многочисленные подразделения пехоты при поддержке авиации, танков и артиллерии. Фрунзенцы то в одном месте, то в другом навязывали карателям бои, изматывали их силы, а потом, совершив смелый ночной маневр, вышли возле деревни Застаричи в тыл противнику и неожиданным ударом разгромили одно из его подразделений. Массовый героизм проявили партизаны бригады имени Фрунзе и во время блокадных боев в июне 1944 г. Народные мстители помогли частям Красной Армии освободить город Слуцк.

*Другуецца паводле кн.: М а ч у л ь с к и й Р.Н.  
Вечныі огонь. З изд. Мн., 1978. С. 301—304.*

## На Мінскай шашы

Пахмурнай майскай раніцай па Мінскай шашы нетаропкай хадою ішлі два хлопцы ў паношанай сялянскай вограты. Адзін нёс на плячы касу, а другі — граблі. Міма, абдаваючы дымам і гарам, праносіліся калоны нямецкіх грузавікоў.

Зброя патрэбна была як паветра. У нашай партызанскай групе «Іваныча» было ўжо чалавек 20, а зброі не хапала. Ішоў 1943 год. Тоё, што засталося са зброі на палях бітвы, партызаны падабралі. Патрэбна было ўзбройвацца за лік ворага. З гэтай мэтай і папрасілі ў начальніка штаба Рыгор Свінціцкі і разведчык Васіль Рудкоўскі дазволу на «свабоднае паляванне». Разлік быў такі: спыніць на шашы нямецкую аўтамашыну, перабіць экіпаж і ўзяць зброю. Справа была рызыкоўная. Але хлопцы на ёсё гатовы.

...Час ішоў да паўдня, паток машын стаў радзець. Нарэшце за паваротам партызаны ўбачылі грузавік, які стаяў на абочыне дарогі.

— Вось гэты будзе наш! — усхвалявалася сказаў Рыгор Свінціцкі.

Падышоўшы бліжэй, убачылі сядзейшага ў кабіне афіцэра. Салдат-шафёр стаяў на каленях, мяняючы задніе кола ў машыне. У кузаве быў нагружаны калючы дрот.

— Ты бі шафёра, а я афіцэра, — сціснуў локаць Рудкоўскага Свінціцкі. — Страйляць разам, ва ўпор!

Параўнаўшыся з машынай, Рыгор выхапіў пісталет і рвануў ручку кабіны.

— Іх бін афіцэр! — у жаху крыкнуў фашыст, паказываючы рукой на пагоны.

— Тым лепш! — адказаў партызан і выстраліў.

Убачыўшы зброю ў руках сялян, шафёр кінуўся бегчы і пасля стрэлу Рудкоўскага рухнуў у канаву.

У кабіне хлопцы ўзялі дзве вінтоўкі і пісталет забітага обер-лейтэнанта. Спаліць машыну не паспелі — удалечыні паказалася чарговая калона. Да рэчкі, за якой была партызанская зона, некалькі кіламетраў чыстага поля. І наўрад ці смельчакам удалося б выратавацца. Але недалёка пасвіліся коні. Разрэзаўшы наожом путы, Рудкоўскі дапамог таварышу сесці на каня, ускочыў сам — выручыў спрыт цыркавога артыста. Народныя міціўцы хутка памчаліся да лесу. І калі на шашы ўзнялася страляніна, партызаны былі ўжо ў сваёй зоне.

Абодва адважныя партызаны не даждылі да Перамогі. Смерцю храбрых загінулі яны ў баях з акупантамі. Пахаваны каля в. Жылін-Брод у брацкай магіле, куды мы, іх баявых таварышы, прыносім кветкі ў светлы дзень Вялікай Перамогі.

*Б.Багдановіч, былы камандзір  
группы «Іваныча» партызанской брыгады  
імя Суворава.*

*Шлях Ільіча. 1982. З ліп.*

## Партизанская хроника

...Конные разведчики донесли, что гарнизон в Белой Луже получил подкрепление и, по-видимому, что-то готовит. Вскоре прибыли артиллеристы с тремя пушками.

Мы выслали несколько разведывательных групп в район Буда Грекая и в район деревни Шишицы узнать, что делается в гарнизонах противника. Возвратившись, они доложили, что оккупанты готовятся к выступлению. Оставались неясными только направления их выступлений.

Теперь днем и ночью возле вражеских гарнизонов лазили наши разведчики.

Партизанами бригады имени Суворова были получены новые данные: гарнизоны Грека и Слуцка тоже готовятся к карательным действиям против партизан и населения... Было ясно, что немцы решили произвести нападение одновременно всеми окружавшими партизансскую зону гарнизонами.

Преградить оккупантам дорогу мы выслали все три роты, а группу Кузнецова оставили для обороны лагеря. И вот в трех местах в лесу Княжий Ключ завязались бои. Потеряв около трех десятков убитыми, противник отступил.

...С юга от Слуцка и Старых Дорог фашисты начали наступление на бригаду имени Фрунзе. С запада от Грека, Белой Лужи, Шишиц, Буды Грекской против нашего отряда и бригады имени Суворова выступили три полка пехоты с танками и пушками.

Для удобства руководства обороны комбриг Коледа передал в мое распоряжение два отряда: имени Фрунзе и имени Суворова. Усиленные группы разведчиков вступили в перестрелку с передовыми подразделениями противника. Мы с командирами приданных отрядов решили выдвинуться вперед, к берегу реки Случь. К рассвету достигли шоссе Осиповичи — Бобовня. В районе сожженно-го моста мы остановились.

Здесь приняли решение занять линию обороны на флангах отряда имени Фрунзе и имени Суворова, а наш отряд должен был расположиться по обеим сторонам шоссе. Западный берег Случи и подступы к сожженному мосту заминировали.

Над нашими головами пронеслись две эскадрильи бомбардировщиков с черны-

ми крестами. Сзади нас грохнули взрывы, и опять наступила тишина. Мокрые, только что переплывшие на лошадях реку, прискакали разведчики Васильева и Терновский. Валя быстро направилась к нам, в ее сапогах хлюпала вода.

— Из Шишиц вышли гитлеровцы, с ними танки и артиллерия, — быстро доложила она.

Передав через связных последние приказания командирам, я сел на своего Орлика и поехал осматривать линию обороны. Все лежали, укрывшись под деревьями, в ямах, замаскировавшись. В канаве находились минометные и противотанковые расчеты. Рядом, возле станкового пулемета, словаки Штефан Качалка и Рудольф Заяц что-то разъясняли своим бойцам. Подойдя к Рудольфу, я спросил:

— Не отступите?

— Ни за что!

— Этот сектор очень важен. Подпустите противника до самого моста...

На другом берегу послышался гул моторов. Рудольф с Качалкой залегли у пулемета, а я поскакал на командный пункт.

Далеко между болотами вился белой лентой шоссе. Вскоре на нем одна за другую показались несколько точек. В бинокль я увидел, что к нам приближались вражеские мотоциклисты. Они ехали медленно, оглядывая близлежащие кусты. Но вот они въехали на минное поле. Там поднялся столб земли и пыли. Один из мотоцилистов быстро развернулся, выпустил несколько очередей и помчался назад. В то же время на шоссе показались три танка и самоходная пушка. Первый танк остановился около разбитого мотоцикла, потом дал газ и устремился вперед. Под его гусеницами разорвалась мина. Танк вздрогнул всем корпусом, завертелся на месте, затем заглох. Остальные танки и две пушки открыли огонь по нашему расположению: за танками развернулась пехота.

Снаряды разрывались позади нас. Мы не отвечали. Гитлеровцы продвинулись к реке. Самоходная пушка, объехав поврежденный танк, приблизилась к мосту. Я подал команду: «Огонь!»

Удалили минометы, противотанковые ружья. Огонь партизан прижал гитлеровцев к земле. От танков отскакивали ярко

светящиеся искры. Враг огрызнулся огнем, попятился назад и начал окапываться. Я опять посмотрел в бинокль.

Далеко на шоссе показалась автоколонна. Она остановилась. Солдаты выпрыгнули из машины. Заметив противника, Козлов, посмотрев в бинокль, выбрался из укрытия и побежал к пулеметчикам, которые находились возле шоссе. Пулеметчики открыли меткий огонь по автоколонне. Солдаты противника бросились было врассыпную, и гитлеровским офицерам пришлось немало потрудиться, чтобы восстановить порядок. Через поле, прикрываясь кустами, подходили к реке новые силы гитлеровцев. Перед нами стояла более чем в три раза превосходящая численным составом и боевой техникой группировка. Кругом свистели пули, рвались снаряды.

...Гитлеровцы начали общее наступление. Первые вражеские подразделения переправились через реку, но, не успев закрепиться на нашем береге, были уничтожены. Бой затих. Мы немного перекусили. С наступлением сумерек выслали разведчиков... На рассвете противник открыл артиллерийский огонь... Неожиданно артиллерия замолкла. Гитлеровцы на всех участках вновь начали атаки. Они бросились к реке...

Под вечер разведчики сообщили, что противник крупными силами закрыл нам отход через шоссе Бобруйск — Слуцк и Минск — Слуцк. Других путей к отступлению у нас не было. Необходимо пробиться силой.

...Как только наши отряды стали отходить, фашисты бросились в атаку, стали нажимать на группу прикрытия, но наскочили на мины и, потеряв три подводы с боеприпасами, с десяток своих солдат и проводника, отстали. Нам удалось оторваться.

В районе деревни Кошели остановились на отдых. Через час прибыла бригада имени Суворова. Несмотря на тяжелые бои, настроение было бодрое, боевое... Мы

двинулись вперед, в Воробьевский лес. В пути наша разведка выяснила, что немецкие войска снимаются, значит карательная операция заканчивается.

В Гресском районе мы встретились с партизанами бригады имени Фрунзе, которые рассказали, что в ночь на 3 июня бригада отошла за шоссе Осиповичи — Бобовня.

На рассвете следующего дня с целью дезорганизовать противника и сорвать его планы бригада силами отрядов имени Буденного, Рокоссовского и Дзержинского перешла в наступление в районе деревень Обчее и Селец. Это наступление было неожиданным для гитлеровцев, и бригада, воспользовавшись растерянностью противника, оторвалась от него, зашла в тыл вражеской группировке, нанесла ей сильные удары.

Так, 9 июня 1944 г. группа партизан отряда имени Рокоссовского в районе деревни Жилин Брод отбила у противника большой обоз, взяла в плен несколько гитлеровцев.

На следующий день рота партизан отряда имени Кирова напала на вражескую автоколонну на участке дороги Мелитополь — Щитковичи в районе деревни Красная и уничтожила десять автомашин, при этом было убито и ранено восемнадцать гитлеровцев. Подразделения бригады имени Фрунзе, оказавшись в тылу наступавших против партизан вражеских войск, дезорганизовали их своими смелыми и энергичными действиями.

Бригада имени Суворова прорвалаась на запад в Воробьевский лес. Задуманная немецко-фашистским командованием операция по уничтожению партизанских отрядов и бригад на территории четырех районов Белоруссии, как и предыдущие операции, провалилась.

Друкуюца паводле кн.: В а у п ш а с о в С.А. Партизанская хроника. 2 изд. Мн., 1971. С. 365—382.

## Браты-партизаны

Калі пачалася калектывізацыя, Іван Жук з першых дзён арганізацыі ў Паўстynі калгаса старанна працаваў на калектывнай гаспадарцы. Былы батрак стаў актывістам. Яго паважалі аднавяскоўцы.

Але вось надышоў 1941 год. Чорная хмара фашысцкай навалы навісла над нашым мірным домам.

...Са Слуцка Іван і яго брат Фёдар вярнуліся дадому: у венкамаце ўжо ніко-

га не было. Вечарам сталі раіцца, што рабіць.

— Склáушы рукі сядзець не будзэм, — сказаў Іван. — Будзем змагацца!

У хуткім часе Івану і Фёдару ўдалося ўстанавіць сувязь з партызанамі. Яны збіраюць зброю, дапамагаюць партызанам харчамі, вонраткай. Затым пераходзяць да больш актыўнай барацьбы з ворагам. Ад іх рук узляцела ў паветра не адна варожая машына. Дзесяткі акупантай знайшлі сабе магілу.

У в. Заграддзе стаяў атрад фашыстаў. Па чыгуцнцы ім дастаўлялі на ваганетцы прадукты, боепрыпасы. У сакавіку 1943 г., даведаўшыся, што ў Заграддзе павінна быць дастаўлена вялікая колькасць таго-грузу, Іван і Фёдар вырашылі ўзарваць ваганетку. Заклалі добрую порцию толу, і ён зрабіў свою справу.

Злавіць падрыўнікоў паліцэйскім і немцам у гэты дзень не ўдалося. Аднак паліцаі цвёрда заяўлялі, што выбух на чыгуцнцы — справа рук толькі Івана і Фёдара, і пачалі пільна сачыць за іх хатай.

На наступны дзень, у нядзелю, жонка Івана — Варвара на золку разам з іншымі

## Лёс Марыі Елавец

...1942 год. Ужо які дзень Маша з братам і маці знаходзілася на Капыльскай вуліцы ў мястэчку Леніна пад наглядам гітлераўцаў. З гета дазвалялася выходзіць толькі на работу. Адлучыўшися куды, напаткаюць карнікі — расстралююць. Адчувала ся нядобрае, трывожнае, але што і як рабіць, куды кінуцца — не ведалі.

7 чэрвеня 1942 г., калі над мястэчкам Леніна неба на ўсходзе ледзь-ледзь зачырванилася, да Капыльскай вуліцы набліжаліся карнікі. Яны акружылі хаты і сталі выганяць жыхароў — старых, дзяцей, жанчын. Брэх гітлераўскіх сабак ранішняя цішыня разнесла па населенаму пунктку, рассеяла па навакольных палях. Трываўна забіліся сэрцы ў тых, хто па волі лёсу стаў сведкам страшэнай трагедыі. Васемнаццігадовая дзяўчына Маша паспела ўцячы.

Далёка засталіся ўжо могілкі, не бачна і лашчыны — месца страшэнных падзеяў, дзе назаўсёды засталіся ліжаць яе маці і брат ды яшчэ каля 200 расстралянных. Ёй адной удалось выратавацца, каб адпомесціць фа-

жанчынамі пайшла ва Урэчча на базар. А праз некаторы час паліцаі скапілі Івана і Фёдара. Іх заявілі ў памяшканне былой школы і пачалі збіваць, патрабуючы выдаць партызан. Аднак браты трymаліся цвёрда. Ніводнага слова не пачулі ад іх ворагі.

Вяртаўшыся з Урэчча паўстынцы, у тым ліку і цяжарная жонка Івана, убачылі, як па вясковай вуліцы вялі збітых, са звязанымі рукамі, Івана і Фёдара. За імі неслі крэслы. Для чаго яны былі патрэбны, людзі здагадаліся. Варвара страціла прытомнасць...

Фёдару ўдалося развязаць рукі, і ён кінуўся ўцякаць. Сем немцаў пусціліся на ўзідагон, пачалі страліць. Але злавіць Фёдара ім не ўдалося. Лёгка паранены фашысцкай куляй, ён дабег да лесу і зарыўся ў мох. Ворагі вырашылі, што забілі партызана, і не адважыліся ісці далей.

Яшчэ больш за год помсціў Фёдар фашыстам і загінуў летам 1944 г. у адным з цяжкіх баёў.

Івана гітлераўцы павесілі.

А.Дубіцкі.

За сацыялістычную Радзіму. 1958. 5 мая.

шысцікім вылюдкам за смерць родных і блізкіх.

Укryццём для дзяўчыны стаў стог мінулагоднія саломы. Калі летняяnoch спаўзла на зямлю, Маша дабралася да адной з хат у пас. Крошня, што ля Рачкавіч. Лёгкі стук у дзвёры. Выйшаўшы наусуроч мужчына сярэдніх гадоў гасцінна за прасіці:

— Зайдзі, дачка, адпачні...

Гэта быў Алесь Раманавіч Мартынчык. Душэўны, сапраўды наш, савецкі чалавек. Мартынчык, рызыкуючы сваім жыццём і жыццём усіх членаў сям'і, схаваў «уцякачку». Інакш не мог ён паступіць, ведаючы, што чалавеку пагражае смерць ад фашысцкіх катаў. Калі Алесю Раманавічу ўдалося высветліць, як дабраца да партызан, якія дзеянічалі на Капыльшчыне, ён перепраправіў яе ў лес.

Вёска Какорычы на Капыльшчыне — месца, дзе Марыя Елавец уступіла ў партызанскі атрад, які потым вырас у брыгаду імя Суворава. Неўзабаве ёй давялося прынесьць баявое хрышчэнне. Карнікі прыехалі

ў в. Раёўка, каб «супакоіць» жыхароў. Партызаны завязалі бой у Савіцкім лесе. Санітарка Елавец захапіла першы трафей — вінтоўку з патронамі, з якой не разлучалася да самага дня сустрэчы партызан з рэгулярнымі часцямі Чырвонай Армii.

...Бой у Лайскім лесе. Партызаны, сярод якіх была і Марыя Елавец, вялі цяжкія баі з гітлераўскімі акупантамі. У Лавах знаходзіліся рацыя і шпіталь. Фашысты прарвалі абарону і сталі набліжацца да вёскі. Ахова рацыі (у нарадзе была і М. Елавец) разам з двумя сувязістамі павінны былі эвакуіраваць рацыю. Гразнуучы па калена ў снезе, партызаны выканалі загад камандавання: рацыя была выратавана.

Дванаццаць разоў удзельнічала Марыя Міранаўна Елавец у баях. На чыгунцы яна асабіста знішчыла калі двух кіламетраў ліній сувязі, удзельнічала ў засадах па знішчэнні варожых аўтамашын. З групай партызан з-пад носа гітлераўцаў вывезла ў атрад вінтоўкі, снарады і іншыя боепрыпасы.

Летам 1944 г. пад магутнымі ўдарамі Чырвонай Армii нямецка-фашысцкія акупанты паспешна адступалі на Захад. Разам

з савецкімі войскамі герайчна змагаліся і народныя мсціўцы ў тыле ворага.

Наstaў радасны дзень 28 чэрвеня 1944 г. Партызанская брыгада імя Суворава непадалёку ад в. Палікараўка сустрэлася з часцямі Чырвонай Армii. Побач з танкістамі, пехацінцамі, артылерыстамі кроначы байцы ў цывільнym. Сярод іх дзяяўчына ў белай блузцы з вінтоўкай у руках. Кінерамеры знялі гэту сустрэчу на плёнку, і яна ўвайшла ў гістарычны паўнаметражны фільм «Вызваленне Савецкай Беларусi». Дзяяўчына — гэта былая партызанка Марыя Міранаўна Елавец. За трыццаць гадоў, якія мінулі пасля вызвалення Беларусi ад гітлераўцаў, у яе адбылося многа радасных змен. Пасля заканчэння ў 1959 г. кааператыўнага тэхнікума Елавец-Шусцерман стала працаваць у гандлі...

Яе баявыя герайчныя подзвігі ў гады Вялікай Айчыннай вайны адзначаны шашцю ўрадавымі ўзнагародамі. Орден салдацкай Славы III ступені знайшоў Марыю Міранаўну праз дваццаць гадоў пасля заканчэння Вялікай Айчыннай вайны.

С. Дубярштэйн.

Шлях Ільіча. 1974. 5 вер.

## Аўтамат «ГЦД»

Аўтамат «ГЦД» добра служыў партызанам атрада імя Громава, які дзейнічаў у гады вайны на Случчыне.

ГЦД — гэта імя, прозвішча канструктара Георгія Ціханавіча Дэмітрыенкі, былога партызана.

— Што тычыцца аўтамата, то, сапраўды, я зрабіў яго разам з таварышамі ў

вясковай кузні на Любаничыне, — расказвае Георгій Ціханавіч.

Не хапала зброй.

— А што, калі самім зрабіць, напрыклад, аўтамат такі, як у вас, — сказаў аднойчы Георгій Ціханавіч камандзіру атрада імя Громава.

— Справу гаворыш, — адказаў той.



Зброевая майстэрня партызанскай брыгады імя Чкалава.

У свой час Дэмітрыенка вучыўся ў тэхнікуме, пазнаёміўся з апрацоўкай металу, а будучы ў арміі — яшчэ перад вайной, займаўся раптыяналізацыяй. Усё гэта згадзілася. За металам спраўа не стала — яго хапала навокал. А інструмент знайшоўся ў мясцовых жыхароў.

Падоўгу разбіраў і збіраў партызан камандзірскі аўтамат. А потым — за справу. Кожух зрабіў са звычайнай аўтамабільнай помпы, вось трактарнага плуга пайшла на выраб затвора.

Вядома, не лёгка было зрабіць аўтамат. Але жаданне даць зброю таварышам дапамагала пераадольваць цяжкасці. І вось аўтамат ужо зроблены. Ён вытрымаў выпрабаванне, і з ім пайшоў у бой Г. Дэмітрыенка. А потым такі аўтамат з'явіўся і ў іншых партызан.

Аднойчы ў атрадзе пабываў В.І. Казлоў, камандзір партызанскаага злучэння. Ён з цікаласцю агледзеў партызана, падзякаваў яму, парай ў наладзіць масавы выпуск. А першы ўзор забраў для адпраўкі ў Маск-

## Юныя партызаны

…Юныя героі змагаліся з ворагам і ў нас на Случчыне. У падпольных антыфашысцкіх арганізацыях у асноўным была моладзь, большасць яшчэ падлеткі.

У патрыятычную группу Мікалая Радзюка, якая была створана ў верасні 1941 г. у в. Навадворцы, увайшлі два малодшыя браты Мікалая — 16-гадовы Яўген і 14-гадовы Лёня, а таксама 14-гадовая Людміла Ласевіч. Яны выконвалі складаныя заданні: расклейвалі ў зонах варожых гарнізонаў лістоўкі, агітацыйныя плакаты, даставалі для партызанскаага атрада тол, медыкаменты, узры́чкатку, зброю. Людміла была яшчэ і сувязнай партызанскаага атрада Губіна. Па заданню партызан звязалася з галоўным урачом Слуцка Труханам, які даваў ёй патрэбныя лекі, перавязачныя матэрыялы. Хутка Людміла вымушана была застасца ў партызанскаему атрадзе, бо фашысты пачалі яе шукаць.

У час блакады партызанскаага злучэння ў раёне Чорнага балота Людміла абмарозіла ногі. У пасляваенны час яна закончыла Беларускую сельскагаспадарчую акадэмію, працавала ў Мінску.

З верасня 1941 г. на тэрыторыі Случчыны ў раёне в. Гутніца дзейнічала развед-

ву, на «Вялікую Зямлю», як казалі тады.

Камандзір узвода Г.Дэмітрыенка часта выходзіў на аперациі, а ў вольны ад баявых заданняў час майстраваў зброю. Ён, акрамя аўтаматаў, рабіў ружэйныя гранатамёты.

Адважна ваяваў партызан. На яго рахунку, як гаворыцца ў харектарыстыцы, выданай камандаваннем, 34 падбитыя і ўзарваныя аўтамашыны, 116 забітых і раненых гітлераўцаў і іх прыслужнікаў-паліцэйскіх. Ордэнам Чырвонай Зоркі адзначаны баявыя справы Г.Дэмітрыенкі.

Пасля вайны — служба ў арміі. А потым — мірная праца.

І такім чынам, быў такі аўтамат «ГЦД», як называлі яго партызаны. Калі вы хочаце ўпэўніцца ў гэтым, наведайце Слуцкі краязнаўчы музей. На адным са стендоў — аўтамат партызана, а на прыкладзе выпалены надпіс «Г.Ц.Дэмітрыенка».

Г.Яўсееў.

Шлях Ільіча. 1974. 17 вер.

группа Заходняга фронту, кіраўніком якой быў М.К.Коган. У склад гэтай групы ўваходзілі 14-гадовы Толя Гужаў (Орлік) і Валодзя Фралоў (Снігір). Толя Гужаў быў разведчыкам-сувязным. Кожны дзень па бездарожжу ён адмяраў дзесяткі кіламетраў. ...Аднак Орлік марыў сустэрэца з ворагам у адкрытай бітве. Каля в. Жылін Брод разам з партызанамі ён удзельнічаў у баявой аперациі.

Удзельнік бою А.А.Айлараў успамінае, што ў рукапашнай сутыцьці Толя Гужаў знішчыў фашыста, які цэліўся ў камандзіра атрада. За храбрасць і рапушчасць камандзір падарыў Орліку «валтэр» (мініяцюрны пісталет), з якім ён не разлучаўся ніколі. Гэта была яго ракавая памылка. У пачатку лістапада 1942 г. Толя наткнуўся ў в. Амговічы на паліцэйскі патруль. Яго абшукалі і знайшли «валтэр». ...Толю Гужава адправілі ў гестапа. Прайшоўшы страшэнныя катаванні і крывадушныя абяцанкі следчага, Толя Гужаў быў расстралены.

А колькі юных патрыётаў было ў партызанскаех атрадах, дыслатараваных непасрэдна на Случчыну. Іван Матусевіч — ён у 10 гадоў ужо быў партызанам брыгады

## Медыкі — актыўныя ўдзельнікі партызанскай барацьбы ў грэскіх лясах



Л. Ласевіч.



У. Фралоў.



Р. В. Родчанка.



І. М. Матусевіч.



В. І. Ткачоў.



М. А. Шыманоўскі.



С. В. Ляшчэня.



І. А. Гельфанд.

імя Суворава. Рыгор Родчанка, Мікалай Шыманоўскі партызанілі ў атрадзе імя Ракасоўскага брыгады імя Фрунзе. У сваёй аўтабіографіі Рыгор Родчанка пісаў аб tym, што ў 12 гадоў быў у партызанскім атрадзе, удзельнічаў у баях пад Старобінам у пачатку 1943 г., пад в. Калінаўка Любанскага раёна ў лютым 1943 г., а ў маі 1943 г. пад в. Шчыткавічы.

У пасляваенны час Р. Родчанка працягваў вучобу, стаў настаўнікам і краязнаў-

цам... І гэта не ўсе імёны юных патрыётаў, якія нароўні з дарослымі змагаліся з фашистамі. Віктар Ткачоў — партызан атрада імя Кірава брыгады імя Фрунзе, Сяргей Ляшчэня — разведчык, падрыўнік атрада імя Заслонава, Іосіф Гельфанд — партызан атрада імя Кутузава брыгады імя Кірава — усе яны мужна змагаліся з захопнікамі.

Н. Барысавец.

Слуцкі край. 1994. 6 ліп.

## Медыкі — актыўныя ўдзельнікі партызанскай барацьбы ў грэскіх лясах

В годы Великой Отечественной войны в греческих лесах дислоцировались десятки партизанских отрядов и бригад. В результате их активных боевых действий была очищена от гитлеровцев большая зона, простиравшаяся на десятки километров южнее Минска. В ней находили себе укрытие от фашистов тысячи жителей Греческого, Слуцкого, Стародорожского, Узденского, Пуховичского и др. районов. С

юга зону надежно прикрывали бригады им. Суворова и им. Фрунзе. В партизанских соединениях находилось немало медицинских работников, которые, кроме участия в боевых операциях, выполняли свой профессиональный долг — боролись за жизнь и здоровье советских людей. О некоторых из них хочется рассказать.

Морозной декабрьской ночью 1942 г. группа партизан в количестве 28 чел. из

отряда им. Фрунзе направлялась к шоссе Слуцк — Бобруйск. Возглавлял группу командир роты Георгий Авдюкович. Вместе с бойцами на задание шла и медицинская сестра Ирина Кудрицкая. ...На расвете между деревнями Рабак и Круглое показалось шоссе. Выбрали место для засады, замаскировались и стали ждать. Около полудня показались машины с офицерами и солдатами. Завязался бой. В этом бою фашисты потеряли 20 человек убитыми, были захвачены большие трофеи, оружие, боеприпасы. Медицинская сестра И. Кудрицкая вынесла из-под обстрела и оказала медицинскую помощь раненым партизанам Дубову, Юрьеву, Ермакову, Цвирко, командиру роты Авдюковичу. Не одну бесконную ночь провела она в партизанских землянках-госпиталях, выхаживая раненых и больных, помогла возвратить в строй десятки народных истителей.

В бригаде им. Фрунзе медицинскую помощь раненым оказывали врачи Любовь Михайловна Арестович и Елизавета Альбертовна Рогатинская. Бригаду обслуживал партизанский госпиталь, который располагался вблизи д. Шантаровщина Греческого р-на. Начальником медицинской службы была Л.М.Арестович. Вместе с ней медицинское обслуживание партизан осуществляли врачи М.В.Арестович, фельдшер М.Сачишина, медсестры И.Кудрицкая и А.Бочарова.

Ближайшим соседом бригады им. Фрунзе была бригада им. Суворова. В ней медицинскую помощь бойцам и населению оказывала группа медиков — бывших подпольщиков г. Слуцка. С сентября 1943 г. медицинскую службу бригады возглавлял врач Виталий Никифорович Полещук. В первые месяцы войны он работал хирургом военного госпиталя, участвовал в первых неравных боях с фашистами. С небольшой группой бойцов вырвался из окружения и сумел установить связь с партизанами. В 1942 г. по их заданию устроился врачом в Слуцкой больнице. Вместе с ним начал работать его однополчанин врач И.Г.Варченя. В Слуцкую подпольную группу медиков входили также врачи Нина Котловская, Александр Чиркин, Ольга Макаревич, Янина Энчик, Надежда Михневич. Используя свое положение, они спасали людей от угона в Германию.

Вспоминается такой случай. В 1943 г. оккупанты согнали в Слуцкую тюрьму более 750 местных жителей для отправки в Германию на каторжные работы. Нужно было любой ценой помешать немцам сделать это. Для обсуждения предстоящей операции собирались на квартире у врача А.Чиркина. Немцы страшно боялись заноса тифа в Германию, и кто-то предложил распространить версию о появлении случаев тифа среди заключенных. Для этого было выявлено несколько человек с повышенной температурой. Врач Н.Михневич взялся подтвердить «тиф» лабораторно. Вскоре врачам Полещуку, Котловской, Макаревич, Энчик и Варчене удалось попасть в состав специальной комиссии, созданной городской управой для осмотра лиц, намеченных к отправке в Германию. В первый день осмотра ими было отобрано 10 человек с подозрением на «тиф». Лаборатория подтвердила «диагноз». Тотчас же все 750 человек были освобождены, а немцы в страхе стали проводить дезинфекцию тюрьмы, административных зданий, казарм. Однако в правильности выводов комиссии вскоре усомнился главврач больницы. Вызвало подозрение, что ни у одного из «пострадавших» не развились картины тифа. В лечебные учреждения Слуцка зачастали гитлеровцы. Оставаться в городе дольше было нельзя. Врачи Полещук, Варченя, братья Иван и Николай Жогло ушли в партизаны. Не успевших скрыться врачей Котловскую, Макаревич, Энчик немцы арестовали. Патриоты на допросах вели себя мужественно, а у фашистов не было веских доказательств их вины. Вскоре оставшиеся на свободе друзья помогли им вырваться на свободу и уйти к партизанам.

Хирургический инструментарий, медикаменты и перевязочный материал, добытый подпольщиками у немцев, впоследствии очень пригодились в партизанском отряде.

Врачом В.Полещуком в партизанском отряде «26 лет Октября» был разработан и представлен на рассмотрение командования план по медицинскому обслуживанию партизан всей бригады им. Суворова. План был одобрен. Отряду им. Фрунзе предстояло построить лесной госпиталь, обеспечить транспортом и продовольствием раненых бойцов.

Через несколько дней в отряде развернулось строительство лесного госпиталя. Невдалеке от штаба бригады на возвышенном месте под вековыми соснами были сооружены три добротные землянки. Одна из них, с большими окнами, обращенными на юг, предназначалась для операционной. Удалось даже провести электрическое освещение, используя для этого трофейные аккумуляторы. Каждая землянка для лечения раненых и больных строилась добротно.

Боевыми помощниками Полещука были врачи Вера Пятницкая и медсестра Зоя Полещук.

В отрядах бойцов обучали оказывать первую медицинскую помощь, накладывать повязки на различные участки тела, останавливать кровообращения и т.д. В ротах готовились санинструкторы, изготавливались средства для переноса раненых. Действовала четкая система медицинского обслуживания партизан. В каждом отряде работали врачи. Так, в отряде Суворова работала врач Любовь Корзенко, в отряде Островского — Степан Броновец, в отряде им. «26 лет Октября» — Мария Коледа.

Партизанские госпитали бригад им. Суворова и им. Фрунзе вернули в строй более 500 раненых партизан, оказывали медицинскую помощь семьям и всем жителям партизанской зоны. В них осуществлялись

ся амбулаторный прием, оказывалась экстренная хирургическая помощь, через аптечную службу население снабжалось медикаментами.

В снабжении партизан медикаментами и перевязочным материалом помогали партизанские связные — Лида Кондратенко и Софья Пашкевич.

Большую помощь местному населению оказывала врач Л.М.Арестович. Вместе со своими помощниками А.Бочаровой, П.Горбацевич, Ю.Аранович и другими вела она амбулаторный прием жителей деревень Шантаровщина, Жилин Брод, Но-винки, Нива, Гольчицы и др...

...После изгнания немецко-фашистских захватчиков врачи, бывшие партизаны, активно включились в работу по восстановлению медицинской сети республики. В.Н.Полещук до 1947 г. работал главврачом Гресской райбольницы, а затем заведовал хирургическим отделением 1-й Минской городской клинической больницы. Его боевой друг С.И.Броновец возглавил райздравотдел сразу же после освобождения Греска. Л.М.Арестович возглавила Смолевичскую районную больницу. В Минске работала И.Кудрицкая.

В.Ф.Терещенко.

*Здравоохранение Белоруссии. 1979. № 7. С. 9 — 12.*

## Партызанскі стаматолаг

У многих населенных пунктах Случчаны ў гады Вялікай Айчыннай вайны актыўна дзейнічалі падпольныя камсамольска-маладзёжныя патрыятычныя групы. Актыўны ўдзел прымалі юнакі і дзяўчата і з в. Вялікая Сліва. Яны паведамлялі партызанскаму камандаванию не толькі цэнныя звесткі аб планах і задумах ворага, але і передавалі народным мсціўцам зброю, медыкаменты, перавязачны матэрыял. Актыўным паставіўчыком медыкаментаў быў камсамолец-медык Леанід Васільевіч Самусевіч. У Слуцку яго многія ведалі, і хаяц горад было наведваць небяспечна, ён часта сустракаўся з патрыётамі, дабываў неабходныя прэпараты і перапраўляў іх у лес. Збіраў ён і неабходныя інструменты для абсталявання зубнога кабінета. Іншы раз прыходзілася купляць іх за прадукты харчавання.

Разам са сваім баявым таварышам Канстанцінам Станкевічам, аднавяскоўцамі Сяргеем Ярашэвічам, Іванам Самусевічам, Ціханам Ярашэвічам, Мітрафанам Русаком Леанід Самусевіч распаўсюджваў лістоўкі, зрываў задумы нямецка-фашистскіх захопнікаў. Стала вядома, што гітлераўскі стаўленік стараста воласці падрыхтаваў дакументы на моладзь в. Вялікая Сліва для адпраўкі яе ў Германію. У ту ж ноч маладыя патрыёты разграбалі будынак воласці, знішчылі дакументы. А раніцай пусцілі чутку, што гэта зрабілі партызаны.

На гэты раз усё абышлося, але акупацийныя ўлады пачалі глядзець на Вялікую Сліву як на ненадзейную вёску. Яны ўстановілі строгі контроль за падазронымі людзьмі, і хаяц патрыёты дзейнічалі асцярожна, гітлераўцам удалося даведацца, што ў вёсцы дзейнічае падпольная арганізацыя,

якая мае сувязь з партызанамі. Першай ахвярай стала сям'я Ціхана Ярошэвіча. Сам ён здолеў выратавацца, але яго бацьку, маці, сястру расстралялі. Такі ж удзел чакаў і сям'ю Самусевічоў. Сястра Марыя, якая жыла далёка ад вёскі на торфапрадпрыемстве «Радзічава», даведалася ад сувязных аб небяспечы і папярэдзіла іх. Калі на вёску напалі гітлераўскія бандыты, многія жыхары здолелі схавацца. Захопленых 47 чалавек мужчын і жанчын, старых і дзяцей фашисты расстралялі. Гэтай жа ноччу 13 юнакоў пайшлі ў партызаны. Яны пакляліся адпомсціць ворагу за кроў і слёзы родных і блізкіх і са зброяй у руках уліліся ў дружную баявую сям'ю мсціўцаў партызанскаага атрада «Жалязняк».

У партызанскай зоне ў в. Заельнае з'явілася новая лячбіная партызанская ўстанова — зubaўрачэбны кабінет. У прасторнай палове хаты была ўстаноўлена сапраўдная бормашына, на чыстых падстаўках, пакрытых марляй, ляжалі неабходныя інструменты.

Я і зараз помню, як зайшоў у гэту хату, асцярожна пастукаў у дзвёры, якія ўпрыгожвалі таблічка «Зубаўрачэбны кабінет». Мяне прыветліва сустрэў малады высокі ў белым халаце чалавек. Гэта быў Леанід Васільевіч Самусевіч. Мне як рэдактару Слуцкай падпольнай газеты неабходна было пагутарыць з тымі, хто застаўся жывым пасля распраў гітлератаў.

Мы пазнаёміліся. Я расказаў яму, што выпускаю газету і лістоўкі. Прыемна было чуць словаў падзякі за газеты, якіх, як адзначыў Леанід Васільевіч, чакалі днём і ноччу, якія дапамагалі дыхаць, улівалі жыццё ў нашы сэрцы.

Леанід Васільевіч аказваў медыцынскую дапамогу не толькі партызанам свайго атрада, але і партызанам суседняга атрада імя 14 Слуцкіх партызан, створанага з падпольнай групы студэнтам Мінскага медыцынскага інстытута Мікалаем Данілавічам Бялько. Яго атрад ужо правеў рад аперацый, у якіх не раз удзельнічаў і Ле-

анід Самусевіч. Партызаны былі ўдзячны свайму ўрачу і папаўнялі яго кабінет новымі інструментамі. Медыкі-патрыёты асабліва клапаціліся аб тым, каб у лясной паліклініцы не толькі аказвалі медыцынскую дапамогу, але можна было абсталіваць зубаўратэзную лабараторыю. Тут быў ўсе неабходныя інструменты і матэрыял для пратэзавання.

Леанід Васільевіч прымаў актыўны ўдзел у баявых аперацыях брыгады. Удзельнічаў пад Слуцкам у рэйкавай вайне. Аднойчы разам з групай Ціхана Ярошэвіча падарвалі фашистскую аўтамашыну і знішчылі 7 фашистаў.

Суровое выпрабаванне на долю партызан выпала вясной 1944 г. Фашисты кінулі супраць партызан вялікія наземныя і паветраныя сілы. Пачалася блакада. Партизаны вымушаны былі адступіць у Загальскія балоты. Леанід Васільевіч разам з вінтоўкай нёс зubaўрачэбны інструмент.

У няроўным бое паў смерцю храбрых яго сябара Мікалай Данілавіч Бялько. Там жа яго і пахавалі. І толькі пасля вызвалення Слуцка цела сляўнага сына Случчыны было перанесена і пахавана ў брацкай магіле 14 Слуцкіх партызан.

У час варожай блакады Леанід Васільевіч захаваў зubaўрачэбны інструмент і працягваў дапамагаць партызанам. Пасля вызвалення Беларусі Л.В. Самусевіч загадваў у Слуцку зubaўрачэбным аддзяленнем паліклінікі, а потым уззначаліў Мінскую стаматалагічную паліклініку. Да партызанскіх узнагарод прыбавіліся і працоўныя. За поспехі ў развіцці аховы здароўя ён узнагароджаны медалём «За доблесную працу. У азнаменаванне 100-годдзя з дня нараджэння Уладзіміра Ільіча Леніна», Граматай Вярхоўнага Савета БССР. Партизанская стаматолагія і зараз добра памятаючы на Случчыне.

*М.Е.Дастанка, былы рэдактар  
слуцкай падпольнай газеты  
«Народны мсцівец».*

Здравоохранение Белоруссии. 1979. № 7. С. 12—13.

## Документы сведчаць

### З ГІСТОРЫІ ПАРТЫЗАНСКАЙ БРЫГАДЫ ІМЯ А.В.СУВОРАВА МІНСКАЙ ВОБЛ. АБ БАЯВОЙ АПЕРАЦЫІ ПАРТЫЗАН АТРАДА ІМЯ М.В.ФРУНЗЕ, ПРАВЕДЗЕНАЙ 15 СНЕЖНЯ 1942 г.

Проведенной разведкой отряда им. Фрунзе было установлено, что по вторникам из гор. Слуцка в мест. Уречье направляются 2 грузовые и 1 легковая автомашины с оружием и

боеприпасами в сопровождении 2 мотоциклов для вооружения новомобилизованной полиции в гарнизонах. Командир отряда Арестович отдал приказ командиру 1-й роты лейтенанту Авдюковичу ротой организовать засаду, уничтожить немецкую охрану, захватить оружие, боеприпасы и уничтожить автомашины. 14 декабря 1942 г. лейтенант Авдюкович с ротой выступил на выполнение приказа командира отряда в количестве 28 чел., имея на вооружении 2 ручных пулемета, 2 автомата и 24 винтовки. По прибытии на дорогу Кучино — Уречье тов. Авдюкович избрал место для расположения засады: основное ядро расположив на высоте севернее отметки 169,9, 800 м в опушке леса, 1-е отделение во главе с командиром отделения Тарасевичем (5 чел. с ручным пулеметом) оставил для прикрытия со стороны Слуцка на дороге Уречье — Кучино, на опушке леса, что восточнее дер. Круглое 800 м, 2-е отделение, состоявшее из 6 чел. с ручным пулеметом, расположил на южной опушке леса, 1 км южнее отметки 169,9 с задачей прикрывать засаду от возможного подкрепления немцев со стороны мест. Уречье во время боя. Двух партизан расположил против ядра с задачей, в случае если немцы залягут в кювете, выбить их гранатами и огнем из винтовок. 15 декабря в 16.00 появились движущиеся со стороны гор. Слуцка 2 автомашины, 1 из них легковая, другая 5-тонная грузовая. Подпустив их на 30 м, командир роты Авдюкович приказал засаде (основному ядру) открыть огонь по машинам противника из всех видов оружия. В момент обстрела немцы забаррикадировались мешками муки, которую везли на автомашине и открыли огонь по засаде, в результате чего бой затянулся и продолжался в течение часа. Результат боя: убито немцев 18, убежали 2, но (они) были убиты отделением прикрытия, что прикрывали со стороны Слуцка. Всего убито 20 немцев, из них 5 офицеров, сожжены легковая и грузовая автомашины, сгорело продовольствие, мука и военное имущество. Взяты трофеи: 2 автомата, 8 винтовок, 5 пистолетов, 1 тыс. патронов, 15 пар обуви, 2 ящика мыла и прочее имущество. В этом бою было ранено 5 партизан, 1 из них, партизан Дубов, был тяжело ранен и по дороге умер.

Всем участникам засады командованием отряда была объявлена благодарность, награждение ценными подарками и личным оружием.

Командир бригады им. Суворова Коледа

Комиссар бригады им. Суворова Заяц

Нач. штаба бригады им. Суворова Тимошенко

*Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 3500. Воп. 4. Спр. 183. Л. 14, 38, 41.*

*Падрыхтавала В.С. Відлога.*

### ПРАТАКОЛ ПАСЯДЖЭННЯ МІЖРАЁННАГА КАМІТЭТА КП(б)Б СЛУЦКАЙ ЗОНЫ

21 снежня 1942 г.

Присутствовали: тт. Варвашения, Шестопалов, Степанова, Жижкин, Капуста.

I. СЛУШАЛИ: О выпуске многотиражной газеты (Вносит т. Варвашения).

ПОСТАНОВИЛИ: 1. В связи с наличием полиграфической базы и запаса бумаги приступить к изданию с 1 января 1943 г. многотиражной газеты — органа межрайонного комитета.

2. Наземовать газету «Патриот Родины».

3. Установить ориентировочный тираж газеты в 800—1000 экземпляров формата районной газеты на две стороны.

4. Просить ЦК КП(б)Б утвердить данное решение.

II. СЛУШАЛИ: О редакторе многотиражной газеты «Патриот Родины» (т. Варвашения).

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить редактором многотиражной газеты «Патриот Родины» т. Клюйко Константина Николаевича, члена ВКП(б) с 1926 г., до войны работавшего вторым секретарем Брестского райкома КП(б)Б.

Секретарь межрайонного комитета КП(б)Б Варвашения

*Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 4. Воп. 33а. Спр. 274. Л. 88а.*

### СА СПРАВАЗДАЧЫ ПАРТЫЗАНСКАГА ЗЛУЧЭННЯ СЛУЦКАЙ ЗОНЫ АБ БАЯВОЙ ДЗЕЙНАСЦІ ЗА СНЕЖАНЬ 1942 г.

Диверсионная группа соединения 6.12.42 г. в г. Слуцке взорвала центральную и вспомогательную электростанции. Разрушены силовые трансформаторы и дизеля вспомогательной

электростанции. Взорвана цистерна с 30 т нефти. Работа предприятий города приостановлена.

6.12.42 г. в г. Слуцке взорван радиоузел и почтово-телеграфная станция. Уничтожены все приборы и оборудование.

*Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 3500. Воп. 3. Спр. 48. Л. 279.*

### **З ТЭЛЕГРАМЫ ПАРТЫЗАН СЛУЦКАЙ ЗОНЫ ВЯРХОЎНАМУ ГАЛОЎНАКАМАНДУЮЧАМУ І.В.СТАЛИНУ**

**6 студзеня 1943 г.**

Мы, народные мстители, действуя в Слуцкой зоне Минской области, следуя патриотическому почину колхозников Советского Союза, собрали на постройку боевых самолетов для Красной Армии: золотом царской чеканки — 1252 руб. 50 коп., золотых вещей весом 800 грамм, американских долларов — 255 и 60 тыс. рублей советскими денежными знаками.

Пересылая эту сумму государственному банку СССР, мы просим построить боевые самолеты «Белорусский партизан».

Сбор средств продолжается.

Штаб партизанского соединения Варвашеня, Капуста, Игнащенко, Шестопалов, Еременко, Стефанюк.

*Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 3500. Воп. 4. Спр. 158. Л. 33.*

### **З ВЫСТУПЛЕННЯ КАМІСАРА СЛУЦКАЙ АКРУГІ КАРЛА НА НАРАДЗЕ АКРУГОВЫХ КАМІСАРАЎ, НАЧАЛЬNIКАЎ ГАЛОЎНЫХ АДДЗЕЛАЎ ГЕНЕРАЛЬНАГА КАМІСАРЫЯТА БЕЛАРУСІ ў МІНСКУ 8—10 КРАСАВІКА 1943 г.**

**9 красавіка 1943 г.**

Я хотел бы вкратце остановиться на основных задачах, поскольку они актуальны. Еще в октябре месяце я указывал на трудности. К сожалению, с октября ничего не изменилось, а положение еще больше ухудшилось. Партизаны совершают нападения даже на районные центры, один районный центр полностью исчез с лица земли. Во время таких нападений партизаны убивают служащих районных управлений.

В январе — феврале была проведена крупная полицейская акция против партизан, которая, несмотря на весьма активные действия полиции, не принесла больших успехов. Было уничтожено, возможно, несколько тысяч партизан, однако это не играет никакой роли. Положение этим не улучшилось. Партизаны вышли из своих убежищ, так что сейчас мы не можем появляться в районах. Они рассеялись по всему округу, их встречаешь только группами по 10, и до 50 человек. Работать становится все труднее, особенно в сельскохозяйственном секторе.

В свое время мы выполнили поставки на 80 процентов. На сегодня мы добились выполнения лишь на 70 процентов, что в большей части было достигнуто с помощью операций. При этом было захвачено только 8000 голов крупного рогатого скота, забрано у населения буквально все, некоторые деревни исчезли с лица земли. Эти операции так действовали на крестьян, что они не только добровольно сдали все, что должны были сдать, но даже и сверх налога, даже отчасти сдали и семенное зерно, так что нам придется еще кое-что возвратить им. Пожалуй мы выполним поставки на 80 процентов, на что мы далеко не могли надеяться.

Я еще хотел бы указать на то, чтобы сложилось правильное впечатление, что из земли должно быть выжато все возможное. Партизаны отняли у нас 66 000 тонн зерна, древесины, картофеля, в таких же огромных количествах — ровно 25 000 голов скота, лошадей и овец. Если бы не было партизан, то мы, пожалуй, смогли бы выполнить еще столько же, сколько предусмотрено нам планом, и сверх того смогли бы лучше обеспечить население.

Несколько слов о весеннем севе. Весенний сев — это сегодняшняя наша главная забота, так как от весеннего сева зависит, сможем ли мы или нет собрать позже урожай. Подготовка к весеннему севу проходит хуже, чем в прошлом году. Партизанская обстановка иная. Главный недостаток заключается в том, что у нас нет лошадей. В этом отношении особенно плохо обстоит дело в Слуцке. Во время последней полицейской акции полиция забрала у меня еще 350 лошадей. На четыре хозяйства приходится одна лошаденка. Это недопустимо. В моем ок-

руге имелось 20 государственных имений, из которых 19 уничтожены партизанами. Осталось только одно имение, расположенное на окраине Слуцка. Нет зданий, скота, собственно, там ничего больше нет. Но землю надо обрабатывать, мелкие крестьяне должны обрабатывать и землю имений! Отдельные крестьяне имеют по 5 га земли, но многих крестьян нет, так что даже небольшие земельные наделы должны обрабатываться другими крестьянами.

Партизанская опасность во всем округе очень велика! Надо бороться с распространяющимися слухами, под влиянием которых крестьяне уходят в партизаны. Партизаны приходят в деревни и запрещают крестьянам работать. Крестьяне вообще не осмеливаются обрабатывать землю. Местные полицейские — это величайшие грабители. Они воруют все, что попадает под руку, и делают все, что хотят.

Вкратце о промышленных предприятиях.

В отдельных районах вообще больше нет промышленных предприятий, за исключением города Слуцка. Промышленные предприятия в большинстве разрушены партизанами или находятся под сильной угрозой партизан. В Слуцке предприятия еще работают. В связи с ликвидацией евреев я сразу потерял 1400 рабочих, всех специалистов, ремесленников и т.д. Но я собрал ремесленников со всего округа. Несмотря на все потери из-за евреев, промышленное производство в Слуцке налажено. Промышленная продукция прежняя. Евреи были отличными ремесленниками. Мои теперешние ремесленники слишком примитивны, их надо еще обучать. Трудности в промышленном производстве в основном заключаются в недостаточном количестве инструментов, машин, оборудования и т.д. Мы не можем доставлять сюда лес, не можем выехать в лес, нет лошадей.

Сейчас я получил заказ от вермахта на изготовление 30 000 шт. ж/д шпал. Для этого мне необходимо ровно 6000 погонных метров леса, на вывозку которого необходимо 10 000 телег.

В моем округе имеются некоторые крупные предприятия и несколько кустарных предприятий. Мы окружены партизанами, и смогу ли я ввести в действие эти предприятия, это вопрос времени. На одном крупном предприятии партизаны взорвали машины. Партизаны препятствуют вводу в строй предприятий. Для моих трех крупных предприятий необходима постоянная полицейская охрана.

В прошлом году мы добыли 74 000 тонн торфа. Мы сможем обеспечить промышленность торфом, если для трех крупных предприятий будут выделены полицейские силы. Торф представляет такую же ценность, как и зерно, без него промышленность не может работать.

К вопросу о подготовке молодых специалистов. Я открыл у себя учебную столярную мастерскую по немецкому образцу, молодежь занимается спортом и т.д., как в «Гитлерюгенде». Этим я добился хороших успехов. Столярная мастерская работает хорошо. Затем имеется учебная мастерская для 40 юношей, которые обучаются ремеслу бондарей. Планируется открыть учебную мастерскую металлических изделий. Таким путем может быть разрешен вопрос подготовки специалистов, являющийся острым вопросом для Слуцкого окружного комиссариата.

Об упорядоченном управлении больше не может быть и речи. Едва ли еще где есть старосты деревень и старосты волостей, а поэтому вынуждены были объединить многие волости. Почти не осталось больше постоянных старост волостей, они тот час же расстреливаются партизанами, а поэтому их необходимо постоянно менять. Из имеющихся в округе школ работает только 20 процентов, так как учителя или похищены или же убиты.

*Пераклад з нямецкай мовы.*

Национальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 4683. Воп. 3. Спр. 978. Л. 213—217.

### З ПРАТАКОЛА № 1 ПАСЯДЖЭННЯ СЛУЦКАГА ПАДПОЛЬНАГА РАЙКОМА КП(б)Б

14 красавіка 1943 г.

Присутствовали: Кононович, Розов, Львов, Ковалев.

СЛУШАЛИ: Об утверждении состава редколлегии газеты «Народны мсцівец».

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить членами редакционной коллегии газеты «Народны мсцівец» тт. Достанко Николая Евковича, Локтева Петра Демьяновича, Кулешова Ивана Васильевича.

Редактором газеты «Народны мсцівец» утвердить Достанко Николая Евковича.

Национальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 4. Воп. 33а. Спр. 274. Л. 2.